

ба 234 659

А. СМОЛІЧ і М. АЗБУКІН

члены Інстытуту Беларускай Культуры

~~10~~
85.1

~~85~~
~~(3+3)~~

ГЕОГРАФІЯ ПА-ЗАЭУРОПЭЙСКІХ КРАЁЎ

(АЗІЯ, АФРИКА, АМЭРЫКА, АЎСТРАЛІЯ,
АКІЯНІЯ і АНТАРКТИДА)

Smolič, A. i Azbukin, M.

Wr. 2574

Geografija pa-zaeuropejskich kraeu.
/Asija, Afrika, Ameryka, Australija, Akijanija
i Antarktyda/

Mensk-Lc 25.ged.

Die Geographie aupereuropäischer Länder.
/Asien, Afrika, Amerika, Australien, Antarktis/
Minsk-1925.

FM 91

2574.

5^a 26.372

2/5

11/2

11

243

243

Ба 234 659

~~851~~

~~1373~~

А. СМОЛІЧ і М. АЗБУКІН

Члены Інстытуту Беларускай Культуры

~~6.9.36.372
442~~

ГЕОГРАФІЯ ПА-ЗАЭУРОПЭЙСКІХ КРАЁЎ

(АЗІЯ, АФРЫКА, АМЭРЫКА, АЎСТРАЛІЯ,
АКІЯНІЯ і АНТАРКТЫДА)

234659

1964 г.

Бел. 2005

ДЗЯРЖАУНАЕ ВЫДАВЕЦТВА БЕЛАРУСІ
М Е Н С К—1925

Дзяржаўная
бібліятэка БССР
імя У. І. Леніна

В. Д. В. № 113.

Галоўлітбел № 79-3.
1-а Дзярж. друкарня, Заказ № 798 У ліку 8.000 экз.

卷之三

Наўшчыні з усіх чарговых саветаў Азіі — Усходу і Усходняй Еўропы, Урале і да Каўказскага моря.

Падручнік гэты прызначаны для ўжываньня ў школах - сямігодках. Зьяўляеца ён першай спробай апрацоўкі гэтае тэмы ў беларускай мове. Згодна з патрэбамі беларускага школы ў яго ўведзены крыху больш падробны агляд азійскае часыці Саюзу ССР,— а ўласна: Сібіры, Далёкага Ўсходу, Туранскае Нізіны і Каўказу.

Пры ўкладаньні гэтае кнігі былі выкарыстаны лепшыя расійскія і польскія курсы і падручнікі—Лесгафта, Крубэра і інш., Іванова, Вольф і Мебус, Pawłowski, Radliński, Сівэрс, а гэтак сама статыстычныя даныя „Ежегодника Коминтерна“ за 1924 г. і матар'ялы часопіса „Новый Восток“.

З гэтых-жа, галоўным чынам, кніг узяты і ілюстрацыі.

Першую палаўіну падручніка (Азія і Афрыка) напісаў Ар. Смоліч, другую (Амэрыка, Аўстралія, Акіянія і Антарктыда)—Мік. Азбукін.

А З І Я.

Велічыня і палажэнъне.

Найбольшая з усіх часьцін съвету, Азія, ляжыць на ўсход і паўдня ад Эўропы, за Уральскімі ды Каўкаскімі гарамі. Апрача гэтых гор, Эўропу ад Азіі аддзяляюць моры: *Чорнае, Мармуровае ды Міжземнае* і *Каспійскае* возера. Вялікая частка мяжы, што аддзяляе Эўропу ад Азіі, досыць нявыразная. Мяжка гэтая праходзіць праз такія краіны, якія можна аднесці і да аднае, і да другое часьціны съвету. Азія, адным словам, вельмі цесна звязана з Эўропаю; Эўропу можна было-б лічыць праста адным з вялікіх поўастравоў Азіі. Часта злучаюць разам абедзве гэтыя часьціны съвету, называючы іх супольнай назваю—*Эўразія*.

Хаця сумежныя краіны Эўропы і Азіі досыць падобныя, але большыя часткі іхніх прастор вельмі моцна розніцацца. Адна з найважнейшых прычын гэтага—меншае разьвіццё берагавое лініі ў Азіі, чым у Эўропе. На першы погляд гэта здаецца несправядлівым. Азію з трох бакоў абкружваюць акіяны (якія?). Звязаныя з гэтымі акіянамі моры, затокі ды пратокі аддзяляюць ад Азійскага контынэнту шмат вялікіх астрравоў і архіпэлягau, якія належаць да Азіі. Найважнейшыя з іх—*Японскія* астрравы, *Зондскія, Піліпінскія, Малайскі архіпэляг*, востраў *Цэйлён*—ляжаць на паўднёвы ўсход ад контынэнту Азіі. Урэзваючыся-ж у контынэнт Азіі, моры ды затокі твораць цэлы рад вялізных поўастрравоў, як *Арабія, Індастан, Індакітай, Корэя, Малая Азія* ды інш. Азія, аднак, гэткая абышырная, што калі адрезаць ад яе ўсе гэтыя вастравы і поўастрравы, дык прастора яе зьменшицца толькі на адну чверць. У Эўропе поўастрравы і астрравы складаюць трэцюю частку яе прасторы; там, як бачым, значэнъне іх большае, і берагі Эўропы з гэтае прычыны мацней звязаныя за берагі Азіі.

Азія займае вялізную прастору каля 44 мільёнаў квадр. кіламэтраў; яна, значыць, блізка ў $4\frac{1}{2}$ разы большая за Эўропу, якая займае каля 10 міл. кв. км. Каб акуратна ўявіць сабе велічыню гэтае прасторы, уздумаем, што Беларусь паводле прасторы ў 150 разоў меншая ад Азіі. Дзяякоучы невялікай звязанасці берагоў Азіі, цэнтральныя яе часткі вельмі далёка ляжаць ад акіяну і зусім блізка не адчуваюць на сваёй прыродзе яго ўплываў.

Азія вельмі цесна звязана і з іншымі часьцінамі съвету. З Афрыкаю яна беспасрэдна звязана *Суэцкім пярэсмыкам*. Ад Амерыкі яе

дзеліць няшырокая (каля 90 вёрст) *Бэрнгава пратока*, якая да таго-ж узімку замярзае. У канцы, з Аўстралій Азію вяжа архіпэляг вялікіх астрavoў. Азія, такім чынам, знаходзіцца як быццам у асяродку сухазем'я і ёсьць галоўным яго камлём.

Алшукайце на карце ўсе моры, затокі ды пратокі, што знаходзіцца каля берагоў Азіі. Зъмерайце, колькі кілётраў адлегласці ад самага ўсходняга рогу Азіі (рог *Дзэжнэў*) да самага заходняга (рог *Баба*)? Зъмерайце, колькі кілётраў адлегласці ад самага паўночнаага рогу Азіі (рог *Чэлюскін*) да самага паўднёвага (рог *Буру*)? Вызначце, пае якой шырынёю і даўжынёю кожны з пералічаных рогаў знаходзіцца.

Гісторыя дасьледжаньня.

У старавечныя часы эўропэйцы добра зналі толькі заходнія краіны Азіі, г. зв. Пірэднюю Азію. Аб рэшце-ж контынэнту ведалі вельмі мала, бо туды трудна было дастацца. Мораплаўства ў тыя часы ня было яшчэ досыць разьвітае, каб можна было адбываць вялікія падарожы па адкрытым акіяне, а плысьці морам у Паўднёвую ды Ўсходнюю Азію, у Індыю ды ў Кітай прыходзілася вакол Афрыкі. Сухаземнымі-ж шляхамі дастацца ў гэтыя страоны было надзвычайна цяжка. Першым з эўропэйцаў, які перамог усе гэтыя труднасці, быў вэнэцыйскі купец і падарожнік *Марка Полё* (мал. 1). У канцы XIII в.



Мал. 1. Марка Полё, падарожнік XIII веку.

ён скіраваўся сухаземнымі шляхам у Цэнтральную і Ўсходнюю Азію і трапіў у Кітай. Пражыўшы там 17 год, Полё вярнуўся ў Эўропу, плывучы морам уздоўж паўднёвых берагоў Азіі. Падарожа Маркі Полё, яго апісаныя новых, багатых краёў моцна зацікавілі эўропэйцаў, і шмат хто задаўся мэтаю дастацца ў казачна-багатую старану—Індыю мэрскім шляхам. Як ведама, і Колюмб ставіў сабе гэтую мэту, калі выбіраўся ў сваю вялікую падарож, ды толькі замест дарогі ў Індыю выпадкова адкрыў Амэрыку. У 1497 г. мorskую дарогу ў Індыю адкрыў нарэшце португалец Васко-дэ-Гама: яму першаму ўдалося адехаць вакол Афрыкі. З гэтага часу эўропэйцы, пазнаўшы дарогу, пачынаюць заводзіць самыя цесныя зносіны з прыморскімі старонамі

Паўднёвае ды ўсходніяе Азіі, закладаюць тамака свае колёні і пакрысе пашираюць сваю ўладу на ўсё большыя ды большыя прасторы Азіі. Пры гэтым португальцаў ды гішпанцаў, якія першыя зьявіліся ў Паўднёва-ўсходнюю Азію, хутка зъмянілі магутныя морскія дзяржавы пазнейшага часу—Голяндыя і асабліва Ангельшчына.

Праз Паўночную Азію наскроў, аж да Вялікага акіяну, першыя прашлі расійскія казакі. У 1648 г. казак Дзежнэў дасягнуў самага ўсходняга канчатку Азіі, які цяпер называецца рогам Дзежнёва, або ўсходнім (мал. 2). Аб'ехаць морам уздоўж паўночных берагоў Азіі пасля многіх няўдачных спроб удалося толькі нядаўна падарожніку Нордэн.



Мал. 2. Рог Усходні (Дзежнёва).

шыльду. Таксама толькі нядаўна (у мінулым веку) эўропейцы пазнаёміліся з Цэнтральнай Азіяй. Над дасьледжаньнем гэтае стараны шмат папрацавалі падарожнікі Мікалай Пржэвальскі¹⁾, беларус, родам з Парэцкага пав. ў Смаленшчыне, і швэд Свэн Гэдын.


У канцы XIX веку быў пракапаны Суэцкі канал, які, перарэзаўшы Суэцкі пярэсмык, адкрыў бліzkую і лёгкую мorskую дарогу ў Індыю, праведзена ў Азіі некалькі вялікіх чыгунак, сярод якіх асабліва варта ўвагі даўжэзная Сібірская чыгунка,— і з гэтага часу сувязь Азіі з Эўропаю становіцца з кожным годам ўсё цясьнейшаю.

Чаму гэтак цяжка было эўропейцам дастацца ў Сярэднюю Азію? Што перашкаджае мораплацтву ўздоўж паўночных берагоў Азіі? Нашто эўропейцам патрэбны колёні ў Азіі?

¹⁾ Mік Пржэвальскі радзіўся ў 1839 г. у дв. „Отрадное“, Парэцкага пав., ды там-же і гадаваўся. Будучы расійскім афіцэрам генэр. штабу, ён у працягу 1867—1888 годоў аddy 4 падарожы ў негасцінныя стэпы ды пустыні Цэнтральнаяе Азіі, а ў часе пятых падарожы захварэў і памёр у 1888 годзе.

Паверхня.

Большую частку Азії, каля $\frac{3}{4}$ усие яе прасторы, занимающ узышишы; на долю нізін прыходзіца толькі $\frac{1}{4}$ прасторы Азії. Паверхня Азії наагул дужа няроўная: яе ўзышишы даходзяць найбольшае на земной паверхні высачыні, яе нізіны часам ляжаць значна ніжэй роўню вады ў акіяне. Разам з тым у Азії, асабліва ў цэнтральнай і заходней яе частках вельмі пашыраны вялізарныя па прасторы і высаченныя плоскаўзышишы. Звычайна гэтыя плоскаўзышишы бываюць з усіх бакоў абкружаны высокімі горнымі хрыбтамі. Гэта, як мы пабачым далей, вельмі моцна адбіваецца на іхнім клімаце і характеристы ўсие их прыроды.



Мал. 3. Узвышшы Азії.

Найбольшае і найвышэйшае з усіх плоскаўзышшаў Азіі ляжыць у цэнтральнай яе частцы і называецца *Сярэдня-Азійскім плоскаўзышшам*. Яно цягнецца праз 3 тыс. кім. удаўжкі, а шырыня яго даходзіць да 2 тыс. кілём. Высокія горныя хрыбы (мал. 3) рэжуць яго ўпоперак і дзеляць на некалькі частак. Гэтак горны хрыбет *Куэн-Лунь* аддзяляе ад *Сярэдня-Азійскага* плоскаўзышша яго наибольш

высокую (сярэдняя вышыня 4 км.) частку—*Тыбэт*, а горы *Тянь-Шань* („Нябесныя Горы“) дзеляць паўночную частку плоскаўзыыша на пустыню *Такла-Макан*—на заходзе і *Мангольскую* пустыню—на ўсходзе.

Сярэдня-Азійскае плоскаўзыыша з усіх бакоў абкружана горнымі хрыбтамі. З поўначы яго абкружваюць горы *Алтайскія* ды *Саянскія і Забайкальскія*, з усходу—*Хінган*, з паўдня—*Гімаляі* ды *Каракорум*, а з захаду—хрыбы *Паміру*. Усе пералічаныя горы—высокія, але асабліва высокія—*Гімаляі* і *Каракорум*, гэта найвышэйшыя ў съвеце горы (мал. 4). На іх ёсьць шмат пунктаў, што падымаюцца вышэй за 7 км., дый некалькі гор, вышэйшых за 8 км., і паміж іх у *Гімаляях* самая высокая гара на зямлі—*Эвэрэст* (8.840 мэтр. вышыні).

Высокай съцяною адгараджаюць *Гімаляі* Сярэдня-Азійскае ўзвышша ад нізкіх, балацяных прастораў, якія займаюць паўночную частку поўвостраву *Індастану*. Таксама на паўднёвы ўсход ад гор *Хінгана* разьлеглася *Кітайская нізіна*, а на поўнач ад Алтаю—*Сібірская нізіна*.



Мал. 4. Вярхі Гімаляяў.

Самая высокія з пералічаных горных хрыбтоў—*Гімаляі*, *Каракорум*, *Тянь-Шань*, *Куэнь-Лунь* на заходзе зыходзяцца і зрастаюцца ў адну высокую (3-4 км. вышыні) горную старану—*Памір*, што назыць „дах съвету“. *Памір* зьяўляецца, такім чынам, вялізным горным вузлом, з якога ўса ўсе бакі разыходзяцца горныя хрыбы. Між іншым, і на захад ад яго адыходзіць высокі ды маладаступны горны хрыбет—*Гіндукуш*. Ён творыць рубеж паміж глыбокай *Турanskай нізінаю*, што ляжыць на поўнач ад яго, ды *Іранскім* плоскаўзыышам, якое ляжыць ад яго на паўднёвы-захад. На захад ад *Іранскага* плоскаўзыыша ляжыць яшчэ плоскаўзыыша *Anatolійскага* на поўвостраве *Малой Азіі*, а паміж іх—горная старана *Арменія* з масаю згаслых вуль-

канай. З Арменії таксама, як з Паміру, разыходзяцца ў розныя бакі высокія горныя хрыбы, якія адгранічваюцца сумежныя плоскаўзышты. З гэтых горных хрыбтоў важнейшыя—Эльбурс, што йдзе паўночным берагам Ірану, ды Таўрыйскія горы, што абмежваюць Малую Азію з паўдня. На поўнач ад Арменіі разылегліся вялікія Каўказскія горы.

Апроч успомненых важнейших гор і плоскаўзыштаў ёсьць у Азіі шмат іншых. Так, ад Забайкальскіх гор далёка на паўночны ўсход, аж да Бэрынгава пратокі, цягнецца нівысокі Станавы хрыбет. Ад усходняга краю Гімаляяў вахляром разыходзяцца на ўсход і паўдня горныя хрыбы, запаўняючы сабою поўвостраў Індакітай.

Як бачым, горы і плоскаўзышты Азіі звязаны між сабою ў адну суцэльнасць. Адным вялізным ланцугом цягнуцца яны праз усю Азію з паўднёвага захаду на паўночны ўсход. Апроч гэтага, яны вельмі падобныя і па сваёй будове. Большая частка гор Азіі—эморшчавыя. Плоскаўзышты-ж з усіх бакоў абароджаны горнымі хрыбтамі, якія не дапускаюць да іх упłyvaў акіяну. Уся вільгаць, якую нясуць вятры з акіяну, затрымліваецца на гэтых горных хрыбтох, і там лік ападкаў надзвычайна вялікі. Затое на плоскаўзыштах ападкаў зусім мала і яны найбольш пакрыты пустынямі і салонымі стэпамі. Нялічныя рэкі, якія тут цякуць, ня звязаны з акіянам і ўпадаюць звычайна ў салоныя азёры або праста губляюцца сярод пяскоў пустыні. Плоскаўзышты Азіі зьяўляюцца, такім чынам, бястокавымі краінамі. Вада тут мала дапамагае выпятрэнню земных парод, значнага размываньня іх мы тут ня бачым. Затое ў абкружаючых горах, дзе лік ападкаў вялікі, вада паразмывала глыбачэнныя даліны, над якімі падымаяцца пакрытыя сънегам стромкія вярхі.

На плоскаўзыштах вялікую ролю ў выпятрэнні грае вецер. Пад упливам рэзкіх зьмен тэмпературы земныя пароды крышацца і разваливаюцца, засыпаючы ды раўнуючы ўсе няроўнасці паверхні. Гэтаму-ж раўнаванью асабліва памагае вецер, які пераганяе драбнейшыя частачкі земных парод: пясок і пыл. На месцы плоскаўзыштаў Азіі даўней былі ў большасці горныя хрыбы; дзякуючы выпятрэнню і засыпанню далін паміж імі адломкамі земных парод, якіх рэкі не маглі выносіць у акіяны, земная паверхня тут зраўнялася і на месцы гарыстых краін стварыліся плоскаўзышты.

Зусім асобна ў Азіі ляжаць яшчэ два вялікіх плоскаўзышты: Дэкан—на поўвостраве Індастане і Арабія. Ад рэшты Азіі яны аддзелены глыбокімі і шырокімі нізінамі—Індастанскай, па якой пячэ вялікая р. Гангес, ды Мэзопотамія, з рэкамі Тыграм і Эўфратам. На месцы гэтых нізін калісь былі морскія пратокі, але успомненныя вялікія рэкі, што ўпадалі ў гэтыя пратокі, пазаносілі іх сваімі адкладамі. І па сваёй будове абодва успомненныя плоскаўзышты непадобныя да іншых азійскіх плоскаўзыштаў, а больш падобныя да сумежных афрыканскіх. Гэта вялізныя каменные глыбы, у якіх пласты ляжаць

паземна (горызонтальна), а маршчын няма. Краі гэтых глыб крыху вы шэйшыя; вада моцна паразмывала гэтыя краі, дык яны маюць, калі глядзець з морскага ўзьбярэжжа, выгляд гор.

Спаміж нізін Азіі найбольшыя—*Сібірская і Туранская*—ляжаць на яе паўночным заходзе. На іх месцы некалісі таксама было мора, якое тады аддзяляла Азію ад Эўропы. Ад гэтага мора да нашых часоў засталіся ў Туранской нізіне толькі вялікія салоныя азёры або „моры”—*Каспійскае* ды *Аральскае* дый шмат драбнейших.

Тымчасам, як Сібірская нізіна мае сток да Ледаватага мора, куды бягучь яе рэкі, Туранская нізіна ёсьць бясстокавай краінай. Іншыя нізіны Азіі ў большасці паходзяць ад занясення мораў і заток рэчнымі адкладамі. Апроч успамінаных ужо Мэзопотамскае ды Індастанскае нізін, гэтак стварылася і *Кітайская* нізіна, ды меншыя нізіны, што ляжаць між горных хрыбтоў Індақітау.

Цікаўна яшчэ невялікая нізіна, у якой цячэ р. Іордан. Гэта самая глыбокая западзіна на зямлі; паверхня яе ляжыць мясцамі траха не на 400 мэтраў ніжэй роўня вады ў акіяне.

Астравы Азіі звычайна гарыстыя і паводле сваёй будовы падобныя на сумежныя часткі контынэнту. Найбольш яны зьяўляюцца вышэйшымі часткамі затопленых морам прастораў Азійскага контынэнту. На астравох, што абкружваюць Вялікі акіян, а таксама і на поўвостраве *Камчатцы* вельмі многа вульканы; яны складаюць з сябе частку вульканічнага персыцэнія, які абкружвае Вялікі акіян і цягнецца без перарыву ўздоўж усходніх берагоў Азіі. Самы высокі з вулькану Азіі—*Ключэўская Сопка* (5 км.) ляжыць на поўвостраве Камчатцы.

Як ідуць важнейшыя вадападзелы ў Азіі? Ці вялікая розніца ў клімаце Індастанскае нізіны і Гімалаяў? Дзе ў Азіі найчасцей павінны бываць зямлятрасенія? Адкуль рэкі бралі матэрыял, каб занесьці сваімі адкладамі морскія затокі?

Рэкі ды азёры.

На прасторы Азіі рэкі разложены вельмі няроўна. Плоска-узвышшы і асабліва бясстокавыя краіны маюць вельмі мала рэк, да таго-ж звычайна ня дужа вялікіх. Рэкі-ж Паўночнае, Усходніе ды Паўднёвае Азіі цякуць у моры і акіяны і даходзяць да вельмі вялікіх разьмераў. Асабліва магутна разъвіліся рэкі ў Сібірской нізіне. Там мы бачым такія вялікія рэкі, як *Обь* з прытокай Іртышом, *Янісей*, *Лена*. Яны бяруць пачатак у вялікіх горных хрыбтох, што абкружваюць Сярэдня-Азійскае плоска-увышшша, а ўпадаюць у Ледаватае мора; *Лена* пры вусьці творыць вялікую дэльту, а *Обь* і *Янісей* маюць лейкаватыя вусьці. Рэкі гэтых многаводных, цячэнніе іх спакойнае, і яны маглі-б быць вельмі важнымі вадзянымі шляхамі, калі-б Ледаватае мора было даступным для мораплаўства.

У Усходній Азіі таксама ёсьць вялікія і многаводныя рэкі—*Амур, Хуан-Хэ* (Жоутая рака) і *Ян-Цы-Дзян* (Блакітная рака). Блакітная рака (5.300 км.)—найдаўжэйшая спаміж рэк Азіі—адзначаеца асаблівай прыгоднасцю да суднаходзтва.

Спаміж рэк Паўднёвае Азіі найбольшыя — *Гангес* з прытокай *Брамапутрай*, якая верхній сваёй часткай праразае Гімаляі; перад упадам у Бэнгальскую затоку абедзьве гэтая рэкі злучаюцца разам і твораць вялізную дэльту. Таксама вялікія рэкі *Індус*, *Тыгра* і *Эўфрат*. Усе гэтая рэкі нясуць з сабою многа глею, які асядае ля вусьця, ад чаго творацца там мялізны, і гэта моцна перашкаджае суднаходзтву.

З азёр Азіі найбольшыя—*Каспійскае* (паводле прасторы блізка ў паўтары разы большае за Беларусь—438 тыс. кв. км.) і *Аральскае*, азёры гэтая салоныя, як і наогул усе азёры бястокавых краін. З прэнных азёр найбольшое воз. *Байкал* (мал. 15.), звязанае з вадазборам ракі Янісей. Яно лічыцца найглыбейшым возерам земнае кулі (да $1\frac{1}{2}$ км. глыбіні).

Знайдзеце па карце, у якія моры ды акіяны цякуць усе пералічаныя рэкі. Куды дзеяцца вада з бястокавых азёр?


К л і м а т.

На вялізарных прасторах Азіі спатыкаюцца самыя вялікія рэzonцы ў клімаце. На клімаце Азіі адбіваецца, з аднаго боку, рознастайнасць выгляду паверхні Азіі, з другога—яе вялізарнае працяжэнне з поўначы на паўдня праз усе кліматычныя паясы зямлі, ад канцавосных краін да роўніку. Усё гэта робіць паасобныя краіны Азіі часамі зусім нават і непадобнымі адну да аднае з боку клімату (мал. 5, 6, 7).

Плоскаўзышы *Цэнтральнае і Заходніе Азіі* дый наагул бястокавыя краіны ў большасці далёка ляжаць ад акіянаў, высака паднятыя над роўнем мора і адгароджаныя ад вільготных акіянічных вятроў высокімі горнымі хрыбтамі; з гэтых прычын яны маюць рэзкі контынэнтальны і сухі клімат. Неба тут заўсёды бязвоблачнае, круглы год пануе суш, а дождж—вялікая рэдкасць. Улетку тут стаіць усюдых несьцярпімая гарачыня. Узімку на заходніх плоскаўзышах досьць холадна і праходзяць дажджы; на ўсходзе-ж, у Цэнтральнай Азіі, пануюць сярдзітыя съюжды. Таксама вялікія бываюць рэzonцы і паміж тэмператураю дня і ночы. Улетку паветра тут бывае напоўнена пылам, з-за якога часамі нават сонца ня бывае відно. Сухія вітры выдзымуюць з земных парод лягчэйшыя частачкі і пылінкі і пераносяць іх на далёкія адлегласці. На ўзьмежжах бястокавых краін, там, дзе клімат крыху вільгатнейшы, пыл гэты асядае з паветра і прыбіваецца дажджамі да зямлі; праз даўгія вякі тут з гэлага пылу павырасталі таўстыя пласты *лёсу*. Зусім інакшы клімат *краіны мусонаў*, г. ё. паўднёвых ды ўсходніх прыморскіх старонак Азіі. Тут выпадае вельмі

многа ападкаў. На паўночным усходзе Індастану, у м. Чэр-пунджса выпадае ў год найбольшы лік ападкаў на земной па-верхні—12.500 мілімэтраў, гэта у 20 раз болей, чым у нас, на Беларусі. Прычынаю гэтага характару клімату ёсьць сталыя вятры—мусоны.

Азія зъяўляецца вялізарнай прастораю сухазем'я. Сухазем'е-ж, як ведама, хутчэй награваецца і хутчэй астыгае за акіян. Улетку з гэтага прычыны сухазем'е, асабліва-ж Цэнтральная бясстокавая Азія, вельмі моцна ўграецца. Угрэтае паветра падымаетца над ёю ўгару, а на яго месца прысякае з боку акіянаў халаднейшае паветра і, дзякуючы гэтаму, творыцца вецер з мора на сухазем'е. Вецер гэты прыносіць з мора шмат вільгаці, якая і выліваецца на сухазем'і шчодрымі дажджамі.



мал. 5. Ізотермы студзеня у ўсходній поўкулі.


Усе гэтыя ападкі, аднак, застаюцца ў паўзубярэжных краёх ды на схілах горных хрыбтоў, якімі абгароджаны бястокавыя краіны, на долю ж гэтих апошніх не застаецца нічога. Узімку сухазем'е і асабліва Цэнтральная Азія, наадварот, асабліва моцна асьцюджваецца, тады як над акіянамі (Індыскім ды Вялікім) паветра цёплае і лёгкае. Халоднае паветра з узвышшаў Цэнтральнае Азіі спаўзае ўніз да акіянаў, і, такім чынам, творыцца, вецер з сухазем'я на мора. Гэты вецер, што дзьвіне з пустынь, ведама, сухі і ападкаў ня прыносіць.

Мы бачым, адным словам, што ў паўзьбярэжных краінах Паўднё-
вае ды Ўсходнія Азіі дзымуць сталія вятры—мусоны, прычым летні і
зімовы мусоны дзымуць акурат у процілежных кірунках і правілова

зъмяняюць адзін аднаго. У часе зъмены мусонаў на моры падымаюцца страшныя буры—*тайфуны*.

Аднак, мусонавыя краіны занадта моцна расцягнуліся, каб у іх мог быць аднолькавы клімат. Дый кірунак мусонаў у розных краёў краіху зъмяняецца. Так, на паўдні Азіі летні мусон дзъме з паўднёвага заходу, а на ўсходзе—з паўднёвага ўсходу.

Паўднёвая мусонавая Азія ляжыць ужо за зваротнікам і з гэтае прычыны мае гарачы клімат. Сонца ўлетку тут стаіць проста над галавою і вельмі моцна пячэ, а зімы з снегамі зусім ня бывае. Высачэнныя горныя хрыбы Гімаляяў ды іншыя ўзімку бароняць гэтая




Мал. 6. Ізотэрмы ліпня ў ўсходній поўкулі.

краіны ад халодных вястроў з пустынь, а ўлетку затрымліваюць вільготныя мусоны, прымушаючы іх аддаць усю вільгаць на паўдня ад сябе. З гэтых прычын тут клімат ня толькі гарачы, але і моцна вільготны.

Усходняя Азія, дзе ўлетку дзъме паўднёва-ўсходні мусон, мае ужо сушэйшы клімат, а галоўнае,—шмат халаднейшы. Горныя хрыбы, якія аддзяляюць Ўсходнюю Азію ад Цэнтральнае, значна ніжэйшыя, і цераз іх халоднае паветра ўзімку лягчэй перакатваеца і прыносіць з сабою халоднае надвор'е або нават і маразы. Ізноў-жа трэба сказаць, што калі ў паўднёвых краінах Усходняя Азія, што ляжаць ля зваротніку, гэтая халады ня вельмі значныя, дык на поўначы пануе сапраўдная марацяная зіма.

Паўночная Азія, адгароджаная і ад цёплых акіянаў, і ад пустынь Цэнтральнае Азіі высокімі горнымі хрыбтамі, а нахіленая да Ледаватага мора, мае клімат халодны і контынэнтальны з досыць гарачым летам і вельмі суровай маразянай зімой. Толькі к заходу, з далёкага Атлянтычнага акіяну заходняя вятры прыносяць сюды дажджы, але вятры гэтых, пранёшыся па-над абшырнымі прасторамі сухазем'я, па-над Уральскімі гарамі, даходзяць да Паўночнае Азіі ўжо моцна абсушанымі і даюць




Мал. 7. Лік ападкаў у Азіі.

толькі невялікі лік ападкаў. Чым далей на ўсход, тым уплывы заходніх вястроў робяцца меншымі, меншае і лік ападкаў, і клімат робіцца болей халодным ды контынэнтальным. Урэшце, на ўсход ад Лены, у Верхнянску знаходзіцца г. зв. канцавосьсе холаду, там бываюць найбольшыя маразы на ўсёй паверхні зямлі (да 70° С.) Частка Паўночнае Азіі ляжыць ужо за канцавосным кругам, і тамака ўзімку праз некалькі месяцаў пануе бесъперарыўная ноч. На мысе Чэлюскіне, прыкл., нач гэтая цягнецца праз 4 месяцы. За кароткае лета зямля тут паспльявае адтаяць толькі зьверху, а падысподам ляжаць вечна мёрзлыя пласты зямлі.

Азнач на карце Азіі пералічаныя кліматычныя краіны. Чаму канцавосьсе холаду знаходзіцца на контынэнце? Пад якім градусам шырыні яно ляжыць? Чаму шмат спадкаў на паўднёвых склонах Гімалаяў?

Расыліннасьць.

Расыліннасьць зъмяняеца ў розных краінах Азіі гэтак сама рэзка, як і клімат. У бястокавых краінах, пры іх нязначным ліку ападкаў, расыліннасьць зусім бедная. Тут разълегліся на вялізарных просторах пустыні, толькі з берагоў абкружаныя стэпамі. У стэпах вясною вырастает зялёная трава, якая, аднак, паслья ў летнюю гарачыню выгарает. У пустынях расыліннасьць яшчэ менш значная. Дзе-ні-дзе толькі растуць там сухалюбы-хмызынякі (напр., саксаул) або травы з маленеч-



Мал. 8. Карта расылінных краін Азіі.

кімі лускаватымі лісточкамі ды даўжэйным карэннем. Затое ў оазах развівается тут багатае расыліннае жыцьцё, асабліва-ж у заходніх бястокавых краінах, прыкл., у Арабіі. Там мы стрэнем сады фруктовых дрэў, вечназялёныя дрэвы, фінікавую пальму і г. д.

Паяс мусонаў мае, зразумела, багатую расыліннасьць, перад усім дзякуючы багаццю вільгаці. У Паўднёвой мусонавай Азіі пашырана найбагацейшая зваротнікавая расыліннасьць. Раскошныя зваротнікавыя лісы з пальмаў ды іншых дрэў, пераплеценыя ліянамі, пакрываюць

прасторы, асабліва багатыя на вільгаць. Паміж іх ляжаць зваротнікавыя балоты-джунглі, пазарастаўшыя бамбукам, а на морскіх узьбярэжжах,



Мал. 9. Пустыня з саксаулам (у Зах. Азіі).

залівных у часе прыплыву, манглевыя балоты, на якіх растуць асаблівыя дрэвы з бліскучым лісьцем, прыстасаваная да салонай глебы. У сушэйших мясцовасцях тут ляжаць зваротнікавыя стэпы-саваны, у



Мал. 10. Баніянавы лес у Індыі.

большасці ўжо aberнутыя пад земляробную культуру. Сярод іх месцамі паракіданы гаі з бамбуку, вялізных баніянаў, з галін якіх спускающа да зямлі паветраныя карэніні.

Географія па-заэўропейскіх краёў.

Ува Ўсходняй мусонавай Азіі таксама існуе багатая расыліннасьць. У паўднёвай частцы гэтай краіны пашыраны вечназялёныя расыліны, вечназялёныя дубы, лаўры, гарбатнік, камэлія. Далей на поўнач пашыраны ліставыя лясы, з ападаючым на зіму лісъцемеды мяшаныя лясы. Чым далей на поўнач, тым больш у лясох ігlastых дрэў.

Паўночная Азія ў большай сваёй частцы пакрыта чистым ігlastым лесам, бесканечнаю тайгою, зложанаю найбольш з елкі, піхты, мадрыны. Толькі шырокія даліны рак ды вялізарныя мохавыя балоты перары-



Мал 11. На мяжы лясной расыліннасьці ў Сібіры.
ваюць аднастайны краявід тайгі. На поўначы, за падканавосным кру-

там тайга ступянёва зьнікае. Яе зъмянене тундра, пакрытая імхамі ды лішайнікамі.

Такім чынам, у Азіі мы спатыкаем расыліннасьць усіх паясоў зямлі. Самыя непадобныя адзін да аднаго расылінныя краявіды ляжаць тут пасуедзству. Побач з пустынямі ляжаць, з аднаго боку: непраходная тайга, з другога—пышныя зваротнікавыя лясы. Зусім справядліва затым называюць Азію стараною контрастаў.

Азію лічаць бацькаўшчынай шмат якіх культурных расылін. З Заходняе Азіі паходзяць усе нашыя збожжавыя расыліны, а таксама—вінаград, з Паўднёвае—рыж, агуркі, з Ўсходняй—гарбатнік. З Азіі збожжавыя расыліны і разышліся па ўсім сьвеце.

Съвет жывёл.

У Азіі пашыраны жывёлы, якія належаць, галоўным чынам, да дзівёх краін,—жывёлы Эўропейска-Азійскага краіны на поўначы і ў цэнтры Азіі ды Індыйскага краіны—на паўдні яе. У лясох халоднае часткі Азіі—у тайзе, апроч звычайных эўропейскіх лясных жывёл спатыкаецца асабліва шмат хутранае зъярыны—сабалёў, гарнастаяў, вавёрак ды інш.

У бязылюдных стэпах Цэнтральнае Азіі вольна пасуцца вялізныя стады дзікіх капытных жывёл ды грызуноў. Тут водзяцца антылёпы, дзікія коні, асы (куланы), двохгорбныя вярблоды, а ў Тыбэце—калматыя быкі—які. Наагул, у абодвух гэтых паясох Азіі дзікае звярыны перахавалася шмат. Ня тое ў Паўднёва-ўсходній, густа заселенай Азіі: там дзікіх жывёл засталося зусім мала—іх выцесьніла густое людзкое насяленыне.

Зусім асобны сьвет жывёл мае Паўднёва-ўсходняя Азія, дзе пашыраны жывёлы Індыйскае краіны. Усе зваротніковых лясох жывуць найвялікшыя траваедныя жывёлы: індыйскі слон, насарог, тапір, некалькі парод бавалаў, маса малпаў—між іншым, вялізарны орангутанг. Таксама жывуць тут тыгры, леопарды, вялізарныя кракадылі, шмат страшных ядавітых зьмей і г. д. Часта гэтая зваротніковая жывёлы, прыкл., тыгры, малпы, заходзяць далёка на поўнач і спатыкаюцца аж у паўночных мусонавых краінах.

На заходніх узьмежжах Азіі (прыкл., у Арабіі) спатыкаецца ўжо шмат жывёл сумежнае Афрыканскага краіны: шакал, гіена, штраус і г. д. На некаторых астравох Малайскага архіпэлягу жывуць Аўстралийскія жывёлы—торбачныя (на в. Цэлебэсе). Урэшце, на далёкай поўначы Азіі, у тундры пашыраны жывёлы канцавосныя (паўночны алень, канцавосны ліс і г. д.).

З Азіі паходзяць блізка ўсе нашыя хатнія жывёлы—конь, карова, авечка, съвіньня.


Параўнай зваротніковая лясы і балоты з беларускімі. Ці ёсьць у Беларусі тайга, тундра або падобныя да іх расылінныя згуртаваніні?

Насяленіе.

У Азіі жыве больш за палавіну насяленыня ўсея земнае кулі—каля 900 мільёнаў чалавек. (Падлічы колькі выпадае насельнікаў у сярэднім на 1 кв. кім.). Гэтае насяленыне разьмешчана па прасторы Азіі вельмі няроўна; у розных краінах яе мы знаходзім розную, часта рэзка адзначаную ад суседніх краін гушчыню насяленыня (мал. 12). Бязылюдныя пустыні чаргуюцца ў Азіі з найгусыцей у съвеце заселенымі земляробскімі старонкамі. А ў сувязі з гушчынёю насяленыня гэтак сама рэзка зьмяняецца і ступень ягонае культуры, быт і гаспадарчая дзейнасць.

Найрадзей заселеныя, апрача пустынь, тундры і большая частка тайгі, дзе земляробствам людзі зусім не займаюцца. Вандруўныя народы гэтых краін стаяць на вельмі нізкай ступені культуры і жывуць найбольш з паляваньня, а ў тундры—з гадоўлі аленяў. У паўднёвых частках тайгі, на мяжы з стэпамі дый у сумежнай паласе стэпаў, насяляныне ўжо аселае, жыве гусыцей і займаецца земляробствам: па культуры і быту яно стаіць блізка да эўропейцаў. Далей, у бясстокавых краінах галоўным заняткам насельнікаў зьяўляецца гадоўля

сказіны—пастырства. Насяленыне тут ізноў вандроўнае, з нявысокім культурным роўнем, з першабытным грамадзкім ладам, а жыве рэдка; толькі ў оазах, раскіданых сярод стэпаў ды пустынь, спатыкаем мы густое насяленыне дый высокую земляробскую культуру: тут сухую бясплодную ральлю прымушаюць даваць ураджай, праводзячы на яе ваду з акаличных гор або з якое ракі. У канцы, у паясе мусонаў, у Індыі, Кітаі, людзі жывуць асела і вельмі густа, як у найгусьцей залюдненых краёх Эўропы. Толькі ў гэтай аднай частцы Азіі жыве палаўіна ўсяго чалавечтва. Насяленыне мусонавае Азіі займаецца земляроб-



Мал. 12. Гушчыня насялення ў Азіі.

ствам, якое і стаіць тут досыць высака. Народы, якія жывуць у мусонавай Азіі, маюць вельмі багатую і старую культурную мінуўшчыну; так, прыкл., кітайцы стварылі сваю дзяржаву ўжо каля 4 тыс. год назад.

Азія, як бачым, складаецца з чатырох паясоў людзкое культуры: двух з асёлым земляробскім насяленнем—у паясе мусонаў і на мяжы тайгі з стэпам, і двух з вандроўным насяленнем, якое займаецца някультурным жывёлаводствам—пастырствам—у тундры і ў бясстокавых краінах. Паясы гэтых чаргуюцца між сабою.

Народы Азии (мал. 13) належаць да 3 рас—белае, жоўтае і чорнае. Большая частка насяленья Азии належыць да жоўтае расы. Народы жоўтае расы займаюць усходнюю, паўночную і цэнтральную Азию. Паводле свайго выгляду і мовы дзеляцца яны на дзве галоўныя групы—*мангольскую і малайскую*. Народы апошняе групы жывуць на астравох Паўднёва-Усходняе Азии (Малайскі архіпэляг). Мангольская-ж група, якая жыве, галоўным чынам, на контынэнце, у свой чарод дзе-



Мал. 13. Пашырэньне рас і важнейшых народаў у Азii.

лица на дзве часткі. Адны мангольскія народы ўжываюць *многаскладовыя* мовы і жывуць найбольш у Паўночнай Азii, гэта—манголы, кіргізы, калмыкі, туркі. Другія мангольскія народы гавораць на *аднаскладовых* мовах; яны асабліва многалічныя, а жывуць у Усходняй Азii. Да іх належаць кітайцы, японцы, тыбэтцы.

Насяленье Азii, якое належыць да белае расы, таксама распадаецца на дзве групы—*арыйскую і сэміцкую*. Да арыйскага групы належаць індусы, персы, армяне; яны гавораць мовамі, блізкімі да ёўро-

пэйскіх. Да сэміцкае группы належаць арабы і жыды; іх мовы найбольш падобныя да гэбрыйскае (стара-жыдоўскае) мовы. Урэшце, да чорнае расы належаць тубыльцы Дэкану—дравіды.

Азію па справядлівасці лічаць калыскаю людзкое культуры. У ёй на ўраджайных нізінах, што ляжаць уздоўж вялікіх рак, у самыя далёкія вякі стварыліся найстарэйшыя цывілізацыі, шырака развілася асьвета, тэхніка і мастацтва, паўсталі моцныя дзяржавы. Адны з гэтых дзяржаў даўно загінулі, як Асірыя і Бабілон, і нават руіны іхніх сталіц засыпаны пяском, з-пад якога цяпер толькі іх пачынаюць адкапваць, дзівячыся багаццю і развітасці тадышняга культурнага жыцця. Другія мадзеюць і дагэтуль, застыгшы ў рамках пракаветнае культуры і грамадзкага ладу, або толькі пачынаюць адраджацца, як Кітай. Іншыя, урэшце, абудзіліся зусім, перанялі здабыць ці эўропейскае культуры і стварылі моцныя, зусім новачаснага тыпу дзяржавы,— як Японія.

Большая частка народаў Азіі трапіла пад панаванье эўропейскіх дзяржаў, якія абырнулі землі іх у свае колёні, а іх самых неміласэрна эксплётатуюць.

Уесь блізка багаты поўдзень Азіі належыць цяпер ангельцам і часткаю французам ды голландцам. Вялізарныя прасторы Паўночнае Азіі належалі да Расійскае Імпэрыі, і толькі пасля Кастрычнікава Рэвалюцыі народы, якія тут жывуць, былі вызвалены ад эксплётатацыі і атрымалі магчымасць жыць самастойна і будаваць сваю нацыянальную культуру ў межах Саюзу Савецкіх Соціялістычных Рэспублік. Рэшту прасторы займаюць незалежныя і поўнезалежныя дзяржавы— Японія, Кітай, Турэччына, Персія ды інш.

Глянуўшы назад у гісторыю, мы пабачым, што даўней было крыху іначай. Даўней Азія сама колёнізавала Эўропу, выкідаючы ў яе лішкі свайго насялення ў відзе дзікіх вандроўных гордаў, пад націкам якіх падалі эўропейскія дзяржавы й цывілізацыі і разваливаліся або ўставалі моцна зъмененымі. Так Маскоўшчына, адрадзіўшыся пасля татарскага панаванья, была ўжо непадобная да таго стану, у якім знаходзілася перад гэтым панаваннем. У вапошнія ж вякі пашоў адваротны процэс. Узмакненая, узброеная навейшымі адкрыццямі навукі ды тэхнікі Эўропа пануе над значаю часткаю Азіі ды колёнізуе яе.

Паводле свайго грамадзкага ладу народы Азіі ў большасці застаюцца на ніжэйшых ступенях развіцця. Тут пануе бязылітасная эксплётатацыя чалавека, неабмажаваны дэспотызм і самаўладзтва ўладароў, нават усякіх дробных князькоў, урэшце—даходзячы да самых дзікіх недарэчных формаў падзелу на касты. Экономічнае жыццё нахват самых культурных старонак Азіі знаходзіцца на тэй ступені развіцця, якая адпавядае хіба эўропейскаму сярэднявеччу, і толькі Японія ўвашла ўжо ў капіталістичную ступень развіцця народнае гаспадаркі.

З Азіі вынаходзяць свой пачатак і ўсе найбольш пашыраныя рэлігіі: і хрысьціянства, і магомэтанства, і найбольш цяпер у Азіі пашыраны буддызм. Апроч гэтых сусъветных рэлігій, у Азіі вельмі пашыраны мясцовыя рэлігіі, як браманізм, які паную дагэтуль у Індастане, конфуцыянства—у Кітаі і г. д. У глухіх закутках Сібіры і дагэтуль пашыраны першабытныя формы рэлігіі (шаманства ды інш.).

У якіх частках Азіі прырода больш спрыяе жыццю чалавека і развіццю культуры? Чым тлумачыца культурная адсталасць народаў Азіі ў параўнанні з эўропейцамі?

ПАЎНОЧНАЯ АЗІЯ (СІБІР).

Паўночная Азія або Сібір ёсьць абшыранау стараною (9 міл. кв. кім.), нахіленай да Паўночнага Ледаватага мора, з халодным контынэнтальным кліматам, пакрытая найбольш тайгою ды тундрамі. Ледаватае мора, якое амывае Сібір з поўначы, большую частку году бывае замерзшы, дый нават улетку яно гэтак запруджана крыгамі, што зусім блізка недаступна для плаванья. Дагэтуль толькі аднаму падарожніку, Нордэншыльду ўдалося праплысці праз гэтае мора ўздоўж усяго паўночнага берагу Сібіры (у 1878-79 г.), дый то ён быў змушаны з сваім караблём зімаваць у Ледаватым моры і толькі на другое лета дастаўся праз Бэрнгаву пратоку ў Вялікі акіян.

З усходу, паўдня і заходу абкружваюць Паўночную Азію горныя хрыбы, часта досыць высокія. Дзякуючы такому харектару сваіх меж, Сібір зьяўляецца замкнёнаю, маладаступнаю стараною, і, ня гледзячы на яе блізкасць да Эўропы, эўропейская коленізацыя ў Сібір дасягла значных разміраў толькі ў апошнім веку.

На ўсходзе Сібіры цягнецца даўжэны *Станавы хрыбет*; ён аддзяляе Сібір ад краіны мусонаў, ад узьбрэжжаў Вялікага акіяну. На поўдні Сібіры ляжаць горныя ўклады, якія аддзяляюць яе ад пустыні Цэнтральнае Азіі. Прадоўжаньем Станавога хрыбта на паўдні служаць Забайкальскія горы. Гэтыя горы нівысокія (да 2 кім.), багатыя на серабраныя ды алавяныя руды. Далей у шырынёвым кірунку йдуць высокія, пакрытыя ледавікамі *Саянскія горы*; найвышэйшы пункт іх—гара *Мунку-Сардык* падымаецца да $3\frac{1}{2}$ кілётраў.

Яшчэ далей на захад ляжыць горная старана *Алтай* (мал. 14). Яна складаецца з некалькіх горных ланцугоў, якія разыходзяцца з паўднёвага ўсходу вахляром. Найвышэйшы пункт Алтаю—*Бялуха* таксама мае каля $3\frac{1}{2}$ кім. высачыні. Прыврода Алтаю з яго сьнегавымі вярхамі, вялізарнымі ігластымі лясамі, якія пакрываюць яго падгор'і, ды съветлымі азёрамі адзначаецца вялікай прыгожасцю. З другога боку, Алтай таксама, як і Саянскія горы, надзвычайна багаты на розныя мінеральныя скарбы. Ёсьць тут шмат золата, багацейшыя паклады каменнага

вугалю (асабліва каля м. Кузьнецку), жалезных ды мядзяных руд. У Саянских горах шмат найлепшага ў съвеце графіту.

Ад бясстокавае Туранскае нізіны Сібір аддэяляеца навысокім вадападзелам Обі ды сумежных бясстокавых рэк. У канцы, на мяжы з Эўропаю падымаюцца Уральскія горы.

У апісаных прыродных межах Паўночная Азія мае на сваіх вялізарных прасторах досыць аднастайную і бедную прыроду. Паводле будовы паверхні ўсё-ж яе трэба разъдзяліць на дзве часткі. Заходняя частка—Заходняя Сібір, прыблізна да р. Янісея ёсьць нізіна, якая на паўдні пакрысе падымаецца, падыходзячы да адгор'я Алтая. Усходняя Сібір, што ляжыць на ўсход ад р. Янісея, ёсьць краем у большасці гарысты, у кожным разе досыць высака паднятым над роўнем мора. Шырокія даліны прытокаў Лены і Янісея дзеляць гэтася ўзвышша на часыці. Узвышши, што ляжаць паміж Янісаем і Леной, называюцца Тунгускімі ўзвышшамі; яны зложены з пазастываўшых пластоў лявы,



Мал. 14. Алтай.

якая некаліс у значных разьмерах вылівалася тут праз шчыліны земнае кары. Нядаўна тут, у вадазборы Ніжній Тунгускі, каля м. Туруханску адкрыты надзвычайна багатыя (займаюць прастору ў 3 разы большую за Беларусь) паклады каменнага вугалю і графіту (Тунгускі камениавугальны басейн).

Уздоўж правых прытокаў Лены ляжаць узвышши, якія славяцца сваім багацьцем на золата. Таксама на ўсход ад Лены, роўналежна да яе цячэння цягнуцца досыць значныя Верхнянскія горы. Яны адыхо-

дзяць ад Станавога хрыбта і на поўначы даходзяць траха не да самага Ледаватага мора.

Між гэтых узвышшаў у вадазборы р. Вілюя (прытока Лены) дый самое Лены ляжыць шырокая *Вілюйская катліна*. Цікаўная яна тым, што грае вялікую ролю ў клімаце Ўсходняе Азіі. Зімою ў яе з абкружаючых узвышшаў спускающа масы халоднага паветра і ў катліне яшчэ больш халадзеюць. Гэта лічаць аднёю з прычын высокага ціску, які пануе ўзімку над Усходнім Сібір'ем.

Абвадненне. Найважнейшым географічным звязішчам усяе Сібіры ёсьць, мусіць, яе ракі. У Сібіры раскошна разълягліся вадазборы трох вялізарных рак—Обі, Янісей ды Лены. Объ пачынаецца ў Алтайскіх горах таксама, як і яе вялікая прытока—*Іртыш*. У далейшым сваім цячэнні абедзьве гэтыя ракі разыходзяцца ў розныя бакі. Сабраўши ў сабе ваду цэлага раду сваіх вялікіх прытокі (р. *Ішым*, р. *Табол*), *Іртыш* упадае ў Обь, якая, пасля гэтага прыросту, шырака разъліваецца і дзеліцца на шмат адтоак. Упадае Обь у г. зв. *Обскую Губу*—пашыранае вусьце, якое мае выгляд морскае затокі. Даўжыня Обі больш за 5 тыс. км. (калі лічыць за яе пачатак вытакі *Іртыша*). Гэтак сама вельмі даўгі і *Янісей* (больш 4 тыс. км.). Ён пачынаецца ў Саянскіх горах на паўднёвым іх баку і, прарваўшыся праз гэтыя горы, цячэ на поўнач, у Ледаватое мора, у якое і ўпадае досыць вузкім лейкаватым вусьцем.

Усе яго вялікія прытокі—*Верхняя Тунгузка*, або *Ангара*, *Сярэдняя* і *Ніжняя Тунгузка* ляжаць з правага боку Яніселя. Ангара выплывае з вялізнага возера—*Байкала* (мал. 15), якое ляжыць на месцы геолёгічнага правальля, мае выцягнутую форму і адзначаецца сваёй глыбінёй (да 1.400 мэтраў); гэта самае глыбокое возера на зямлі. У Байкальскае возера ўпадае р. *Сяленга*, што выплывае з гор Манголіі. Недалёка ад гэтага-ж возера пачынаецца і р. Лена (даўжыні каля 5.000 км.). Ця-



Мал. 15. Бура на Байкальскім возеры.

чэньне яе моцна выгнутае, што часткаю залежыць ад успамінанага вышэй Верхаянскага хрыбта. Упадаючы ў Ледаватае мора, Лена творыць вялікую дэльту. З прытокаў Лены заўважым: правыя—*r. Віцім, Олекму і Алдон*, ды левы—*r. Вілюй*.

Рэкі Сібіры, апрача свае вялізарнае даўжыні, адзначаюцца многаводнасцю. Пры гэтым рэкі заходнай нізіннай часткі Сібіры маюць павольнае, роўнае цячэнне; рэкі-ж Усходнай Сібіры, наадварот, маюць характар горных рэк, з хуткім цячэннем, масамі каменіні і парогаў. У кожным разе сібірскія рэкі маглі-б быць вельмі важнымі шляхамі комунікацыі, калі-б не ўпадалі ў зусім блізка недаступнае для плаванья Ледаватае мора і калі-б самі ня былі большую часць году замерзлымі. Дзякуючы сярдзітам сібірскім марозам крыху драбнейшыя рэкі зусім замярзаюць, да дна, што выклікае пагібель рыбы.

Вясною на сібірскіх рэках лёд раней растае ў іх паўднёвых частках, а значыць большаю часткаю ў вышнявінах, тады як нізавіны яшчэ застаюцца замерзлымі, і тут робяцца натоўпы крыгаў і вялікія разводзьдзі.


Клімат Сібіры, ня гледзячы на вялікія прасторы гэтае стараны,— досыць аднастайны: халодны і сухі. Ад цёплых і вільготных усходніх мусонаў Сібір адгароджана Станавымі ды іншымі горамі; уплыў мусонаў крыху толькі значны на самых усходніх узьмежжах Сібіры, на ўсход ад Лены. Заходнія вятры маюць дзеля Паўночнае Азіі крыху большае значэнне: яны звычайна і прыносяць з далёкага Атлянтычнага акіяну ў Сібір тыя бедныя ападкі, якія гэтая краіна мае. Але, пранёсшыся праз усю Ўсходнюю Эўропу, вятры гэтых даходзяць да Сібіры аслабленыя і абсушаныя.

Клімат Сібіры рэзка контынэнтальны. Узімку пануюць тут страшныя маразы, даходзячы часамі аж да -70° —найніжэйшае тэмпературы, якая толькі спасцярэжана на зямлі. Якраз у Сібіры, на ўсход ад Лены, у вадазборы р. Яны знаходзіцца самае халоднае месца на зямлі або канцаўсці холаду. Тут у м. Верхаянску сярэдняя тэмпература студзеня лічыцца $-50,8^{\circ}$, часта падоўгу стаяць маразы па -60° . Тымчасам улетку ў Сібіры ня рэдкасць—даўгія ўпалы па $+30^{\circ}$ і больш, а сярэдняя тэмпература ліпня для самога нават Верхоянску досыць высокая $+15,1^{\circ}$. Такім чынам, мы бачым у Сібіры нязвычайна рэзкія хістаныні тэмпературы на працягу году, што і ёсьць аднэй з важнейшых прымет контынэнтальнага клімату. Толькі каля воз. Байкалу гадавыя хістаныні тэмпературы робяцца меншымі; пад упливам гэтага вялікага возера клімат суседніх мясцовасцяў робіцца лагаднейшим.

Зімы ў Сібіры бываюць звычайна ясныя, бязъветраныя і сухія. З гэтае прычыны і сярдзітая сібірскія маразы чалавеку шмат лягчэй перанесці, чым, прыкл., нашыя беларускія марозы ў якіх -20° пры ветры і значнай вільготнасці. Аднэю з прычын такога характару

сібірскае зімы ліцаць уплывы Вілюйскае катліны і высокага ціску, які там узімку вытвараецца. Сынегу ў Сібіры выпадае ня шмат. Аднак, пад упливам гвалтоўных вястроў тут часта ўзімку падымаецца страшная мяцеліца (*purga*).

У большай частцы Сібіры сярэдняя гадавая тэмпература ніжэй за 0°. А ведама, што ў глыбокіх пластох зямлі, куды ужо не даходзяць гадавыя хістаныні тэмпературы, стаіць праз увесь час адна тэмпература, адпаведная сярэдній гадавой тэмпературы данае мясцовасці. З гэтае прычыны ўзначай частцы Сібіры (дзе гадавая тэмпература ніжэй за 0°) на пэўнай глыбіні ляжыць пласт, які ніколі ня тае, г. зв. вечна-мерзлая зямля. Асабліва гэтае зьявішча пашырана на ўсходзе Сібіры: тамака вечна-мерзлая зямля спатыкаецца аж ля самых паўднёвых меж краіны. Гэтая прычына, між іншым, перашкаджае рабіць студні. У месцыце Якуцку, прыкл., сувідрывалі зямлю аж да 100 метраў і не дасталі да вады.



Мал. 16. Сібірская лішайнікавая тундра.

Клімат Падканцавоснае Сібіры такі самы збольшага, як і ў іншых падканцавосных старонах. Узімку тут таксама цягнецца па некалькі месяцаў даўгая канцавосная ноч, перарываная толькі выбухамі паўночнага зязяньня, або, як тут кажуць, „сполахамі“.

Расылінны і звярыны съвет на просторах Сібіры ня ўсяды аднастайны. На поўначы яе, уздоўж Ледаватага мора, а таксама і на прылеглых астравох гэтага мора (бязълюдныя Нова-Сібірскія астравы) цягнецца паяс *тундры* (мал. 16). Заходняя частка тундры пакрытая найбольш імхамі, усходняя-ж—лішаемі.

У кароткае канцавоснае лета, як лёд растае, тундра абыртаецца ў адно бязьмежнае балота, сярод якога толькі дзе-ні-дзе падымаюцца невялічкія грудкі, парослыя хмызьняком. Тады-ж сюды перабіраеца з паўдня шмат зывярыны, асабліва аленяў, і налятае бяз ліку птаства, а ў нізівіны рэк з мора падымаецца шмат рыбы. Усьлед за жывёламі зъяўляеца ў тундры і чалавек—паляўніча ды рыбак, найбольш спаміж усялякіх вандроўных тубыльцаў. Прыгатаваныя імі праз лета запасы скурк і рыбы пасъля за бясцэнак скупляюць гандляры, якія зъяўляюцца цэлымі масамі ў невялічкіх гарадкох, раскіданых у тундры, калі рэк.

Насяленыне ў тундры вельмі рэдкае—на 100 кв. кілёмэтрах живе ў сярэднім 4-5 чал. (у колькі разоў гусьцей заселена Беларусь?).

У заходніх частках тундры жывуць самаеды (мал. 17). За р. Ленай іх зъмяняюць юкагіры і чукчи. Народы гэтых займаюцца гадоўляй алені.



Мал. 17. Самаеды.

няу і паляваньнем. Значная частка чукчаў жыве на морскім узьбярэжжы і пралае амэрыканскім гандляром, якіх сюды шмат наяджае кожнае лета, скуры упаляваных мядзьведзяў, нэрпаў, дарагія маржаковыя клыкі і інш.

На паўдня ад тундры шырокай паласою разылёгся праз усю Сібір першбытны лес—тайга (мал. 18); яе перарываюць толькі даліны рэк ды дзе-ні-дзе паразыярэбліванныя чалавекам ляды. Тайга ляжыць найбольш на падзолавых глебах, падобных на нашыя беларускія; складаеца тайга, галоўным чынам, з ігlastых дрэў: мадрыны, кедру, піхты, хвойкі, елкі. У Заходнай Сібіры ў тайзе спатыкаюцца і лістапады дрэвы; наагул склад дрэўнае расыліннасці тайгі тутака больш рознастайны. Ува Ўсходній-ж Сібіры тайга складаеца з аднае толькі

мадрыны ды яшчэ ельніцы і мае вельмі аднастайны, гмуры ды бязжыцьцёвы выгляд. Шмат дзе ў тайзе зусім не расьце трава, зямлю тут пакрываюць толькі імхі ды буралом, дзякуючы якому ў гэтую нетру ня толькі чалавеку, а і зверу пралезьці цяжка. Мала тут і птушак. Густым таежным лесам парасьлі і спады сібірскіх гор, апрача, аднак, паўднёвых горных спадаў, звернутых да краіны пустынь; таксама дрэўная расылінасьць ступянёва гіне. У тайзе водзіца дарагая пушная зывярына—сабалі, мядзьведзі, лісы, гарнастай, рысі; з паляванья на яе жыве наялічнае і вельмі рэдкае (на 100 кв. км.—2-3 чал.) насяленье гэтаяе краіны.

З тубыльчых народаў жывуць тут на ўсход ад Яніселя—тунгузы, на заходзе—вагулы, асьцякі. Яны таксама гадуюць аленяў, але галоўны іх занятак—паляванье

і рыбaloўства. Уздоўж р. Лены і яе прытокаў жыве больш культурны народ—якуты. Яны, а таксама і эўропейскія перасяленцы, займаюцца найбольш ужо земляробствам, выкарстоўваючы для яго ў першую чаргу пажарышчы ад выгараўшага таежнага лесу.

На паўдня ад тайгі, у Заходній Сібіры, ляжыць паяс чорназёмных стэпаў—найбольш багатая і густа заселеная частка Сібіры. Уздоўж левага берагу Обі разълётся вядомы Барабінскі стэп, у якім травяніны прасторы чаргуюцца з бярозавымі гаямі. Барабінскі стэп мае вельмі прыгожы выгляд. Вясною яго пакрывае сакавітая расылінасьць з яскравымі кветкамі. Барабінскі стэп, аднак, лічыцца гнядзом, адкуль пашыраецца страшная пошасьць на скаціну—сібірская язва. Далей на паўдня стэпы прымаюць больш тыповы выгляд: іх пакрываюць звычайнія стаповыя травы—кавылі, астрагалы, касачы і г. д., і ў канцы пераходзяць у пустынныя кіргіскія стэпы з салонымі глебамі, з паракіданымі на ім азёркамі з салонаю вадою. На ўсход ад Яніселя таксама спатыкаюцца стэпы, толькі ляжаць яны тут шмат вузейшай паласою.

Насяленье ў чорназёмных стэпах займаецца найбольш земляробствам і гадоўляй скаціны. Асабліва славіцца гэтаяе краіна сваім маслам.



Мал. 18. Сібірская тайга.

якое яна ў вялікім ліку (цэлыя мільёны пудоў) вывозіць за свае межы („сібірскае масла“). Для пераробкі малака ў масла тутака існуюць густа раскіданыя невялічкія масъляныя заводы; у большасці гэтых заводы адкрываюцца спэцыяльнімі коопэратывамі—масларобнымі таварыствамі. Народ жыве тут багата, зямлі маюць шмат (дзесяцін па 15—20 у сярэднім на гаспадарку), а глеба—ураджайная.

Сеюць шмат пшаніцы і намалачваюць яе пудоў па 80 з дзесяціны, а як пад год—дык і за 200 пудоў. Затым-жа сваім збожжам

корміць гэтая краіна ўсю Сібір дай яшчэ й вывозіць шмат яго заграніцу. Заместа гнаення тут зямлю запускаюць пад дзірваны; пад імі ральля вылежваецца некалькі гадоў, адпачынае і зноў пачынае радзіць. Азіміны сеюць мала, бо ёй шкодзяць марозы.

Шмат трymаюць тутэйшыя гаспадары скаціны; нават у бяднейшых бывае па некалькі штук кароў, а багацейшыя маюць іх па некалькі дзесяткаў. Вельмі часта можна тут спаткаць у сялян сельска-гаспадарчыя машыны—жняркі, касілкі ды інш.

Насялення ў Сібіры лічаць у яго каля 9 мільёнаў чал. (вылічце гушчыню насялення). Наибольш гэта—перасяленцы з Усходняе Эўропы—рассійцы, украінцы, беларусы ды інш.; іх ёсьць каля 7 мільёнаў. Пачалі яны сяліцца ў Сібіры яшчэ з XVI веку, памалу пасуваючыся на ўсход па

вадзяных шляхах. Найбольш, аднак, перасяленцаў перабралася ў Сібір за XIX век і асабліва пасля правядзення праз усю Сібір—аж да берагоў Вялікага акіяну—чыгункі.

Уперад у Сібір уцякалі прыгонныя сяляне ад паншчыны, розныя іншыя людзі—ад урадавага прыціску; пазней найбольш стала перабірацца малазямельных, якім на бацькаўшчыне было жыць зацесна. Апроч таго, расійскі ўрад ссылаў у Сібір на пасяленыне розных засуджаных злачынцаў, між імі і політычных дзеячоў, г. ё. тых людзей, якія змагаліся за вызваленіе народу з-пад царскае і панскае няволі. Так, у Сібір царскі ўрад быў саслаў за рэвалюйную працу Ў. І. Леніна, А. Рыкава і большасць правадыроў Комуністычнай партыі (бацьшавікоў).



Мал. 19. Якуты.

У варунках суровае сібірскае прыроды і жыцьця з расійскіх перасяленцаў вырабіўся асаблівы тып сібірака, які значна адрозніваецца ад звычайнага, прыкл., расійца нават сваёю моваю, у якую ўвашло шмат слоў, перанятых ад тубыльцаў. Сібірак — крыху грубаваты і нялюдзімы, але, з другога боку, адзначаецца энэргіяй, цьвёрдасцю, практычнасцю ды незалежнасцю. Таксама і беларусы, якіх ёсьць у Сібіры каля 1 мільёну¹⁾, крыху зъмяніліся ў Сібіры, але ўсё-ж звычайна яны захоўваюць і сваю мову, і звычаі, якімі рэзка адзначаюцца ад расійцаў.

Жывуць сібіракі ў вялікіх, прыгожых і чистых хатах, добра прыбраных, харчуюцца добра, наагул жывуць заможна. Гэта, аднак, можна сказаць толькі аб даунейшых тутэйших насельніках, якія перабраліся ў Сібір ужо досыць даўно і пасыпелі абжыцца. Новыя-ж перасяленцы, пакуль абжывуцца, церпяць шмат бяды і часта вяртаюцца назад на бацькаўшчыну, страціўши за час падарожы ўсё сваё добро.

Перасяленцы, займаючы новыя землі, пакрысе цясняць сібірскіх тубыльцаў — вандроўных найбольш народы, якія дауней карысталіся гэтымі землямі для свае (найбольш пастырскага) гаспадаркі. Усіх тубыльцаў у Сібіры налічваеца разам каля $1\frac{1}{2}$ мільёнаў; яны належаць найбольш да мангольскага расы, разьдзяляюцца на шмат народаў і пляменьняў.

Большасць гэтых народаў вымірае — з тae прычыны, што іх адсунулі ад выгаднейшых зямель, што іх увесь час эксплатаўвалі і спайвалі гарэлкаю гандляры. Найбольш трывалымі акізываюцца якуты, буряты ды татары; апошніх досыць многа жыве ў чорназёмных стэпах. Сярод гэтых народаў пачалося ўжо нават нацыянальнае адраджэнне, разъвіваеца самастойная культурная творчасць.

Якуты (мал. 19) у ліку 250 тыс. чал. засяляюць бязъмежныя прасторы вадазбору Лены і тут з іх складаеца большасць насялення. Займаюцца яны найбольш гадоўляй скотіны, часткаю і земляробствам,



Мал. 20. Тунгузы.

¹⁾ Паводле няпоўных даных Перасяленскай Управы за час 1896—1909 гадоў перабралася ў Сібір з Беларусі каля 700 тыс. чалавек.

а на поўлачы—рыбалоўствам; якуцкія коні славяцца сваёй вытрывальнасцю на марозы, на зіму яны абрастаюць даўгім воласам.

Адзежа якута—і верхняя, і сподняя—уся з футра. Жывуць якуты ў дзераўляных, абмазаных глінаю будах, у якіх зімою, заместа шкла, у вокны ўстаўляюцца кавалкі лёду. Якуты адзначаюцца багатай фантазіяй, што робіць творчасць іхню вельмі цікаўнай. Ціхія, церпялівыя і лагодныя, яны маюць вялікія здольнасці да навукі і практычны склад разуму; між іншым, шмат хто з іх займаецца гандлем, да якога яны вельмі здатныя. Якуты ахвотна вучать сваіх дзяцей у школах, і цяпер ужо існуе досьць лічная якуцкая інтэлігенцыя, якая стаіць наперадзе адраджэнскага руху свайго народу.



Мал. 21. Шаман

Па рэлігіі якуты лічацца праваслаўнымі, але трymаюцца свае старое першбытнае веры—шаманства¹⁾.

Цяпер уся краіна, дзе жывуць якуты, складае аўтономную Якуцкую Савецкую Соцыялістычную Рэспубліку з цэнтрам у Якуцку.

Бурыяты жывуць навакол Байкальскага возера; іх ёсьць да 300 т. чал. Яны тыповыя манголы па сваім абліччы. Вызначаюцца яны таксама здольнасцю да навукі, працавітасцю, грамадzkімі інстынктамі (у іх, прыкл., удовы, сіроты і бедныя ўтрымліваюцца на грамадzkі кошт).


Займаюцца бурыяты найбольш гандлем сказіны, а частка іх пераходзіць і да земляробства. Жывуць яны або ў дзераўляных васьмікутных будах—„юртах”—без акон, або ў звычайных хатах, як у расійцаў. Частка бурыятаў належыць да шаманізму, але большасць—буддыстыя. Буддыйскія манастыры—„дацаны”, якіх ёсьць досьць многа, граюць у жыцці бурыятаў важную ролю: пры іх існуюць школы для бурыяцкіх дзяцей; праз гэтыя школы да бурыятаў з вялікім посыпешам праходзіць кітайская культура. Дзякуючы сваім уласным школам,

1) Шаманства—пакланеніне сілам прыроды, якія лічацца багамі ці то добрымі, ці благімі. Ім прыносяцца ахвяры—шаманам (мал. 21)—чараўнікамі, якія граюць ролю пасярэднікаў паміж багамі ды людзьмі.

бурыяты маюць ужо досыць лічную інтэлігэнцыю; сярод іх існуе некалькі політычных партый. У вапошнія гады стварылася нават аўтадомная Мангола-Бурыяцкая рэспубліка з галоўным местам—Верхня-Удзінскам.

Рэшта тубыльцаў—адважныя паляўнічыя *тунгузы* (мал. 20), што жывуць над Янісем ды на Станавых горах, дзікія ваяўнічыя жыхары тундры—*чукчи* (жывуць аж пад Бэрингавай пратокай), *самаеды*, *вагулы* дый шмат іншых,—стаяць культурна шмат ніжэй за апісаныя два народы.

Прамысловасць Сібіры, ня гледзячы на яе вялікія прыродныя багацьці, разьвіта слаба. У горах Сібіры, як ужо гаварылася, ёсьць бязъмеры ўсялякага мінеральнага багацьця—золата, серабра, медзі, каменнага вугалю, жалеза. Але багацьці гэтыя толькі ў невялікай частцы выкарыстоўваюцца. Асаблівую ўвагу прыцягаваюць да сябе залатародныя пяскі ў вадазборы Лены на яе прытоцы р. Віціме. Наагул па



Мал. 22. Прыстань у Томску.

здабыцці золата Сібір лічыцца пятым краем на зямлі. На залатой прамысловасці павырасталі багацьці сібірскіх капиталістых, пабудаваліся вялікія сібірскія гарады, як Іркуцк, Томск. Але работнікі мала скарысталі на сібірскім золаце, здабываючы яго ўласнымі рукамі. Заробленыя цяжкою і нездаровою працаю гроши хутка трапляюць з іхніх рук у рукі шынкароў ды ўсялякіх іншых грамадзкіх паразітаў, якіх у золатародных мясцовасцях зьбіраецца бяз ліку.

У 1911 годзе 14—17 красавіка работнікі, даведзеныя да роспачы, забаставалі. У вадказ на гэта царскія войскі расстрялялі некалькі соцен рабочых. Вестка аб Ленскім расстрэле скалыхнула ўсю Расію і была пачаткам адраджэння рэвалюцыйнага руху.

Асяродкам золатапрамысловага раёну ёсьць м. *Бодайбо*, дзе працуе $4^{1/2}$ тыс. работнікаў. Іншым дужа важным раёнам горнае прамысловасці ёсьць Кузънецкі басейн—ля м. Кузънецка, дзе зусім блізка ад паверхні ляжаць дужа багатыя паклады каменнага вугалю. Здабываны тут вугаль ідзе на уральскія жалезныя заводы.

Іншыя віды здабывальнае прамысловасці гэтак сама ня могуць пахваліцца буйным разьвіццём. Нават паляўніцтва ня гэтак разьвіта, як можна было-б спадзявацца ў Сібіры пры яе бязъмежных лясах; найбольш вывозіцца з Сібіры вавёрчых скурак.

Зусім слаба стаіць і лясная прамысловасць: лясныя багацьці Сібіры зусім блізка не разрабляюцца. Гэтак сама слаба стаіць і апрацоўчая прамысловасць.

Ува ўсім гэткім палажэнні прамыловасці вінавата перад усім адсутнасць добрых шляхоў. Да правядзення чыгункі ўвесь гандаль і зносины адбываўся па сібірскіх рэках, прычым даводзілася шмат разоў перабірацца з аднае ракі ў другую (дарога з Эўропы на ўсход Сібіры йшла па р. Таболе, Іртыши, Обі, яе прытоцы—Кемі і па р. Ангары. У канцы XIX веку была пабудавана Вялікая Сібірская чыгунка (даўжыня яе каля 7.000 км.), якая злучае чыгункі Расіі, а значыць і ўсіе Эўропы з узбярэжжам Вялікага акіяну. Перарэзаўшы ўсю Сібір, чыгунка гэтая значна адзвівала ўсё экономічнае жыццё краю. Значна павялічылася перасяленыне ў Сібір, узрос гандаль Расіі з усходам, стала разьвівацца прамыловасць.

З важнейшых местаў Сібіры адзначым: *Омск*, найвялікшы горад Сібіры, што ляжыць на перасячэнні р. Іртыша Вялікай Сібірской чыгункай; *Томск*, недалёка ад р. Обі, які мае цяпер ужо некалькі вышэйшых школ і звязулецца цэнтрам гандлю сельска-гаспадарскімі продуктамі ў Заходній Сібіры; *Іркуцк*, каля воз. Байкалу—бойка гандлюе гарбатай, золатам і футрамі. Зносины з Кітаем даўней адбываўся, галоўным, чынам праз паўзъмежнае мястэчка *Кяхту*. Цяпер, аднак, з правядзеннем чыгункі да самага акіяну, гандаль Расіі з Кітаем ідзе найбольш морскім шляхам.

Сібір належыць цяпер да РСФСР і кіруеца мясцовымі саветамі. Дзеліцца яна на 6 губэрні: Омскую, Нова-Мікалаеўскую, Алтайскую, Томскую, Янісейскую і Іркуцкую ды тры аўтономных краіны—Якуцкую і Мангола-Бурыйяцкую аўтономныя рэспублікі ды Ойрацкую аўтономную краіну (апошняя на Алтайскіх горах, на вышнявінах р. Обі; цэнтр яе—м. Улала).

Параўнай клімат і расыліннасць Сібіры і Беларусі. Чаму мала выкарыстаны прыродныя багацьці Сібіры? У які бок пльывуць рэк: Сібіры і чым гэта навыгодна?

МУСОНАВАЯ АЗІЯ.

УСХОДНЯЯ КРАІНА МУСОНАУ.

Пад уплывам мусонау знаходзіца ўсё ўсходняе і паўднёвае ўзьбярэжжа Азіі. Уплывы гэтая—дужа моцныя; ад іх залежыць клімат, а значыць, і расцілінасьць, і быт, і культура людзей, і гаспадарка. Прыносячы шчодрыя ападкі, мусоны дазваляюць пакрыць ураджайнымі нівамі тყя прасторы, якія бяз іх абярнуліся-б у такую самую пустыню, як і ў суседніх бястокавых краінах. Вялізарным паясом цягнуцца мусонавыя краіны ад роўніку аж да падканцовага кругу. Географічнае палажэнне паасобных краін мусонавага паяса з гэтае прычыны такое рознае, што клімат іх, на гледзячы на магутныя ўплывы мусонау, усё-ж вельмі розны.

Тады, як краіна, дзе дзъме паўднёва-заходні мусон, уся блізка ляжыць паміж зваротнікамі і мае гарачы клімат, краіны паўднёва-ўсходняга мусону ляжаць на поўнач ад зваротніку і маюць клімат мерны, больш ці менш цёплы. У залежнасьці ад клімату бачым мы ў мусонавых краінах розніцы ўва ўсёй прыродзе і ў людзкой культуры. Усё гэта паказвае, што краіну паўднёва-заходняга мусону, або Паўднёвую Азію трэба разглядаць асобна ад краіны паўднёва-ўсходняга мусону—Усходнюю Азію. Тады, як адзнакі першае краіны найвыразней выявіліся ў Індыі, прадстаўніком другое можа лічыцца Кітай.

Берагі ўсходняе мусонавае Азіі амываюць моры: *Паўднёва-Кітайскае, Усходня-Кітайскае, Жоўтае мора з вялікаю Пэчылійскую зато-каю, Японскае і Ахоцкае моры ды Вялікі акіян.* Пералічаныя моры аддзяляюцца ад акіяну дый ад аднаго выцягнутым ланцугом астрравоў, найбольш вульканічнага пахаджэння. Гэта астрравы—*Ку-выльскія, востраў Сахалін, Японскія астрравы, востр. Формоза, Піліпінскія вастравы ды інш.* Астрравы гэтая гарыстыя, пакрытыя масаю вульканаў. Шмат ёсьць вульканаў і на вялікім паўвостраве *Камчатцы*, які служыць быццам прадоўжаньнем гэтага ланцуга астрравоў, дый сам даўней быў, як лічаць, востравам,

З заходу ўсходнюю мусонавую Азію аддзяляюць ад Паўночнае Азіі ды ад бястокавых краін—горы. Пачаўшыся на далёкім паўночным усходзе, аж ля самае Бэрынгавае пратокі, цягнецца на мяжы мусонавае краіны Станавы хрыбет. На паўдня ад р. Амура яго зъмяніе хрыбет *Хінган*, які аддзяляе краіну мусонаў ад пустынь Манголіі; яшчэ далей на паўдня краіна мусонаў мяжуеца з горнай стараною Тыбетам. Прасторы, якія ляжаць у гэтых межах, у большасці пакрытыя нівысокімі горамі, якія асабліва шырака разълягліся на паўдні (*Кітайскія горы*); ёсьць тут і абшырныя нізіны, як *Кітайская нізіна*, якія ляжаць у нізавінах вялікіх рэк *Хуан-хэ і Ян-цы-дзяна*; значная нізіна ляжыць і ўздоўж р. Амура ды яго прытокі р. *Сунгары*.

Клімат Усходняе Азії залежыць ад асаблівасьця паўднёва-усходняга мусону. Улетку мусон дзъме з мора, нясе з сабою дажджавыя хмары, якія пакідаюць па сабе шмат ападкаў, зъмяншаючы летнюю съпякоту. Зімовы мусон дзъме з астуджаных стэпаў і пустынь Цэнтральнае Азіі, з ім прыходзяць значныя марозы і дзякуючы яму нават на паўдні краіны, ля самага зваротніку, бываюць прымаразкі. Розыніца тэмпературы лета і зімы тут з гэтае прычыны досыць вялікая.

Астравы Усходняе Азіі маюць клімат шмат лагаднейшы. Вакола іх і з усходу, і з захаду плыве цёплае цячэнне *Куро-Шыво* і яго галіны. Затое ўздоўж берагоў контынэнту йдзе з Ахоцкага і Бэрынгавага мора халоднае *Курыльскае* цячэнне, дзякуючы якому паўзубрэжнае мора на некалькі месяцаў замярзае. Цячэнне гэтае, кіруючыся ўздоўж берагоў контынэнту, ідзе ля Корэі ды кітайскага берагу і даходзіць аж да вострава Формозы (ляжыць пад самым зваротнікам). Пры спатканыні цячэнняў цёплага й халоднага творацца густыя туманы, якія звычайна пакрываюць Японскае, Жоўтае ды Ахоцкае моры (асабліва апошняе) і моцна перашкаджаюць суднаходству. Здараюцца ў морах Усходняе Азіі *тайфуны*, якія робяць шмат шкоды, асабліва на астравох.

Вільготны і цёплы клімат Усходняе Азіі дазваляе разьвівацца тут досыць багатай *расылінасці*. Ведама, што ў розных частках гэтае краіны, якая расыягнулася паміж зваротнікам і падканцовальным колам, расылінасць розыніца паміж сабою таксама, як розыніца і клімат. На паўдні краіны аж да вадападзелу паміж Ян-цы-дзянам і Хуан-хэ пануе падзваротніковая вечназялённая расылінасць. На поўнач ад гэтага вадападзелу мы бачым звычайныя ліствавыя і мяшаныя лясы. Яшчэ далей на поўнач, а таксама на спадах гор лясы складаюцца, галоўным чынам, з ігlastых дрэў. У кожным разе, па ўсёй краіне варункі для разьвіцця расылінасці вельмі добрыя. Гэта добра выяўляецца на спадах абмажкоўваючых краіну гор. Тады, як на ўсходніх спадах разьвіваецца багатая расылінасць, на заходніх, звернутых да пустынь спадах яна значна бяднейшая.

Добрая ўраджайная глебы, што ляжап' у большай часці краіны, спрыяюць разьвіццю земляробства, якое стаіць тут вельмі высака і дае магчымасць пражыўленню вялізарнаму насяленню, якое жыве тут месцамі, асабліва на паўдні, вельмі густа.

Ад чаго ўтвараюцца мусоны? Абвядзі на карце краіну паширення паўднёва-усходняга мусону.

Савецкі Далёкі Ўсход.


Паўночную частку ўсходняе мусонавае Азіі складае Савецкі Далёкі Ўсход. Гэта ёсьць абшырная старана (3 міл. кв. км.), выцягнутая ўздоўж Японскага і Ахоцкага мораў; сюды-ж трэба аднесці поўвостраў Камчатку ды востраў Сахалін.

Станавыя горы аддзяляюць гэты край ад Сібіры з яе сухім і халодным кліматам. Усходнія спады гэтых гор скалістыя, недаступныя, пазарастаўшыя густым лесам. Таксама густымі лясамі пакрыты і меншыя горныя хрыбы, якімі зрэзаны ўвесь край Далёкага Ўсходу. Гэтыя хрыбы звычайна йдуць у палудзенікамі кірунку роўналежна з берагам мора; найбольшы з іх—хрыбет *Сіхома-Алінь*, што цягнецца ўздоўж берагоў Японскага мора. Таксама высокі горны хрыбет ідзе пасярэдзіне поўвострава Камчаткі. На ўсходнім беразе гэтага поўвострава падымаецца цэлы ланцуг вулькану (іх называюць тут „*сопкамі*“) (мал. 23), спаміж каторых толькі некалькі дзеяных і дагэтуль, рэшта—згаслыя. Ёсьць тут таксама шмат гарачых крыніц. Найвышэйшы пункт Камчацкіх гор—*Ключэуская сопка* мае да 5 км. вышыні.

Морскія берагі Далёкага Ўсходу ўсюды блізка—скалістыя. Моцна гарысты і востраў *Сахалін*, аддзелены ад контынэнту вузкою *Татарскую пратоку*. Толькі заходні бераг Камчаткі—нізінны. Да таго-ж берагі Далёкага Ўсходу амываюцца халодным Курыльскім цячэннем, і праз гэта мора ля іх узімку замярзае, улетку-ж на ім стаяць туманы; усё гэта моцна перашкаджае суднаходству.

Станавыя горы служаць вадападзелам Вялікага акіяну і Ледаватага мора. Яны, аднак, гэтак блізка йдуць да морскага берагу, што большасць рэк Далёкага Ўсходу зьяўляюцца вельмі кароткімі быстрымі горнымі рэчкамі. Толькі р. Амур даходзіць значнае даўжыні. Амур—магутная, многаводная рака—ёсьць разам з тым вельмі добрым вадзяным шляхам, які злучае Сібір з Усходнім Азіям. Верхнє цячэнне яго складаецца з дзвёх рэк—*Шылкі* ды *Аргуні*, якія, зъліўшыся, носяць далей ужо назоў Амуру. Упадае Амур у Татарскую пратоку; з прытокаў яго—важнейшыя: *Усуры*, якая цячэ па ўраджайнай даліне, ды *Сунгары*, што абвадняе Манджурию.

Клімат Далёкага Ўсходу моцна вільготны. Летнія мусоны прыносяць сюды вельмі шмат ападкаў, паветра ўвесь час бывае насычана вільгаццю, ад якое дзераўлянны будоўлі нават пакрываюцца цвільнлю. Асабліва вялікі лік ападкаў на паўдні Камчаткі ды на ўзбярэжжах Японскага мора. Узімку мусон прыносіць халоднае сібірскае



Мал. 23. Карапская сопка на Камчатцы.

паветра, і ў краі ўстанаўляюцца сярдзітыя марозы па 40 і больш градусаў. Розніцы між тэмпературамі лета і зімы тут досыць вялікія, але ўсё-ж меншыя, чым у Сібіры. На ўз্বярэжжах Ахоцкага мора заўсёды і ўзімку нават паветра моцна вільготнае, і стаяць густыя туманы. Ставны хрыбет, як мы бачым, ня гладзячы на сваю ня вельмі значную высачыню, зьяўляецца досыць рэзкаю кліматычнаю мяжою.

Зусім іначай, чым у Сібіры, выглядае і *расылінны ды жывёльны* сьвет Далёкага Ўсходу. Расылінасьць тут наагул багатая. На самых уз্বярэжжах мора дрэўнай расылінасьці шкодзяць дужа моцныя вятры ды туманы, і тут пераважна растуць непралазныя хмызьнякі. Затое крыху далей ад мора, у заслоненых ад морскіх ветраў мясцовасцях растуць вялікія лясы. Побач з ігластымі дрэвамі тут ужо расце шмат лістовых дрэў — дубоў, букаў, яблын, ліп і клёнаў, спатыкаецца, нават вінаград ды коркаве дрэва. Большая частка дрэў прыпамінае нам расылінасьць мяшаных лясоў Эўропы; яны, аднак, належаць да іншых відаў. Дзякуючы вільготнаму клімату, на Далёкім Ўсходзе пашыраны балоты і забалочаныя сенажаці.

На Камчатцы і востр. Сахаліне няма шмат якіх расылін ды жывёл, звычайных у іншых мясцох Далёкага Ўсходу. На Сахалін яны не маглі дастацца дзеля мора, а на Камчатку доступ ім перагараджвала тундра, якою пакрыты пярэсмык, звязваючы Камчатку з контынэнтам. Ды, пэўна-ж, адбіваецца тут і тое, што даўней Камчатка была востравам і толькі пасъля злучылася з контынэнтам.

Сьвет жывёл Далёкага Ўходу вельмі цікаўны. Тут спатыкаюцца жывёлы тайгі — саболь, мяձьведзь, барсук, лось, паўночны алень — побач з рознымі паўднёвымі жывёламі; пашыраныя тут, прыкл., дзікія сьвіні, бажаны, розныя японскія віды птушак, урэшце, нават тыгра заходзіць сюды з суседняе Манджурыі ды Кореі.

Паляванье дастаўляе значны заробак насяленню. Яшчэ большае значэнне мае рыбалоўства. Рыбныя багацці Далёкага Ўходу дужа вялікія. Ловяць тут селядцоў, кету, вялікіх асятрап ды інш. Расійскія й японскія гандляры наймаюць для рыбалоўства шмат работнікаў (усяго тут працавала ў 1922 годзе 34 тысячи работнікаў). Асабліва каштоўныя рыбныя промыслы ля вусьця Амура і на Камчатцы. У часе вайны Японія хацела захапіць іх пад сваё ўладанье.

На ўсёй вялікай прасторы Далёкага Ўходу *насяленіня ёсьць усяго каля 2 мільёнаў*, жыве яно тут, значыць, вельмі рэдка, гэтак сама, як і ў Сібіры. З тубыльцаў ёсьць тут найбольш тунгузаў; на Камчатцы жывуць камчадалы, а на востраве Сахаліне — айны ды гілякі. Цяперака, аднак, насяленне Далёкага Ўходу шыбка ўзрастает. Апошнімі часамі сюды прыехала шмат перасяленцаў з Усходняе Эўропы, а таксама і з Кітаю. Між іншым шмат селіцца тут беларусаў, якім найлягчэй прывыкнуць да моцна вільготнага клімату Далёкага Ўходу.

Тубыльцы займаюцца найбольш паляваньнем, гадоўляй скаціны, а на морскіх узъярэжжах—рыбалоўствам. Перасяленцы найбольш увагі звязаны на земляробства, якое тут, асабліва ўздоўж Амура, шыбка разъвіваецца. Тут добра ўдаецца пшаніца і нават кіяхі. Палявой гаспадарцы, аднак, перашкаджае лішка вільгаці, дзеля чаго прыходзіцца рабіць вузкія загоны. Затое гэтая асаблівасць клімату дапамагае ўзрастанню траў і абычае Далёкаму Ўсходу шырокасць разьвіцьця культурнае гадоўлі жывёлы. Ёсьць тутака і немалая мінеральная багацьці: жалеза, каменны вугаль, серабро і волава на Камчатцы, золатаносныя пяскі над Амуром і яго прытокамі Зеяй ды Бурэяй; на востраве Сахаліне знайдзена шмат добрага каменнага вугалю і нафты; багацьці гэтых, аднак, мала разрабляюцца. Пакрысе пачынаюць тут



Мал. 24. Уладывасток і яго бухта.

разрабляць вялізарныя лясы і вывозіць дрэва ў Кітай ды Амерыку. Наагул, прыродныя багацьці Далёкага Ўсходу мала выкарыстаны, што тлумачыцца яго аддалёнасцю ад Расіі, да якое ён апошнімі часамі належай.

Галоўнае места Далёкага Ўсходу—Уладывасток (85 тыс. насельнікаў) над Японскім морам, канцавы пункт Сібірскае чыгуночкі, у якім яна спатыкаецца з морам. Уладывастоцкі порт (мал. 24), аднак, зімою замярзае і гэта моцна памяншае яго значэнне. Недалёка ад яго знаходзіцца Сучанская вугальнія капальні.

Далёкі Ўсход у цяперашнім часе складае частку Расійская Савецкая Фэдэрацыінае Соцыялістычнае Рэспублікі і дзеліцца на 4 адміністрацыйныя краіны—Забайкальскую, Амурскую, Прыморскую і Камчацкую.

Адшукай на карце ўсе моры Далёкага Ўсходу. Якое іх гаспада чае значэнне? Вылічы адлегласць ад Уладывастоку да Масквы і да Токія і нарысуй адпаведную дыаграму.

Манджурыя.

Манджурыя ляжыць на паўдня ад Амура і цягнеца аж да Жоўтага мора. Па прасторы яна ў 3 разы большая за Беларусь, па ліку насяленыя роўная з ёю. Большая часць гэтага краю—гарыстая, пакрытая значымі лясамі. Але ўздоўж р. Сунгары дай на паўдні, над р. *Ляо-хэ* ляжаць нізіны з вельмі багатымі і добра вырабленымі глембамі; на гэтых нізінах шмат жыве кітайцаў, якія старанна займаюцца земляробствам. Сеюць тут пшаніцу, вялізарнае проса—*гаолян*, боб, мак. На поўначы-ж Манджурыі ляжаць бязълюдныя стэпы.

Горы Манджурыі славяцца сваімі мінеральнымі багацьцямі; шмат тут ёсьць золата, каменнага вугалю. У горных лясох жывуць тыя сямёя, што і ў сумежных частках Сібіры ды Далёкага Ўсходу, *тунгузы*; займаюцца яны і тут паляваньнем.



Мал. 25. Корэйцы.

Галоўную масу насяленыя складаюць *манджуры*, блізкія сваякі тунгузаў. У XVIII веку манджуры былі заваявалі Кітаем і пасадзілі там манджурскую дынастыю імпэратараў, якая панавала над Кітаем да апошніх часоў. Затое самі манджуры перанялі мову і звычай кітайцаў і цяпер мала ад іх розніцца. У Манджурию шмат перасялілася дый перасяляещца далей кітайцаў; яны селяцца нават у стэпах паўночнае Манджурыі. У паўднёвай частцы краю шмат жыве японцаў. Пасля расійска-японскай вайны 1904-1905 г. г., якая адбылася, галоўным чынам, у Манджуриі, пераможцы-японцы зусім добра ўмацаваліся на паўдні краю. Тут да іх належыць морская крэпасць—*Порт-Артур*.

ды незамярзаючы гандлёвы порт *Дайрэн*. Да гэтых местаў даходзіць пабудованая расійцамі чыгунка з Сібіры.

Далей на поўнач пры гэтай самай чыгунцы ляжыць сталіца Манджурыи—*Мукдэн* (150 тыс. жых.), а яшчэ далей, над р. Сунгары—м. *Харбін*, адкуль успомненая чыгунка разыходзіцца ў два бакі: у Сібір і Ўладывасток. Манджурыя лічыцца часткай Кітаю; кіруе ёю асобны гэнэрал-губарнатар.

К о р э я.

Корэя займае 218 тыс. кв. кіл. і мае 20 міл. нас. Поўвостраў Корэя ў сваёй паўночна-ўсходній частцы пакрыты горамі, у паўднёва-заходній-жа больш роўны. Мае ён досыць мяккі клімат, ураджайнія глебы, на якіх разводзяць рыж. У горах Корэі шмат мінеральных багаццяў, асабліва золата, каменнага вугалю, жалеза і графіту. У горных лясох ёсьць шмат усялякае дзічыны. У Корэі тыгра ўжо гэтак пашыраны, што робіць шмат шкоды. Ад паўднёвых тыграў корэйскі адзначаецца сваёй больш пушыстай футраю.

Насяленне Корэі—*корэйцы* (мал. 25) паходзяць ад зъмяшаныня тунгускіх племеніньяў з прыплывшымі сюды з паўдня маляйцамі. Народ гэтых—спакойны, раҳманы, досыць падобны па сваім выглядзе й па культуры і на кітайцаў, і на японцаў, а толькі вельмі бедны й цёмны. Займаюцца корэйцы найбольш земляробствам ды гадоўляй сказіны. Местаў у Корэі вялікіх няма, апроч сталіцы *Сэул* (280 тыс. жых.); на морскіх узьбярэжжах ёсьць тут некалькі незамярзаючых портаў.

Даўгі час Корэя знаходзілася пад панаваньнем Кітаю, ад якога пераняла сваю культуру, навуку і рэлігію. Праз Корэю кітайскія культурныя ўплывы перадаліся ў Японію. У пачатку XX-га веку царская Расія хацела зрабіць Корэю сваёй колёніяй. Аднак, гэтаму супрацівілася Японія, у выніку чаго пачалася расійска-японская вайна 1904-5 г. г.. якая скончылася перамогай Японіі. Пасьля гэтай вайны Корэю захапілі японцы і перасяляюць цяпер сюды лішкі свайго насяленыя. Японцы-ж пра-ялі чыгунку з Мукдэну праз Сэул да аднаго з портаў Корэі—*Фузану*.

К і т а й.

Кітай—абшырная старана (каля 4 міл. кв. кіл.), якая расцягнулася прыблізна ад Печылійскае затокі да зваротніку. Паводле свае прыроды дзеліцца Кітай на дзіве часткі—паўночную ды паўднёвую; мяжу паміж імі можна правесці па адгор'ях Куэнь-Луня, якія заходзяць даўгі ў глыбіню Кітаю і зьяўляюцца вадападзелам дзівёх вялікіх кітайскіх рэк—Хуан-хэ і Ян-цы-дзяна.


Паўночны Кітай—гэта бязълесная, досыць роўная краіна, пакрытая лёэсам; усходнюю яго частку складае Кітайская нізіна.

Паветра тут звычайна перапоўненае жоўтым пылам, які прыносяць заходнія мусоны з пустыні. Пыл гэтых асядае таўстым пластом на зямлю і дажджамі прыбываеца да яе, з гэтага-ж пылу праз ты-

сячи год вырасьлі ў Кітаі таўшчэзныя пласты лёсу па некалькі сот мэтраў таўшчынёю. Рэкі пракопваюць у лёссе глыбокія даліны з стацьцявымі съценкамі. Таксама і дарогі ў гэтай краіне йдуць па дне глыбокіх лёсавых раўчакоў. У съценках гэтых раўчакоў кітайцы часта выкопваюць сабе пячоры-хаты, у якіх, бывае, жывуць цэлія вёскі (мал. 26), а таксама і хлявы для жывёлы. Наверсе-ж над гэтымі пячорамі ляжыць поле кітайца, на якім ён сеяе найбольш пшаніцу, бобы алейныя расыліны—рапс і кунжут.

Клімат Паўночнага Кітаю досыць сухі і халаднейшы, чым у Паўднёвым Кітаі.

Рэкі Паўночнага Кітаю, размываючы лёс, выносяць шмат яго частак і маюць з гэтае прычыны жоўты колер. Затое і галоўную раку Паўночнага Кітаю называюць Хуан-хэ (пакітайску значыць—Жоўтая рака). Нават моры ці морскія затокі, у якія гэтая рэкі ўпадаюць, маюць жоўты колер, адкуль і паходзіць назоў *Жоўтае мора*.



Мал. 26. Кітайская вёска ў лёссе.

большасці несуднаходная. У сваіх нізвінах пльве яна па наносным ґрунце і часта ў разводзьдзе зъмяняе сваё рэчышча. Гэта бывае прычыну вялікіх катастроф. Хуан-хэ ўперад упадала ў Жоўтае мора, пасля зъмяніла сваё рэчышча і цяпер упадае ў Пэчылійскую затоку. Берагі яе абведзены грэблямі, якія бароняць узьбярэжныя прасторы ад затаплення. Але ў 1887 г. у часе паводкі рака прарвалася праз грэблі і пацякла ў даўнейшым кірунку, у Жоўтае мора. Пры гэтым было затоплена шмат вёсак і местаў ды загінула некалькі мільёнаў людзей. Пазней, аднак, удалося ўзвесці Хуан-хэ ў даўнейшае рэчышча і абрарадзіць грэблямі.

Паўднёвы Кітай з'яўляецца гарыстым краем з цёплым, а то і гарачым, падзваротнікамі кліматам. На схілах гор растуць тут вечназялёныя расыліны (камэліі, вечназялёныя дубы, ляўры, магноліі і інш.); тут разводзяць асабліва шмат гарбатніку; з лісьця гэтага хмызняку

Увесе мул, які прыносяць з сабою ракі, асядае на дне мора густым пластом, ад чаго мора робіцца мялчэйшым. Цяперашняя Кітайская нізіна была калісь дном морскае затокі, якую паслья пазансіла рэчнымі адкладамі.

Рака Хуан-хэ (мал. 27) мае вельмі хуткае цячэнне і ў

кітайцы робяць гарбату, ужываюць яе самі і ў вялікім ліку вывозяць заграніцу. Даліны між гор і нізіны заняты багатымі паліямі рыжу ды цукровай трывсціны. Тутэйшыя глебы г. зв. чырвоназёмы не такія ўраджайныя, як лёс; кітайцы, аднак, умеюць добра гаспадарыць і атрымліваць на іх вялікія ўраджай. Ураджай рыжу зьбіраюца тут звычайна 2 разы ў год. Кітайцы праводзяць на поле ваду, што для рыжу абавязкова патрэбна, і заліваюць ёю рыжавыя нівы. Часта і на схілах гор робяць агароджаныя грэблямі тэрасы, якія таксама заліваюцца вадою, і там сеюць рыж. Нават на плытох разводзяць цэлыя палі рыжу. Шмат тут разводзяць яшчэ *морвы*, лісьцем якое жывіцца шаўкоўнічны вусен.

Галоўная рака Паўднёвага Кітаю *Ян-цы-дзян* (Блакітная рака) — адна з найвязлікшых рэк сьвету (5.300 кlm. даўжыні). Пачынаецца яна




Мал. 27. Лёсавыя скалы на Хуан-хэ.

недалёка ад вытакаў Хуан-хэ, пасля моцна выгінаецца на паўдня; нізівіны абедзвіюючы рэк ізноў збліжаныя. Ян-цы-дзян зьяўляецца вельмі важным вадзяным шляхам Паўднёвага Кітаю. Па ёй нават морскія судзіны падымаюцца ўверх ад вусьця на 100 кlm. аж да места Ханькоу. Вялізарны Імпэраторскі канал (1.200 кlm.) злучае гэтую раку з Хуан-хэ.

Насяленыне ў Кітаі жыве вельмі густа. Усяго жыхароў у Кітаі 416 мільёнаў, г.зн. на 1 кв. кlm. выпадае 106 чал., але ў некаторых земляробных частках гушчыня насяленыня шмат большая — да 300 чал. на кв. кlm. Дзякуючы такой гушчыні насяленыня ў Кітаі дзікая расыліннасьць і дзікія жывёлы граюць малую ролю ў краявідзе. Лясоў мала і то ў Паўднёвым Кітаі, а ў Паўночным іх зусім няма.

Кітайцы народ жоўтае расы. Маюць яны вузкія, косьяя вочы, невялікі шырокі нос, вялікія скучы, чорныя простыя валасы. Мужчыны

брываюць валасы, пакідаючы ззаду даўгую касу. Звычай насыць косы завялі ў Кітаі манджуры, як яго заваявалі, і меўся ён прыпамінаць кітайцам аб іхній няволі. Цяпер гэты звычай выводзіцца. Апранаюцца кітайцы ў даўгія, шырокія штаны ды даўгі ніжэй кален каптан з шырокімі рукавамі; жаночая вопратка мала адрозніваецца ад мужчынскае. Будоўлі свае робяць кітайцы з цэглы і дрэва або бамбуку, абмазаных глінаю. Жывуць яны звычайна вёскамі, вуліцы якіх брудныя, хоць і выбрукаваныя; уздоўж вуліц ідуць рады крам з рознакаляровымі даўгімі надпісамі, якія вісяць над вуліцою. Месты пабудаваны таксама, як і вёскі. У Кітаі ёсьць да 9 местаў з мільённым насяленнем. Вакола местаў звычайна бывае мур з брамамі; муры гэныя даўней баранілі местаў ад нападаў розных вандроўцаў. Для гэтай-ж мэты быў пабудаваны і Вялікі Кітайскі Мур (мал. 28), які цягнецца праз 2 тыс. км., аддзяляючы Кітай ад Манджурыі да Манголіі.



Мал. 28. Вялікі Кітайскі Мур.

Характар кітайца — спакойны, мірны; адзначаецца ён вялізной працавітасцю, цярплівасцю, трываласцю працы. Асаблівия здольнасці кітайцы маюць да гандлю і рамёслаў; наагул адзнача-

юцца яны практычным разумам. Сярод кітайцаў асабліва разьвіта пашана да старэйшых і сямейнае жыцьцё.

Мова кітайская складаецца з аднаскладовых слоў. Дзеліцца яна на шмат гаворак, якія моцна між сябе рознічаюцца. Ды і па выглядзе ёсьць значныя розніцы паміж насельнікамі асобных провінцый, напр., паміж паўднёвымі і паўночнымі кітайцамі.

Жылі даўней кітайцы ў Цэнтральнай Азіі, але ўжо больш 4-х тыс. год, як яны перарабраліся ў свой цяперашні край і залажылі вялікую дзяржаву.

Задоўга перад эўропэйцамі заводзілі яны ў сябе школы, зналі друкарства, порах, які ўжывалі для фэйерверкаў, компас, паперу, шкло ды інш. Кітайцы зьяўляюцца, адным словам, старым культурным народам, а толькі культура іхняя быццам застыгла ў тым палажэнні, як была перад многімі вякамі.

Культурай сваёй Кітай вельмі прыпамінае эўропэйскае сярэднявечча. У кітайскіх школах вучаць, галоўным чынам, чытаць, пісаць, лічыць. Навучыцца чытаць пакітайску дужа трудна, бо ў іх замест літар ужываюцца гіерогліфы — знакі, што паказваюць цэлыя слова і паняцці, а не гукі. Гіерогліфаў гэтых надта многа, і кітаец нават

пасъля даўгое навукі звычайна ўмее чытаць толькі некалькі кніг—твараў старасъвецкіх кітайскіх пісьменьнікаў.

Кітайцы вельмі шануюць адукацыю. Ад адукацыі залежыць назначэнне на пасады чыноўнікаў—мандарынаў. Каб стацца мандарынам, трэба здаць спэцыяльны экзамен. Апроч мандарынаў, у Кітаі існуюць яшчэ станы сялян, рамеснікаў і гандляроў; апошнімі часамі шыбка расьце і організуецца кляса mestавага пролетарыату.

Найбольш пашыраны ў Кітаі трох рэлігіі—буддызм, рэлігія *tao* і конфуцянства; усе яны ў Кітаі мала розньніца ад аднае, і галоўную ролю ў іх займае пакланенне сілам прыроды, забабоны і ча-раўніцтва ды ўшанаванье продкаў. Наагул-ж а кітайцы да рэлігіі адносяцца без асаблівае цікавасыці. У заходнім Кітаі досыць пашырана магомэтанства.


Галоўны занятак насяленння Кітаю—земляробства. На поўначы—пшаніца, а на паўдні—гарбатнік, рыж і морва—галоўныя расьліны, якія разводзіць кітаец. Хаця ўся блізка зямля ў Кітаі і належыць сялянам, але на кожную гаспадарку прыходзіцца вельмі маленькая кава-лачкі зямлі, найчасцей менш, як па 1 дзесяціне. Толькі дзякуючы сваёй працавітасыці ды ўменню, можа пракарміцца з яго кітайскі селянін з сваёй сям'ёй.

Кітайцы вельмі моцна клапоцяцца аб угнаеніні сваіх невялікіх палеткаў і зьбіраюць адкуль толькі могуць гной. Нават звычайныя расьліны—пшаніцу, рыж, яны ня сеюць адразу ў поле, а ўперад у рассаднікі, і ўжо адтуль перасаджваюць маладыя расьлінкі на поле роўнымі радкамі. Кожную расьліну пасъля яны абгортваюць зямлёю, па некалькі разоў полюць траву і робяць, адным словам, сабе з гэтымі палявымі расьлінамі больш клопату, чым нашыя гаспадары з гароднінай. Затое і ўраджаі яны дастаюць вялікія.

У Цэнтральным Кітаі ды нават у большай часці вадазбору Хуан-хэ моцна пашырана разводка бавоўны; але ўсё-ж растучай пра-мысловасыці Кітаю свае бавоўны ўжо не хватает. На паўдні асабліва пашырана гадоўля гарбатніка і морвы. Даўней па гандлі гарбатай і шоўкам Кітай займаў першае месца ў сьвеце. Цяпер у вывазе гарбаты яго выпераджае Індия, а ў шаўкоўніцтве—Японія, і ў Кітаі гэтыя галіны гаспадаркі пачынаюць падаць.

Гадоўля скаціны ў Кітаі зусім ня разывітая. Скаціны ў кітайцаў зусім мала, бо яны ня маюць на чым яе трymаць—зямлі замала. Толькі сівіней трymаюць досыць многа. Затым і жывяцца кітайцы найбольш расьліннай ядою, а мяса і малака зусім блізка ня ўжываюць. Няма ў іх і коняй і толькі рэдка трymаюць тут бавалаў, на якіх аруць. А ў большасыці зямлю вырабляюць ручным способам—капаніцамі ды рыдлёукамі. Усякія цяжары пераносяць спэцыяльныя работнікі—кулі. Затым у Кітаі вельмі мала вялікіх дарог, наших гасьцінцаў; іх замяняюць съежкі.

Рыбалоўства для кітайцаў мае важнае значэньне; рыбы ёсьць шмат у кітайскіх рэках і морах, ды, апроч таго, кітайцы яшчэ й самі разводзяць рыбу ў саджалах ды на залітых вадою рыжавых палёх. Рыба ўжо робіць яду кітайца больш рознастайнаю. Апрача таго, кітайцы ўжываюць для яды некаторыя нязнаныя ў Эўропе продукты і асаблівых морскіх голётурый (*трэпанг*), гнёзды морскае ластаўкі (*саланган*); ядуць яны і сабачае ды кацінае мяса. Сярод кітайцаў паширана курэнъне *опіуму*, які вельмі шкодзіць на здароўе.



Мал. 29. Вуліца ў Кантоне.

ды танная рабочая сіла,—усё гэта спрыяе разьвіццю прамысловасці ў Кітаі, і мы бачым, як нязвычайна хутка ў гэтай адсталай старане вырастаюць буйныя фабрыкі, вялікія прамысловыя месцы, будуюцца ўсё новыя і новыя чыгункі.

Фабрычная прамысловасць разьвіваецца найшыбчэй у прыморскіх провінцыях ды каля вялікіх рэк. Адным з важнейшых фабрычных цэнтраў ёсьць Шанхай, пры вусьці Ян-цы-дзяну (з 1.600.000 насельнікаў). У гэтым месце і яго аколіцах разьвітая шаўковая ды баваўняная прамысловасць. Да таго-ж Шанхай найважнейшы порт усяго Ўсходня-Азійскага ўзьбярэжжа. У другім вялікім месце на тэй самай рацэ—Ханькоу (1.000.000 нас., мал. 30), каля якога знаходзяцца вугаль-

З даўных часоў у Кітаі пашираны рамёслы. Каля 100 мільёнаў насельнікаў жыве з рамясла. Вырабляеца тут, між іншым, шмат прадметаў збыту (парцалянавае судзьдзё, вырабы з сланёвае косьці) ды розных мастацкіх вырабаў, у якіх кітайскія рамеснікі нават выпярэджваюць эўропейскіх. Па-крысе разьвіваеца ў Кітаі і *буйная прамысловасць*. Для яе ёсьць усе адпаведныя варункі. У горах Кітаю ёсьць вельмі багатыя паклады каменнага вугалю (Кітай у два разы багацейшы на вугаль, чым уся Эўропа) і жалеза, свая бавоўна, шоўк і іншы сырэц, а да таго яшчэ — найбагацейшы рынак збыту, якім зьяўляеца шматмільённае насялен'не Кітаю,

ныя ды жалезныя капальні, разьвітая жалезная дый наагул мэталёвая прамысловасьць. Апроч таго, Ханькоу—важнейшы рынак на гарбату. У Кантоне—прыморскім месьце Паўднёвага Кітаю (1.400.000 нас.)—пашырана ткацкая і папяровая прамысловасьць. Гэта таксама вялікі порт. Проці яго знаходзіцца востраў Гонг-Конг, з важными портамі, які належыць да Ангельшчыны. Пашырана прамысловасьць і ў сталіцы Кітаю—Пекіне (1.000.000 нас., мал. 31), які злучаны чыгункамі з Ханькоу і местам Тяндзін—важнымі портамі над Печылійскаю затокаю, які ў свой чарод злучаны чыгункамі з местамі Манджурыі.

Кітай да апошніх часоў быў монархіяй, над якой панаваў імпэратор—богдыхан; належаў богдыхан, як ужо ўспаміналася, да Манджурскае дынастыі. Да Кітайскай імперыі належалі тады, апрача самога Кітаю,—Манджурыя, Манголія, Тыбет і інш. краі; па сваёй прасторы



Мал. 30. Ханькоу.

гэтая імперыя, якая расьцягнулася ад Паміру да Вялікага акіяну і ад Байкалу да Гімаляяў—была трэцій дзяржавай у сьвеце пасьля Ангельшчыны ды Расіі. Дзяякуючы, аднак, сваёй адсталасьці была яна вельмі слабою нават у параўнаньні з далёка меншымі эўропейскімі дзяржавамі. У 1911 годзе ў Кітаі адбылася рэвалюцыя, богдыхана скінулі і на яго месца пасадзілі выбарнага прэзыдэнта. Грамадзкі лад, аднак, ад гэтага мала зьмяніўся. Як і даўней, кіруюць Кітаем чыноўнікі, якія пасьля рэвалюцыі сталі зусім блізка незалежна кіраваць провінцыямі. І дагэтуль па ўсім Кітаі йдуць унутраныя войны паміж губернатарамі розных провінций, рознымі генэраламі і рознымі партыямі. Гэтае бязладзьдзе падтрымліваюць дзеля сваіх інтэрэсаў сусветныя імперыялістыя: эўропейскія дзяржавы, Зл. Штаты Амэрыкі і асабліва суселка Кітаю—Японія.

Кітай перажывае цяпер праўдзівую рэвалюцыю, у часе якое разваливаецца стары, створаны тысячагодзьдзямі грамадзкі лад і з-пад яго руін ужо пачынае ўставаць новы Кітай. У Кітаі цяпер вельмі многа ўсякіх грамадзкіх організацый ды партый; пакрысе, аднак, яны злучаюцца і організуюць што раз то большую сілу грамадзянства. На чале широкага адраджэнскага руху ў Кітаі стаіць рэвалюцыйная партыя „Гоміндан“, організаваная Сун-Ят-Сэнам. Яна дабіаецца незалежнасці Кітаю ад імпэрыялістых і завядзенія ў ім соцыялістичных рэформаў. Гоміндан зьяўляецца дужа магутнай партыяй і ў Паўднёвым Кітаі ўлада знаходзіцца ў яе руках. Хутка, пэўна, скончыцца і ўва ўсім Кітаі панаванье чыноўнікаў і бязладзьдзе. Асаблівую ролю тут павінна адыграць рабочая кляса, організаваная ўжо ў моцныя професійныя ды партыйныя організацыі.



Мал. 31. Галоўная вуліца ў Пэкіне.

Даўгі час кітайцы не хацелі мець ніякіх зносін з Эўропаю. Квапчыся на вялікія багацьці Кітаю ды хочучы збываць у ім свае тавары, эўропейцы гадоў 60 назад сіламоц прымусілі Кітай адкрыць для эўропейскіх караблёў некаторыя яго порты. З таго часу гандаль Кітаю з Эўропаю ды Амерыкаю ўзрастает што год то мацней. Разам з тым пашыраюцца ў Кітаі эўропейскія звычай і культура.

Вывозіць Кітай найбольш шоўку і шаўковых тканін, гарбаты, а ў апошнія гады—каменнага вугалю і жалеза. З Эўропы, Амерыкі ды Японіі вязуць у Кітай розныя фабрычныя вырабы, а з Індакітаю—рыж, бо свайго рыжу кітайцам не хапае.

Шмат эўропейцаў пасялілася ў кітайскіх местах, творачы там свае асобныя кварталы. Ад кітайскага ўраду яны атрымлівалі концэсіі—дазволы на будоўлю сваіх чыгунак, фабрык, разработку капаленъ

і г. д. Іхня капиталы памаглі разъвіцьцу прамысловасьці ў Кітаі. Найбольш відную ролю ў жыцьці Кітаю граі ангельцы, японцы ды амэрыканцы.

Але, апроч гандлю і прамысловасьці, чужаземцы сталі ўсё больш і больш займашца ўнутраным політычным жыцьцём Кітаю, мяшацца ў яго справы дый пачалі захапляць паасобныя яго провінцыі. Гэтак Ангельшчына захапіла востраў Гонг-Конг проці Кантону, Японія—про-вінцыю *Kiao-Chau* з вельмі добрым портам Цін-дао на Жоўтым моры і г. д. Чужаземныя дзяржавы пашыраюць свае ўплывы і на вялікія краі, што належалі дагэтуль да Кітаю. Ангельшчына гаспада-рыць у Тыбэце, у Манджурыі, дый часткаю ў Паўночным Кітаі ўмаца-валася Японія. Расійскія ўплывы пашыраліся ў Манджурыі, Паўночнай Манголіі дый г. д.

Эўропейскія дзяржавы згаварыліся між сабой, як ім згодна эксплатація Кітай. Гэтую згоду зламаў Саюз ССР, які першы признаў і падпісаў з Кітаем умову, аднолькава выгадную для абедзівых старон. Дый сам прыклад Савецкага Саюзу, які патрапіў вызваліцца ад нападаў і ўплываў імперыялістичных дзяржаў, абуджае ў кітайскім народзе надзею на вызваленне з-пад апекі чужаземцаў і жаданне гэтую на-дзею зыдзейсьніць.

А пакуль чужаземцы гаспадараць у Кітаі, дык самым кітайцам становіцца ўсё цясней жыць на бацькаўшчыне, і яны масамі выяжджаюць на работу ў розныя краі. Уперад асабліва шмат іх ехала ў Амэрыку ды Аўстралію, але цяпер іх туды ня пускаюць, бо яны, здавальняючыся малой платы, робяць конкурэнцыю мясцовым работнікам і пакідаюць тых бяз хлеба. Цяпер найбольш едуць кітайцы ў Інда-Кітай ды на астравы Малайскага архіпелагу. Зарабіўши там крыху грошей, яны вяртаюцца звычайна на бацькаўшчыну.

Што ты ведаеш аб лёэсе, яго паходжаньні і асаблівасцях? Абвядзі на карце лёэсавую частку Кітаю. Параўнай гушчыню насялення Кітаю і Беларусі. Як кітайцы могуць пражывіцца пры такой гушчыні? Якія мы спажываєм кітайскія продукты?

Я п о н і я.

Самая ўсходняя з старонак Азii—Японія (або, як яе называюць—„Старана Узыходзячага Сонца“) складаецца з чатырох вялікіх астравоў—Гондо, Іезо, Сікок ды Кіу-Сіу і масы дробных астравоў. Да Японіі—ж належаць астравы Курильскія ды частка Сахаліну—на поўначы, астравы Ліу-Кіу ды Формоза—на паўдні.

Усе гэтыя астравы—гарыстыя, на іх ляжыць шмат вулкану, якія ўваходзяць у склад таго вулканічнага перыценя, што абкружвае Вялікі акіян. Самы высокі з вулкану Японіі—Фузі-Яма (мал. 32) падняты на $3\frac{1}{2}$ км. Знаходзіцца ён на найбольшым японскім

востраве—Гондо; яго сънегавы верх і прыгожыя правіловыя формы зъяўляюца вялікім прыхарошаньнем краявіду, а японцы лічаць гэтую гару съвятою. Часьцей, чым дзе на зямлі, бываюць у Японіі зямлятрасеньні; зъяўляюца яны тут самым звычайным зъявішчам прыроды, хаця часамі робяць вялізную шкоду.

Берагі Японіі ў большасці высокія, зrezаныя затокамі, ды ёсьць у іх шмат выгодных бухтаў. Палажэннне Японіі на астравох, хара-
тар берагоў—усё гэта спрыяла разъвіццю мораплаўства і зрабіла з японцаў вельмі добрых маракоў, а з Японіі—морскую дзяржаву. З гэ-
тага боку яна моцна падобная да Ангельшчыны.



Мал. 32. Гара Фузі-Яма ў Японії.

Астравы Японіі расъягнуліся на 30° па палудзенінку; зразумела, што прырода на іх ня можа быць усюдых роўная. Тады як на Курыльскіх астравох—падканцавосная прырода тундры і тайгі, на паўднёвых астравох, асабліва на востр. *Формозе*, пануе ўжо вельмі гарачы, аж нават нездаровы для людзей клімат і зваротнікавая расыліннасць. Клімат-жа галоўных астравоў Японіі мяккі, акіянічны. З усходу іх амывае цёплае цячэннне *Kuro-Sivo*; перасоўваючыся над гэтым цячэннем, летнія мусоны набіраюцца вільгаццю і прыносяць у Японію шмат ападкаў. Адна з галін цячэння *Kuro-Sivo* заходзіць у Японскае мора і амывае берагі Японіі з захаду. Зімовы мусон, які дзъyme з паўночнага захаду, награваецца гэтым цячэннем і набіраеца з яго вільгаці. З гэтае прычины і зімовыя мусоны тут шмат цяплішыя, чым на контынэнце Азii, дый прыносяць з сабою шмат ападкаў, пакрываючы Паўночна-заходнюю Японію глыбокімі сънягамі.

Цёплы клімат і дастатак вільгаці даемагчымасць разъвіцца ў Японіі багатай расыліннасці. У лясах тут растуць вечназялённыя расы-

ліны: камэлії з прыгожымі чырвонымі кветкамі, камфорныя ляўры, магнолій, азалеі, перавітыя блюшчам; побач з імі растуць звычайныя кляны ды ліпі і асаблівыя віды ігластых, як, прыкл. японская хвойка, (крыто-мерыя). На паўднёвых астравох пашыраны зарасынкі бамбуку ды пальмы. Затое на вялікім паўночным востраве—ізо пануюць чистыя ігластыя лісы.

Паводле сваіх краявідаў Японія можа лічыцца адным з найпрыгажэйшых краёў зямлі. Зрэзаныя, гарыстыя берагі, сіняе мора, прарыстае паветра, багатая расьліннасць—усё гэта сабралася разам у Японіі і робіць вялікае ўражанье на падарожнікаў.

Зьвярыны ў лясох Японіі не шмат, мала ёсьць і птушак. Толькі цвіркуны ды цыкады напаўняюць паветра лясоу сваім съпевам.

Японцы—народ мангольскае расы. Мова іхняя, аднак, ужо не аднаскладовая, як у кітайцаў, а шматскладовая; пры гэтым кожны склад канчаецца галосным гукам (напр., „Нагасакі“).

Некалісъ, як кажа легенда, продкі японцаў перабраліся на астравы з контынэнту, праз Корэю, і тут зъмяшаліся з жыўшымі тады на астравох дзікунамі—*айнамі*, а можа і малійцамі. Плямя айнаў існуе і дагэтуль і жыве ў невялікім ліку на востр. ізо, Курыльскіх астравох ды Сахаліне. Займаюцца яны паляваньнем, ужываючы для яго лук і атрученыя стрэлы.

Самі японцы—народ высока культурны. З усіх народаў мангольскае расы яны найбольш перанялі ад эўропейцаў іхніх культурных здабыццяў ды яшчэ й выперадзілі іх у некаторых галінах жыцця.

Японцы—звычайна малое ўросласці, асабліва кабеты. Тып твару ў іх мангольскі, з рэдкімі вусамі і барадою ды чорнымі шацінаватымі валасамі на галаве. Вонратка японцаў простая, але прыгожая. Носяць яны асаблівыя халаты—*кімоно*, адолькавая ў мужчын і ў жанчын, а толькі ў жанчын больш яскравыя, дый падпяразваюцца шырокім шаўковым паясом, які ззаду завязваецца ў жанок вялізным бантам. Японкі



Мал. 33. Японская дзяўчына.

носянъ вельмі хітрае ўчастаныне і, каб не псаваць яго сплючы, падкладаюць пад голаў замест падушкі дзераўляныя валкі. Харчующца японцы вельмі проста і небагата, найбольш рыжам, фруктам, рыбаю. Мяса і малака яны зусім блізка ня ўжываюць. П'юць найбольш гарбату, зробленую з дамешка паленых зернят.

Японскія хаты звычайна бываюць аднапаверхавыя, без капітальных съценак, якія замяняюцца лёгкімі, перасоўвальными дзераўлянымі перагародкамі. Пераноснымі перагародкамі дзеліцца сярэдзіна хаты на пакоі. На дзень гэтага перагародкі ссоўваюцца і з вуліцы відаць уся сярэдзіна хаты. Няма тут і печак, замест якіх служаць саганы з жарам.



Мал. 34. Вуліца ў японскай вёсцы.

Як бачым, японская будоўля добра дапасавана да характеристару прыроды гэтага краю, з яго мяккім кліматам, з яго заўсёднымі зямлятрасеньнямі, пры якіх толькі гэткія лёгкія будоўлі і могуць трывалаць. Сядзяць і сіпяць японцы на пляцёнках з травы ды пальмавага лісьця, мэбліяў у хаце ў іх вельмі мала; затое ў ёй вельмі чыста. Наагул сваёй прывычкаю да чыстоты японцы выгадна адрозніваюцца ад усіх жоўтых народаў; штодзень яны купаюцца або ў моры, або ў спэцияльных бочках, што заўсёды стаяць каля хаты.

Характар японца мае ў сабе шмат цікаўных рысаў. Яго адзначаюць — энэргія, працавітасць і вялікая дысцыпліна. У вадносінах з людзьмі японец вельмі зроўнаважаны і далікатны. Нават натоўп японскі да та-

кой меры дысцыплінаваны і маўклівы, што эўропэйцы могуць толькі дзівавацца. Сярод японцаў моцна разъвіты паважанье бацькоў і старэйших ды патрыотызм, часта даходзячы да крайнасці; на гэтых-ж асноўах пабудавана і японскае ўзгадаванье.

Японцы вельмі любяць усякія сьвяты ды ігрышчы і шчыра на іх веселяцца.

Усяго насялення ў самой Японіі (бяз колёній) 56 мільёну. Прымаючы пад увагу прастору гэтага краю (386 тыс. кв. км.), мы бачым, што насяленне тут жыве так густа (145 чал. на кв. км), як у найгусьцей заселеных краінах Эўропы. Да таго-ж насяленне гэтае вельмі хутка ўзрастает. Асабліва густа жыве насяленне на востр. Гондо-



Мал. 35. Поль рыжу ў Японіі.


Толькі вялікая працавітасць японцаў ды ўмелая гаспадарка дазваляюць ім жыць у такой цеснаце; свайго збожжа Японіі ўсё-ж не хапае, і яна прывозіць рыж з Інда-Кітаю.

Жывуць японцы найбольш у вёсках і займаюцца земляробствам: 60 проц. усяго насялення—земляробы. Зямлі яны маюць вельмі мала. Гаспадарыць японскі селянін звычайна на невялічкім кавалачку зямлі (найб...ш на 1 дзесяціне), сее на ёй найбольш рыж і, укладаючы ў сваю маленечкую гаспадарку шмат працы ды клопату, можа з яе прыжывіцца з сям'ёю. Цэлымі днямі павінен японец круціць кола, пры дзяламозе якога наганяеца вада на рыжовае поле (мал. 35), якое часта займае ня толькі даліны, але і схілы гор. У вечары-ж ён ідзе стараца гною, зьбірае яго на дарогах і г. д. Гной у Японіі мае цану і затым ніякага

бруду гам на вуліцах не пабачыш—ён адразу трапляе на поле праца-
вітага японца. Ужываюць у Японії і шмат мінэральных гнаёў (параш-
коў); шмат іх прывозіцца сюды з-заграніцы, асабліва з Амэрыкі, шмат
здабываецца і ў самой Японії з морскіх вадаросльяў.

Апрача рыжу, у Японії на полі сеюць шмат бобу, пшаніцы ды
іншага збожжа; у садох-жа, якіх тут ёсьць вельмі многа, разводзяць
гарбатнік і морву ды розныя фруктовыя дрэвы; дзякуючы стараннаму
дагляду і вялікай працы ды лагоднаму клімату японцы зъбіраюць з
сваіх палёў па два і больш ураджаі ў год.

Шаўкоўніцтва ў Японії надзвычайна пашырана і па ліку здабы-
ванага шоўку Японія займае першае месца на зямлі і вывозіць шмат
шоўку заграніцу. Здабываньне-ж гарбаты ня мае такога вялікага зна-
чэння, як у Кітаі, і японская гарбата спажываецца ў самым краі, а
заграніцу блізка што ня вывозіцца.



Мал. 36. Джэнэрыкши.

Асабліве значэнне, як ні ў адным краі, мае ў Японії морскае
рыбалоўства. Каля 3 мільёнаў чалавек займаецца таксама гэтым про-
мыслам. Асабліва славяцца сваімі рыбнымі багацьцямі ўзьбярэжжы
паўночных астравоў. Ловяць тут шмат селядцоў, ласосяў, сардынак
ды інш. Апроч рыбы, ловяць крабаў (морскіх ракаў), трэпангаў і г. д.

Рыба йдзе на спажыцьцё людзям ды шмат яе ўжываецца на
гнаеные поля, бо скаціны японцы трymаюць мала, а гнаіць зямлю
трэба: сама па себе яна менш ураджайнай, чым у Кітаі. Гадоўлі скра-
ціны перашкаджае недахват пашы і сенажацій; з прычыны зямельнае
цеснаты яны aberнуты ў палі. Ня маючы скаціны, асабліва рабочае і
коняй, усю іхнюю работу мусіць рабіць самі людзі. Таксама на лю-

дзях перавозяць у Японії і ўсе цяжары (работнікі, што займаюцца пера возкаю, называюцца тут *джэнэрыйши*, мал. 36). Цяперака, праўда, у Японії ўжо шмат чыгунак, а ў местах—электрычных трамвай, якія палягчаюць рух. Трэба сказаць, што электрычнасцю японцы шырака карыстаюцца, ня толькі ў местах, а і на вёсках шмат дзе ёсьць электрычнае асьвятленне. Для атрыманьня электрычнае энэргіі выкарыстоўваюць тут сілу вадаспадаў, якіх у Японії ёсьць шмат.

Рамёслы моцна пашыраны ў Японії. Вырабы японскіх рамеснікаў таксама, як і кітайскіх, вельмі прыгожы і добрае якасці, і разам з тым танныя. Так, японская папера гэткая моцная, што з яе робяць парасоны, вонраткі, перагародкі ў хаце. Па ўсім сьвеце славяцца японскія лякераваныя, папяровыя ды мэталёвыя вырабы, шмат іх вывозіца заграніцу.

Апошнімі часамі вырасла ў Японії *буіная прамысловасць*, якая ўжо мае больш за *паўтара мільёны работнікаў*. Вырабляюцца тут розныя баваўняныя тканіны, папера ды асабліва разьвітая мэталёвая прамысловасць, што працуе для патрэб войска, флёты і чыгунак. Будуецца шмат машын, караблёў, ваеннае зброі ды г. д. У часе апошняе вайны мэталёвая прамысловасць асабліва моцна разьвілася. Самі не ваюючы, японцы дастаўлялі зброю іншым дзяржавам і на гэтым добра зарабілі. У сувязі з разьвіцьцем прамысловасці павялічваецца здабыванье вугалю і жалеза, хаця ўсё-ж гэтых матар'ялаў японскай прамысловасці не хапае, і яна іх прывозіць з заграніцы, асабліва з Кітаю. Затое вырабы сваіх фабрык Японія прадае ў Кітаі ды на ўсім усходзе Азіі. Японскія вырабы, хоць і горшыя ад эўропейскіх, ды танейшыя, бо ў Японії работнікам плацяць мала.

Гандаль Японії моцна разьвіты. Мае яна вялікую флётуту, асабліва гандлёвую, якая конкуруе з ангельскаю ды амэрыканскаю.

Галоўныя порты: *Ёкогама*—на ўсходнім беразе востр. Гондо ды *Нагасакі* (мал. 37)—на востр. Кіу-Сіу. Каля Нагасакі ляжаць значныя вугальнія капальні, дзе здабываюць вугаль вельмі добры і танны. Гэта памагло Нагасакі зрабіцца вельмі важным вузлом усіх морскіх шляхоў Усходняе Азіі. Праз яго вывозяць заграніцу шаўковыя тканіны, гарбату, рых і вырабы японскія мастакі прамысловасці—парцаляну, лякераваныя рэчы і інш.

Сваю старую культуру японцы ў значнай меры перанялі ад кітаяцаў, таксама, як і буддыйскую рэлігію, якую вызнае значная частка насялення Японіі. Побач з буддызмам пашырана нацыянальная японская рэлігія—*Шінто*, якая складаецца, галоўным чынам, з ушанаваньня продкаў ды пакланенія сілам прыроды. Пры гэтым японскі імпэратор абагаўляеца.

Да чужаземцаў японцы даўней адносіліся вельмі няпрыхільна, і ім быў закрыты нават доступ у Японію. Гэта вельмі шкодзіла самой Японіі,—яна была ў такім самым занядзде, як і Кітай, і моцна зъбяднела

Гадоў 50 назад парадкі ў Японіі зъмяніліся. Японія завязала са-
мая шырокія зносіны з эўропейскімі краямі і пераняла ад іх ўсе зда-
быцьці эўропейскае культуры. Маладыя японцы сталі езьдзіць вучыцца
у Эўропу, а вяртаючыся на бацькаўшчыну, заводзілі ў сябе ўсе эўро-
пейскія тэхнічныя і культурныя навіны. Злучыўшы здабыцьці сусьвет-
нае культуры з сваімі ўласнымі культурнымі вартасцямі, японцы ства-
рылі магутную аснову для далейшае цывілізацыі ўсіх азійскіх на-
родаў, якія ўсе ўглядаюцца на Японію ды імкнуцца пайсьці ўсьлед
за ёю. Гэта, між іншым, шмат памагае Японіі пашыраць свае ўплывы
на контынэнце Азіі.

Цяпер у Японіі ёсьць некалькі універсytетаў, дзе профэсарамі
толькі японцы (спачатку прыходзілася японцам запрашаць профэсароў-
чужаземцаў), і густая сетка ніжэйшых школ. У гэтых апошніх школах



Мал. 37. Нагасакі.

вучыцца блізка што ўсе дзеци школьнага веку (каля $6\frac{1}{2}$ мільёнаў), бо
у Японіі заведзена агульнае абавязковое навучанье. З гэтае прычыны
сярод японцаў зусім блізка няма няграматных. А чытаць паяпонску
навучыцца ня лёгка, бо японцы ўжываюць кітайскія знакі—гіерогліфы.
Апрача гэтых знакаў, маюць яны, прауда, і больш просты альфабет
з 50 літар.

Побач з разьвіцьцём прамысловасці ў Японіі, як і ў ішых краёх,
узрасла сіла і значэньне пролетарыяту. У Японіі $2\frac{1}{2}$ мільёны прамыс-
ловых работнікаў, з іх $1\frac{1}{2}$ мільёны працуе ў фабрыках. Сярод работ-
нікаў у Японіі, аднак, вельмі шмат жанок (больш палавіны) і дзяцей.
Палажэньне работнікаў у Японіі ня лёгкае. Законам устаноўлены 12-га-

дзінны рабочы дзень, заработкая плата малая,—усё гэта ёсьць бязумоўна паказчыкам слабасці работніцкага руху ў краі.

Далёкім ад дасканаласьці зъяўляеца і політычны лад Японіі. Кіруе гэтай дзяржаваю імпэратор-мікадо, асоба якога лічыцца святою, і які зъяўляеца галоўным каплінам рэлігіі шінто. Улада імпэратора абмежавана парламентам і, значыць, Японію трэба лічыць абмежанай монархіяй.

Сталіцай Японіі лічыцца *Токіо*, найбольшае места краю ($2^{1/2}$ міл. нас.). Ляжыць яно над няглыбокаю морскаю затоку ля падгор'я Фузі-Ямы. Бліжэй да адкрытага мора над гэтаю самаю затоку ляжыць порт *Ёкагама* зруйнованы нядавна зямлятрасенем. Помнікамі старое японскае архітэктуры асабліва славіцца даунейшая сталіца Японіі—*Кіото*. Недалёка ад яго-ж—*Осака*, найбольшы прымесловы цэнтр Японіі з вялікім ткацкім фабрыкамі ды $1^{1/2}$ мілённым насяленнем.

Японія, пасъля шчасльівае для яе вайны з Расіяй 1904-1905 году, стала лічыцца аднэй з самых магутных дзяржаў свету. У рэзультате тae вайны яна атрымала Паўднёвую Манджурию (з *Порт-Артуром*, *Дайрэнам* і *Мукдэнам*), Корэю і палавіну востр. Сахаліну. У часе апошняе сусветнае вайны яна захапіла кітайскую провінцыю Кіао-Чао з наладжаным немцамі першацлясовым портам Цін-дао. Такім чынам, Пэчылійскую затоку, у якой зыходзяцца найважнейшыя вадзянныя шляхі Паўночнага Кітаю, японцы акружылі з усіх бакоў сваімі, праўда, поўофіцыйнымі колёніямі. Гэта дае ім магчымасць моцна ўплываць на усе жыцьцё Паўночнага Кітаю; таксама ўпływy Японіі пашыраны і на ўсю Манджурию, а нейкі час былі пашыраны і на расійскі Далёкі Ўсход. У іхніх руках і дагэтуль знаходзяцца вельмі багатыя рыбныя промыслы ля вусьця Амура ды каля берагоў Камчаткі. Урэшце, да Японіі-ж адышлі даунейшая німецкая колёніі ў Вялікім акіяне: астравы *Марыянскія*, *Каралінскія* ды *Маршальскія*. Разам з колёніямі Японія займае цяпер 678 тыс. кв. км. і мае 78 міл. насельнікаў.

Нарысуй дыяграму ліку насельнікаў Кітаю, Японіі, даунейшай Расіі (180 міл.). Чаму Японія выперадзіла па сваёй культуры і магутнасці Кітай? Што ты ведаеш аб Куро-Сібо?

ПАЎДНЁВАЯ МУСОННАЯ АЗІЯ.

Паўднёвая частка мусонавае Азіі блізка што ўся ляжыць паміж зваротнікамі, і затым, у адзнаку ад Усходняе Азіі, мае клімат ня толькі моцна вільготны, але і моцна гарачы; такі-ж самы клімат пануе і на тых яе частках, якія знаходзяцца на поўнач ад зваротніку.

Паўднёвая мусонавая Азія складаецца з трох вялікіх частак: поўвастравоў *Індастану* і *Індакітаю* ды *Малайскага* згуртаванья астраўоў (архіпелагу). З поўначы гэтыя краіны абмяжованы высокай сьцяною *Гімаляяў*, за якімі ўжо распасцерліся краіны з зусім непадобнаю пры-

родаю і Кітайскім горамі. З паўдня і ўсходу іх амывае Індыйскі ды Вялікі акіяны і звязаны з імі моры ды затокі.

Вялізная Бэнгальская затока дзеліць поўвастравы Індастан і Інда-кітай. З заходу-ж узьбярэжжа Індастану амываецца Арабскім морам. На паўднёвы ўсход ад Індастана, за Паўднёвым Кітайскім морам, ляжыць Малайскае згуртаванье астрavoу, якое разъдзяляе тут Індыйскі акіян ад Вялікага і злучае сабой Азію з Аўстраліяй. Глянуўши на карту, мы лёгка пераканаемся, што берагі Паўднёвага Азіі моцна звязаны; гэтая іх адзнака, ведама, спрыяе разьвіццю мораплаўства і робіць Паўднёвую Азію лёгка даступнаю з боку мора, палягчае яе зносіны з сьветам.

Клімат Паўднёвае Азіі знаходзіца ў вялікай залежнасці ад паўднёва-ўсходніх мусонаў, якія тут дзьмуць. Дзякуючы ім зъмяняюцца поры году, якіх можна налічыць трох. Праз усё лета, з чэрвеня да кастрычніка, тут лълюць вялікія дажджы, прынесены мусонам. Пазней мусон зъмяняецца, пачынае дзьмуць з сухазем'я, і аж да лютага ўстанаўляецца сухая крыху халаднейшаяара, адпаведная нашай зіме. Трэба, аднак, адзначыць, што і зімою тут усё-ж цяплей, чым у нас улетку, а снегу ніколі ня бывае. Ад лютага да чэрвеня надвор'е застаецца сухім, але настает страшная гарачыня і ўпалы даходзяць да $+50^{\circ}$. На астрavoх-же Паўднёвае Азіі клімат больш роўны; праз уесь год стаіць гарачыня каля 25° ; аднак, і тут бывае дажджаваяара году і сухая. У часы зъмены мусонаў на моры здарояцца страшныя буры—тайфуны, якія адгэтуль заходзяць на поўнач аж да Японіі, пустошачы ды залівою ўзьбярэжжа.

Гарачы і вільготны клімат дае магчымасць разьвіцца ў Паўднёвой Азіі раскошнай зваротнікавай расылінасці ды багатому зъвярынаму жыццю.

На нізкіх вільготных мясцох ды на схілах гор у Паўднёвой Азіі растуць пышныя зваротнікавыя пушчы. Складаюцца яны з дрэў вышэйших і таўсьцейших, чым у нашых пушчах. Да таго-ж дрэвы гэтая належаць да самых рознастайных парод; рэдка там можна спаткаць побач некалькі дрэў аднаго віду. Шмат расыце ў гэтых пушчах розных пальмаў (кокосавыя, сагавыя ды інш.), фікусаў, панданаў, дрэвавідных папарацяў, бананаў з іх лісцямі па некалькі мэтраў даўжыні, даўжэзных бамбукаў ды г. д.

Усе гэтая дрэвы і травы моцна розніца па высачыні і разъмешчаюцца сваім гальблём у некалькі паверхія адны над аднымі. Іх абвіваюць і пераблытваюць павойныя дрэвы—ліяны, ствараючы такі не-прапалазны гушчар, што праз яго сонца не праходзіць і ўнізе з гэтая прычыны нават у поўдзень цемнавата; там у духаце і парнасці гніоць паваленая пні дрэў.

Сярод лясоў у найбольш мокрых мясцох ляжаць зваротнікавыя салоты—джунглі, якія пазаразталі бамбукам і вялізарнымі травамі, а на

морскіх узъбярэжжах—манглевыя балоты, на якіх растуть дрэвы з ві-
сачымі ў паветры пераплещенымі карэньямі; у часе прыплыву карэнье
гэтая заліваецца вадою.

Па сушэйших прасторах, там, дзе выпадае менш ападкаў, разъляг-
ліся зваротнікавыя стэпы—саваны, з густой травою, пасярод якое па-
раскіданы дрэвы-хмызынякі. У большасці гэтых стэпіў ў цяперашнім
часе ўжо ўзораныя і пакрытыя нівамі.

У зваротнікавых пушчах ды балотах Паўднёвае Азіі жыве свой
асаблівы сьвет жывёл, якіх называюць *жывёламі Індыйскае краіны*.
Шмат тут буйное зывярыны: індыйскіх слоняў, азійскіх насарогаў
з адным рогам, тапіраў, тыграў, леопардаў і г. д. Вельмі многа малпаў,
і паміж імі—чалавекавідных (оранг-утангі, гібоны). Птушкі тут найбольш
маюць яскравае пер'е (як папугаі, павы, бажаны). У рэках водзіца
шмат *кракадыляў*. Усюды шмат ядавітых зывей, як вялізарны *пітон*,
самая ядавітая—*акулярная зъмяя* ды г. д.

Для чалавека клімат Паўднёвае Азіі ня вельмі здаровы. Гарачыня
аслабляе організм, адымает энэргію і здольнасць да працы, асабліва
у няпрызывычайных эўропэйцаў. Да таго-ж тут бязупынна пануюць
розныя пошасці: чума, халера і малярыя зывілі сабе трывалае
гняздо ў Паўднёвой Азіі і штогод забіраюць мільёны людзкіх жыць-
цяў.

Паўднёвая Азія асабліва славіца багацьцем на расылінныя про-
дукты. Адгэтуль па ўсім сьвеце развозяць гарбату, рыж, бавоуну, каву,
цукер, дабываны з цукровай трысціны, перац, мушкатны гарэх, ін-
дыго (хварба) і шмат іншых расылінных працтваў. Разам з тым Пі-
ўднёвая Азія зьяўляеца аднэю з найгусьцей заселеных краін зямлі.
Некаторыя тутэйшыя народы, як, прыкл., індусы, у далёкія часы, калі
яшчэ ня было і пачатку эўропэйскае цывілізацыі, пасыпелі былі ўжо
стварыць сваю досыць высокую культуру, сваю навуку і мастацтва,
аб якіх мы можам судзіць паводле дашоўших да нас літаратурных
помнікаў, архітэктуры таго часу і г. д. Але вялікія багацьці Паўднёвае
Азіі ўвесь час цягнуць сюды заваявальнікаў; за апошнія сталецці
эўропэйцы заваладалі траха ня ўсімі яе прасторамі, абярнуўшы іх у свае
колёніі.

Паміж якімі роўнадежнікамі знаходзіца Паўднёвая мусонавая Азія? Як раскла-
даючы на яе прасторы ападкі?

Індакітай.

Поўвостраў Індакітай мае досыць нязвычайнную форму. Берагі яго
зрезаны морскімі затокамі: з паўночнага ўсходу ўціскаецца ў конты-
нэнт *Тонкінская затока*, а з паўдня—*Сыямская затока*. Апошняя ад-
дзяляе ад галоўнае прасторы меншы, але даўгі поўвостраў *Маляку*.
Індакітай блізка што ўвесь пакрыты горамі, асабліва з поўначы.

Яго горны хрыбы адыходзяць ад гор Тыбэту; трапіўшы на прасторы поўвостраву, яны разыходзяцца вахляром у розныя бакі, асабліва ж на паўдня. Паміж іх у глыбокіх ды шырокіх далінах плынуць магутныя ракі.

Некаторыя з гэтых ракі, як *Мэконг* ды *Салюэн*, выцякаюць з гор Тыбэту і маюць значную даўжыню, але, дзякуючы вялікаму спаду і парогам, яны ня вельмі суднаходныя; іншыя ракі пачынаюцца ўжо на поўвостраве і больш надаюцца да суднаходства. Збліжаючыся да мора, даліны ракі Індакітаю робяцца асабліва шырокімі і пераходзяць

у шырокія прыморскія нізіны. Самі-ж ракі пры сваім вусьці твораць звычайна вялікія дэльты. Астравы гэтых дэльтаў дыйнаагул прыморскія нізіны даўней былі пакрыты *джунглямі*, а цяпер у большасці ўжо абернуты на ўраджайныя рыжовыя нівы; наагул прыморскія нізіны зьяўляюцца найбольш ураджайнымі і густа заселенымі часткамі Індакітаю.

Насяленне тут любіць сяліцца каля рак і будзе свае хаты *на палях* з прычыны вялікіх речных разводзязў, якія тут часта здараюцца, або нават на плытох.

Уесь-же горны Індакітай пакрыты і дагэтуль буйнымі зваротнікамі лясамі, у якіх жыве шмат вялікае звярэны: слоняў, насарогаў ды інш. У гэтых-ж лясох ёсьць шмат дарагога дрэва, напрык., чорнага дрэва, тэкавага дрэва, што йдзе на будоўлю судзін, ды інш.

Апошнімі часамі пачалі тут шмат разводзіць *каучукавага дрэва*, вывезенага з Амэрыкі; цяпер яно займае соткі тысяч дзесяцін у Індакітаі. Развіццю багатае расыліннасці ў Індакітаі вельмі спрыяе яго досыць роўны, гарачы і вільготны клімат. Хістаныні тэмпэратуры на працягу году бываюць тут зусім невялікія, у межах усяго некалькіх градусаў, пры сярэдній гадавой тэмпэратуре каля $+26^{\circ}$.

Народы Індакітаю, якіх можна налічыць больш сотні, належаць, галоўным чынам, да мангольскае расы і гавораць на аднаскладовых мовах, як і кітайцы.



Мал. 38. Съямэзы.

Народы Ўсходняга Індакітаю (*аннаміты*) і паводле сваіх звычаяў ды хараکтару вельмі падобныя да кітайцаў; сярод народаў заходніе часткі—*съямэзаў* (мал. 38) і *бірманцаў*—пераважаюць культурныя ўплывы Індыі. У месцы Індакітаю перабралася некалькі мільёнаў праудзівых кітайцаў, якія займаюцца тут гандлем і рамёсламі; лік іх усё ўзрастаете, дзякуючы новым эмігрантам з Кітаю. На паўдні поўвостраву Малякі жывуць малаяйцы.

Жыхары нізін займаюцца земляробствам і з культурнага боку стаяць шмат вышэй за народы, якія жывуць у горах; апошнія займаюцца найбольш паляваньнем і гадоўляй скакіны.

У земляробстве Індакітаю галоўную ролю граюць засевы *рыжу*. Сеюць яго тут вельмі многа і атрымліваюць высокія ўраджаі, дзякуючы



Мал. 39. Съямская вёска.

ючы багацьцю на ападкі. Рыж у вялікім ліку вывозіцца з Індакітаю ў іншыя краі. Адгэтуль паходзяць $\frac{9}{10}$ усяго сусветнага вывозу рыжу. Разводзяць яшчэ і шмат іншых культурных расьлін зваротнікавага поясу: цукровую трысціну, перац, бавоўну ды інш.

Апроч земляробства, разьвіты ў краіне (у горах) лясны ды горны промыслы. Вывозіцца з Індакітаю шмат цэннага дрэва; а ў горах Малякі здабываюць вельмі многа цыны. Здабываюць тутака яшчэ нафту (у Бірме), каменны вугаль, дарагое камен'не і г. д.

Большая частка Індакітаю знаходзіцца пад уладаю эўропэйцаў: ангельцаў ды французаў. Французы пануюць ува Ўсходнім Індакітаі, найгусыцей заселеным і найбольш культурным. Іхнія валаданьні выцягнутыя ўздоўж узьбярэжжа Паўднёва-Кітайскага мора і яго затокаў.

У портавым месьце *Сайгоне*, што ляжыць каля вусьця р. Мэконгу, жыве французскі гэнэрал-губарнатар, які кіруе ўсімі французскімі вала-даньнямі ў Індакітаі.

Цэнтральную частку Індакітаю паміж Мэконгам і Салюэнам зай-мае незалежная дзяржава *Сыям* з 9-цю міл. насяленні; да Сыяму-ж нале-жыць і частка поўвостраву Малякі. Край гэты вывозіць вельмі многа рыжу. У вапошнія часы Сыям з культурнага боку пашоў далёка напе-рад: вялікая частка насяленні ўмее чытаць і пісаць, пачынаюць будаваць чыгункі, праводзіць тэлеграф. Галоўнае места—*Банкок* (больш за 600 тыс. жых.), які разълёгся на астравох дэльты суднаходнае ракі *Мэнаму*; дамы ў ім пабудаваны найбольш на палях, а замест ву-ліц—каналы, па якіх ездзяць у чоўнах. Шмат тут ёсьць старасьвец-кіх буддыйскіх цэркваў вельмі прыгожае архітэктуры.

Паўднёвая частка паўвостраву Малякі належыць ангельцам. Галоўнае места гэтае колёніі—*Сінгапур*—ляжыць на малым востраве пасярод пратокі, што аддзяляе контынэнт ад вялікага вострава Суматры. Гэта вялікі і вельмі важны порт, куды заходзяць усе караблі, што плывуць з Эўропы і Індыі ў Усходнюю Азію. Таксама да Ангельшчыны нале-жыць заходняя частка Індакітаю—*Бірма*, з портам *Рангун*, праз які вывозіцца шмат рыжу ды дарагога дрэва.

У яім кірунку ідуць горы Індакітаю? Параўнай іхні ўплыў на клімат з уплывам Гімалаяў. Нарысуй і размалой карту політычнага падзелу Індакітаю.

Малайская згуртаваньне астравоў.

Паміж Азіяй і Аўстраліяй ляжыць цэлы гурт вялікіх і малых астравоў, якія разам носяць назоў Малайскага згуртаваньня астра-воў (архіпэлягу). Уваходзяць у склад яго: 1) чатыры Вялікія Зондзкія астравы: *Борнэо*, *Суматра*, *Цэлебес* і *Ява*; на ўсход ад іх ляжаць 2) *Малыя Зондзкія астравы* (найбольшы з іх востраў *Тымор*) і 3) *Молюцкія астравы* (Молюкі), а на поўначы—вялікая група 4) *Піліпінскіх астравоў*. Калісь на мейсцы архіпэлягу быў контынэнт, які злучаў Азію з Аўстраліяй. Пасьля сухазем'е тут асела ўніз, і яго нізіны заліло ня-глыбоке мора, якое мы бачым і цяпер паміж астравамі архіпэлягу; узвышшы-ж і горныя хрыбы мора не змагло заліць, і яны засталіся над яго паверхніяй.

Паверхня астравоў архіпэлягу гарыстая. Горныя хрыбы на іх зьяў-ляюцца прадоўжаньнем хрыбтоў Азіі, што можа служыць довадам больш цеснае сувязі астравоў з контынэнтам Азіі ў мінушчыне. На тых астравох, якія ляжаць уздоўж Вялікага ды Індыйскага акіянаў, пады-маецца шмат згаслых і дзейных вулькану. Асабліва шмат іх ёсьць на астраве *Яве*. У пратоцы паміж астравамі *Яваю* і *Суматрай* на невялікім астраву ляжыць вулькан *Кракатау*, які даўгі час лічылі згаслым;

у 1883 годзе, аднак, адбыўся страшны па сваёй моцы і вынікам выбух гэтага вулькану. Выбух гэты быў чуцён за тысячи верст, а вульканічны пыл залятаў быў нават у Эўропу. Часта бываюць на астрравох архіпелагу і зямлятрасеньні.

Роўнік перасякае архіпелаг цераз самую яго сярэдзіну, і сонца тут заўсёды стаіць у зэніце. Клімат астрравоў вільготны, гарачы і досыць аднастайны: горача тут і ўлетку, і ўзімку. Паўднёва-заходнія мусоны, якія дзымуць у большай частцы архіпелагу, прыносяць шмат ападкаў. На ўсходніх астрравох ужо больш значна сувязь з Аўстраліяй. Там дзімле аўстралійскі мусон (з поўначы на поўдзень і наадварот), ападкаў менш, расылінны і жывёлавы съвет бяднейшыя, так, як і ў сумежнай Аўстраліі.

Усе блізка астравы пакрытыя магутнай расыліннасцю непраходных роўніковых лясоў (мал. 40). Шмат ёсьць у гэтых лясах цэннага



Мал. 40. Бамбукавы лес на востраве Яве.

дрэва з каляровай драўнінай, як тэкавае, сандалавае ды інш. На каранёх дрэў тут жыве расыліна-паразіт *рафлезія* з вялізарнымі (мэтр шырыні) чырвонымі, як мяса, кветкамі, найбольшымі ўва ўсім расылінным съвеце. Жывуць у гэтых лясах вялізарныя сысуны—слані, тыгры, насарогі, шмат маллаў, між іх вялізны оранг-утанг. Зьвярыны съвет, чым бліжэй пасоўваецца на паўднёвы ўсход, у кірунку да Аўстраліі, тым робіцца бяднейшым; асабліва зъмяншаецца лік сысуноў, але затое ёсьць шмат птушак.

Насяленыя архіпелагу лічыцца на 60 міл., з якіх 35 міл. жыве на адным востраве Яве. Складаецца насяленыне пераважна з *маляйцаў*, якія на ўсходніх астрравох архіпелагу крыху зъмяшаліся з папуасамі.

Малайцы належаць да жоўтае расы¹⁾, уросласьці яны нявысокіе, з пласкім тварам і жоўта-бураю скураю, бяз вусоў і барады. Будуюцца яны звычайна на рэчных ды морскіх узьбярэжжах; хаты іхнія вельмі часта бываюць на пáлях (мал. 41). Часамі-ж яны будуюць свае хаты нават на верхавінах дрэў дзеля большае бяспечнасці ад ворагаў дзяўбароў.

Насяленыне астрavoў стаіць на розных ступнях культуры. Найбольш культурнае насяленыне жыве на ўзьбярэжжах і займаецца земляробствам. Сеюць тут шмат рыжу, дзеля чаго высякаюць лясы, праводзяць штучнае абвадненіе і г. д. Узьбярэжнае насяленыне мае вялікі нахіл да мораплаўства; даўней займалася разбоем-працтвам. З рэлігій пашырана найбольш магомэтанства; а на Піліпінскіх астрavoх—



Мал. 41. Будынкі на пáлях.

каталіцтва. З другога боку, у глыбіні вялікіх астрavoў у непраходных нетрах роўніковых лясоў жывуць зусім дзікія людзі, як, прыкл., людады *даякі* на востраве Борнэо.

З даўных часоў сталі цікавіцца Малайскім архіпелагам эўропейцы, уперад португалцы ды гішпанцы, пасля голландцы ды ангельцы, і, у канцы,—амэрыканцы. Шмат войнаў адбылося з-за малайскіх колёній; у канцы, гішпанцы былі выперты з Піліпінскіх астрavoў, якія да іх належалі,—амэрыканцамі, а португалльцам засталася ўсяго толькі палова востраву Тымору. Ангельцы заваладалі паўночнай часткай востраву Борнэо. Рэшта-ж астрavoў архіпелагу належаць да Голяндіі, невялікае эўропейскае стараны, якая ў 40 раз меншая за свае малайскія колёніі.

¹⁾ Лічачь іх часамі асобнаю бураю расаю.

Паміж голяндзкіх валаданьняў на асаблівую ўвагу заслугоўвае дзеля сваіх вялікіх багацьцяў востр. Ява. Большая частка яго пакрытая ўраджайнымі палямі і садамі. У нізінах разводзяць тут рыж, хлебнае дрэва, цукровую трывсціну, кіякі, табаку, а на схілах гор—кававае дрэва, гарбатнік, хіннае дрэва. Насяленье жыве на Яве вельмі густа,— да 220 чал. на кв. км. Голяндцы клапоцяцца аб разъвіцьці тут пра- мысловасці, праводзяць чыгункі, шосы. За тое-ж яны, з другога боку, моцна эксплётатуюць тубыльцаў, якія жывуць у вялікай беднасьці. Галоўнае места голяндзкіх валаданьняў—Батавія, на Яве.

На Піліпінскіх астравох разводзяць вялізарныя плянтацыі табакі, а таксама рыжу, цукровай трывсціны і так званай манільской пянькі. Да апошняга часу Піліпіны былі колёніяй Паўночна-Амэрыканскіх Злучаных Штатаў. Галоўны порт іх—Манільля.

Індыйя.

Індыйя—гэта абшырная старана (больш 4 міл. кв. км.), якая складаецца з плоскаўзышша Дэкану, што разъляглазя на поўвостраве Індастане, ды з вялікае Індастанскае нізіны.

З поўначы Індыйя аддзелена ад пустынных стэпаў Тыбету Гімалайскімі горамі, якія цягнуцца ўдоўжкі на $2\frac{1}{2}$ тыс. км. пры сярэдняй шырачыні ў 200—300 км. Вярхі іх, паміж якіх ёсьць найвышэйшыя на




Мал. 42. У Гімалаях.

землі (Эверест—8.840 м.), ляжаць вышэй сьнегавое мяжы, пакрыты вечным сьнегам і спаўзаючымі ўніз ледавікамі. Спускаючыся з іх уніз, можна пабачыць зьмену самых розных расцілінных краявідаў (мал. 43). Уверсе расціліцаў горныя сенажаці, парослыя хмызняком. Ніжэй

ідуць ігластыя лясы, пасъля—ліставыя лясы і, у канцы—раскошная расьліннасьць зваротнікае пушчы, зложеная з пальмаў, бананаў. У са-мым-же нізе шырака разълягліся зваротнікавыя балоты—джунглі, паза-растастаўшыя чаротамі ды бамбукам. Тут выліваецца вялізарны лік апад-каў, найбольшы на зямлі. Высокая съяніца Гімаляяў затрымлівае віль-готнае паветра, прынесеное мусонам, прымушае яго падыматца ўгару, а значыць, халаднець; пры гэтым вадзяная пара выдзяляецца з яго ў відзе дажджоў.

Індастанская нізіна пакрыта наносамі вялікіх рэк—Індус, Ганге-су і Брамапутры ды густое сеткі іхніх прыток. Хутка зъбягаючы па стромкіх спадах з Гімаляяў, іх верхавіны захапляюць і пераносяць шмат частак земных парод, а пасъля адкладаюць іх, трапіўшы на нізіну.



Мал. 43. Горны лес ва ўсходніх Гімаляях.


Даўней на месцы Індастанскае нізіны была морская прытока; ёю ад-дзяляўся Дэкан, які тады быў востравам, ад рэшты Азii. Рэчныя адклады пасъля занеслы гэтую пратоку, і, такім чынам, Дэкан быццам прырос да контынэнту.

Індус (мал. 44) пачынаецца на паўночным баку Гімаляяў. Яго да-ліна аддзяляе тут ад гэтих гор другі высокі, яшчэ больш дзікі ды не-даступны, чым Гімаляі, горны хрыбет Каракорум (верх яго Дэнсанг—8.620 м., другі па высачыні на зямлі). Прараваўшыся скрэзъ данцуг Гімаляяў на нізіну, Індус прымае з левага боку пяць вялікіх прыто-каў (Сэтледж ды інш.); краіна, што ляжыць над гэтымі прытокамі, назы-ваецца Пэнджаб (Пяцірэчча). Далей цячэ ён праз пустыню Тарр і ўпадае ў Арабскае мора ды пры гэтым творыць дэльту.

Брамапутра таксама, як і Індус, пачынаецца на поўнач ад Гімаляй і пасьля прарываецца праз іх вузкою далінаю ды трапляе на Індастанскую нізіну. Па гэтай-же нізіне на спатканье ёй плыве паўночным краем Дэканскага ўзвышша вялічавы і многаводны Гангес. Уліваючыся ў Бэнгальскую затоку, абедзів згэтыя ракі твораць вялізарную супольную дэльту (найбольшую ў сьвеце). Балоцістыя астравы гэтае дэльты пакрыты непраходнымі зарасенькамі бамбуку—джунглемі. У іх—бацькаўшчына тыгры, а таксама і халеры ды малярыі, што робіць гэтую мясцовасць вельмі нездараю і нягоднаю для жыцця людзей, асабліва ж эўропэйцаў.

Дэканскае плоскаўзвышша мае берагі крыху паднятыя; на заходзе і ўсходзе яны стромка зьніжаюцца да морскіх узьбярэжжаў і з боку мора выглядаюць, як горы, дый носяць назvu гор *Гат* (высачыня іх каля 1 км.)

Каля Індыі ляжыць вялікі гарысты востраў *Цэйлён*, аддзелены ад контынэнту широкай пратокаю *Пальк*, у якой ловяць шмат пэрлаў.



Мал. 44. Інду. Окніц откінгіянінавада

Горы Цэйлёну маюць самы высокі верх у *Адамавым Піку* ($2\frac{1}{2}$ км.), які тубыльцы лічаць за святыню.

Клімат усяе Індыі—гарады, зваротнікавы, залежны ад паўднёва-заходняга мусону, які прыносяць сюды ўлетку шмат ападкаў. Ападкі, аднак, раскладаюцца ў Індыі вельмі няроўна. Найбольш ападкаў мае вузкая паласа заходняга ўзьбярэжжа, дзе мусоны затрымліваюцца горамі Гат, ды на падгор'ях Гімалаяў, у нізіне, па якой цякуць Гангес і Брамапутра, або *Бэнгалій* (мал. 46). Дзякуючы збытку вільгаці і гарачыні клімату тут разьвіваецца раскошная расыліннасць зваротнікавых лясоў і джунглій.

Джутовыі фабрыкі, алава, продукты свае прамысловасць Індыі не запає, і яны шмат яшчэ прыносяць узару з Эўропой.

Страціўшы ўсю сваю вільгаць на заход ад гор Гат, мусоны на самае плоскаўзышша Дэкану прыносяць ужо шмат менш ападкаў. Вільгаці тут ужо ёсьць замала, і з гэтае прычыны на Дэкане лясоў зусім няма. Усё плоскаўзышша пакрытае зваротнікавымі стэпамі-саванамі, якія цяпер ужо блізка ўсе ўзораныя і вырабленыя на поле. Шмат сущэй таксама і ў Пэнджабе, а на паўдня ад яго мусоны ужо не трапляюць і бывае так мала дажджоў, што тут стварылася досыць абшырная пустыня *Tapp*. Наагул, Паўночна-заходняя Індыя мае шмат менш ападкаў, чым усходняя яе частка, і па сваім клімаце і жывой прыродзе зьяўляецца пераходнай да суседняга Ірану.

Насяленыне Індыі гэткае вялікае (310 міл.), што там ужо даўно завораты і абернуты пад земляробскую культуру ўсе прыгодныя для яе землі. Старана гэтая цяпер ужо, можна лічыць, у большасці бязълесная, пакрытая нівамі ды садамі. Глебы Індыі—досыць багатыя чырвоназёмны, якія творацца ў зваротніковых краінах ад энергічнага распаду земных парод. На полі сеюць тут у нізінах шмат рыжу, дзеля якога, ня гледзячы на прыроднае багацце, на ападкі, праведзена шмат дзе яшчэ і штучнае абвадненьне.

З гэтай мэтаю адводзіцца вада з рэчац, а дзе гэтага нельга зрабіць— капаюць саджалкі, у якіх зьбираюць запас дажджавое вады, каб пасыля развесыці яе па палёх, шмат дзе, урэшце, прыходзіцца земляробам пампаваць з студняў ваду дзеля абвадненьня свайго рыжовага поля. Цяпер у Індыі абвадніеца ўсяго каля 20 міл. гектараў, г. зн. прастора роўная дэльве Трацінам Беларусі.

У месцах з больш сухім кліматам рыжу сеюць мала; там яго месца заступаюць іншыя хлебныя расыліны. Так, на Дэкане сеюць асабліва шмат проса, у Пэнджабе—пшаніцы. Вялікія прасторы займае ў Індыі культура *баваўны*: па ліку здабыванае баваўны Індыя стаіць на другім месцы пасыля Амерыкі. Больш, чым дзе, сеюць тут індыйскіх канапель—джуты, з якое вырабляюць вяроўкі, тканіны. У Бэнга-



Мал. 45. Гімалаяі. Даўна р. Сэтледжа.

ліі разводзяць шмат морвы і пашырана шаўкоўніцтва, разводзяць тут яшчэ шмат індыго (якое дае сінюю хварбу), цукровай трывсціны, маку (ідзе на выраб опіуму) і асабліва шмат алейных расылін (рапсу, лёну ды інш.), якія даюць адзіны ўжываны насяленнем Індыі тлушчавы матар'ял.

У садох, апроч таго, разводзяць бананы, пальмы; Цэйлён вядомы па культуры кокосавае пальмы. Шмат разводзяць гарбатніку, асабліва на Цэйлёне, побач з кававым дрэвам. Апошнімі часамі Індыя стала вывозіць шмат гарбаты і выперадзіла ў гэтай справе нават Кітай. Індыя, адным словам, мае вялізарныя расылінныя багацьці, адзначаеца надзвичайнай рознастайнасцю расылінных форм, і з гэтага боку з ёй ня можа зраўняцца ні адна краіна зямлі.



Мал. 46. Бэнгальскі краявід.

У параўнанні з расылінным багацьцем мінеральныя багацьці Індыі маюць меншае значэннне. Найбольш іх знаходзіцца на Дэкане: ёсьць там і каменны вугаль, і золата, і цэнныя манганаўые руды. Развіваетца ў Індыі і гадоўля скаціны. Шмат трymаюць бавалаў, гарбатых быкоў (зэбу) ды асвоеных слоняў. Ужываюць жывёлу, аднак, толькі для работы; мяса-ж індусы не ядуць: гэта забаране іхняя рэлігія.

Усялякія рамёслы шырака развітыя ў Індыі і да таго-ж з даўніх часоў. Усюды вядома работа індыйскіх рамеснікаў: дываны, кашмірскія шалі, вырабы з сталі ды медзі. Апошнімі часамі стала моцна разъвіваетца ў Індыі і фабрычная прамысловасць. Важнейшыя прамысловыя месцы: *Бомбай*, — з ткацкімі фабрыкамі, і *Калькута* — з жалезнымі ды джутовымі фабрыкамі. Аднак, продуктаў свае прамысловасці Індыі не хапае, і яна шмат яшчэ прывозіць тавараў з Эўропы.

Насяленье Індыі дзеліца на шмат пляменьня і народаў, якія часта належаць да розных рас. Першымі насельнікамі Індыі лічацца *колоўрыйскія плямены*, якія належаць да чорнае расы; нязначныя рэшткі іх засталіся да нашага часу на Дэкане. Шмат больш пашыраны іншы народ чорнае расы—*дравіды*, якія пазней зьявіліся ў Індыі; іх налічваецца да 60 мільёнаў; займаюць дравіды ўсю паўднёвую частку Дэкану. Гэта ўжо досыць культурны народ, які зъмешваўся з народамі белае расы і мае з ёю шмат супольнага. Калісь яны жылі на ўсім поўвостраве. Але 4.000 год назад з паўночнага заходу прышоў у Індыю



Мал. 47. Індусы.


народ белае расы—*індусы*. З мясцовымі тубыльцамі індусы часткаю зъмяшаліся, часткаю адцінулі іх на паўдня, займаючи большую і лепшую частку Індыі. Былі яны тады ўжо народам культурным, красаві сярод іх науки ды мастацтвы, на памяць аб чым засталіся іхнія кнігі *Веды*, пісаныя ў даўнейшай мове індусаў—санскрыцкай; перахаваліся цудоўныя памяткі іхняе архітэктуры, як, прыкл., цэркви-пагады (мал. 48, 51). Пазней у Індыю перасяляліся яшчэ і іншыя народы з суседніх Тыбету, Арабіі ды Пэрсіі. У XV веку з поўначы прышлі ў Індыю вандроўныя манголы і, зваяваўшы індусаў, залажылі тут г.зв. *імперию Вялікага Могола*; пакрысе, аднак, заваявалі іхню культуру і мову. У тым-же веку ў Індыі сталі зъяўляцца эўропэйцы, пачынаючы з Васко-дэ-Гамы (1497 г.), і пачалі яе пакрысе колёнізаваць.

Індусы (мал. 47) бываюць звычайна высокие ўросласьці, з цемнаватым колерам твару, чорнымі, бліскучымі валасамі ды прыгожымі вачыма. Адзяюцца яны ў белыя лёгкія вопраткі. Мужчыны носяць на галаве палатняную наметку і ніколі ня брыюць барады. Жывуць індусы ў вёсках, у хатах з бамбуку і гліны.

Найбольш пашыраная ў Індыі рэлігія—*браманізм*, пабудаваная на фантастычных мітах, што адбіваюць вялічавую прыроду Індыі, на аскетызьме, дапускаючая чалавечыя ахвяры. Між іншым вераць браманістыя ў тое, што паслья съмерці чалавека душа яго перасяляецца ў цела розных жывёлі з гэтае прычыны ня ўжываюць мяса.

Буддызм таксама зарадзіўся ў Індыі і даўней быў вейкі час тут значна пашыраны; паслья, аднак, народная масы адварнуліся ад буддызму з яго адарванаю ад жыцьця моральнаю навукаю і вярнуліся да браманізму. Варта заўважыць, што як навука Будды, так і яго жыцьцё вельмі падобны да эвангельскіх апавяданьняў, хаця Будда жыў, лічаць, на 500 год раней за хрыста. Цяпер у Індыі ўсяго каля 7 мільёнаў буддыстых. Затое ў паўночна-заходній частцы Індыі жыве шмат (больш—60 міл.) *магомэтан*; у політычным жыцьці Індыі гэтая група насялення грае значную ролю.

У гісторыі індусаў браманізм адыграў вельмі благую ролю. Ён увёў рэзкі падзел народу на *касты*¹⁾. Галоўная каста—*капланы* або браміны; асобныя касты твораць ваякі, земляробы, рамеснікі і г. д. Касцяў усіх вельмі многа, а падзел між імі гэткі, што людзі, напр., найніжэйшае каstry, *пары*, ня маюць права нават падыйсьці да брамінаў бліжэй, чым на сто крохаў, самы від іх лічыцца нячыстым і. г. д. Щікаўна, што гэты падзел на касты ня мае нічога супольнага з падзе-




Мал. 48. Індыйская архітэктура. Вежа ля Дэлі.

¹⁾ Кшталтам даўнейшых наших *станаў*: шляхты, сялянства, духовенства, мяшчанства і г. д.

лам на соцыяльныя клясы: часта брамін бывае бяднейшы за парыя, але фанабэры і свае ня траціць. Пагарда і нянавісьць паміж кастамі зусім абясъсілі індускі народ; у мінуўшчыне яны былі прычынаю таго, што старавечная культура індусаў застыгла на шмат вякоў без далейшага разьвіцця. Дзякуючы ёй-же над сотнямі мільёнаў насяленія Індыі ў сучаснасці пануе жменька чужынцаў—ангельцаў (апошніх усіх ёсьць там каля 200 тыс. на 300 міл. тубыльцаў). Індузы, праўда, і наагул народ мяккога харектару, пакорны і ціхі, і панаваць над імі нятрудна. Аднак-же, у вапошнія дзесяцілецці і ў Індыі пачаўся шырокі рэвалюцыйны рух, скіраваны, галоўным чынам, проці ангельцаў.

Хаця першымі з эўропэйцаў у Індыю трапілі португальцы, але хутка тут сталі пераважаць ангельскія ўпływy. Зрабіла Індыю ангельскай колёніяй нават не ангельская дзяржава, а беспасярэдна ангельскі капіталізм у васобе г.зв. Ост-Індзкае Компаніі. На працягу двух з паловаю вякоў пашырала яна ўсялякімі спосабамі свае ўладаньні ў Індыі



Мал. 49. Прастора Індыі і Ангельшчыны.

коштам раскідаўшайся імперыі Вялікага Могола, і толькі ў палове прошлага веку за кіраваньне Індыяй узяўся ангельскі ўрад. Цяпер на чале ангельскае адміністрацыі ў Індыі стаіць віцэ-кароль, які живе ў м. Дэлі, у даўнейшай сталіцы Вялікіх Моголаў. Часткай краю кіруе ён беспасярэдна, пры помачы сваіх чыноўнікаў, у другой-же частцы пазаставаліся яшчэ і дагэтуль мясцовыя князькі (*раджы*), якія, аднак, знаходзяцца ў поўнай пакоры і залежнасці ад ангельцаў. На поўначы Індыі ў горах ёсьць дзіве самастойныя дзяржавы: Нэпал і Бутан. Войска свайго ангельцы трymаюць мала; маюць яны затое шмат добровольнага войска, набранага паміж самых індусаў; гэта так зв. *cinai*.

Для ангельцаў Індыя мае вялізарнае значэнне. Сюды яны збываюць значную частку продуктаў свае прамысловасці, атрымліваючы на замен шмат цэнных расцілінных продуктаў Індыі: баваўну, гарбату, рыж, алейнае насеніне, джуту і г. д. Каб мець больш карысць з свае колёніі, ангельцы клапоцяцца аб падніць культуры, праводзяць дарогі і чыгункі, ладзяць штурчнае абвадненіне, стараюцца аб магчыма шырэйшим разьвіцці прамысловасці, закладаюць індускія школы і нават стварылі два універсітэты, у якіх цяпер ўжо шмат ёсьць професароў-тубыльцаў. Затое, з другога боку, насяленіне стоне ад па-

даткаў і жыве ў вялікай бядзе. А час-ад-часу ў Індыі здараецца голад. Досыць толькі спазніцца мусону, як прападае частка ўраджаю ў больш сухіх мясцох краю, і праз гэта мільёны людзей гінуць з голаду. Ня могуць даць рады ангельцы і на пошасьці: ад чумы, халеры і малярыі гінуць тут штогод другія мільёны людзей. Самі ангельцы з гэтае прычыны ня дужа ахвотна селяцца ў Індыі і, зрабіўши інтэрэсы, съпяшаюцца, каб як найхутчэй з яе выехаць на бацькаўшчыну ці хоць на які індыйскі курорт у горы, дзе варункі жыцця здаравейшыя. Ад зямельнае цеснаты ды цяжкіх варункаў існаванья і самі індусы ў значным ліку эмігруюць у розныя краі, дзе найбольш робяць цяжкую чорную работу і вядомы пад назовам „кулі“.

Апошняя дзесяцілецьці шмат чаго зьмянілі ў парадках індыйскага жыцця. Індыя ўцягнулася ў межы сусветнага рынку, у ёй запанаваў



Мал. 50. Калькута.

капіталізм. Стала вельмі шыбка разьвівацца індыйская прамысловасць, асабліва ў гады апошняе сусветнае вайны, калі ангельская прамысловасць была занята ваеннымі вырабамі і не магла ўжо поўна аблужваць патрэбы колёній. Скарыстаўшы з гэтых абставін, індыйская прамысловасць запанавала на мясцовым рынке ды яшчэ свае вырабы вывозіць заграніцу—у Кітай, Усходнюю Афрыку, на Малайскі архіпэляг і г. д. З разьвіццём прамысловасці галоўная роля ў ёй перашла ад ангельцаў да мясцовае індускае буржуазіі, і апошняя пачала граць відную політычную ролю ў краі. Да таго-ж ангельскія школы і універсітэты выгадавалі досыць лічную індускую інтэлігенцыю. Уперед гэтае інтэлігенцыя, зачараваная ангельскай культурай, толькі вельмі нясьмела падымала свой голас на абарону праў Індыі. Пасля яе дамаганьні, (а разам і дамаганьні індыйскае буржуазіі) сталі

расьці і выліліся ў шырокі нацыянальны рух, на чале якога сталі г. зв. *Нацыянальныя Конгрэсы*; пачалося змаганье за аўтономію Індыі, якое, праўда, даўгі час ішло пад лёзунгам: „бяз гвалту“, які выставіў індускі дзеяч Гандзі.

Побач з узрастаньнем прамысловасьці расьце і пролетарская Індыя. Цяпер ужо ёсьць у ёй да 9 мільёнаў фабрычных работнікаў, якія ў значнай меры організованы ў профэсіянальныя саюзы.

Пад уплывам цяжкіх варуникаў бытаваньня, высокіх ангельскіх падаткаў і бяспраўнага палажэння работнікаў сярод меставага пролетарыяту і вялізарных сялянскіх мас Індыі насьпываюць рэволюцыйныя настроі; яны выліваюцца ў форму зямельных паўстаньняў сялянства, забастовак ды аружнае барацьбы пролетарыяту ў местах. Гэтая-ж настроі ўдалося выкарыстаць дзеячом Конгрэсу; яны, пад кірэніцтвам успомненага ужо Гандзі, організавалі шырокі масавы бой-



Мал. 51. Бэнарэс.

жот ангельскіх тавараў, што моцна падкапала ангельскі гандаль у Індыі, ды таксама бойкот ангельскіх школ і судоў. Індыйскі-ж пролетарыят у сваіх імкненіях ідзе шмат далей аўтономіі. Ён выразна дамагаецца незалежнасці Індыі і скасаванья ў ёй улады буржуазіі.

Пры такіх варуниках ангельцы могуць утрымацца ў Індыі толькі пры дапамозе свае хітрае політыкі. Яны выйграюць, прыкл., на тым, што пасвараць між сабою паасобныя групы насялення Індыі. Так, прыкл., ім удалося было выкарыстаць недавер'е, якое існавала паміж магометанамі і браманістымі, і дабіцца звадкі гэтых дзьвёх вялікіх політычных груп Індыі; пасъля, аднак, і адны, і другія зразумелі, што звадкі

йдуць на іх супольную шкоду, і цяпер ужо выступають заўсёды згодна. Грамадзкія сілы Індыі нагэтулькі ўжо выраслі, што ангельцам хутка, пэўна, прыдзеца шмат у чым ім саступіць.

Цяпер ужо ёсьць у Індыі свой парліамант, які, аднак, не карыстаецца такімі правамі, як мясцовыя парліаманты ў ангельскіх коленіях, залюдненых эўропейцамі.

Найбольшыя месцы і порты Індыі—*Калькута* (1.200.000 нас. мал. 50) у дэльце Гангеса, і *Бомбай*—на заходнім узьбярэжжы поўвостраву. Цераз іх ідзе галоўная частка індыйскага морскага гандлю. На ўсходнім узьбярэжжы—вялікі порт *Мадрас*.


Апроч гэтых местаў, варта ўспомніць яшчэ аб *Бэнарэсе*, (мал. 51), які ляжыць у сярэдзіне краю над Гангесам. Гэта места для індусаў мае асаблівае рэлігійнае значэнне, зыходзіцца сюды шмат багамолаў, каб памаліцца ў святынях Бэнарэсу (якіх больш тысячи падымаецца над местам) ды выкупачца ў „святых водах“ Гангеса.

Усе большыя местаў Індыі злучаны між сабою чыгункамі; найгусцейшая сетка іх зъмяшчаецца ў багатай даліне Гангеса.

Вялікі востраў *Цэйлён* мае яшчэ больш багатую прыроду, чым Індыя, і ўесь блізка пакрыты зваротнікамі лясамі. Разводзяць на ім шмат гарбатніку і кававага дрэва, а таксама рыж, кокосавую пальму і г. д. Шмат вывозіцца адгэтуль гарбаты і кавы. Насяленыне тут мяшанае, складаецца, галоўным чынам, з сінгалезаў—белых расы; ёсьць, апроч таго, і малакультурныя вяддасы (мал. 52), якія займаюцца паляваньнем, ня будуюць хат, а жывуць у пячорах і замест адзежы носяць толькі павязкі з лісція.

Галоўны порт *Цэйлёну*—*Колембо*. Сюды заходзяць усе караблі, што плывуць з Эўропы на Усход.

Параўнай утварэньне Усходня-Кітайскай нізіны і Індастанскай Падзямі Індыю на часткі па прыродных асаблівасцях, па гаспадарчых. Якую карысьць маюць з Індыі ангельцы?



Мал. 52. Вяддас з Цэйлёну.

ПУСТЫННА-СТАПОВАЯ АЗІЯ.

Усю Цэнтральню і Заходнюю Азію займаюць краіны з сухім контынэнтальным кліматам, у большасці — бястокавия, пакрытыя пустынямі ды стэпамі. Такі выгляд гэтых краін тлумачыцца тым, што яны ўяўляюць з сябе, галоўным чынам, высокія плоскаўзвышы, абкружаныя з усіх бакоў горнымі хрыбтамі. Гэтая хрыбы затрымліваюць вільготныя вятры, што дзъмуць з акіянаў, і прымушаюць іх аддаць усе ападкі, якія тыя несылі, па сваім знадворным баку, не дапускаючы акіянічных вятроў на ўнутраныя плоскаўзвышы, гэтая крайня горы зьяўляюцца прычынаю сухасці і контынэнтальнасці клімату плоскаўзвышшаў.

Усё жыцьцё і людзкая культура зъмяшчаецца тут у оазах, якія разъмяшчаюцца ўздоўж рак, ручайнік, на падгор'ях хрыбтоў, дзе звычайна вятры, што дзъмуць з пустыні, адкладваюць пласты лёсу, над крыніцамі і наагул там, дзе можна правесці воду на палі і сады — зрабіць штучнае абвадненне. Бяз штучнага абваднення глебы ў гэтай часці Азіі ўраджаю нідзе блізка не даюць. Зразумела, што ў оазах і жыве большая частка насялення, жыве густа і займаецца земляробствам. На нязмераных-жа просторах стэпаў і пустынь *вандруюць* толькі дзе-ні-дзе *ластырскія плямены* з сваімі стадамі. Насяленыне наагул у гэтых краінах вельмі рэдкае.

Такі выгляд маюць усе краіны, што ляжаць між Хінганам і берагамі Міжземнага мора. Толькі нязначныя, параўнанічы, просторы на заходніх морскіх узьбярэжжах маюць іншыя хараўтары. Тут часамі можна стрэнуть нават цераз меру вільготны клімат і, разам з тым, буйную падзваротніковую расыліннасць, сваім багаццем прыпамінаючую некаторыя мусонавыя краіны. Таксама, ведама, багацейшую расыліннасць маюць і знадворныя спады крайніх гор. Але гэта толькі выняткі, якія мала зъмяняюць агульны вобраз Заходняе і Цэнтральнае Азіі.

На сваім вялізарным працягу пустынна-стаповая Азія далёка не адолькавая і дзеліцца на рад краін, якія розьняцца між сябе і географічным палажэннем, і геолёгічнаю будоваю, кліматам, экономічнымі і этнографічнымі асаблівасцямі; мы іх будзем разглядаць цэлымі групамі, як яны натуральна і складаюцца, прыкл.:— Цэнтральная-Азійскія плоскаўзвышы, Туранская нізіна, Пярэдняя Азія.

ЦЭНТРАЛЬНА-АЗІЙСКІЯ ПЛОСКАЎЗВЫШЫ.

Ад Хінгана да горнае стараны—Паміру і ад Сібірскіх гор да Гімалаяў разълягліся вялізарны і высака—на некалькі кіламетраў—паднятая над роўнем мора плоскаўзвышы Цэнтральная Азія. *Памір* (мал. 53) ляжыць якраз у тым месцы, дзе паяс плоскаўзвышшаў Азіі наймацней звужваецца, быццам съціснуты дзеньюма візінамі: з паўдня Інда-


станскаю, а з поўначы—Туранскаю. Памір дужа высокое (каля 4 км. высачыні) узвышша, над якім падымаюцца высокія горныя хрыбы з найвышэйшим верхам—*Мустаг-Ату* („Бацька сънегавых гор“), які мае вышыні $7\frac{1}{2}$ км. Ад Паміру, як ведаем, адыходзяць на паўднёвы ўсход горы Гімаляі ды Каракорум, якімі абмежваюцца плоскаўзышши Цэнтральнае Азіі з паўдня. Апроч іх, ад Паміру адыходзяць горы *Куэнь-Лунь*, якія цягнуцца на некалькі тысяч кілометраў у шырынёвым кірунку, разгалінъваюцца на некалькі хрыбтоў і абмежваюць з поўначы найвышэйшае плоскаўзышша зямлі—*Тыбэт* (падняты на 4-5 км. над роўнем мора). На поўнач ад Куэнь-Луню ляжыць шырачэнная западзіна *Хан-Хай* (пакітайску значыць „Высаходле мора“); тут і сапраўды некалісь было абшырнае мора, величынёю з цяпераш-



Мал. 53. На Паміры.

няе Міжземнае. Высачыня *Хан-Хаю* над роўнем мора ўсё-ж каля 1 км. У заходніяй частцы *Хан-Хаю* ляжыць вялікая пяшчаная пустыня, якая называецца *Такла-Макан*. Ува ўсходніяй частцы аж да самага Хінгану разыяглася камяністая пустыня *Гобі* (мал. 54) Паўночным краем Такла-Макану цягнецца высокі горны хрыбет *Тянь-Шань* („Ня-бесныя горы“) з верхам *Хан-Тэнгры* ($7\frac{1}{2}$ км. высачыні). На поўнач ад *Хан-Хаю* наагул ляжыць цэлы паяс салоных стэпаў, перасечаных у розных кірунках адгор'ямі Сібірскіх гор—Забайкальскіх, Алтаю ды інш. Усходняя частка гэтае краіны носіць назоў Знадворнае *Манголія*. На заход-жа ад яе, а на поўнач ад *Тянь-Шаню* ляжыць досьць роўная стаповая краіна *Джунгарыя*; яна звязвае плоскаўзышши Цэнтральнае Азіі з Туранскаю нізінаю. Сюдою ў стараадаўнія часы кіраваліся ваяўнічыя горды вандроўнікаў Цэнтральнае Азіі ў свае паходы на заходніяя стороны; затое *Джунгарыю* называюць „брамаю народаў“.

Клімат Цэнтральнае Азіі рэзка контынэнтальны і сухі. Дажджы тут бываюць рэдка, неба заўсёды яснае, паветра празрыстае. Нават улетку дзенная гарачыня, якая ажно абпальвае скру, зъмяняеца ў ночы марозам. Узімку-ж марозы даходзяць да -40° . Земныя пароды, непакрытыя тут сънегам, якога выпадае вельмі мала хутка трэскаюцца і развальваюцца на дробныя часткі. Распаленая ў дзень масы паветра падымаюцца ўверх, захопліваючы з сабой лягчэйшыя часткі разбураных земных парод, ад чаго ў паветры тут звычайна вісіць пыл, быццам туманом усьцілаючы плоскаўзышшы. Вятры наагул даканчваюць работу марозаў; яны разъдзымухваюць разбураныя часткі земных парод, падымаючы ўгару ды пераносячы на далёкія адлегласці лёгкі пыл, з якога на краёх пустыні, дзе выпадае больш даждоў, або на падгор'ях бліжэйших горных хрыбтоў адкладаюцца таўстыя пласты лёэсу. Цяжэйшыя-ж часьцінкі вецер гоніць па паверх-



Мал. 54. У пустыні Гобі.

ні зямлі, творачы з іх пяшчаныя выдмы, г. зв. *барханы*, якія маюць форму ветаха. Гэтыя выдмы вецер, увесь час перасыпаючы, перасоўвае з месца на месца па прасторах пустыні.

Такі способ выпятрэння тлумачыць і самае паходжанье плоскаўзышшаў Цэнтральнае Азіі. Калісьці на іх месцы былі горныя хрыбты рознае высачыні. Матар'ялы выпятрэння, якіх ня здужалі выдзымухаць вятры, не вымываліся адгэтуль вадою ў рэкі і ня выносіліся прэч, але заставаліся на месцы, засыпаючы пакрысе даліны паміж гор ды ніжэйшыя горы, аж пакуль на месцы горных краін не стварылі высокія плоскаўзышшы, над якімі падымаюцца толькі па краёх найвышэйшыя горныя хрыбты.

Пад роцем море плоскаўзышшы Цэнтральнае Азіі. Пад (мал. 53) ляжыць які-такі месцы, дзе пакуль плоскаўзышшы Азіі выміненай звужаюцца, быццам сціснуты цяжкімі пакрысамі і склада-

На знадворных бакох гэтых гор дый наагул па высокіх горах выпадае досыць многа ападкаў, і вярхі іх пакрытыя сънегам, а часта на іх ёсьць і ледавікі, хая сънегавая лінія ляжыць тут усё-ж вельмі высака. Гэтыя съняті ды ляды даюць пачатак найвялікшым рэкам Азii—Ян-цы-дзяну, Амуру, Янісею, Брамапутры, Індусу, якія адгэтуль расьцякаюцца ўва ўсе бакі, імкнучыся да акіянаў. Некаторыя рэкі, аднак, цякуць не да акіяну, а ў сярэдзіну плоскаўзышшаў. Бурлівымі патокамі зъбягаюць яны з гор і даходзяць нават часта значнае велічыні і магутнасці. Канчаюцца-ж яны або ў бясстокавых салоных вазёрах, або проста гінуць сярод пяскоў пустыні дзякуючы вялізнаму параванью. Найбольшая з такіх рэк—р. Тарым, якая цячэ ў заходній частцы Хан-Хаю і ўпадае ў возера Лоб-Нор. Шмат ёсьць на плоска-




Мал. 55. Свойскі як.

узышшах такіх салоных азёр. Іншыя з іх ляжаць вельмі высака над роўнем мора, як воз. Тэнгры-Нор у Тыбэце,—па высачыні $4\frac{1}{2}$ км. Такім чынам, траха ня ўся Цэнтральная Азія ўяўляе з сябе бясстокавую краіну.

У далінах рэк, на падгор'ях крайніх хрыбтоў у оазах расьліннасць досыць багатая, земляробства разъвітае. Рэшту-ж Цэнтральнае Азii займаюць пустыні і стэлы. Пустыні пескавыя ды камяністыя, ляжаць даўгім паясом пасярэдзіне, у западзіне Хан-Хай. Па абодвух бакох гэтага паяса разълягліся салоныя стэлы з рэдкай травою, найбольш усялякімі палынамі ды дробнымі хмызнякамі, як саксаул. Ня гледзячы на такую бедную расьліннасць, у гэтых стэпах жыве шмат дзікае звярыны: тысячнія стады антылён, шмат дзікіх быкоў—якаў (мал. 55), горных казлоў—аргалі, дзікіх вярблюдаў. Іх зыніштажаюць.

досыць лічныя драпежнікі—ваўкі, медзьвядзі. Перахавалася гэтая зывярына дзякуючы вельмі рэдкаму людзкому насяленню. На б $6\frac{1}{2}$ км. км. прасторы жыве тут усяго $6\frac{1}{2}$ мільёнаў насељнікаў. Усё гэтае насяленне належыць да жоўтае расы і дзеліцца на шмат народаў і племеніняў.

Тыбэт—найвышэй паднятая краіна Азіі. Вярхі яго хрыбтоў даходзяць да 7 км. высачыні ды нават і даліны ў большасці ляжаць на якіх 5-6 км. над роўнем мора. Ува ўсёй гэтай вялізарнай краіне пануе рэзкі горны клімат. Паветра тут зреджанае, вельмі празрыстае, хістаныні тэмпэратуры—дужа вялікія. Насяленне туліцца да рэчных далін паўднёвага Тыбету, дзе клімат крыху мякчэйшы. Жывуць тут земляробы—тыбэтцы, народ машанае крыві, але найбольш падобны



Мал. 56. Лхасса.

да кітайцаў. Сеюць яны найбольш ячменю, а жывуць у хатах з каменьняў. Належаць тыбэтцы да буддыскага рэлігіі. Буддыскіх духаўнікоў—ламаў тут вельмі многа (ліцаць, што каля $\frac{1}{3}$ часці ўсяго насялення), і яны кіруюць краем, трymаюць яго ў цемнаце і забабонах. Галоўны з іх—далай-лама, якога буддыстыя ўважаюць за жывое выяўленне самога Будды, жыве ў месьце Лхассе (мал. 56), у даліне верхняе Брамапутры, у дзесяці паверхавым палацы. У гэтае места ламы не дапускаюць нікога з староніх людзей, апрач буддыстых.

У стэпах цэнтральнага і заходняга Тыбету насяленне вельмі рэдкае. Там жывуць вандроўнікі—тангуты, якія гадуюць якаў; жывёлы гэтыя вельмі добра дапасаваныя да язды ў горах. Паўночны-ж Тыбэт зусім блізка бязлюдны.

Кашгарыя, або Ўсходні Туркестан. Гэтак называецца заходняя частка Хан-Хаю, у адзнаку ад заходняга, або расійскага (які належаў

да Расії) Туркестану, які займає частку Туранскае нізіны і суседнія горы. Ляжыць Усходні Туркестан у вадаэборы р. Тарыму. Уздоўж гэтае ракі і яе прытокаў, асабліва ж на пакрытых ураджайной лёэсавай глебай падгор'ях акружаючых краіну хрыбтоў Тянь-Шаня і Куэн-Луня, ляжаць оазы, у якіх сабрана большасць насялення краіны. Насяленье гэтае складаецца з *кашгарцаў*, народу жоўтае расы, блізкіх да туркаў; яны—магомэтане. Жывуць яны ў гліняных хатах з плоскім дахам. Па штучных каналах—*арыкох* яны праводзяць воду на свае паліды сады; на полі сеюць проса, ячмень, баваўну, а ў садох разводзяць абрыйкосы, пэрсікі, морву, вінаграднік. У оазах ляжаць і галоўныя месты краіны *Кашгар* і *Яркенд* (мал. 57), абодва на старым караванным шляху з Кітаю на заход. У Усходні Туркестан шмат перасяляеца кітайцаў; цяпер у іх руках ужо ўвесь гандаль і рамёслы.



Мал. 57. Вуліца у м. Яркенд.

Даўней, гадоў тысячу назад, Усходні Туркестан быў адным з найбольш культурных краёу Азіі. Шырака разьвітае штучнае аўгадненне давала магчымасць пражывіцца густому земляробскому насяленню. Калі-ж запанавалі тут туркі, каналы зруйнаваліся, людныя месты спусьцелі, і іх пакрысе засыпаў пясок пустыні. Толькі раскапваючы з-пад гэтага пяску руины старадаўных тутэйших местаў, можна пераканацца ў высокай даўнейшай культуры краю.

Сярод абшырных стэпаў *Джунгары* сустракаюцца значныя прасторы песковое пустыні; ёсьць тут і шмат оазаў. Галоўнае места *Кульджа*, над р. Ілі, якая ўпадае ў вялікае воз. Балкаш—на Туранской нізіне.

Манголія. Да Манголіі, апрача ўспамінае Знадворнае Манголіі адносіцца, і вялізарная пустыня *Гобі*. Пескавыя ды камяністые

пустыні ў паўночным кірунку пераходзяць у салоныя стэпы, перарэзаныя горнымі ланцугамі. На гэтых горах выпадае досыць ападкаў, растуць хваёвныя лясы ды пачынаюцца такія вялікія рэкі, як Янісей, Іртыш ды Амур.

Усё насяленыне складаецца з вандроўнікаў манголаў і жыве вельмі рэдка; земляробства ў гэтай краіне вельмі слаба разьвітае. Пасъвіць манголы вялікія стады скаціны, авечак і вярблюдаў. У кожнага гаспадара ёсьць штук па 10 коняў, скаціны ды з поўсоткі авечак. Сена манголы запасаць на зіму ня ўмеюць, і скаціна ўвесь час пасъвіцца на стэпе.

Манголія мае вялікія мінеральныя багацьці: у горах яе знайдзены вялікія паклады золата, медзі, графіту, жалеза. Багацьці гэтая застаюцца навыкарыстанымі; толькі здабычу золата разьвілі тут расійскія прамыслоўцы.

Манголы (мал. 58)—тыповыя прадстаўнікі жоўтаерасы, якую за гэта і называюць часта мангольскаю. Твар іх шырокі, пляскаты, з вя-



Мал. 58. Манголы.

лікімі скуламі, нос прыплюснуты, вочы косья, маленъкія, барада і усы рэдкія, на галаве—чорныя простыя валасы. Росту яны нявысокага, а паводле вонраткі моцна прыпамінаюць кітайцаў. Жывуць манголы ў пераносных круглых юртах, абкрытых лямцам. У юртах гэтых вельмі брудна, і наагул манголы жывуць у вялікім брудзе дзеля недахвату вады. Хлеба манголы зусім ня ўжываюць; ядою ім служаць розныя

малочныя продукты дый мяса. Характару яны гультаяватага і апатычнага, адзначающца ўсё-ж цікавасцю і гаворкасцю. Манголы—буддыстыя.

Даўней манголы былі вельмі ваяйнічым народам. Мангольскае племя гүннау, на чале з славутным Атылям у IV-V веку трэсла ўсёй Эўропай; увесь час ад мангольскіх народаў цярпеў Кітай,—аж быў змушаны адгарадзіцца ад Манголіі вялізарным мурам (*Вялікі Кітайскі Мур*), які цягнецца ўздоўж мангола-кітайскае мяжы праз 200 км. Пад панаваньнем манголаў была даўней уся Цэнтральная Азія і нават татары, што ў сваім часе зваявалі Маскоўшчыну ды Украіну, былі пад уладаю мангольскіх князёў.

Ад былое сілы і значэнья манголаў, аднак, засталіся адны толькі ўспаміны. Апошняя вякі Манголія была пад уладаю Кітаю, і ёю кіравалі кітайскія ўрадоўцы. У 1913 годзе Знадворная Манголія вызвалілася з падтрымкай СССР.



Мал. 59. Урга.

валіліся з-пад улады Кітаю і зьяўляецца незалежнаю дзяржаваю, якой дапамагае ў організацыі Савецкі Саюз. Называецца яна „Мангольская Народная Рэспубліка“. Кіруе ёю ціпер яшчэ найвышэйшы буддыскі духоўнік бодго-геген, якога лічаць уvasабленынем буддыскага святога Хутухты; пры ім існуе, аднак, ужо і парламант, які выдае законы (*курулдан*). Сталіцай Манголіі зьяўляецца вялікае гандлёвае места Урга (100 тыс. нас.; мал. 59).

У грамадzkім ладзе Манголіі, як і ў Тыбэце, дужа вялікую ролю граюць буддыскія манахі—ламы, якія складаюць бязмала палаўіну ўсяго мужчынскага насялення (існуе звычай, каб аднаго з двух сы-

ноў ахвяраваць богу—аддаць у манастыр). Частка ламаў жыве ў манастырох, частка ж застаецца на волі і займаецца звычайнымі заняткамі.

Паўднёвая Манголія і цяпер належыць да Кітаю. Таксама лічацца кітайскімі провінцыямі і Тыбэт, Усходні Туркестан ды Джунгарыя, хаяць іх у большасці гаспадараць чужаземцы—найбольш ангельцы.

Параўнай прыроду Тыбету і Інды. Куды дзяяцца вада з бясстокавых азёр?

ТУРАНСКАЯ НІЗІНА.

Туранская нізіна, паўднёвая частка якое даўней была вядома пад іменнем Заходняга або Расійскага Туркестану, а паўночная—Кіргіскага стэпу, зьяўляецца вялізарнай (3 міл. кв. км.) бясстокавай краінаю. З паўдня ды ўсходу яе абмежваюць крайнія горныя хрыбы Ірану ды Цэнтральнае Азіі, з захаду яна даходзіць да Каспійскага мора, а на поўначы Туранская нізіна нязначна пераходзіць у Сібірскую, аддзеляючыся ад яе толькі нявысокімі Кіргіскімі ўзгор'ямі, што ствараюць вадападзел. Обі ды розных бясстокавых рэк самой нізіны.

Краіна гэтая наагул ляжыць нізка над роўнем мора, асобныя ж яе часткі (напр., на паўдня ад воз. Араку) ляжаць нават ніжэй роўню мора. У даўнейшыя геолёгічныя эпохі было на месцы ўсіх нізіны мора, якое злучалася і з Чорным, і з Ледаватым морамі. Ад гэнага даўнейшага мора ў ніжэйших мясцох краіны, у западзінах, пазаставалася шмат салоных азёр. Найбольшымі з такіх азёр ёсьць Каспійскае „мора“ (438 тыс. кв. км.) і Арак (або Аральскае „мора“—68 тыс. кв. км. прасторы). Апошнія возера ляжыць у асяродку нізіны.

У Аральскае мора ўпадаюць вялікія рэкі Сыр-Дар'я і Аму-Дар'я, якія пачынаюцца ў горах на паўдні: першая ў Паміры, другая ў Тянь-Шані. З гор да іх зъбягаюць лічныя прытокі, моцна павялічваючы іх магутнасць. Затое, съцёкши на нізіну, гэтыя рэкі ў сучаснасці не атрымоўваюць ужо прытокаў. Некалькі рэк, якія даўней былі іхнімі прытокамі, цяпер, не даходзячы гэтым рэкам, губляюцца сярод песковое пустыні; найбольшыя з гэткіх рэк—Зарафшан, Мургаб—даўнейшыя прытокі Аму-Дар'і, Сары-су—Сыр-Дар'і. Уздоўж іх, як і наагул уздоўж рэк нізіны, разълягліся вялікія і багатыя оазы: Мэрва над р. Мургабам, Бухара над р. Зарафшанам, Хіва над р. Аму-Дар'ей ды Фэрғана—над вышнявінамі Сыр-Дар'і.

Пры сваім упадзе ў Аральскае мора абедзьве ракі твораць балотністый дэльты, парослыя чаротамі ды хмызьнякамі; там водзіца шмат дзікаў і нават спатыкаюцца тыгры. Некалькі сот год назад Аму-Дар'я ўпадала ў Каспійскае возера; яе тадышнія рэчышча відно і да гэтуль ды называецца Узбоем.

На ўсходзе нізіны ляжыць яшчэ вялікае возера—Балкаш, у якое ўпадае р. Ілі, што выцякае з Джунгарыі.

Што да Каспійскага возера, дык яго ўсходнія берагі стромкія, скалістыя і найбольш бязълюдныя. З гэтага боку аддзяляеца ад Каспія шмат затокаў, якія далёка ўрэзываюцца ў сухазем'е. Затокі гэтых звычайна досыць мелкія, але абшырныя, як, прыкл., *Кара-Бугаз*; з іх вельмі моцна выпарваеца вада, і ўлетку над гэтымі затокамі ўвесь час стаіць імгла. Вада нагэтулькі хутка выпарваеца, што на яе месца ледзь пасыпвае прычыкаць цераз пратоку з Каспія новая вада. Дзякуючы параваньюню, на дне затокаў асядае таўсты пласт солі. Каспійскае возера славіцца сваім багацьцем на рыбу.

У Каспійскае возера ўпадае р. Урал. Рака гэтая вялікая, але ў ніжнім цячэнні, дзякуючы параваньюню, моцна мялчэе і ледзьве даплывае да Каспія. Урал—рака вельмі рыбная; рыбалоўства зьяўляеца галоўным заняткам усяго акалічнага насялення, г. зв. *уральскіх казакоў*. Каб не палохаць рыбы, па Урале німа зусім суднаходства.

Клімат Туранскае нізіны зьяўляеца тыпова контынэнтальным, з вялікімі розніцамі ў тэмпературы дня і ночы, лета й зімы. Улетку стаіць страшная гарачыня—да $+35^{\circ}$ $+40^{\circ}$ у цені; узімку-ж—сэрдзітая марозы (да -20°), асабліва пры паўночна-ўсходніх вятрох, што дзьмуць з Сібіры. Сынегу выпадае мала, здарядаўца, аднак, вялікія ды небясьпечныя мяцеліцы. Шмат шкодзіць гаспадарцы галалёд, ад якога ў стэпах гіне многа сказіны. Дажджоў бывае мала і то найбольш вясною ды ў восень; тады і аджывае расылінасьць.

Траха ня ўся Туранская нізіна пакрытая беднай травянай *расыліннасьцю* ды дробнымі сухалюбнымі хмызьнякамі; дрэвы спатыкаюцца толькі ў оазах, уздоўж рак, ды схілы гор пазарасталі лясамі. Паміж Аральскім і Каспійскім вазёрамі ляжыць навысокое плоскаўзышка *Усть-Урт* (ня вышэйшае за 300 метр.); яно пакрытае салонымі *гліністымі* глебамі, на якіх растуць толькі *палыны*; палыновы стэп пашыраны таксама і на ўсход ад Арапу, калі воз. Балкашу—гэта так зв. *Галодны стэп*,—дый наагул у паўночнай частцы нізіны. Яшчэ далей на поўнач палыновы стэп зъмяняеца звычайным, травяным стэпам (кавыльным), як і ў сумежнай Заходній Сібіры.


Вясною, пакуль зямля яшчэ крыху вільготная, палыновы стэп пакрыты зялёнаю расыліннасьцю, зіхаціць кветкамі; улетку ўся гэтая расыліннасьць высыхае і гіне. Аднак, у западзінах, дзе пераходзіць крыху больш вільгаці, трава і ўлетку застаецца. У гэтых западзінах знаходзіць сабе пожыў скавіна *вандроўнікаў*.

Вялізныя прасторы ў Туранской нізіне, асабліва на паўдня і ўсход ад Арапу, заняты *пескавымі пустынямі*, якіх тут называюць *Кум*: *Кара-Кум*—Чорныя Пяскі, *Кізыл-Кум*—Чырвоныя Пяскі (мал. 60) ды г. д. Паверхня гэтых пустынь звычайна няроўная, пакрытая выдмамі-барханамі, якіх вечер пераганяе з месца на месца; з расылін спатыкаюцца толькі сухаватыя калючыя хмызьнякі, як саксаул.

З живёл у Туране пашыраны, антылёпы, куланы (дзікія аслы), зауїкі; асабліва шмат тут яшарақ. Многа водзіцца ў стэпах і птушак, між іншым і вялікіх драпежнікаў.

Насяленыне Туранскае нізіны—15 міл. чалавек—разъмешчана да-
волі няроўна. Тады, як у оазах насяленыне досыць густое, у стэпах ды
пустынях на 1 кв. км. прыходзіцца 1-2 чал. На паўночным заходзе
Кіргіскага стэпу над р. Уралам насяленыне йзноў гусьцейшае—да
15 чал. на кв. км.

Насяленыне Туранскае нізіны складаецца, галоўным чынам, з наро-
даў жоўтае расы, блізкіх да туркаў, за што іх і называюць *турскімі*
народамі. Найбольш лічны з гэтых народаў—*кіргізы* (мал. 61) ван-
друюць у стэпах большае паўночнае часткі нізіны і разводзяць вялі-
кія стады коняй ды авечак. Авечак разводзяць яны дзьвёх парод: *ка-
ракулеавае*—з якой атрымліваюць вельмі дарагія скуркі, ды *курдзюко-*



Мал. 60. Пустыня Кізыл-Кум.
На пустыні Кізыл-Кум, якую ўжо позна-
вае, з вялікімі тлушчавымі наростамі на крыжы і на хвасьце. Кіргізы
ужо навучыліся запасаць сена на зіму, а мясцамі пачынаюць займацца
нават земляробствам. Гэта, аднак, выняткі. Кіргізы дагэтуль застаюцца
тыповым *пастырскім народам*, жывуць у пераносных юртах, хар-
чуюцца баранінаю, малаком і кумысам, якога робяць з кабыльляга
малака.

На паўднёвым заходзе нізіны вандруюць *туркмены*, якія славяцца
сваімі коньмі. У оазах на паўдні краіны жывуць земляробы *узбэкі*,
народ блізкі да татар. Перад заваяваннем краіны расійцамі, узбэкі
былі пануючым народам у Туркестане. Пэўную самастойнасць яны
перахавалі і да апошніх часоў у дзьвёх невялікіх сваіх дзяржавах
Хорэзме (Хіве) і *Бухары*, якія даўней знаходзіліся пад апекаю Расіі.

Найдайнейшымі тубыльцамі краіны былі, аднак, народы белае расы, сваякі іранцаў, ды іх пасъля звяявалі ваяўнічыя турскія народы. У горных далінах на паўдні і дагэтуль перахавалася рэштка белых тубыльцаў—*таджыкі*, якія займаюцца найбольш земляробствам ды садоўніцтвам. У паўднёва-ўсходніх оазах, асабліва ў Фэргане, жывуць *сарты*, якія паходзяць ад зъмяшаныя іранцаў з турскімі народамі. Гэты народ спаміж усіх сваіх суседзяў адзначаецца найбольшай культурнасцю, рухавасцю, здольнасцю да гандлю. Сарты—працавітыя земляробы і садоўнікі; старанна абвадняюць яны свае кавалкі зямлі. Як і ўсе народы краіны, сарты—шчырыя магомэтане. Адукацыю атрымліваюць яны ў школах, якімі кіруе духавенства; вучаць у гэтых школах на незразумелай для вучняў арабскай мове, і карысьці з гэтае навукі зусім мала.

Над р. Уралам дый наагул на поўначы Туранскае нізіны жыве досыць многа *вялікарасійцаў-казакаў*. Маюць казакі шмат зямлі, якая на-



Мал. 61. Сям'я кіргізаў.

лежыць да ўсяе казацкае грамады, жывуць заможна. Галоўным іхнім заняткам зьяўляецца рыбалоўства, асабліва на р. Урале; промыслам гэтым яны таксама займаюцца хаўрусна, злучаючыся для гэтага ў хаўрусы—*арцелі*. Шмат рыбы адгэтуль вывозіцца ў вялікія местаў Расіі.

Земляробскае насяленыне Туранскае нізіны сее на полі просаджугару, пшаніцу, рыж, баваўну; у садох разводзяць розныя паўднёвыя фруктовыя дрэвы, вінаград і морву. Пры штучным абвадненіі атрымліваюцца тут дужа высокія ўраджай. Аднак, сетка каналаў за часы вайны моцна зьменшылася, каналы пазасыпаліся, і абвадненая прастора, якой да вайны было каля 5 міл. гектараў, зьменшылася ў 1919 г. да 1.300.000, а к 1923 г. насяленыне аднавіла абвадненыне яшчэ на

200 тыс. гектараў. Асаблівае значэнье мае разводка баваўны, якая за апошнія часы значна пашырылася.

Баваўна адгэтуль вывозіцца ў Расію, даючы больш палавіны патрэбнага яе фабрыкам сырцу. Расіцы ўвялі тут амерыканскія карты баваўны, якія даюць лепшыя гатункі кудзелі. Асабліва развеіта культура баваўны ў Фэргане. З гэтай-жэ мэтай апошнімі часамі вялася вялізарная работа, каб абвадніць Галодны Стэп.

З старадаўных часоў пашырана ў краіне і разводка морвы ды шаўкоўніцтва; тутэйшы шоўк, аднак, асабліва добрым ня лічыцца.

Мае Туранская нізіна вялікія мінеральныя багацьці. У розных мясцох (напр., ля вусьця р. Эмбы) знайдзена нафта, каменны вугаль, золата, уранавыя руды (з якіх здабываюць радый) і г. д. У Кіргіскіх горах—мядзяныя, сярэбраныя і інш. руды. Пакуль што, аднак, багацьці гэтых мала разрабляюцца.

Не развеітая і фабрычная прамысловасць. Затое значна пашыраны хатнія рамёслы, асабліва ткацтва. Вырабляюць тут вельмі прыгожыя дываны, чым асабліва славяцца туркмены.



Мал. 62. Самарканд.

Уся Туранская нізіна цесна звязана з Савецкім Саюзам. Паўночныя стэпы нізіны (больш 2 міл. кв. кім.) занятыя Кіргіскай рэспублікай (Кіррэспубліка)—аўтономнай часткай Расійск. Соцыялістыч. Федэрац. Савецк. Рэспублікі з сталіцай ў Орэнбургу. Таксама аўтономнай рэспублікай зьяўляўся да апошняга часу Туркестан з галоўным местам Ташкентам (260 тыс. жых.), найважнейшым гандлёвым і прамысловым цэнтрам краю. Дзівэ саюзныя з Расійскай рэспублікі—Хорэзм і Бухара—займалі вялікія і ўраджайныя оазы над Аму-Дар'ей і Зарафша-

нам. Нядаўна працоўны народ нізіны падняў пытанье аб новым разьмежаваньні ўсяго краю. У звязку з гэтым цяпер утварыліся ў межах краю новыя рэспублікі: Узбецкая—з тых частак Хорэзму, Бухары і Ра-сійскага Туркестану, якія залюднены узбекамі, і Туркменская—з прастораў, залюдненых туркменамі. Сталіцай першай зрабілі места Самарканд (мал. 62), асяродак узбецкай культуры, сталіцай другой—Паўтарацк (даўней зваўся Асхабад).

Краіны таджыкаў і каракіргізаў таксама атрымалі самаўрадаваньне.

Значэньне Туркестанскае нізіны для прамысловасці Цэнтральнае Расіі вялізарнае. Адгэтуль яе фабрыкі дастаюць шмат важнейшага сырцу—баваўны, воўны, а таксама скury, фруктаў, шоўку. Кіргіцкая рэспубліка вывозіць шмат марожанага мяса і скур. З другога боку—гэта вялізарны рынак для фабрычных вырабаў Цэнтральнае Расіі. Апроч усяго гэтага, краіна мае й вялікае політычнае значэньне. Праз яе йдуць найвыгаднейшыя сухаземныя шляхі ў Індію ды ў заходнія провінцыі Кітаю. Каб выкарыстаць багацьці Туркестану, расійцы злучылі яго дзвівома чыгункамі з Расіяй. Адна йдзе ад Орэнбургу да Ташкенту; другая ад Ташкенту йдзе праз Бухару да Краснаводску, порту на Каспійскім моры; ёсьць, апроч таго, некалькі меншых чыгунак у оазах Мэрвской, Фэрғанская, Бухарской; будуюцца новая чыгунка да места Алма-Ата (Верный).

Параўнай Турансскую нізіну з Сібір'ю (паверхня, рэкі, расылінасы). Знайдзі на карце межы Кіргіскае рэспублікі. Якое значэньне мае чыгунка Орэнбург—Ташкент?

ПЯРЭДНЯЯ АЗІЯ.

Плоскаўзышы Заходнیя Азіі дзеляцца на дзве розныя групы. На паўднёвым заходзе плоскаўзышша ўяўляе з'ябе глыбу з паднятымі краямі і па сваёй будове стаіць бліжэй да суседніх афрыканскіх плоскаўзышшаў; жывуць там найбольш арабы, зачым, разглядаючы гэту частку Азіі асобна, мы будзем называць яе Арабскім Усходам. На поўнач ад гэтае краіны ляжаць ужо плоскаўзышши азійскага тыпу, абкружаныя з усіх бакоў горнымі хрыбтамі. Гэткі харектар маюць Іранскае і Анатольскае плоскаўзышши ды звязваючая іх горная ста-рана Арmenія. Староны, якія ляжаць на гэтых апошніх плоскаўзышшах, як найбольш блізкія да цэнтраў эўропейскай культуры, злучаючы часта пад назовам Пярэдніе Азіі. Жыве тут вельмі многа меншых і больших па ліку народаў белае і жоўтае расы.

Ад разгледжаных краін пустынна-стэпавага паяса Пярэднія Азія адрозніваецца сваім больш лагодным і ўмеренным кліматам. Лежачы значна далей на паўдня дый шмат ніжэй, чым плоскаўзышши Цэнтральнае Азіі, Пярэднія Азія мае шмат цяплейшую зіму, у часе якое праходзяць

дажджы. Ападкаў унутры плоскаўзышшаў мала, і там пануе тыповы контынэнтальны і сухі клімат. Затое досыць ападкаў маючы скілы гор. У некаторых мясцовасцях на морскіх узьбярэжжах выліваецца вельмі многа (некалькі мэтраў у год) ападкаў. Моры (Чорнае, Міжземнае ды Каспійскае возера), абступаючы Пярэднюю Азію з некалькіх бакоў, робяць клімат яе лагаднейшым. Памагае гэтаму і высунутае на заход, у кірунку Атлянтычнага акіяну палажэнне краіны; заходнія вятры якраз і прыносяць сюды большую частку ападкаў.

З боку сваё расыліннасці, жывёл і насялення Пярэдняя Азія зьяўляеца пераходнай краінай. У ёй спатыкаюцца прадстаўнікі прыроды Цэнтральна-Азійскіх пустынь з прыродай Міжземнаморскіх старонак, жывуць побач і перамяшашыся, як мала дзе, шмат нароўдаў розных груп—белае ды жоўтае расы.

І р а н.

Плоскаўзышша Іран паднята над роўнем мора ў сярэднім на 1 км., а з усіх бакоў абстаўлена горамі. З поўначы падымамаецца вялізная горная хрыбты Гіндукушу, вярхі якіх вышэйшыя за 7 км.; Гіндукуш аддзяляе Іран ад Туранскага нізіны і цягнецца ад Паміру на заход. Моцна зынізіўшыся, падыходзіць ён да самага Каспійскага возера. Уздоўж паўднёвага берагу Каспійскага возера падымамаецца лястисты хрыбет Эльбурс з сваім верхам—згаслым вульканам Дэмавэнд ($5\frac{1}{2}$ км. вышыні, мал. 63). На заходній мяжы Ірану падымамаецца горная краіна Арменія; уздоўж Мэзопотамскага нізіны ды Пэрсідзкага затокі і Пэрсідзкага мора, якімі абмежаны Іран з паўдня, таксама цягнуцца некалькімі ланцугамі значныя горы. У канцы, ад Індыі Іран аддзелены стромкімі маладаступнымі Соліманавымі горамі, якія перасякае даліна р. Кабула, прытокі Індуса; па гэтай даліне йдуць шляхі з Ірану ў Індыю.

Дзякуючы такой будове паверхні, усё нутро Ірану зьяўляеца бясстокаваю краінай; у сярэдзіне яе знаходзяцца пескавыя або салонныя пустыні, а бліжэй да крайніх гор ляжаць паясом салонныя стэпы. На падгор'ях-жа ляжаць ураджайныя лёэсавыя глебы.

Клімат Ірану—сухі і контынэнтальны. Праз усё лета стаіць тут моцная гарачыня, прычым хістаныні тэмпературы на працягу аднае пары даходзяць 30° і больш, а дажджоў ня бывае. Толькі ў восень ды вясною заходнія вятры прыносяць ападкі, і ўзімку горы пакрываюцца снегам. Найбольш ападкаў застаецца, ведама, на скілах гор.

У крайніх горах пачынаюцца рэкі Ірану. Звычайна яны моцна не разъвіваюцца. Скаціўшыся шумным патокам з гор, яны абвадняюць багатыя земляробскія оазы, што ляжаць на лёэсавых глебах падгор'я, і працёкшы яшчэ нейкі час па стэпе, гінучы сярод пяскоў пустыні або ў салоных азёрах ды болотах. Найбольшая з такіх рэк—Гільмэнд, на ўсходзе Ірану, упадае ў воз. Гамун.

На паўночных спадах Эльбурсу, наагул у горных далінах ды ў оазах над большымі і меншымі рэкамі расылінасьць досыць багатая. Тут растуць дубовыя, букавыя лясы, а на паўдні—нават пальмы. У гэтых-жа оазах высака стаіць земляробства. Сеюць тут шмат рыжу, пшаніцы, ячменю; асабліва важнае значэнне мае культура баваўны, якая ўсё больш тут пашыраецца. У садох разводзяць пэрскі, абрыйкі, вінаград, морву. Земляробства тут патрабуе абавязкова штучнага абваднення, дзеля якога часта ў Іране пракладаюцца глыбака пад зямлёю каналы, г. званыя—канаты; робішца так на тое, каб вада не выпарвалася. Цягнуцца канаты на шмат кілометраў і многа клопату трэба пакласыці, каб трymаць іх у парадку. Большая частка краіны, аднак, зьяўляеца салоным стэпам, бедная расылінасьць якога ледзьве дае магчымасыць існавання стадам вандроўнікаў. Апошняя разводзяць



Мал. 63. Дэмавэнд.

шмат быстрых коняй, вярблодаў (тут ужо, побач з двухгорным усходнім вярблодам, спатыкаецца і аднагорны заходні), трymаюць шмат авечак і коз, якіх дояць, бо скажіны трymаюць мала.

Насяленне Ірану складаецца, галоўным чынам, з народаў белае расы, спаміж іх найбольш пэрсаў, якія займаюцца земляробствам. Іншыя-ж арыйскія народы, як курды—на захадзе, афганцы і бэлуджы—на ўсходзе, зьяўляюцца вандроўнікамі-пастухамі. Уздоўж паўночнае мяжы Ірану вандруюць розныя турскія народы—туркмены, татары ды інш. Гэтыя вандроўнікі—ваяўнічыя і трymаюць у страху земляробскае насяленне. Усе гэтыя народы належап'я да магомэтанства.

Пэрсія. Заходнюю частку Ірану займае незалежная дзяржава Пэрсія. Прастора яе ў пяць раз большая за Беларусь ($1\frac{1}{2}$ міл. кв. км.), насяленне-ж усяго 10 міл.; складаецца яно ў большасці з пэрсаў.

Пэрсы звычайна бываюць высокіе ўросласьці, з цемнаватым кольерам твару, вялікімі брывамі дый барадою, якая паводле іхняе моды хварбуецца ў чырвоны колер. Жывуць яны ў цагляных дамох, вокны якіх ніколі ня выходзяць на вуліцу, а заўсёды на двор.

Пэрсы—магомэтане і належаць да шыїцкае сэкты, якая розньніца ад сэкты магомэтан-сунітаў тым, што не признае святое кнігі „суны“, ды яшчэ іншымі некаторымі асаблівасцямі. Адукацыя знаходзіцца ў руках духавенства, і толькі ў апошнія часы пэрсы пачалі заводзіць школы эўропейскага тыпу.



Мал. 64. Пэрсыянка.

суস্বেতнай вайною была Пэрсія зусім слабою дзяржаваю, яку ўжо дзялілі між сабою яе дужыя суседзі Расія ды Ангельшчына; за часы вайны Пэрсія, аднак, узмацавалася.

Пэрсія—монархія, на чале якое стаіць імпэратор—шах і парлямент—мэджыліс¹⁾. Стараною, аднак, кіруюць сваім адумам чыноўнікі і князькі (ханы). Працоўнаму народу жывецца ў Пэрсіі вельмі цяжка. Усе блізка землі і каналы для абваднення лічацца ўласнасцю шаха.

¹⁾ Павозле апошніх вестак у Пэрсіі монархія ўжо скасавана і там заводзіцца рэспубліканскі лад.

Даўней Пэрсія была магутнай і слаўнай дзяржаваю, а пэрсы—высока-культурным народам. Ад тых часоў засталося ў іх багатае прыгожае пісьменства, у якім асабліва пачэснае месца займае *Фірдусі* (жыў у XI в.), які напісаў суস্বетна вядомую поэму „Шах-Намэ“. У часы росквіту было ў Пэрсіі густое земляробскае насяленне, што было магчымым дзякуючы широкаму разьвіццю штучнага абваднення. Паслья, аднак, напады вандроўных народаў з усходу чиста зруйнавалі край. Перад апошнім

або князёў, а земляробы змушаны арандаваць іх і за аренду плаціць часамі аж $\frac{3}{4}$ ураджаю. Сялянства, апроч таго, ціснуць надзвычайна цяжкія падаткі, поўнае бяспраўе, самаволя і хабарніцтва чыноўнікаў і г. д. Да таго-ж здараюцца часамі, як выпадае крыху менш ападкаў у горах,—галодныя гады.

Фабрычная прамысловасць у Пэрсіі вельмі слаба разьвітая. Наагул старана гэтая з экономічнага і грамадзкага боку вельмі адсталая. Яе экономічнае значэнне моцна, аднак, паднялося, калі ў некалькіх мясцох (каля Каспійскага мора і ля Пэрсыдзкага затокі) былі знойдзены багатыя крываці *нафты*. Цяпер нафта—галоўны предмет вывозу заграніцу. Паводле разьмераў здабыванае нафты—Пэрсія займае 4-е месца ў сьвеце. Апрача нафты, вывозяцца з Пэрсіі фрукты, опіум, баваўна. Прывозіць-жа Пэрсія шмат эўропейскіх фабрычных вырабаў.

Пэрсы маюць нахіл да *гандлю* і пэрсыдзкіх гандляроў можна стрэнуть шмат дзе ў сумежных з Пэрсій краінах. У самой-же Пэрсіі гандлю ды наагул экономічнаму разьвіццю перашкаджае няхват добрых шляхоў. Чыгунак у Пэрсіі вельмі мала, суднаходных рэк зусім німа, дык тавары прыходзіцца перавозіць найбольш на вярблюдах.

З местаў наибольшае—*Тэгеран* (300 тыс. нас.) на паўднёвых схілах Эльбурсу, алкуль ён атрымлівае ваду, праведзеную па падземных каналах; гэта досыць важны гандлёвы пункт.

Афганістан—маладаступны горны край (635 тыс. кв. кім. з $4\frac{1}{2}$ міл. насельнікаў) у паўночна-ўсходній часці Ірану. Значная частка афганцаў жыве ў раёнах далінаў і займаецца земляробствам; у местах жыве шмат таджыкаў, якія займаюцца гандлем і рамёсламі. Афганцы—мусульмане, але суніты. Перад вайною Афганістан быў трапіў у залежнасць ад Ангельшчыны; цяпер на чале яго стаіць хан—эмір, які абвясціў Афганістан незалежным. Заводзяцца тут пакрысе і эўропейскія парадкі, між іншым—школы.

Галоўнае места—*Кабул*, у даліне, па якой ідуць шляхі ў Індыю.

Афганістан дзяліць азійскія народы на южані і Расію. Баючыся за свае колёні Ангельшчына, ўвесь час клапацілася аб тым, каб замацаваць гэтую старану за сабою і захапіла частку яго—горны край *Кафірыстан*. Расія ў свой чарод захапіла частку Паміру.

На паўднёвым Усходзе Ірану ляжыць *Бэлюджыстан*, (348 тыс. кв. кім., 800 тыс. насельнікаў), населены поўдзікім вандроўным пастырскім народам—*бэлюджамі*; ханы, якія кіруюць гэтым народам, залежныя ад Ангельшчыны. Ангельцы будуюць у Бэлюджыстане свае крэпасці, праводзяць чыгункі і наагул гаспадараць у гэтай старане, як у сваёй колёні.


Знайдзі на карце горы, што абкружваюць Іранскую плоскаўзвышшу. Які клімат Ірану і чым тлумачацца яго асаблівасці?

Каўказ.

Да Азіі звычайна адносяць і прасторы Каўказу, што ляжаць паміж Чорным морам і Каспійскім возерам аж да рак Кумы і Маныча на поўначы. (Знайдзі на карце, куды яны ўпадаюць).

У даунейшыя геолёгічныя часы Чорнае мора злучалася з Каспійскім возерам пратокаю, на месцы якое цяпер цякуць успомненныя ракі Кума ды Маныч; Каспійскае-ж возера зылівалася далей на ўсходзе з Аральскім возерам і Ледаватым морам, аддзяляючы сабою Азію ад Эўропы.

Прырода і насяленне Каўказу ў розных яго частках вельмі няроўныя. Каўкаскі хрыбет дзеліць краіну на паўночную стаповую частку—



Мал. 65. Аколіцы Піцігорску.

Перадкаўказье і паўднёвую—Закаўказье; апошняе складаецца з шырокіх далін, па якіх цякуць ракі Рыон ды Кур, аддзяляючы Каўкаскі хрыбет ад сугор'я Арменіі, а таксама і гэта апошняе.

Стэпы Паўночнага Каўказу мала чым розняцца ад далей на поўнач ляжачых стэпаў Усходняе Эўропы. На заходзе Перадкаўказья, у вадазборы р. Кубані ляжаць багатыя чорназёмныя стэпы, ападкаў там досыць, і для земляробства варункі зусім добрыя—такія самыя, як і ў стэпах Украіны.

Інчай выглядае Усходняе Перадкаўказье, вадазбор р. Тэрэка, (які ўпадае ў Каспійскае возера). Тутака ляжаць ужо ня чорназёмы,

а пяскі ды гліны, на якіх раскінуліся салоняя стэны. Ападкаў тут выпадае мала, расылннасьць вельмі бедная, з якоё могуць выжывіцца толькі вандроўныя паstryрскія пляменыні. Гэтая дзівэ часткі Перадкаўказъя падзелены *Стаўропальскім Плято*, на якім знаходзяцца знамянітыя мінеральныя крыніцы, да якіх штогод на лячэныне і адпачынак з'яжджаюцца дзесяткі тысяч хворых з усяго Савецкага Саюзу. З курортай тут важнейшыя: *Піцігорск*—з серымі крыніцамі, *Эсэнтуки*—з лугавымі, *Кіславодск*—з вуглякіслымі і г. д.

Моцна розыніца і насяленыне абедзьвюх частак Перадкаўказъя. Тады, як на заходзе, над Кубанью, жывуць *украінцы*, патомкі пераселеных сюды запароскіх казакоў, над Тэрэкам жывуць *казакі-вялікарасійцы*, а ўва ўсходніх стэпах—вандроўныя турскія народы: *калмыкі*, *ногайцы* ды інш.

Земляробскае насяленыне Перадкаўказъя сее на полі шмат пшаніцы, ячменю, проса, разводзяць баштаны (палявыя гароды), а ў садох—вінаград ды шмат фруктовых дрэў. Гаспадары тут заможныя, зямлі маюць па шмат. Тут вельмі пашыраны розныя палепшаныя ды даралія гаспадарскія машыны: шматлемаховыя плугі, жніваркі, сеўнікі ды інш. З малазямельных краёў усіяе Ўсходняе Эўропы, у тым ліку і з Беларусі, улетку сюды зыходзіцца значны лік работнікаў прыбіраць багаты ўраджай кубанскіх казакоў.

З местаў Перадкаўказъя адзначым *Краснадар*—важнае прамысловое места—і *Новарасійск*—значны порт на Чорным моры, праз які вывозяць шмат пшаніцы заграніцу. Гэтая часць Чорнага мора вельмі бурлівая, што моцна шкодзіць суднаходству. Асабліва вялікія буры бываюць тады, калі з высокага паўночна-ўсходняга берагу дзімле вецер „бора“.

Дзікі ды недаступны *Каўкаскі хрыбет* высокай сцяною выцягнуўся на працягу $1\frac{1}{2}$ тыс. км. ад Чорнага мора да Каспія; урэзваючыся ў іх, ён творыць поўвастравы—*Таманскі* на Чорным моры ды *Апшэронскі* на Каспійскім возеры. Апроч галоўнага хрыбта, роўналежна з ім ідзе некалькі бочных хрыбтоў; на адным з апошніх падымаемца найбольшы верх Каўказу—*Эльбрус* ($5\frac{1}{2}$ км.).

Як Эльбрус, так і другая значная гара *Казбэк* (5 км.) з'яўляюцца згаслымі вульканамі і пакрыты астыглаю ляваю. Вульканічная дзейнасьць на Каўказе цяпер сціхла. Цяпер толькі цёплыя крыніцы, якія тут месцам спатыкаюцца, сьведчаць аб tym, што пад зямлём ёсьць яшчэ ня зусім астыглай лява.


На Таманскім і на Апшэронскім поўвастравох трапляюцца так званыя гразявыя крыніцы, якія маюць выгляд маленькіх вульканчыкаў, якія выкідаюць праз свае жэралы цякучую гразь.

Каўкаскі хрыбет уяўляе з сябе адзін вялізны зморшч земнае кары, перакулены на паўднёвы заход. Праз гэта паўднёвыя скілы яго значна больш стромкія, чым паўночныя; апроч таго, на паўдні наагул

адбыліся найбольшыя зьмены ў будове земнае кары, праз што і да-
іэтуль там ня спыніліся процэсы гораутварэнья, адбываюца зямля-
трасенъні.

Перацягі праз хрыбет (мал. 66) звычайна ляжаць вельмі высака
(на 2 і больш кім.); да таго-ж іх і нямнога. Перарэзываюць хрыбет
глыбокія даліны рэк Тэрэка, Кубані ды іншых. На ўсходзе да галоў-
нага Каўкаскага хрыбта далучаеща горная старана *Дагестан*, зрэза-
ная ў розных кірунках горнымі хрыбтамі.

Клімат заходняе часткі хрыбта вільготны; дзякуючы гэтаму тут
зьнізу растуць густыя мяшаныя лясы з дубу, клёну, буку і інш.
На ўсходзе клімат шмат сушэйшы і расылінасць берная, лясоў что-



Мал. 66. Ваенна-Грузінская дарога праз Чортаву даліну.

далей на ўсход робіцца менші, у канцы, яны зусім гінуць. Гэтак
сама няма лясоў і на версе хрыбта, вышэй $2\frac{1}{2}$ кім. іх зьмяняюць
хмызынякі, а яшчэ вышэй расыцілаюцца багатыя горныя лугі з сака-
вітай зялёнай травою. Самыя-ж вярхі Каўказу пакрыты вечнымі съня-
гамі. Значна пашыраны тут і ледавікі—іх ёсьць да 1.000. Мяжа веч-
ных съягоў на заходзе ляжыць значна ніжэй, чым на ўсходзе праз
тое, што на заходзе больш ападкаў, якіх прыносяць вільготныя заход-
нія вятры.

У горных лясох Каўказу жыве шмат рэдкае і цэннае звярыны.
Перахаваўся тут між іншым зубра, сваяк беларускага зубры, што во-
дзіцца ў Белавескай пушчы; больш гэтых звяроў нідзе на зямлі
няма. У каўкаскіх лясох жывуць дзікія алені, мядзьведзі, сарны

і горны казёл—*tur*, які больш нідзе не спатыкаецца, апрача Пірэнэй. Яны жывуць на горных вярхох, дзе расьцілаюцца багатыя лугі.

Насяляюць Каўкаскія горы некалькі народаў белае расы. Галоўныя з іх: на заходзе хрыбта—чаркесы, у сярэдзіне—осэтыны, а на ўсходзе, у Дагестане—лезгіны. Гавораць яны на розных мовах, але ў іх выглядзе, вонратцы, быце—шмат супольнага. Паводле свайго выгляду яны вельмі тыповыя прадстаўнікі белае расы, якую ад іх нават называюць часта—*каўкаскаю*. Гэта—вяяўніцкая пастырская народы, і расійцам шмат гадоў прышлося з імі біцца, каб заваяваць Каўказ.

Звычайнай вонратка каўкаскіх тубыльцаў робіцца з воўны ды шоўку. Носяць яны вузкую да стану сівітку з нашытымі на грудзёх патронташамі, вялізную *papaху* на галаве, кінджал ды шаблю пры боку. Займаюцца яны, галоўным чынам, гадоўляй дробнай сакіні (авечак і коз), якую пасъвядзяць на горных сенажацях Каўказу. У далінах сеюць ячмень і пшаніцу, вырабляючы зямлю·рыдлёукамі ды капаніцамі. Жывуць яны найбольш у *хатах-саклях*, дзераўляных, абмазаных глінай, або каменных. Вёскі іх невялікія, па раскіданы па горных схілах і называюцца *ауламі*.

Важнейшым мінеральным багацьцем краю ёсьць нафта, якая здаваецца ля м. Гроздага і Майкопу на паўночных схілах хрыбта.

Як Паўночны Каўказ, так і Каўкаскі хрыбет уваходзяць у склад Расійскай СФС Рэспублікі, дзеячыся, аднак, на шмат аўтономных краін і рэспублік, як Дагестанская рэспубліка з цэнтрам у м. *Махач-Кала* (даўней Пятроўск—порт на Каспійскім моры), Горская рэспубліка з цэнтрам ува *Уладыкаўказе* і 5 аўтономных краін, населеных рознымі горскімі народамі.

Закаўказье складаецца з дэльвёх частак—на поўначы ляжаць шырокія западзіны, па якіх цякуць Рыон і Кура. Западзіны гэтая разьдзелены *Сурамским* хрыбтом. Далей, на паўдня падымаецца Армянскае сугор'е.

Каўкаскі хрыбет, які стромка ападае к Закаўкаскім нізінам, зьяўляецца дужа важнай кліматычнай мяжою: ён не дапускае на паўдня халодных паўночна-ўсходніх вятроў. З гэтае прычыны клімат Закаўказье шмат цяплейшы, чым Перадкаўказье. Іншы, аднак, клімат і, наогул, прыроду маюць даліны раб Закаўказье, Рыона ды Куры, іншы—Армэнія, што падымаецца на паўдня ад іх.

Рыон—невялікая рака, якая ўпадае ў Чорнае мора. Даліна яго і, наогул, Каўкаскіе ўзьбярэжжа Чорнага мора маюць надзвычайна вялікі лік ападакаў—да 2,5 метраў у год, у 5 раз больш, чым у Беларусі. З гэтае прычыны тут разьвілася дужа багатая падзваротнікавая расыліннасць. У непраходных лясах гэтае мясцовасці шмат вечно-зялённых дрэў, павойных расылін-хмелю, дзікага віна і г. д.

Вільгаці тут ужо аж залішне; дзякуючы ёй, шмат ёсьць балот і пашырана малаярыя (трасца). Густое насяленыне займаецца земля-

робствам—разводзіць баваўну, цукровы чарот, рыж, віно, розныя фруктовыя дрэвы, кіякі. Тут нават прызнаюць бацькаўшчыну *вінаградніку*.

Зусім іначай выглядае даліна Куры і яе прытокі Аракса. Ападкаў тут бывае разоў у 10 менш, чым над Рыонам (у Баку—240 мм.). Ляжаць тут найбольш гліністыя салонныя стэпы з беднай расыліннасцю (як, прыкл., Муганскі палыновы стэп, паміж Курою і Араксам). Насяленыне займаеца найбольш гадоўляй скацины. Аднак, у самым паўднёва-ўсходнім куце даліны, каля м. Ленкорані, ападкаў таксама шмат; іх тут затрымлівае съцяна хрыбта Эльбруса. З жывёл у стэпах Закаўказзя асабліва пашыраны зьмеі ды яшчаркі; спатыкаюцца тут, між іншым, і вялікія мясажэры—*тыгра і леопард*.

Земляробскае насяленыне ў Усходнім Закаўказзі цісьненцца да гор; ручайнікі, што цякуць з гэтых гор, яно пераймае для абвадненьня сваіх палёў. Бяз штучнага абвадненьня земляробства тут немагчыма; затое, пры абвадненьні атрымліваюцца багатыя ўраджай *рыжсу, баваўны*; разводка гэтых дзівёх расылін з қожным годам усё больш пашыраецца. Шмат разводзяць і *вінаградніку*. На левым беразе Куры тут ляжыць якраз сланая сваімі вінамі *Кахетыя*. З даўных часоў разводзяць тут таксама морву ды табаку, і значна пашырана шаўкауніцтва.

Самым важным, аднак, бацьцем Закаўказзя з'яўляеца цяпер *нафта*. Найбагацейшыя крыніцы нафты знаходзяцца на Апшэронскім поўвостраве, ля места *Баку* (мал. 67).

Тут існуе надта многа глыбокіх съвідраваных шчылін, з якіх чэрпаюць нафту. У самым гэтым месце (200 тыс. нас.) шырака разьвітая прамысловасць па пераробцы нафты. Робяць тут з яе газу, розныя шмаравідлы ды мазуту, што йдзе на паліва. Па ліку здабыванае нафты Апшэронскі поўвостраў займае трэцяе месца на зямлі пасля Паўночна-Амэрыканскіх Злучаных Штатаў і Мэксыкі. Да вайны штогод да 600 міл. пудоў нафты разыходзілася адгэтуль усе бакі Эўропы і Азіі; цяпер здабываныне нафты моцна



Мал. 67. Нафтавы фонтан у Баку.

зъменшылася. Перавозіцца нафта адгэтуль найбольш на караблех ды жалезных барках у Волгу, а таксама вывозіцца праз Батумскі перш на Чорным моры.

Ёсьць у Закаўказьзі яшчэ й шмат іншых мінеральных скарбаў. Так, у вадазборы Рыона ёсьць вялікія паклады каменнага вугалю і самыя багатыя ў съвеце паклады манганавых руд.

Насяленне Закаўказьзя складаецца на заходзе, галоўным чынам, з грузін ды родных ім пляменіняў (імертынцы, аджарапы ды інш.), а на ўсходзе—з татараў. Грузіны (іх ёсьць з $2\frac{1}{2}$ мільёны)—асобны народ белае расы, блізкі да горскіх народаў Каўказу, але з даўных часоў земляробскі і культурны. Маюць яны багатую літаратуру ў сваёй мове і шматвекавую гісторыю.



Мал. 68. Азэрбайджан. Тыпы татарак.

Грузіны на выгляд вельмі прыгожы, стройны народ з жвавым, вясёлым, але працавітым характарам. Вонратка іхняя падобная да горскае. Жывуць грузіны ў чистых белых хатах, абкуражаных садамі ды вінаграднямі. Паводле рэлігіі яны ў большасці хрысьціяніе і належаць да ўсходняй царквы, частка-ж іх г. зв. аджарапы—магомэтане.


Грузія ў апошнія часы зьяўляецца самастойнай Соцыялістычнай Савецкай Рэспублікай. Аджарапы маюць сваю аўтономную рэспубліку, уваходзячую ў склад Грузінскай ССР; да апошняй таксама належыць аўтономная Абхаская Рэспубліка (століца яе—Сухум), дзе жывуць абхасцы. Століца Грузіі—Тыфліс (250 тыс. нас.) стаіць у горнай катліне над р. Курою і зьяўляецца адначасна культурным

цэнтрам усяго Закаўказьяз. Чыгункі звязваюць яго з Баку і з важным портам на Чорным моры—Батумам (сталіца Аджарской Рэспублікі), а праложаная праз галоўны горны хрыбет *Ваенна-Грузінскай* дарога—з Перадкаўказьяз, з далінаю Тэрэка.

Татары (мал. 68) пашырыліся ў Закаўказьзе з суседніе Пэрсіі; частка іх займаецца выключна гадоўляй сказіны і ўлетку вандруе на горную пашу. Край заселены татарамі,—Усходніе Закаўказьзе называецца *Азэрбэйджанам* і зьяўляеца таксама, як і Грузія, самастойнай савецкай рэспублікай; сталіца Азэрбэйджану зьяўляеца м. Баку—важнае прамысловое і гандлёвае месца і порт на Каспійскім моры.

Жыве па ўсім Закаўказьзе яшчэ шмат армян. Але найбольш іх жыве далей на паўдня, у горнай старане Арменіі.

Арmenія ўяўляе з сябе досыць высокое (паднятае на 2 км) плоскаузвышша, якое ад даліны Куры і Рыону працягнулася на паўдня аж да



Мал. 69. Вялікі і малы Аракат (від з Эривані).

Мэзопотамії, звязваючы сабою горныя ўклады Ірану ды Анатоліі. У розных кірунках па Арmenіі праходзяць горныя хрыбты, сярод якіх падымаецца шмат згаслых вульканоў. Такім згаслым вульканам зьяўляеца і найвышэйшая гары Арmenіі, пакрытая вечным снегам—*Аракат* (5 км. высачыні, мал. 69). Як сълед мінуўшае вульканічнае дзеяньні, засталіся ў Арmenіі чорныя лявы, якія пакрываюць значную яе частку. Зверху гэтые лявы, дзякуючы выпятрэнню, абярнуліся ў чорназемную глебу, на якой расце стэпавая расылінасць. Стэпы пакрываюць блізка ўсю паверхню Арmenіі, лясоў там на горах німа.

Клімат Арmenіі, дзякуючы значнай яе высачыні над роўнем мора, гостры з рэзкімі хістаньнямі тэмпературы. Ува ўсе бакі Арmenіі рась

цякаюцца рэкі. Іхнія даліны глыбака ўразаюцца ў узвышша; у гэтых далінах ужо зьяўляюцца лясы дый ахватней селіца зямляробскае насяленыне. Некаторыя даліны загацілі вульканічныя матар'ялы; зьверху



Мал. 70. Курд.

ад гэтае вульканічнае гаці патварыліся замкненая катліны, у якіх зъмесьціліся вялікія бястокавыя азёры, як воз. *Ван*, *Гокча*, *Урмія* ды інш.

Насяленыне Арменіі складаецца з армян і курдаў. Армяне найбольш земляробы, жывуць, галоўным чынам, у далінах і катлінах ля



Мал. 71. Эрзрум.

азёр, сеюць на полі звычайна пшаніцу; жывуць яны досыць бедна. Належаць армяне да іранскага групы белае расы, вызнаюць хрысціянства свае асобнае секты. Народ гэты—з старою культурою; адзначаўся

ён, аднак, заўсёды надзвычайным міралюбствам і з гэтае прычыны, мусіць, Арменія знаходзілася пад панаваньнем чужынцаў. І цяпер толькі частка Арменіі зьяўляецца самастойнай савецкай рэспублікай. Рэшта-ж Арменіі знаходзіцца пад уладай Туреччыны.

Армяне маюць вялікую здольнасць да гандлю. Шмат іх кідае бацькаўшчыну ды едзе гандляваць у чужыя краі, найбольш у Захоўний Азіі.

У горах Арmenіі жывуць вандроўныя пастухі-курды (мал. 70). Яны таксама, як і армяне,—арыйцы, але магомэтане. Народ гэта дужа ваяўнічы і дзікі. Увесь час яны нападаюць на мірныя армянскія вёскі, рабуюць і нішчаць іх.

Галоўныя месцы Арmenіі: Эривань—сталіца рэспублікі Арmenіі; Эрзэрум (мал. 71)—найбольшае места Турэцкае Арmenіі.

Закаўкаская Савецкая Фэдэрацыйная Соцялістычная Рэспубліка складаецца з Грузінскай, Азэрбайджанскай і Армянскай Сав. Соц. Рэспублік і зьяўляецца членам Саюзу Сав. Соц. Рэспублік нароўні з Беларусью, Украінай, РСФСР, Узбекскай і Туркменскай Рэспублікамі. Прастора Закаўкаской Фэдэрацыі—192 тыс. кв. в., насялен'ня ў ёй 5,7 мільёна. Найгусьцейшае насялен'не ў Грузінскай Рэспубліцы—36 чал., найрадзейшае—у Азэрбайджане—24 чал. Сталіцай Фэдэрацыі ёсьць Тыфліс.

Якія ведаешь рэкі Каўказу? Параўнай на дыяграме вышыню Эльбрусу і Эвэрэсту. Што ты ведаешь наагул аб зморшчавых горах, аб зямлятрасенях? Нарысуй і размалюй карту політычна-адміністрацыйнага падзелу Каўказу.

Анатолія (Малая Азія).

Поўвострау Малая Азія абмежана з трох бакоў Чорным, Мармуровым, Эгейскім ды Міжземным морамі; толькі вузкія ($1\frac{1}{2}$ км. шырыні) пратокі Дарданэлі ды Босфор, якімі звязваецца Мармуроўе мора з іншымі морамі, аддзяляюць гэту краіну ад Эўропы. Аднак, паводле будовы свае паверхні Малая Азія вельмі падобная да шмат якіх ужо апісаных краін Азіі: яна зьяўляецца плоскаўзышшам, абкружаным з бакоў горнымі хрыбтамі. З усходу ды паўдня ідуць Таўрыйскія горы, з поўначы—Понтыйскія. Гэтыя горы, падышоўшы на заходзе да морскіх узьбярэжжаў, твораць урэзаныя ў мора выступы, паміж якіх ляжаць глыбокія затокі. Прадоўжаньнем-жа гэтих хрыбтоў зьяўляецца таксама шмат астрравоў на Эгейскім моры (архіпелаг).

Даўней Малая Азія была ў сваёй гісторыі ды культуры вельмі цесна звязаная з Эўропаю. На зрэзаных затоках яе заходніх і паўднёвых узьбярэжжах грэкі пазакладалі быті свае колёніі, у якіх квітнела культурнае і экономічнае жыццё. Дзякуючы акуратна наладжаному штурчнаму абвадненню, земляробства давала такія высокія ўраджай, што Малая Азія сваім хлебам карміла Эўропу. Пад панаваньнем туркаў краіна гэтая, аднак, прышла ў вялікі заняпад.

Клімат Малое Азії наагул сухі, але ўсё-ж больш вільготны, чым, прыкл., на Іране. Сюды даходзяць яшчэ заходнія вільготныя вятры, што дзьмуть з Англіянтычнага акіяну. У абароджанай гарамі сярэдзіне Малое Азії ападкаў, аднак, бывае мала; там ляжаць стэпы з выгараемай улетку травою або, нават, салоныя пустыні; значная частка гэтае краіны ня мае стоку да мора. Насяленье займаецца гадоўляй скакіны, разводзяць, між іншым, шмат ангорскіх коз з вялікаю і дарагою воўнаю.

З другога боку ўзьбярэжжы і схілы гор дый наагул заходняя частка поўвостраву атрымліваюць значна больш ападкаў і пакрытыя з гэтае прычыны багатымі лясамі з дубоў і букаў ды вечна-зялённых расылін, ураджайнымі паліямі і садамі. Сеюць тут найбольш пшаніцу, разводзяць табаку, баваўну, мак (з якога робяць опіум), а ў садох—вінаград, хвігі, морву.

Насяленье краіны (11 міл.) складаецца, галоўным чынам, з туркаў. *Turkі* (мал. 72)—народ жоўтая расы; яны, аднак, гэтак перамяшаліся з народамі белае расы, што цяпер вельмі падобныя да гэтых апошніх. Перахавалі яны, аднак у чыстаце з даўных часоў сваю мову ды магомэтансскую рэлігію.

У XI веку яны збройным чынам занялі Малую Азію, а пазней і значныя прасторы ў Эўропе. Адначасна іхня ўлада пашыралася на большую частку Заходняе Азіі. За апошнія сталецці іхня моц значна зьменшылася. Перад апошняю сусьеветнаю вайною ўсё-ж да іх у Азіі належылі апрача М. Азіі—Арменія, Мэзопотамія, Сырыя і Арабія). У часе вайны Турэччына страціла ўсе блізка свае валаданьні дый ледзьве саўсім ня згінула; засталіся ў яе ў Азіі толькі Малая Азія ды частка Арmenіі.

Аднэю з прычын такіх няўдач Турцы была цемната і адсталасць туркаў. Добрых школ мелі яны мала; навука была, галоўным чынам, у руках духавенства і складалася найбольш з чытаньня Корану (рэлігійнае магомэтанскае кнігі). Наогул туркі маюць харектар до-



сыць нярухавы і спакойны. Даўнейшае ваяўнічасці засталося ў іх мала; адным з яе съядоў былі пэўныя няпрыхільныя адносіны да эўропэйцаў і да эўропэйскае цывілізацыі. Цяпер, аднак, туркі началі завадзіць эўропэйскія парадкі, началося шырокое адраджэнне турэцкага народу, у якім шмат памагае Турэччыне Савецкі Саюз. Дзякуючы гэтаму адраджэнню, Турэччына ізноў зрабілася моцнай дзяржаваю, здольную барапіць свае правы.

Апрача туркаў, на заходнім узбярэжжы Малое Азіі живе шмат грэкаў, якія займаюцца гандлем ды рознымі рамёсламі і промысламі—ловяць, прыкл. губкі ў моры. У местах шмат армян-гандлёуцаў.

Фабрычнае прамысловасць у Малой Азіі разьвітая вельмі слаба. Усе фабрычныя вырабы прывозіцца з Эўропы; між іншым, шмат вывозіць туды сваіх вырабаў Саюз ССР. Вываз самой Малой Азіі складаецца з розных сельска-гаспадарчых продуктаў—табакі, воўны, баўяны, фруктаў і г. д. Ёсьць некалькі чыгунак, пабудаваных эўропейцамі, галоўным чынам, немцамі, якія хацелі праз Турэччыну пракласти дарогу на ўсход сваім таварам. Няўдачная для немцаў вайна перашкодзіла гэтаму намерам.

З местаў найбольшае—*Сымірна* з вельмі добрым портам, заселена, галоўным чынам, грэкамі. Невялікае места ў сярэдзіне краю—*Ангора* была ў пасъляваенны час сталіцай Турэччыны. Цяперашняя стаўка—Константынопаль ляжыць ужо ў Эўропейскай часці дзяржавы на беразе Босфору.

У Міжземным моры на паўдня ад М. Азіі ляжыць вялікі востраў *Kіnp*. Населены ён грэкамі, а належыць цяпер да Ангельшчыны.

Якія моры абкружаюць Малую Азію? Якое значэнне мае Босфор і Дарданэлі для ўсходняй Эўропы?

ПАЎДНЁВА-ЗАХОДНЯЯ АЗІЯ.


(Арабскі Ўсход).

Паўднёва-заходнюю Азію звычайна дзеляць на цэлы рад краін, як Арабія, Сырыя, Палестына, Мэзопотамія ды інш. Гэтыя старонкі, аднак, маюць між сабой шмат супольнага; перад усім жыве ўва ўсіх іх адзін і той самы народ—арабы. Падобныя яны і паводле прыроды ды з гэтага боку адрозніваюцца ад іншых краёў Азіі.

Поўвостраў Арабія—найбольшы з поўчастравоў зямлі ($12\frac{1}{2}$ мільён. кв. км). З усходу яго абмежваюць *Персыдзкая затока*, і нізіна *Мэзопотамія*, якая ёсьць прадоўжаньнем гэтае-ж затокі, засыпаным рэчнымі адкладамі. З паўдня ляжыць *Арабскае мора* з *Адэнскай затокаю*. З заходу—вузкае і даўгое *Чырвонае мора* алдзяляе Арабію ад Афрыкі. На поўначы гэтага мора ад яго адыходзяць дзве затокі—*Суэцкая* і *Акабская*, паміж якіх ляжыць поўвостраў *Сынай*.

Арабія, таксама, як і Декан, зъяўляеца аднай вялізарнай каменнаі глыбаю з паднятымі ўверх краямі, асабліва паўднёвым і заходнім. Паверхня яе (мал. 73) плоская, пахіленая на ўсход. Да Чырвонага мора і Адэнскае затокі плоскаўзышша зъніжаеца стромкімі прыступкамі. А ў паўднёва-ўсходнім куце цягнеца г. зв. *Оманскі* хрыбет—прадоўжанье горных хрыбтоў Ірану.

Клімат Арабіі вельмі сухі і гарачы,—падобны, як у Сахары. Толькі на краёх плоскаўзышша, асабліва на заходзе, бывае досыць многа ападкаў. Тамака ляжаць найгусыцей заселеныя і багатыя часткі Арабіі *Іемэн і Гэджас*. У сярэдзіне поўвостраву на вялізарных яго прасторах дажджы бываюць вельмі рэдка, зусім няма там і сталых заўсёдных рэк. Плоскаўзышша прарэзываюць толькі глыбокія рэчышчы (*„уаді“*), якія ў часе дажджоў напаўняюцца вадою, а пасля высыхаюць.



Мал. 73. Цясніна ў Вялікай Арабійскай пустыні Нэфуд.

Рэдка тут спатыкаюцца і оазы. Уся нутраная Арабія зъяўляеца, галоўным чынам, камяністую або пясчаную пустыні. Стромкія-ж прыступкавыя схілы, якімі плоскаўзышша схінаеца да Чырвонага мора і Адэнскае затокі, досыць шчодра пакрыты расылінасцю, найбольш травяною, але таксама і дрэўнаю. Багатая расылінасць бывае наагул у далінах ручаёў ды ў оазах. Там квітнее земляробства і асабліва садоўніцтва, якія патрабуюць тут штучнага абводненьня. Разводзяць *фінікавую пальму*, кававае дрэва. Асабліва многа атрымліваеца тут добрае кавы; шмат яе вывозіцца адгэтуль у Эўропу. Паводле ўсяе свае прыроды—будовы, паверхні, клімату, расылінасці і жывёл—Арабія больш падобная да Афрыкі, чым да Азіі. З жывёл тут, прыкл., пашыраны аднагорбны вярблюд і штраус, як у Сахары.

На паўночна-заходнім канцы Арабскага пласкаўзышша ўздоўж Міжземнага мора ляжыць Сырыя. Таксама, як і паўднёва-заходнєе ўзьбярэжжа Арабіі—Сырыйскае ўзьбярэжжа прыступкамі зьніжаецца да Міжземнага мора. Роўналежна з морскім узьбярэжжам ляжыць тут вельмі глыбокая западзіна Эль-хор. Цягнецца яна ўздоўж усяго ўсходняга ўзьбярэжжа Міжземнага мора аж да Акабскага затокі на паўдні. У паўночнай-же частцы гэтае западзіны паабапал яе падымаецца досыць высокія (да 3 км.) горы Лібан (з боку мора) і Антылібан (з боку пустыні). З апошняга хрыбта пачынаецца р. Ёрдан. Рака гэтая і плыве па Эль-хору ды ўпадае ў г. зв. *Мёртвае мора*,—возера, якое займае найніжэйшае месца ў западзіне. Возера-ж гэтае цікаўнае з некалькіх прычын: яно ляжыць найніжэй з усіх азёраў зямлі, бо траха не на 400 м. ніжэй роўнину акіяну. Вада ў ім, дзякуючы дужа-



Мал. 74. Эўфрат.

моцнаму параванью, надзвычайна салоная (на 100 частак вады—
22 часткі солі), дзеля чаго тут блізка што зусім ня могуць жыць
расыліны ды жывёлы.

На Лібанскіх горах узімку выпадае досыць многа ападкаў, і ў вясну Ёрдан абяртаецца ў вялікую раку.

Даліна Ёрдану ды простора паміж ім і Міжземным морам носіць назоў Палестыны. Старана гэтае ёсьць бацькаўшчынаю *жыдоўскага народа*. Глебы тут вапенныя. Даўней, дзякуючы шырокаму разьвіццю штучнага аўгаднення, Палестына была вельмі багатым земляробскім краем. Калі-ж, дзякуючы войнам і нападам чужынцаў, край быў зруйнаваны і каналы закінуты, Палестына абярнулася ў пустынны стэп, якім яна ёсьць і дагэтуль. У вясну гэты стэп пакрываецца зялёнаю тра-

вою і пярэсьціць кветкамі, улетку-ж усё гэта выпальваецца сонцам. Толькі ўздоўж берагоў ручаяў ды рэчак зелянеюць сады; у садох гэтих разводзяць віно, хвігі і асабліва аліўнае дрэва. Дзякуючы таму, што дажджы тут ідуць толькі ў халодную пару году, збожжа сеюць заўсёды ў восень, а прыбіраюць у вясну.

Нізіна Мэзопотамская ляжыць уздоўж сярэдняга да ніжняга бегу вялікіх рэк Эўфрат (мал. 74) і Тыгры. Абедзве гэтая ракі пачынаюцца ў горах Арменіі ды жывяцца вадою з яе съягоў, асабліва заходняя рака Эўфрат, якая ўвесе час адзінока плыве па пустыні. Тыгра-ж, наадварот, атрымлівае прытокі, што съякаюцца з крайніх гор Ірану. Абедзве ракі даўгі час цякуць побач, а пасля, перад сваім упадам у Персыдскую затоку, зъліваюцца ў адну раку Шат-эль-Араб.

У далёкай мінуўшчыне (тысячы 4 гадоў назад) у Мэзопотаміі жыло



Мал. 75. Раскопкі ў Мэзопотамії.


густое насяленье, існавалі вялікія, як на той час, вельмі культурныя дзяржавы Халдэя, Асырыя і Бабілён. Дзякуючы штучнаму абвадненіню, квітнела земляробства. Цяпер-жя няма ні тых дзяржаў, ні штучнага абвадненія, і ўся Мэзопотамія ўяўляе з сябе пустынны стэп і сыпкія пяскі, апрача толькі вусьця ю Шат-эль-Араба, дзе шмат балот і азёр. На месцы даўнейших вялікіх местаў цяпер толькі руіны, як, прыкл., руіны Бабілёну, у якім калісь жыло каля мільёну насельнікаў¹⁾). Рэдкае насяленье живе ўздоўж рэк ды ў оазах і разводзіць найбольш фінікавую пальму.

1) Мэзопотамія была старанью, якую ліцаць адным з старэйших асяродкаў людзкое культуры. У часе раскопак, якія тут злаўна ўжо вядуцца (мал. 75), адкрыта цэлая літаратура, пісаная на каменіні за 4 тыс. гадоў да нашага часу. Бабіленскія звычай, законы і быт мелі шмат супольнага з стара-жыдоўскім, апісанымі ў бібліі. Самое апавяданье аб стварэнні сьвету, аб патопе існавалі ў Бабілёне раней, чым іх запісаў у бібліі Майсей.

Клімат Мэзопотаміі вельмі гарачы. У пяшчаных пустынях гэтага краю была спасцярежана найгарачайшая тэмпература на зямлі +78° С. Дый наагул тут улетку пануе страшэнная гарачыня, якая даходзіць да 55° С у цені. З пустынь Арабіі сюды часамі дэйме гарачы віхор—самум.

Насяленне ўсяе паўднёва-ўсходняе Азіі складаецца, галоўным чынам, з арабаў, якія жывуць у Арабіі, Мэзопотаміі і большай частцы Сырыі. Належаць арабы паводле свае мовы да сэмітычнага пляменънія белае расы,—гэта сама, як і жыды. Арабы звычайна бываюць высокіе ўросласты з цемнаватым колерам твару, чорнымі валасамі, наагул яны дужа прыгожыя. У бязьмежных стэпах Арабіі жывуць вандрунікі арабы г. зв. бэдуіны. Разводзяць яны шмат добрых і шпаркіх коней арабскае пароды ды аднагорбных вярблюдаў.

Арабы, што займаюцца земляробствам, жывуць на ўзьбярэжжах рак і мораў ды ў оазах. Будуюць яны хаты з цэглы і каменіні з плоскімі



Мал. 76. Кааба ў Мэццы.

дахамі. Арабскія места алзначаюцца сваёй асаблівай архітэктурай. Над белымі шмат-паверхавымі дамамі, абкружанымі зелянінай садоў, падымаюцца вежы і купалы мечэцяў, часта вельмі старое і прыгожае архітэктуры. Тым часам, як на людным рынку кіпіць жыцьцё, вузкія вулачкі места выглядаюць зусім бязжыццёвымі; нават вокны з хат ня выходзяць на іх, але ў нутро панадворку.

Арабы блізка ўсе—магомэтане. Сярод іх якраз і зьявілася гэтая рэлігія ў VII веку ды з Арабіі пашырылася ўса бакі. У сярэднія вякі арабы былі адным з найбольш культурных народаў сьвету, мелі багатую літаратуру, мастацтва, шмат зрабілі і для науки, асабліва матэматыкі. Разам з тым яны былі вельмі магутнымі народам, звяявалі знач-

ныя прасторы вакола Міжземнага мора, пашыраючы там усюды свае культурныя здабыцьці. Памяткі іхняга панаванья і да гэтае пары існуюць шмат дзе ў Паўднёвай Эўропе ў відзе, напр., розных будынкаў орыгінальнае і прыгожае архітэктуры.

У Арабіі знаходзіцца цэнтры магомэтанскага съвету, места *Мэлка*, дзе радзіўся Магомэт, і *Мэдына* з найважнейшымі рэлігійнымі съвятынямі магомэтанства, чорным каменем-мэтэрыйтам, які знаходзіцца ў кубічным будынку Каабе ў Мэццы (мал. 76), ды магілаю Магомета—у Мэдыне. Штогод у гэтыя места, асабліва ў Мэлку, зъбіраюцца сотні тысяч багамолаў. Дзеля перавозкі апошніх праведзена, нават, вялікая чыгунка да гэтых местаў з сталіцы Сырыі—Дамаску і яго порту—Бэйруту.

Арабы дзеляцца на шмат пляменьняў, якім кіруюць выбарныя старшыні—шэйхі. Апошняя вякі Арабія была пад уладаю Турэччыны, але ў часе сусьветнае вайны ў ёй стварылася некалькі незалежных дзяржаў. У паўднёва-заходнім куце поўвостраву знаходзіцца ангельскі порт Адэн, у якім спыняюцца караблі, што йдуць у Індыю. Ангельцы старавуцца пашырыць свой уплыў і на ўсю Арабію, каб забясьпечыць сабе панаванье ў Індыі і ў Эгіпце, паміж якіх і на дарозе да якіх якраз і ляжыць Арабія ды іншыя заселеныя арабамі землі. Насяленыне Арабіі—каля 4,5 міліёнаў. Шчыльнасць яго дужа невялікая,—каля 2 чал. на кв. км.


Мэзопотамія мае гусьцейшае насяленыне—каля 7 чал. на кв. км. Дзеля таго, што яна ляжыць на найбліжэйшай сухаземнай дарозе з Эўропы ў Індыю і, апроч таго, мае багатыя нафтовыя крыніцы (у горах на мяжы з Персіяй ля м. *Мосулу*), яна была ў апошняі часы ласым кавалкам для эўропейскіх дзяржаў. Немцы ўжо праводзілі сюды чыгунку праз Турэччыну і Малую Азію да места *Багдаду*, над *Тыграем*, найбольшага места краю (125 тыс. нас.). У часе вайны ў Мэзопотаміі сталі гаспадарыць ангельцы; стварылі яны тут пад сваёй апекай аўтономнае каралеўства *Ірак* з сталіцай Багдадам.

Сырыя—(155 тыс. кв. км., 3 мільёны насельнікаў) старана з багатай гістарычнай мінуўшчынаю. Тутака, на ўзьбярэжжы Міжземнага мора даўней ляжалі славыныя порты фінікіян—*Тыр* і *Сыдон*. Цяпер у Сырыі, апрача арабаў, якіх тут жыве найбольш, жывуць яшчэ блізкія да іх *сырыйцы*—хрысьціяне (секты *маронітаў*), якіх найбольш на схілах Лібанскіх гор. З промыслau у Сырыі моцна разьвітае шаўкоўніцтва. Найважнейшае, аднак, значэныне гэтае стараны ў тым, што яна ляжыць на вузьле ўсіх дарог, што разыходзяцца па Азіі—у Мэзопотамію, Арабію, Індыю, Эгіпэт. З гэтае прычыны тут увесе час старавуцца ўмацавацца французы, і цяпер Сырыя зъяўляеца францускай колёніяй. Праз паўночную частку яе вялі былі Багдадзкую чыгунку немцы. У Сырыі-ж ляжыць найлепшы порт на ўсходзе Міжземнага мора—*Александра*.

Хочучы замацаваць свае ўплывы ў Сырыі, эўропейцы ўрэшце будавалі ў ёй свае школы. У гэтых школах, хоць яны былі й чужкія, выгадавалася шмат новае сырыйскае інтэлігэнцыі. Дый наогул Сырыя, гусьцей заселеная, чым іншыя арабскія краіны, з больш культурным насяленнем неахвотна паддаецца чужаземнаму панаванню, і ўплывы французаў апіраюцца, галоўным чынам, на маронітаў.

Цэнтр Сырыі—Дамаск (мал. 77)—ляжыць сярод багатых оазаў на ўсходнім баку Антылібану.

Палестына (23 тыс. кв. км.), дзея аслабаненіня якое ад туркаў у сярэдніх вякох адбываліся вялізныя крыжавыя паходы, цяперака лічыцца самастойнай дзяржавай, але знаходзіцца пад кіраваннем Ангельшчыны. Наагул яе палажэнне ўсё яшчэ вельмі заблытанае. Ангельцы дакліравалі, што зробяць тут жыдоўскую дзяржаву, як гэтага дамагаюцца буржуазныя жыдоўскія партыі (сіоністыя). Але жыдоў у Пале-



Мал. 77. Дамаск.

стыне цяпер толькі 110 тыс. чал. на 700 тыс. усяго насялення. Каб адбываць тут сабе бацькаўшчыну, сіоністыя хочуць перасяліць у Палестыну да 5-х мільёнаў жыдоў з розных краёў, дзе яны рассяяныя. Гэтаму, аднак, моцна працівіца арабы, якіх цяпер у Палестыне значная большасць; з гэтае прычыны паміж жыдамі і арабамі тут заўсёдныя згадкі. Ня хочучы сварыцца з арабамі, ангельцы ўперад не асабліва мяшаліся ў гэту калатніну і, наадварот, выкарыстоўвалі яе, каб лягчэй панаваць над Палестынаю, якая абараняе дарогу да Суэцкага канала, Эгіпту ды Індыі дый мае пэўныя прыродныя багацьці (напр., нафту). Цяпер, аднак, ангельцы больш рашуча падтрымліваюць жыдоў у Палестыне (напр., заложан тут жыдоўскі ўніверсітэт), іducы наперакор арабскай

большасъці насялення, каб толькі дагадзіць жыдоўскім банкірам, што пазычалі гроши на сусъветную вайну. З гэтай прычыны барацьба арабаў з жыдамі яшчэ больш абвастрылася.

Жыды-перасяленцы, якіх перабралася за апошнія гады 40 тыс. чал., займаюцца ў Палестыне земляробствам і асабліва садоўніцтвам; яны лічаць, што пры належнай пастаноўцы штучнага абваднення, Палестына можа ізноў вярнуць сабе даўнейшую славу багатае, ураджайнае стараны. Апроч таго, жыды моцна паднялі прамысловасць і гандаль краю.

Сталіцу Палестыны—*Ерусалім*, з 50 тыс. насельнікаў, лічаць сьвятым местам як хрысьціяне, так і жыды. Гэтае места злучана чыгункаю з портам *Яффа* на Міжземным моры; зъбіраецца сюды шмат багамолаў з усіх кантоў сьвету. Некалісі быў Ерусалім сталіцою жыдоўскае дзяржавы; пасъля-ж таго, як яго разбурыў рымскі імпэратар Ціт, жыды сталі масамі высяляцца з свае бацькаўшчыны і разышліся па съвеце.

На паўдня ад Палестыны ляжаць паміж затокамі Чырвонага мора—Суэцкаю ды Акабскаю—гарысты і камяністы поўвостраву *Сынай*. Сярод яго гор ёсьць некалькі згаслых вулькануў. Насяленье поўвостраву вельмі рэдкае: дзе-ні-дзе толькі па ім вандруюць бэдуіны.

Які ўпłyў абваднення на культуру ў пустынна-стэпавай Азії? Назваі моры і затокі, якія абкружваюць Арабію. Парапуй Арабію з Туранская нізінаю.

Толькі на ўзгоркух ды на ўзвышшах сярод вогненых гор ёсьць заселеныя арабскія паселішчы. Арабы—шахматы з паслядоўнай галінай *Андронікі*, якія ў стары ды новы час з'яўлююцца на турэцкіх землях ды на ўсходзе Еўропы. Арабы—шахматы з паслядоўнай галінай *Багдад* (агэль), якія ў стары ды новы час з'яўлююцца на ўсходзе Еўропы ды на ўсходзе Африкі. Арабы—шахматы з паслядоўнай галінай *Андронікі* або *Багдад* ёсьць заселеныя арабскім насяленнем вогненых гор. Арабы—шахматы з паслядоўнай галінай *Медіна* ёсьць заселеныя арабскім насяленнем вогненых гор. Арабы—шахматы з паслядоўнай галінай *Дамаск* (агэль) ёсьць заселеныя арабскім насяленнем вогненых гор. Арабы—шахматы з паслядоўнай галінай *Багдад* або *Дамаск* ёсьць заселеныя арабскім насяленнем вогненых гор. Арабы—шахматы з паслядоўнай галінай *Андронікі* або *Багдад* або *Дамаск* ёсьць заселеныя арабскім насялением вогненых гор. Арабы—шахматы з паслядоўнай галінай *Медіна* або *Дамаск* або *Багдад* ёсьць заселеныя арабскім насялением вогненых гор.

Індыйскія паселішчы ў пустыннай Азіі заселеныя арабскім насяленнем вогненых гор. Арабы—шахматы з паслядоўнай галінай *Багдад* (агэль) заселілі вогненые горы ў Персіі. Арабы—шахматы з паслядоўнай галінай *Багдад* (агэль) заселілі вогненые горы ў Іране. Арабы—шахматы з паслядоўнай галінай *Багдад* (агэль) заселілі вогненые горы ў Індыі. Арабы—шахматы з паслядоўнай галінай *Багдад* (агэль) заселілі вогненые горы ў Египце. Арабы—шахматы з паслядоўнай галінай *Багдад* (агэль) заселілі вогненые горы ў Алжыре. Арабы—шахматы з паслядоўнай галінай *Багдад* (агэль) заселілі вогненые горы ў Тунісе.

отай разгінада між юдыне і підатка дають, виправдана ішарылод
Суякса дацій да мінісін Атет. Суній ве жүнчелесу вношюд ілімін
жылдашылаштырылған шын море скріп-політизация да шақод сипе імадых а уәд
жүстегінде жаңылар да көккәдең кім мінзековден-шында жам
жылдашылаштырылған шын море скріп-політизация да шақод сипе імадых а уәд
жүстегінде жаңылар да көккәдең кім мінзековден-шында жам
А Ф Р Ы К А.

Велічыня і палажэнъне.

Палажэнъна (33 тыс.)
Паводле свае прасторы Афрыка ў тро разы большая за Эўропу
(займае 30 міл. кв. км.) і зъяўляеца трэцяй па велічыні часьцинаю
съвету. Разглядаючи карту Афрыкі, мы бачым, што фігура яе досыць
простая; яе можна ўявіць сабе як трапэцыю з закругленымі кутамі,
што стаіць на перакуленым роўнабокім трыкутніку, якога верх так-
сама закруглены.

Берагавая лінія Афрыкі неразъвітая. Мала тут поўвастрavoў, якія-б
уразаліся далёка ў мора, або затокаў, што заходзілі-б у глыбіню кон-
тынэнту.

З заходу Афрыку абіймае Атлянтычны акіян; яго вялікая затока—*Гвінэйская затока* рогам уцінаеца ў контынэнт з паўднёвага заходу.
З поўначы Афрыку абмежвае Міжземнае мора з затокаю *Габэс*; вуз-
кая Гібральтарская пратока, якою гэтае мора злучана з Атлянтычным
акіянам, дзеліць Афрыку ад Эўропы. З Азіяй-жа Афрыка злучана ня-
шырокім *Суэцкім* перасмыкам, што ляжыць паміж Міжземным і Чырво-
ным морамі. Цяпер перасмык гэты перакапаны вялікім морскім каналам—*Суэцкім*, які йдзе ад Міжземнага мора да *Суэцкае* затокі Чырвонага
мора. Чырвонае мора, *Баб-эль-мандэбская* пратока, Адэнская затока
Індыйскага акіяну і, у канцы, сам гэты акіян абмежваюць Афрыку з
усходу. Паміж Адэнскаю затокаю ды Індыйскім акіянам досыць далёка
выдаецца поўвострау *Сомалі*. У Індыйскім акіяне ляжыць вялізны
вострау *Мадагаскар*, які таксама належыць да Афрыкі.

Узьбярэжжы Афрыкі ў большасці высокія ды маладаступныя.
Мала ў іх выгадных морскіх портаў ды буктаў. Суднаходных рэк у
ей мала, клімат гарачы і нездаровы—усё гэта перашкаджала сувязі
Афрыкі з рэштаю культурнага съвету.

Гісторыя дасыледжанья.

Афрыканскія ўзьбярэжжы Міжземнага мора дый наагул Паўноч-
ная Афрыка ўжо даўно былі добра ведамыя эўропэйцам. Тут ляжаў
старавечны Эгіпэт, адна з калысак людзкое культуры, далей на заход
закладалі свае колёніі фінікійцы, грэкі, рымляне. Аднак, рэшта Афры-
канскага контынэнту, адгароджаная вялізной пустыніяй Сахараю, заста-
валася эўропэйцам аж да XV веку невядомаю. У 1497 годзе вялікі
португальскі падарожнік Вакко-дэ-Гама першы абплыў вакола паўднё-

вых канцавін Афрыкі дый праклаў морскі шлях у Індью вакола Афрыкі. З гэтага часу эўропэйцы, плывучы ў Індью, усё часьцей і часьцей началі даведвацца на Афрыканскія ўзьбярэжжы. Тут яны за-кладалі свае гандлёвыя станцыі—„факторыі“, у якіх вялі менавы ган-даль з тубыльцамі; куплялі ад іх эўропэйцы, галоўным чынам, няволь-нікаў, якіх пасъля адгэтуль вывозілі ў свае нядайна адкрытыя амэры-канскія колёніі на цяжкую працу ў плянтацыях. Пакрысе, аднак, эўропэйцы пасоўваліся і ў глыбіню сухазем'я, захаплялі цэлыя краі і, такім чынам, вырас цэлы рад эўропэйскіх колёній найбольш на ўзьбя-режжах Афрыкі. Самае ж нутро „чорнага“ контынэнту доўга заста-валася для эўропэйцаў зусім невядомым і недаступным.



Мал. 78. Лівінгстон.



Мал. 79. Стэнлі.

Толькі ў другой палове XIX-га веку ў глыбіню нутраное Афрыкі ўдалося дастацца цэламу раду эўропэйскіх падарожнікаў. Ангельскія па-дарожнікі адкрылі вытокі ракі Нілу. Таксама ангелец *Лівінгстон* (мал. 78) збадаў паўднёвую роўнікавую Афрыку і р. Замбэзі; гэты вялікі па-дарожнік умеў дабіцца прыхільнасці тубыльцаў і яму ўдалося зрабіць асабліва многа. У лясох нутраное Афрыкі *Лівінгстон* і памёр ад маля-ры і, ды нэгры на сабе перанесьлі яго цела на бераг акіяну на ангель-скі карабель, які яго завёз на бацькаўшчыну. Працу *Лівінгстона* павёу-далей амэрыканец *Стэнлі* (мал. 79), які зрабіў тры падарожы ў роў-нікавую Афрыку і апісаў вадазбор р. Конго.

У сучаснасьці дасьледванье Афрыкі пасоўваецца хутка наперад. Шмат гэтаму дапамагаюць пракладзенныя цяпер эўропэйцамі ў розных частках Афрыкі чыгункі дый наагул усё мацнеючая сувязь Эўропы з чорным контынэнтам, які цяпер траха ня ўвесь ужо падзелены на колёніі эўропэйскіх дзяржаў (гл. карту на мал. 80).

Паверхня.

Паверхня Афрыкі на вялікіх прасторах досыць аднастайная. Траха ня ўесь контынэнт займае абшырнае плоскаўзышша, паднятае ў сярэднім на 500—1000 мэтраў над роўнем мора. Земныя пароды ляжаць тут роўна, паземнымі пластамі, і толькі на паўночным заходзе ёсьць высокія (да 4,5 км.) зморшчавыя горы *Атляс*, якія можна разглядаць, як працяг гор паўднёвае Эўропы. Берагі плоскаўзышша



Мал. 80. Політычны падзел Афрыкі.

вышэй паднятая і спадаюць да морскіх узьбярэжжаў стромкімі прыступкамі значнае высачыні; яны робяць уражаныне, калі глядзець з боку мора, высокіх горных хрыбтоў.

Сярэдзіна плоскаўзышша шмат ніжэйшая, але і тутака мясцамі падымаюцца горы. Гэтыя горы або паходзяць таксама з плоскаўзышшаў, вышэй паднятых і зрэзаных далінамі рэк і струмянёў, або стаяць паасобку і зьяўляюцца згаслымі вульканамі, як, прыкл., найвышэйшая гара Афрыкі *Кіліманджаро* (6 км., мал. 81). У горнай старане *Абісініі*,

сярод высокага, вельмі моцна зрэзанага плоскаўзышша, якое стромкім прыступкамі зьніжаецца ўва ўсе бакі, ляжыць таксама шмат згаслых вульканаў.

Найбольш вульканаў ляжыць у паўднёва-ўсходній Афрыцы, калія вялізных, глыбокіх і даўгіх западзін. Западзіны гэтая цягнуцца ў палудзенікавым кірунку ад Чырвонага мора аж да р. Замбэзі; у глыбіні іх ляжаць вялікія азёры Ўсходнія Афрыкі: *Танганіка*, *Ньяса* ды інш.

Паводле свае высачыні плоскаўзышша Афрыкі ня ўсюды роўнае і дзеліцца на некалькі часцін. Уся паўночная Афрыка аж да 15° паўноч. шырыні, апроч успомненых гор Атласу, зъяўляеца нявысокім плоскаўзышшам (ніжэй за $\frac{1}{2}$ км.), занятым найвялікшай пустыняю




Мал. 81. Кіліманджаро.

зямлі *Сахараю*. На паўдня ад яе паміж 15° і 5° паўночнае шырыні ляжыць наагул крыху вышэйшае плоскаўзышша *Судан*; у яго ўсходній часці знаходзіцца горная старана Габэш (Абісынія), сънегавыя вярхі якое падымаюцца вышэй $4\frac{1}{2}$ км.

У паўднёвой палавіне Афрыкі плоскаўзышша найвышэйшае (у сярэднім каля аднаго км.). На морскіх узьбярэжжах ляжаць тут вузкія нізіны, над якімі прыступкамі падымаюцца высокія берагі плоскаўзышша; асабліва высокія гэтая берагі на самым паўдні Афрыкі; там яны носяць назоў. *Цмокавых гор* (вышэй 3 км.). У сярэдзіне паўднёвае палавіны Афрыкі ляжаць дзіве вялізныя западзіны: у ваднэй з іх зъмяшчаеца вадазбор р. Конго, які на паўночным заходзе аддзелены ад Судану гарамі *Камэрун* (да $4\frac{1}{2}$ км. вышыні). У другой западзіне ляжыць пустыня *Каліхары*.

К л і м а т.

Роўнік перасякае Цэнтральную Афрыку, і большая частка яе ляжыць між зваротнікамі. Дзякуючы гэтаму, мае Афрыка клімат гарачы: яна самая гарачая з усіх часцін сьвету. У тэй частцы Афрыкі, якая ляжыць за зваротнікамі, клімат таксама добра цёплы: узімку там бывае цяплей, чымся ў нас улетку. Самы гарачы клімат пануе ў паўночнай палавіне Афрыкі, дзе сухазем'е асабліва шырокое і яго асяродак



Мал. 82. Лік ападкаў у Афрыцы.

асабліва далёка ляжыць ад мора. Тут дзъмуць да таго-ж паўночна-усходняя пасаты з распаленых пустынь Азіі; яны яшчэ больш высушваюць ды ўграюць паветра. Часамі падымаецца тут страшны сухі і гарачы віхор—самум. Дажджоў тут бывае вельмі мала.

У Сахары сярэдняя гадавая тэмпература дасягае $+30^{\circ}$. Каменьне гэтай пустыні ўлетку награеца ў дзень да $+70^{\circ}$ і $+80^{\circ}$, ночы бываюць тут, аднак, халаднаватыя. Гэткія рэзкія зьмены тэмпературы спрыяюць хуткаму выпятратэнню земных парод, якія рассыпаюцца ў пясок; праз гэта вялікія прасторы тут пакрытыя пескавымі пустынямі.

Зваротнікавая Афрыка ў большасці мае даволі значны лік ападкаў (мал. 82). Бывае тут звычайна дзьве пары году—сухая і дажджовая, якія найбольш залежаць ад гэтак зван. зэнітальных дажджоў. Гэтыя дажджы ідуць у тыя месяцы, як сонца стаіць у зэніце—значыць, на паўночным зваротніку—у чэрвені, на паўднёвым—у сінегні, а на роўніку—бывае дзьве дажджавыя пары—у тыя часы, калі ў нас бываюць вясна і восень.

І ў дажджавую пару году дажджы ідуць ня ўвесь дзень, а толькі пасля паўдня. Яснае зраннія неба пакрываецца цёмнымі хмарамі і пачынаецца страшэнная навальніца з улеваю. Пасля дажджу ў канцы дня надвор'е йзноў разъясняеца, а ўначы стаіць густыя і халодныя нездаровыя туманы.

У Гвінейскай затоцы ападкі прыносяць, апрач таго, паўднёва-заходнія мусоны, якія дзьмуць з Атлантычнага акіяну, а на паўднёва-ўсходніх узьбярэжжах—паўднёва-ўсходнія пасаты.

На поўнач і паўдня ад зваротнікаў дажджы ідуць ужо найбольш узімку (прычым паўднёвая Афрыка, якая ляжыць ужо ў паўднёвай поўкулі, мае зіму ў той час, як на поўначы—лета). Найбольш ападкаў выпадае на схілах гор. Улетку дажджоў у гэтых старонах зусім ня бывае.

Што ты ведаеш аб пасатах і мусонах? Прыпомні, ці лёгка працаваць у гарачыню?

Рэкі ды азёры.

У багатых на ападкі зваротнікавых старонах Афрыкі пачынаецца вялікая рака *Ніл*, другая ў сівеце паводле свае даўжыні (6.500 км.). Пачынаецца *Ніл* недалёка ад роўніку, працякае праз вялізнае воз. *Вікторыя*, якое ляжыць больш, чым на 1 км. вышэй за ровень акіяну; адгэтуль пад назовам *Белага Ніла* цячэ гэтая рака на поўнач і, спусціўшыся па стромкаму парожыстаму спаду на раўніну ўсход няга Судану, спакойна разыліваецца па ёй сярод балот, пазарастаўшых балотнай расылнай—*папірусам*; тут-же ў яго ўпадае шмат вялікіх прытокаў. Узмоцнены імі, цячэ *Ніл* далей на поўнач, а наступнеч яму з гор Абісыніі выбягае найбольшая яго прытока *Блакітны Ніл*. Зыліўшыся з ім, праразае *Ніл* сабе глыбокую даліну ў межах Нубіі і тут на ім ёсьць шмат вялікіх парогаў (між местамі Хартумам і Асуанам). Прамінуўшы апошнія парогі, трапляе *Ніл* у шырокую і ўраўджайную даліну Эгіпту і па ёй дацякае да Міжземнага мора, упадаючы ў якое, ён творыць вялікую дэльту. Улетку, калі ў вышнявінах *Ніла* ідуць вялікія дажджы, ён разыліваецца і затапляе палі Эгіпцкае даліны, пакідаючи на іх свой багаты глей.

Многаводная рака *Конго* (паводле многаводнасці—другая рака сівету пасля Амазонкі, шырыні мае да 10 км., даўжыні—4.640 км.)

з усім сваім вадазборам знаходзіцца ў паясе зэнітальных дажджоў. У сваіх нізвінах гэтая рака мае шмат парогаў, праз якія ляціць з шалёнаю шпаркасцю.

Трэцяя вялікая рака Афрыкі—*Нігер* (4.180 км.) адзначаецца, між іншым, сваёю выгнутаю формаю. Упадаючы ў Гвінэйскую затоку, Нігер творыць дэльту, яшчэ большую за Нілавую.



Мал. 83. Вадаспад Вікторыя.

У паўднёвай Афрыцы найбольшая рака—*Замбэзі* (2.660 км.) з вялізным вадаспадам *Вікторыя* (мал. 83), у якім вада ракі спадае на 120 метраў уніз, у вузкай цясніне. Замбэзі звязана пратокаю з вялікім воз. Нъясаю. Упадае Замбэзі ў Індыскі акіян; у Атлянтычны-ж акіян цячэ р. *Оранія*, з вялікай прытокай *Вааль*. На поўнач ад яе, у пустыні Каляхары, знаходзіцца бяс-

стокавая краіна, воды якое зьбіраюцца ў воз. *Нгамі*. Яшчэ большая бясстокавая краіна ляжыць пасярод Судану; яе рэкі, з якіх найбольшая р. *Шарі*, зьбігаюцца да вялікага возера-балота *Чад*.

У Сахары-ж рэк зусім няма. У часе дажджоў, якія такі зредка і тут бываюць, вада зьбіраецца ў звычайна сухія рэчышчы—*уаді* і ў іх пасылья і высыхае, пакідаючы па сабе толькі салівы налёт на дне *уаді*.


Нарысуй дыяграму даўжыні Афрыканскіх рэк і параўнуй з даўжынёй Дняпра (2.150 км.).

Расылінасць.

У паўночнай Афрыцы, на ўзбярэжжах Міжземнага мора пашырана такая самая расылінасць, як і ў паўднёвай Эўропе (*Міжземноморская*): лясы з вечназялёнімі дрэвамі, памаранцамі, цытрынамі, ко рапачнымі дубамі, а на плоскаўзышах—стэпы. Вялізныя прасторы Сахары аддзяляюць гэтую краіну ад Сярэдняе Афрыкі, дзе пашырана тыповая роўнікавая расылінасць. Характар апошняе ня ўсюды роўны; у залежнасці ад ліку ападкаў тут спатыкаецца то роўнікавая пушча, то савана, то, нават, пустынны стэп. А дзеля таго, што рэзкіх кліматычных розніц паміж часткамі гэтае краіны няма, гэтыя расылінныя згуртаваныні (пушча, савана і г. д.) шмат дзе чаргуюцца і перамежваюцца адно з адным.

У заходній частцы роўнікавае Афрыкі, там, дзе ападкаў найбольш, растуць пышныя роўнікавыя пушчы з вялізнымі дрэвамі, якіх

густа пераплятаюць ліяны. Пушчамі гэтымі пакрыты ўвесь вадаэбор р. Конго ды ўзьбярэжкы Гвінэйскае затокі. Расылінасьць гэтых пушчаў, якія гладзячы на ўсю свою пышнасьць, усё-ж крыху бяднейшая за расылінасьць пушчаў Малайскіх астравоў, бо клімат роўнікавае Афрыкі ўсё-ж не такі роўны і вільготны, як там, і нават у краіне роўніковых пушчаў нярэдка бываюць сухмені.




Мал. 84. Расыліныя краіны Афрыкі.

Вакол роўніковых пушчаў шырокім паясом разълегліся саваны (мал. 85), займаючы больш сухія часткі роўнікавае Афрыкі—усходнюю Афрыку і большую частку Судану. У часе зэнітальных дажджоў саваны пакрываюцца высокаю, у рост чалавека, травяною расылінасьцю сярод якое паракіданы паасобныя дрэвы, асабліва акацыі; нярэдка спатыкаюцца і вялізарныя тысячагадовыя баобабы. Уздоўж рэк цягнуцца сярод саван палосы роўнікавага лесу, на самым-жа ўзьбярэжжы часта трапляюцца балоты, пазарастаўшыя папірусам, які тут замяняе нашыя балотныя травы. У сухую пару году расылінасьць са-

ванаў жаўцее і сохне, а дрэвы, нават, скідаюць лісъце. У гэтым часе здарыаўца тут часта пажары, ад якіх з саван уцякае ўсё жывое; застаюаўца на месцы толькі мурахі-тэрміты, якія ў сваіх трывалых будовах не баяцца агню.

Пустыні Афрыкі, асабліва Сахара, расылінасыці блізка што ня маюць. Толькі дзе-ні-дзе ў лагчынах ды на схілах гор растуць травы і хмызынякі, з дробным лісъцем і вялізным карэннем, якое вельмі глыбака йдзе ў зямлю, шукаючы вільгаці. У оазах Сахары, над крыніцамі і ручаямі расыце *фінікавая пальма*,—галоўнае расылінае багацце гэтай краіны.

У паўднёвай незваротнікавай Афрыцы пануе таксама, як і на поўначы, вечназялённая расылінасыць, а толькі складаецца яна з іншых відаў, дый наагул дрэў тут мала, а больш хмызынякоў.



Мал. 85. Савана ў роўнікавай Афрыцы.

Афрыка ня шмат дала людзям карысных расылін. Адгэтуль паходзяць толькі фінікавая пальма, афрыканскасе проса (сорго), кававае ды каўчуковае дрэвы. Большасць расылін, якіх цяпер разводзяць земляробы ў Афрыцы, прывезеныя сюды з Азіі ды Амэрыкі (банан, рыж).

Нарысуй схэматычную карту расылінасыці Афрыкі; адзнач на ёй пустыні, саваны, роўнікавыя лясы, вечназялённую расылінасыць.

Съвет жывёл.


Афрыка мае бадай ці не найбагацейшы на зямлі съвет жывёл, які належыць тут да дззвёх краін—эўропейска-азійская на поўначы і афрыканская ў рэшце контынэнту. Асабліва багатыя на буйную звязыну саваны, бо тут шмат для яе пажывы. Па саванах вандруюць



Мал. 86. Жывёлы роўнікавае Афрыкі: бэгемот, зэбры, жырафы.

вялізныя стады антылён, стракатых зэбраў, жырафаў з даўжэнымі шыямі (мал. 86) ды вялікіх і быстроногіх птахаў-штраусаў. Тут-же водзяцца леў, гіена, шакаль.

На ўзмежжы пушчаў жывуць вялікія тоўстаскурыя жывёлы: афрыканскі слонь (мал. 87) з даўгімі вушамі, двохрогі на-сарог, які жыве найбольш у балатністых лясох; у рэках, побач з крокодылямі, водзяцца нязаграбныя бэгемоты. Затое ў сярэдзіне роўнікаў пушчаў буйных жывёл мала; шмат тут ёсьць толькі розных малпаў і між іншым у найбольш дзікіх закутках жывуць невялікімі сем'ямі вялізарныя, падобныя да чалавека, малпы-горылі і шымпанзы.



Мал. 87. Слонъ афрыканскі.

ды брыдкія павіяны з падобнай на сабачую галавой (мал. 88).

У зваротнікавай Афрыцы жывуць цікавыя мурахі—тэрміты, што будуюць дужа вялікія гнёзды, якія не паддаюцца нават пажарам. Жыве тут таксама шмат дзе муха цэ-цэ, ад кусу якое гіне скаціна і коні, а на людзей нападае съячка. З гэтае прычыны ў тых старонах, дзе пашырана гэтая муха, скаціны і коняй зусім ня трываюць.

У Сахары жывёл мала. Пашыраныя тут толькі некаторыя зьмеі, яшчаркі ды скерпіёны, якія могуць доўга заставацца без яды і піцьця.

З буйных жывёл для Сахары вельмі харктэрны аднагорбны вярблод-дромадэр, адзіная хатняя жывёліна насельнікаў пустыні. Забягуюць сюды, праўда, з сумежных стэпаў шпаркія антылёпы, а на іх тут палюе часам леў. Усе жывёлы пустыні бываюць звычайна шéraжоўтага колеру і на пескавым полі пустыні іх нялётка зауважыць.

У паўночнай і паўднёвой Афрыцы жывёлы моцна падобныя да эўропейскіх, але побач з імі нямала і тыповых афрыканскіх — як леў, штраус. Сюды-ж, на берагі паўночна-афрыканскіх азёр і рак, асабліва

Мал. 88. Малла павіян.

Ніла, зълятаюцца зімаваць — у вырай, як у нас кажуць — шмат якія нашыя пералётныя птушкі: буслы, ластаўкі, журавы і інш. Буйное зъвярыны, аднак, у гэтых частках Афрыкі засталося мала — яе моцна зьнішчылі паляўнічыя.

Наагул, з таго часу, як у Афрыцы з'явіліся эўропэйцы, буйная зъвярына пачала хутка гінуць. Асабліва вынішчаны слані, дзеля іхніх дарагіх клыкоў, якія йдуць на розныя вырабы з „сланёвае касьці“, ды штраусы дзеля іхніх пёраў. У Ніле зусім зъяўляіся моцна пашыраныя там даўней кракадылі. І толькі ў найбольш глухіх закутках Цэнтральнае Афрыкі пазаставалася буйное зъвярыны паддастаткам. Заместа дзікіх жывёл, эўропэйцы разъвялі ў Афрыцы, асабліва ў паўночнай і паўднёвой, шмат эўропейскага дамовае жывёлы — коняй, кароў, авечак; а ў паўднёвой Афрыцы разводзяць, між іншым, штраусаў.

Насяленне.

Насяленне Афрыкі (каля 150 міл.) разьмешчана на яе прасторы няроўна. Пустыні — зусім блізка бязлюдныя; рэдкае насяленне і ў роўніковых пушчах. Найгусіцейшае-ж насяленне (больш 50 чалавек на 1 кв. км.) жыве ў даліне Ніла дый у Судане. Таксама досыць густа заселены і саваны, гусьцей, у кожным разе, чым стэпы Сярэдняе Азii, бо ў саванах, дзякуючы дастатку вільгаті, пашырана земляробства.



У Афрыцы жывуць народы ўсіх трох рас — чорнае, белае і жоўтаяе (мал. 89). Афрыку не дарма называюць „чорным контынентам“: дзівэ траціны яе насяленыя належыць да чорнае расы. Народы чорнае расы (мал. 90) займаюць усю блізка паўднёвую і Сярэднюю Афрыку. Сярод іх найбольшае значэнне маюць нэгрскія народы, якія дзеляцца на дзівэ групы: нэграў суданскіх (жывуць у Судане) і нэграў банту (што жывуць у паўднёвой палове Афрыкі).



Мал. 89. Карта пашырэння народаў у Афрыцы.

Суданскія нэгры з культурнага боку стаяць вышэй за іншыя народы чорнае расы, займаюцца земляробствам, гандлем і рамёсламі і лічацца магомэтанамі. І паводле ўросласьці і сілы яны вышэйшыя, здравейшыя. Дзеляцца яны на шмат пляменіньяў, якія часта гавораць на вельмі непадобных адна да аднае мовах. Нэгры банту, хоць таксама дзеляцца на шмат пляменіньяў, але гавораць у падобных і блізкіх гаворках і лёгка адных разумеюць. Уросласьці яны меншае, чым суданскія нэгры, займаюцца найбольш гадоўляй скаціны, паляўніцтвам,

а ў краёх, дзе пашырана муха цэ-цэ—яны служаць нашэльнікамі караванах; рэлігія іх—паганская.

Ад іншых народаў чорнае расы нэгры адзначаюцца даўгай галавой, чорнымі кароткімі валасамі, высунутай наперад ніжнія сківіцай;

губы іх—таўстыя, лоб пахілы (уконы), нос—пляскаты. Нэгры вельмі вытрывалыя, але паводле фізычнае сілы—слабейшыя ад эўропейцаў. Розум нэгра—цвярозы і практычны. З другога боку харектар нэгра адзначаецца вясёласцю і поўдзяцінаю бясклопатнасцю: тлумачаць гэта тым, што ў нэгра зусім блізка няразьвітая фантазія. Дзякуючы гэтай-же прычыне, поэзія і мастацтва наагул стаяць у нэграў дужа нізка, а рэлігійныя, ўяўленыні дужа простыя; у большасці яны не падняліся вышэй фэтышызму, пакланенія розным рэчам, якія здаюцца нэгру цудоўнымі, ахоўваючымі ад уроўкай і чараў.

Харектэрна для нэграў іхняя пакора, лёгкасць, з якою яны пераносяць усякую бяду і нядолю. Даўгі час Афрыка



Мал. 90. Тыпы афрыканскіх нэграў.

дастаўляла масы нявольнікаў для амэрыканскіх плянтатарап. Калі-ж у 1865 годзе нявольніцтва ў Амэрыцы было скасавана, нявольнікаў нэграў прадавалі да апошніх часоў у местах Заходняе Азіі. У глыбіні Афрыкі нявольніцтва існуе і дагэтуль. Эўропейцы-ж, карыстаючыся з цемнаты і неорганізаванасці нэграў, утвараюць з іх войскі, якія пасылаюць у часе вайны ў самыя рызыкоўныя і небясьпечныя бітвы.

У самых дзікіх куткох роўніковых пушчах жывуць пляменыні чорных карлюкоў або пігмэйў, якія бываюць уросласці на 140—150 см. (мал. 91).

Да чорнае расы належаць яшчэ і нізкаurosлья жыхары паўднёвае Афрыкі бушмэны ды готэнтоты. Скура іхняя крыху съятлейшая, вельмі часта—моцна зморшчаная, а валасы ў іх растуць на галаве купінкамі. З культурнага боку стаяць яны вельмі нізка, займаюцца пастырствам і паляўніштвам. Гэта найстарэйшыя насельнікі паўднёвае Афрыкі.

У Паўночнай Афрыцы жывуць ужо народы белае расы, якія, паводле мовы, дзеляцца на дзве групы: *сэмітаў* (арабы, жыды і абысынцы) ды *хамітаў* (бэрбэры, эгіпцяне). Колер скуры ўва ўсіх іх цемнаваты, асабліва ў хамітаў, якія належаць да самых даўных тубыльцаў Паўночнае Афрыкі і, відаць, зъмяшаліся з народамі чорнае расы. Сэміты-ж з'явіліся ў Афрыцы пазней.

У вапошнія стагодзьдзі ў Афрыку сталі перабірацца і ўсходнія, хадзя ў невялікім ліку, дзеля няспрыяючага клімату. Цяперака ёсьць у Афрыцы ўсходнія ў сярэднім і ўсходніх краінах паўднёвае Афрыкі, дзе клімат больш здаровы, ды ў паўночнай Афрыцы, на ўзьбярэжжах Міжземнага мора.

Насяленнія жоўтае расы спатыкаецца толькі на востр. Мадагаскары. Продкі гэтага насяленнія прыплылі сюды, відаць, з Малайскага згуртавання астрравоў.

Параўнай узрост карлюкоў і беларусаў (165 см.), нарыйсуй адпаведную дыяграму.

ПАЎНОЧНАЯ АФРЫКА.

Прырода паўночнае Афрыкі, наагул кожучы, вельмі падобная да прыроды Заходніх Азіі ды паўднёвае Эўропы. Дзеля таго, аднак, што ападкаў тут бывае вельмі мала, менш за 25 стм., а ёсьць месцы, дзе, нават, ня кожны год бываюць ападкі, дык большая частка гэтае краіны пакрыта пустынямі—прадоўжаньнем пустыні Арабіі і Сярэдніх Азій. Пустыні абкружаны паясом сухіх стэпаў. А на паўночным захадзе, на ўзьбярэжжы Міжземнага мора, закрытым з боку пустыні горамі Атлясу, ды на самых гэтих горах ападкаў больш, да 50 см., нават вышэй таго.

Ападкі ў Паўночнай Афрыцы выпадаюць узімку, і зіма тут яшчэ адрозніваецца ад лета—яна халаднейшая, тады як улетку пануе нязносная гарачыня. На ўсходзе краіны ападкаў менш, чым на захадзе, і пустыні падыходзяць да берагоў Міжземнага мора.

У оазах сярод пустыні Паўночнае Афрыкі, у даліне Ніла ды на морскіх ўзьбярэжжах расце вечназялённая расьліннасць, як на паўдні Эўропы.



Мал. 91. Афрыканскія карлюкі ў параднай зімовай формі з эўрапейцамі.

З культурна-гістарычнага боку Паўночная Афрыка таксама цесна звязана з Эўропай ды Зах. Азіяй. Тут вырасла і развілася стара-вечная эгіпецкая культура, сюды пашыраліся ўплывы фінікійцаў, грэкаў, рымлян і асабліва арабаў; апошняя налажылі асабліва моцны знак на хакттар культуры сучасных народаў краіны. Паўночную Афрыку дзеляць на трох галоўных часткі: Бэрбэрыю, Сахару і Эгіпет.

Бэрбэрия.

Бэрбэрия—гэта плоскаўзышша, вышынёю на 1—3 км., якое займае паўночна-заходні кут Афрыкі, а ад рэшты Афрыкі аддзелена западзінаю, што адыходзіць ад Габскае затокі на захад. У гэтай западзіне ляжыць шмат салоных вазёр—шоттаў, якія ўлетку звычайна высыхаюць і далёка блішчаць на сонцы асеўшай на іхнім дне сольлю.

Магчыма, што на месцы западзіны даўней была морская затока, якая пасля зымялчела і высахла.

Па гэтым Бэрбэрскім плоскаўзышшы з паўднёвага заходу на паўночны ўсход цягнуцца горы Атляс (мал. 92). Паўднёва-заходняя частка гэтых гор найбольш высокая; тут вярхі Атлясу падымаюцца да $4\frac{1}{2}$ км. і большую часціну году пакрытыя снегам. На сходзе хрыбы Атлясу раўзыходзяцца, творачы вілы, паміж якімі ляжыць плоскаўзышша з параскіданымі па ім шоттамі.

Паўночныя схілы гор і ўзьбярэжная нізіна маюць досыць многа ападкаў (50—100 см.) і пакрыты буйнай расыліннасцю. Зынізу растуць вечназялённыя лісы з коркавага дубу, лаўравых і міртавых дрэў і г. д.; вышэй растуць прыгожыя лібанскія кэдры і іншыя іглакатыя дрэвы. На ўзьбярэжным паясе сеюць шмат пшаніцы, разводзяць розныя паўднёвые садовыя дрэвы—памаранцы, мігдалы, алейныя дрэвы, а таксама вінаграднікі. У больш сухіх мясцовасцях, асабліва на плоскаўзышшах, земляробства ўдаецца, дзякуючы штучнаму абвадненню, для якога шмат пароблена артэзыйскіх студняў. Рэшта ж плоскаўзышша пакрыта сухімі стэпамі, на якіх растуць пальмы і іншыя цвярдая травы; з гэтых траў асаблівае значэнне мае трава—альфа, якую ў вялікім ліку вывозяць адгэтуль у Эўропу, дзе з яе робяць паперу. Уздоўж паўднёвых схілаў Атлясу ляжыць сярод пустыні шмат оазаў, у якіх разводзяць фінікавую пальму.



Мал. 92. Горы Атляс у Мароку.

Насяленыне Бэрбэрыңай гайда жыве ў узъярэжнай паласе. Складаецца яно, галоўным чынам, з бэрбэраў і арабаў; абодвы гэтая народы гавораць паарабску і трываюцца магомэтанства. Бэрбэры (іх яшчэ называюць *кабіламі*)—даунейшыя тубыльцы краіны, належаць да хаміцкіх народаў. Займаюцца яны земляробствам, садоўніцтвам, гандлем і рамёсламі. Арабы, якія прышлі ў краіну пазней і зваявалі яе, залажылі былі тут моцную дзяржаву і пашырылі свою культуру і мову. І да гэтага часу яны найбольш вандроўныя пастухі, разводзяць коняй, авечак, коз і вярблюдаў; жывуць яны ў палатках. З другога боку, яны пазакладалі і тутэйшыя места.



Мал. 93. Маўрытанка і араб.

У местах арабы жывуць перамяшаўшыся з бэрбэрамі; гэтае мяшанае насяленыне называюць *маўрамі* (мал. 93). Месты тутэйшыя маюць тыповы арабскі выгляд, з белымі камяніцамі, якія звернуты на вуліцу глухімі сьценамі, з масаю мэчэцяй, памятак старое архітэктуры і г. д.

Арабы наагул зьяўляюцца ў краіне пануючым народам. Паасобнымі провінцыямі кіруюць іхня князькі—шэйхі, залежныя ў свой час род ад эўропэйцаў. Спакойныя земляробы—бэрбэры шмат церпяць ад нападаў і рабункаў вандроўных арабаў і змушаны, звычайна, будаваць свае вёскі, дзеля бяспечнасці ад іх, на высокіх недаступных скалах.

Бэрбэрыя дзеліцца на некалькі частак, якія знаходзяцца ў большай ці меншай залежнасці ад эўропэйцаў. Усходняя частка Бэрбэры—*Туніс* і сярэдняя—*Альжэрый* ўжо некалькі дзесяткаў гадоў зьяўляюцца французкімі колёніямі, хаця ў Тунісе формальна кіруе свой асобны князь—бэй. Альжэрый—жа кіруе французкі гэнэрал-губарнатар.

Заходняя частка Бэрбэрыі была да апошніх часоў незалежным султанатам *Марока*, у якім найдаўжэй пераходзіўся рэшткі даунейшаша магутнае арабскае дзяржавы.

Марока наагул самы заходні з краёў арабскае культуры, але, разам з тым, вельмі для яе характэрны. Тут пануе рэлігійны фанатызм, поўнае самаўладства султана. У местах—непадзельна пануе арабская архітэктура, нават рамёслы там такія самыя, як на Арабскім Усходзе: вырабляюцца дываны, зброя, ваўняныя і шаўковыя тканіны і г. д. Уплывы ўропейскай культуры тут вельмі слабыя. Слаба развіты і гандаль, хация местаў шмат, старана ўраджайная і багатая,—бо мала добрых шляхоў. Сталіцаю Марока лічыцца Фэц, дзе жыве султан; найважнейшы порт—Танжэр.

Ужо здаўна некалькі портаў на мароканскім узьбярэжжы належалі гішпанцам, таксама як і кавалак зямлі над Гібральтарскаю прато-каю. У вапошнія гады і ўвесь край падпаў пад уплыў Францыі і Гішпаніі і зрабіўся іхнім колёніяй. Паўночна-ўсходніе ўзьбярэжжа Марока належыць да Гішпаніі; рэшта—да Францыі.

Гаспадарчае жыццё Альжэры і ды Тунісу выглядае іначай. Сюды перебралася досьць многа французаў; яны паправодзілі ў краі шмат чыгунак, парабілі шмат дзе на мяжы з Сахараю штучнае абводненне, артэзыскія студні і г. д. З гэтых сваіх колёній французы вывозяць шмат він, пшаніцы, кары коркавага дубу, альфы, фінікаў і г. д. Туўльцаў яны моцна ціснуць падаткамі і затое змушаны часам усьцішваць іхнія паўстанні. Галоўныя порты: Альжэр і Туніс.

У ўсходніх частцах краю даўней была багатая фінікійская колёнія *Картагіна*, якую пасля зваявалі рымляне. Руіны места Картагіны відны і дагэтуль недалёка ад м. Туніса.

Чым тлумачацца кліматычны асаблівасці частак Бэрберы? Параўнай політычнае становішча Марока і Персіі.

Сахара.


Праз усю паўночную Афрыку, ад Атлантычнага акіяну да Чырвонага мора разълеглася найбольшая пустыня зямлі—Сахара. Яе прастора—9 міл. кв. км., мала што меншая ад Эўропы; на гэтай, аднак, прасторы жыве ўсяго каля $1\frac{1}{2}$ мільёну насельнікаў.

Сахара зьяўляецца нявысокім плоскаўзвышшам, сярод якога мясцамі падымаяцца горы ды высокія ўзвышшы сталавіднага выгляду. Найбольшае з апошніх *Тыбэсті* (вышыні да $2\frac{1}{2}$ км.) ляжыць поперак Сахары, выцягнуўшыся ў яе сярэдніяя частцы з паўночнага заходу на паўднёвы ўсход. Побач з узвышшамі, ляжаць у Сахары вялізарныя бястокавыя западзіны.

Клімат Сахары рэзка контынэнтальны. У дзень гарачыня тут звычайна дужа вялікая, да $+50^{\circ}$ у цяні, каменьне на сонцы награеца да $+60^{\circ}$ — 80° . Уначы-ж тэмпература нярэдка даходзіць да 0° і ніжэй. Цякуючы гэтам асаблівасцям клімату, каменьне і скалы ў Сахары хутка трэскаюцца і развальваюцца.

Паверхня Сахары скрэзь пакрыта абломкамі земных парод, падоцячых ад такога выпятрэнья: мясцамі пустыня закідана голым каменьнем або буйнымі абломкамі скал (мал. 94), мясцамі на вялізарных прасторах ляжаць пяскі, якія вецер зганяе ў выдмы, вышынёю часамі да 200 мэтраў. Асабліва шмат пяскоў ляжыць на ўсходзе Сахары, дзе знаходзіцца *Лібійская пустыня*.

Вялікі ўплыў на клімат Сахары маюць сухія паўночна-ўсходнія пасаты, якія прыносяць сюды сухое паветра з азійскіх пустынь; трапіўши ў распаленую ад гарачыні пустыню, уграецца яно яшчэ больш і робіцца ад гэтага яшчэ больш сухім. Наагул, вятры ў Сахары бываюць вельмі моцныя; не спатыкаючы значных перашкод, яны гоняць



Мал. 94. Усходняя Сахара.

масы пяску й пылу на захад, у Атлянтычны акіян, дзе калі заходніх берагоў Афрыкі праз гэта стварылася вялікая мялізна. Часамі ў Сахары падымаецца моцны, гарачы і сухі вецер—*самум*, які да канца высушвае ўсякую вільгаць і губіць падарожнікаў і іхнюю жывёлу.

Ападкаў у Сахары выпадае вельмі мала, часамі ня бывае іх праз цэлы год. Толькі па краёх пустыні ды на горах Цэнтральнае Сахары ападкаў крыху больш. Німа ў Сахары ніякіх рак. Адзін толькі Ніл здужаў перарэзаць яе ўпоперак, дый ён, цякучы сярод пустынь, ня прымае ў сабе ніводнае прытокі. Ёсьць толькі ў Сахары шмат сухіх рэчышчаў, называных тут „*уаді*“, якія ад улеваў, што бываюць тут часамі, напаўняюцца вадою, а пасля йзноў высыхаюць. „*Уаді*“ разыходзяцца ў розныя бакі ад гор Цэнтральнае Сахары. Даўней клімат Сахары, ві-

Географія па-заэўропейскіх краёў.

даць, быў вільгатнейшы, і па цяперашніх „уаді“ беглі да мораў вялікія рэкі, а на месцы пустыні былі, мусіць, стэпы.

Цяпер расылінасьць Сахары дужа бедная і складаецца яна з сухіх траў і хмызнякоў з даўгімі карэннямі. Толькі на краёх пустыні ды ў горах расылінасьць багацейшая, трапляюцца і дрэвы—мімозы, акацыі. У оазах, якія па раскіданы па пустыні над ручайнкамі ды крыніцамі, што жывяцца вільгаццю, зьбіранаю горамі Цэнтральнае Сахары, расыце фінікавая пальма (мал. 95). У выжывеніі насельнікаў Сахары гэтае дрэва йграе дужа вялікую ролю: яго плады—галоўны пожыў насяленыя і прадмет вывазу. Фінікавая пальма можа расыці і бяз штучнага абвадненія, бо яе даўгое карэнья знаходзіць сабе



Мал. 95 Фінікавая пальма.

гаду ў глыбокіх пластох. З жывёл для Сахары асаблівае значэнне мае аднагорбны вярблуд—дромадэр, гэты „карабель пустыні”—жывёліна вельмі нявыбрэдная, вытрывалая, дапасаваная да даўгіх падарожаў па пустыні.

Насяленыне Сахары складаецца, галоўным чынам, з вандроўцаў—туарэгаў (мал. 96) на заходзе і тыбу—на ўсходзе. Першыя—падобныя да бэрбераў, толькі з чарнішаю скрую, другія—ж больш подобныя да нэграў. Жывуць гэтыя вандроўцы ў гарыстых мясцовасцях Сахары, дзе расыце крыху лепшая трава, якою жывяцца іхнія стады коз, авечак і вярблодаў. З аднаго пастырства трудна ўсё-ж пражыць гэтым ваяуніцкім народам, і яны займаюцца, апрача яго, разбоем: нападаюць на караваны ды на спакойных насельнікаў оазаў і зьбіраюць з іх дань. Караваны, што йдуць праз Сахару, ужо наперад плоцяць водкуп вандроўцам, і тады тыя іх не чапаюць.

Насельнікі оазаў, найбольш бэрбэры ды арабы, займаюцца земляробствам, сеюць проса, пшаніцу, разводзяць пэрсікі, памаранчы, ба-ваўну і асабліва фінікавую пальму. Хаты іхня зроблены з гліны, і оазы прыпамінаюць сабою звычайнія арабскія мястечкі.

Ня гледзячы на маладаступнасць і бязълюднасць Сахары, праз яе ідуць караванныя шляхі з Судану да ўзъбярэжжа Міжземнага мора. Важнейшыя з гэтых шляхоў: 1) ад места Тымбукуту над Нігерам у Альжэрю і 2) ад возера Чад у італійскую колёнію на беразе Міжземнага мора—Лібію. Вяртаючыся назад, караваны вывозяць з Сахары ў Судан соль, якое тут досыць многа здабываецца з салоных азёр; вывозяць таксама з Сахары штраусавае пер'е ды крыху золата. Сахара лічыцца валаданьнем Францыі, але тубыльцы прызнаюць яе ўладу хіба толькі ў бліжэйшых да Альжэры мясцовасцях.



Мал. 96. Туарэгі.

Ува ўсходніяя частцы Сахары, на левым беразе Ніла, ляжыць старана *Лібія*, большая частка якой уяўляе з сябе ўжо ўспамінаную пышчаную Лібійскую пустыню. Узъбярэжжа Міжземнага мора тут належыць італійцам. Ападкаў на ўзъбярэжжы бывае больш, чым у сярэдзіне краю, і тут мясцамі нават растуць лясы. Галоўны порт—*Трыполі*; адгэтуль выходяць караваны, кіруючыся праз Сахару ў Судан.

Зъмерай на карце даўжыню і шырыню Сахары. Параўнай Сахару з Сярэдня-Азійскімі пустынямі. Чаму „уаді“ адыходзяць ад гор Сахары?

Эгіпэт і Нубія.

Ува ўсходній частцы Сахары яе сячэ ўпоперак Ніл. На паўдні яго даліна вузкая з стромкім берагамі; на рацэ тут шмат парогаў (мал. 97), а пустыня падыходзіць да самых яе берагоў. Край наабапал гэтае часткі Ніла называецца *Нубіяй*. На поўначы, у нізвінах Ніла, ён, прымінуўшы апошнія парогі над Аскуанам, уваходзіць у шырокую даліну (шырынёю каля 15—30 км.), па якой цячэ да самага вусьця. Гэтая даліна ўяўляе з сябе адзін вялікі оаз—*Эгіпет*.

Клімат Эгіпту і Нубіі такі самы, як і ў рэшце Сахары—вельмі сухі; сюды нават ездзіць шмат эўропейцаў, хворых на грудзі, лячыцца сухім паветрам Эгіпту. Дажджы бываюць таксама рэдка, як і ў рэшце



Мал. 97. Першы Нільскі парог вышэй Аскуана.

Сахары. Узімку ў Паўночным Эгіпце бывае мерная тэмпература—13—15°; улетку затое—вялізная гарачыня. На паўдні-ж, у Нубіі, увесе год стаіць гарачыня вышэй 30°.

На гледзячы на такі харектар клімату, Эгіпэт ёсьць самым ураджайным краем зямлі і мае багатую расыліннасць. Гаі фінікавых пальмаў, багатыя нівы, што даюць па тры ўраджай ў год, пакрываюць яго паверхню. Прычыны гэтага багацьця прыроды—Нільская разводзьдзі.

Ніл пачынаецца пад роўнікам і большай часткай сваёй вышнявіны знаходзіцца ў краіне зэнітальных дажджоў. Пад назовам *Белага Ніла* перасякае ён плоскаўзышша Судану і, съякаючы з яго на плоскаўзышша Сахары, прымае сваю галоўную прытоку—*Блакітны*

Ніл. Апошняя рака вельмі многаводная; быстра зъбягае яна з гор Абісынii, зносячи ў сваёй скаламучанай вадзе шмат дробных гляістых чистак, змытых з вульканічнае паверхні Абісынii. Ува ўсім сваім ніжнім цячэньні, у Нубії ды Эгіпце, Ніл ужо ня прымеа прытокаў, бо цячэ сярод бязводнае пустыні. Такім чынам, уся вышнявіна Ніла і ўсе яго прытокі знаходзяцца ў краіне зэніталь-



Мал. 98. Суэцкі канал.

Пампаваньне вады для абваднення.

ных дажджоў і іхнай, галоўным чынам, вільгацьцю жывяцца. З гэтае прычны ўлетку, калі йдуць зэні-

тальныя дажджы, ровень вады ў Ніле моцна вышэе. Там, дзе берагі ракі высокія, у Нубії, гэта ня мае асаблівага значэння. Затое для нізавін, для Эгіпецкае даліны, значэнне гэтага падняцця роўню вады вялізарнае. Ніл выходзіць з сваіх нізкіх берагоў і затапляе значную частку эгіпецкае даліны. Пры гэтым з вады асядае скаламучаны ў ёй глей і пакрывае сабою ўсю даліну. Глей гэты дужа ўраджайны. Каб ляпей яго выкарыстаць, нільскую ваду адводзяць па каналах на агароджаныя грэбліяmi палі, дзе вада адстойваецца, і з яе асядае глей.

Усё разводзьдзе адбываецца ў Эгіпце пры ясным гарачым на-
двор'і (бо ў самым Эгіпце зэнітальных дажджоў ня бывае). Пачы-
наецца яно ў чэрвені, тады, як у Абісынii йдуць зэнітальныя дажджы,
і цягнецца праз цэлых поўгода, аж да снежня. Ад верасьня да снегня
вады меншае, і тады ў мокрую гразкую зямлю сеюць у Эгіпце кіяxі,
пшаніцу. Збожжа расыце ўсю зіму, а вясною яго жнүць. Улетку большая
частка зямлі ляжыць бяз ужытку; сеюць толькі каля берагоў ракі
і яе адтоакаў ды там, дзе ёсьць штурчае абвадненне. Дзеля абвад-
нення праведзены глыбокія каналы, па якіх разыходзіцца вада; гас-
падары бяруць з іх ваду, быццам са студняў і паліваюць свае палі.
Сеюць улетку, галоўным чынам, баваўну, а ў ніжэйших мясцох—рыж

ды цукровую трысыціну. Глеба ў Эгіпце гэткая ўраджайная, што дае па два і па тры ўраджай. Тут сабраліся ўсе памысныя варункі для земляробства: гарачыня, вільгаць і багаты глей. Галоўныя продукты земляробства Эгіпту—баваўна і пшаніца. Паводле продукцыі баваўны Эгіпэт займае трэцяе месца на зямлі пасяля Злучаных Штатаў Паўночнай Амэрыкі і Індастану.

Уражайная Эгіпецкая даліна вузкой паласою цягнецца праз тысячу кіламетраў. З абодвух бакоў яе ляжыць бязжыцьвная пустыня, ад якой Эгіпэт аддзелены або высокай скалістай прыступкаю, або пышчанымі выдмамі. На заходзе, у Лібійскай пустыні, праўда, цягнецца рад оазаў, з якіх некаторыя ляжаць ніжэй роўню мора. У гэтай даліне і сумежных оазах, усяго на нейкіх 30 тыс. кв. км. ворнае зямлі, жыве каля 12 міл. насялення, а значыць, гушчыня яго тут вельмі значная



Мал. 99. Піраміда і сфинкс.

(некалькі сот чалавек на 1 кв. км.). Трэба заўважыць, што цяперака ў Эгіпце нават ня ўся даліна Ніла выкарыстоўваецца: значная яе частка, куды не даходзяць разводзьдзі, застаецца пустынню, хаця магла-б пры штучным абваднені даваць добрая ўраджай.

Патрэба штучнага абвадненія, рэгуляваньня нільскіх разводзьдзяў у самыя даўныя часы выклікала людzkую организацыю. Тут стварылася адна з найдаўнейшых цывілізацый у дзяржаве старавечнага Эгіпту. Змушаныя пільнаваць час разводзьдзяў Ніла, залежны ад высачыні сонца, старавечныя насельнікі Эгіпту распрацоўвалі астрономічныя ды матэматычныя веды. Таксама з прычыны разводзьдзяў яны не хавалі нябожчыкаў у зямлі, а бальзамавалі іх і зъмяшчалі ў адмысловых будоўлях, а для сваіх памершых каралёў-фараонаў будавалі з каменія

вялізарныя піраміды, якія і дагэтуль высяцца ў Эгіпце, як немыя съведкі мінульых вякоў (мал. 99).

Рэлігія старавечных эгіпцян складалася з уласблення сіл прыроды і пакланення ім. Эгіпцяне мелі шырака разывітую мітолёгію. Іх рэлігійныя ўяўленыні адбіліся ў пазнаньшых рэлігіях. Міт аб Озірысе мае, прыкл., шмат падобнага да эвангельскіх апавяданьняў аб хрысьце.

У пазнаньшыя часы розныя заваявалыні, зъмяняючы адны адных, разбурылі старавечную эгіпецкую культуру. Дзякуючы гэтай-же зъмене заваявалынікаў, насяленыне ў Эгіпце моцна мяшанае.

Усё насяленыне Эгіпту гаворыць цяпер парабску, хоць складаецца з розных народаў. Простымі патомкамі старавечных эгіпцян лічыцца копты—хрысьціяне асобнае секты. Ёсьць іх каля 700 тыс. чалавек, жывуць яны ў местах, займаюцца гандлем і рамёсламі. Таксама ў местах




Мал. 100. Вёска фэляхаў у Эгіпце.

жывуць і арабы, у пустыні-ж вандруюць арабы-бэдуіны. Ёсьць у Эгіпце крыху эўропэйцаў. Але галоўную масу насяленыня Эгіпту складаюць фэляхі (парабску значыць—землробы), гэтак сама патомкі старавечных эгіпцян, зъмяшаныя з арабамі, і магомэтане. Народ гэтых ўрослы, здаровы, цёмнае скуры, блізкі наагул да бэрбераў. Жывуць фэляхі вельмі бедна, у брудных хатах з нільскага глею (мал. 100). Галоўная прычына іх беднасці—страшна высокія падаткі, якія яны плоцяць эгіпецкаму ўраду.

Земляробства ў Эгіпце стаіць шмат ніжэй, чым, прыкладам, ува Ўсходняй Азіі. Пашырана тут затое гадоўля скаціны, вярблюдаў і коней, разводзяць таксама і штраусаў, што дае добры прыбытак.

Прамысловасць Эгіпту вельмі слабая. Затое мае ён вялікае гандлёвае значэнне, лежачы на дарозе ў нутро Афрыкі. Вывозіцца адгэтуль найбольш пшаніцы ды баваўны.

Апошнія вякі Эгіпэт лічыўся турэцкім валаданьнем, а кіраваў ім свой мясцовы кароль—хэйдү; найбольшае, аднак, значэнне ў краі мелі ангельшчы, якія фактычна тут гаспадарылі, як у сваёй колёнії.



Мал. 101. Ассаанская грэбля на Ніле.



Мал. 102. Порт Сайд.

Яны пабудавалі некалькі чыгунаў, маючы на мэце нават злучыць чыгунаю Эгіпэт з сваімі валаданьнямі ў Паўднёвай Афрыцы. Яны-ж заявілі параходства на Ніле, клапаціліся аб автаднені, дзеля чаго зра-

білі поперак Нілу дэльце вялізарныя грэблі: адну на пачатку дэльты і другую там, дзе канчаюцца парогі (пад Ассуанам). Грэблі гэтая (мал. 101) падымаюць ровень вады ў рацэ, прымушаюць ваду цячы ў каналы. Мелі ангельцы, ведама, і вялікія карысыці ад Эгіпту дый зусім былі сабраліся зрабіць яго сваёй колёніяй.

Гэта асабліва стала важна для Ангельшчыны з таго часу, як па прасторы Эгіпту быў пракопаны *Суэцкі канал* (даўжынёю 160 км.), які злучае Міжземнае мора з Чырвоным і скарачае дарогу ў Індыю на $7\frac{1}{2}$ тыс. км. Рух параходаў па канале вялізарны; на яго канцох хутка сярод пустыні павырасталі вялікія места. *Порт Саід* (над Міжземным морам, мал. 102) і *Суэц*—над Суэцкаю затокаю Чырвонага мора.



Мал. 103. Каір.

Плянам Англіі, аднак, моцна пашкодзіў рэволюцыйны рух апошніх гадоў, які зьявіўся ў Эгіпце і скіраваны проці ангельцаў. Рух гэтых змусіў Ангельшчыну прызнаць незалежнасць Эгіпту. Хаця з 1922 году Эгіпэт формальна лічыцца, незалежным, аднак, у ім па старому гаспадараць ангельцы.


Сталіца Эгіпту *Каір* (мал. 103)—найвялікшае места Афрыкі (700 тыс. насельнікаў), пры пачатку Нільскае дэльты. У яго будоўлях і агульным выглядзе спатыкаюцца побач старая арабская культура і новачасная эўропейская. Наагул гэта—цэнтр магомэтанскае асьветы і культуры. Разам з тым Каір—буйны гандлёвы пункт. Звязаны з ім чыгункаю і адмыс-

ловым каналам порт Александрия ляжыць на Міжземным моры, на заход ад Нільскае дэльты. Такое палажэнне выбрана дзеля таго, што нільскія адклады не заносяць тут порту: цячэнне адганяе іх на ўсход. Праз Александрыскі порт вывозіца шмат баваўны.

Апішы ўсё цячэнне Ніла. Якое значэнне для Англіі мае Эгіпэт і Суэцкі канал.

СЯРЭДНЯЯ АФРЫКА.

Сярэдняя Афрыка, якая ляжыць паміж дэльвіома вялікімі пустынямі—Сахараю і Каляхары, мае клімат вельмі гарачы, але моцна вільготны. Увесь год тэмпература тут трываеца каля $25-30^{\circ}$ і падымаеца значна вышэй. Лежачы каля роўніку, па абодвух яго бакох, краіна мае малыя хістаныні тэмпературы. Ападкаў тут бывае шмат, асабліва на за-



Мал. 104. Карта прыродных багацьцяў і гаспадаркі Афрыкі.

хадзе, дзе іх лік даходзіць да 3.000 мм. у год. Прыйчынаю гэтых ападкаў зьяўляюцца зэнітальныя ўлевы. Дзякуючы багацьцю вільгаці, значная частка краіны пакрыта раўніковымі пушчамі. На ўсходзе, дзе ападкаў менш, ляжыць ужо, галоўным чынам, саваны, а на мяжы з пустынямі—сухія стэпы; тут лік ападкаў яшчэ меншы—каля $750-1000$ мм. у год. Цячэ ў Сярэдній Афрыцы шмат вялікіх і многаводных рэк; ляжыць шырачэнныя аэры. Вельмі багаты тут, асабліва ў саванах, і зывярыны съвет.

Насяленыне складаецца з розных народаў чорнае расы. Эўропэйцам у гарачым і вільготным клімаце Сярэднія Афрыкі жыць цяжка і няздорава: шмат іх тут хварэе і памірае ад трасцы ды іншых хвароб,— і з гэтае прычыны селяца яны ў гэтай часыці Афрыкі неахвотна. Цягнуць іх, аднак, да сябе значныя багацьці краіны і яны траханы ўсю яе падзялі між сабой. З сваіх сярэдня-афрыканскіх колёній эўропэйцы вывозяць шмат розных расылінных і жывёлавых продуктаў (каучук, пальмавы алей, сланёвую костку і г. д.; гл. карту 104), а збываюць тут вырабы свае прамысловасці.

Сярэднюю Афрыку мы падзелім на трох часткі: Абісынію, Судан і Рауніковую Афрыку.

Абісынія.

Абісынія, або Габеш уяўляе з сябе высокое (да $2\frac{1}{2}$ км.) плоскаўзышша, на якое зьверху выліліся масы лявы. У розных кірунках плоскаўзышша гэтае зрытае глыбачэннымі шчылінамі ды цясьнінамі, якія ўтварыліся або дзякуючы скідам, або дзякуючы размыванью вадою. Увесь край пакрыты раскіданымі без парадку горамі з пласкімі вярхамі—амбамі (мал. 105), якія падымаюцца над цясьнінамі стромкімі прыступкамі. Шмат тут ёсьць і звычайных вулканічных гор—згаслых вулканоў. Найвышэйши верх Абісыніі гора *Ras-Дашан* мае $4\frac{1}{2}$ км. вышыні.

Абісынія атрымлівае вялікі лік ападкаў. Яна падымаецца съцяною на дарозе вястроў, якіх прыцягвае з Індыйскага акіяну распаленае ўлетку нутро Афрыкі. Гэтак сама ўлетку йдуць і зенітальныя дажджы. Праз гэта на пачатку лета бываюць тут вялізныя ўлевы, рэкі моцна разьліваюцца, і па ўсіх цясьнінах ды далінах бягучы бурныя патокі вады, якія, зьбягаючы з плоскаўзышша, твораць шмат вадаспадаў. Гэтыя патокі і паразмывалі ў плоскаўзышши глыбачэнныя, па кілёмэтру дый больш глыбіні, цясьніны і зрабілі Абісынію няпрыступным краем. Размытыя часткі земных парод выносяцца патокамі і рэкамі ў галоўную раку Абісыніі—Блакітны Ніл, а той нясе іх на поўнач і адкладвае аж у Эгіпецкай даліне. Частка вады, якая трапіць ў Ніл, застайваецца ля падставы плоскаўзышша і творыць там значныя балоты.

У залежнасці ад высачыні над роўнем мора розныя часткі Абісыніі маюць розны клімат і розны расылінны і жывёлавысьвет. Унізе—клімат гарачы, вільготны, нездаровы для людзей, тут пануе малярыя, ўлетку тут бываюць вялікія разводзьдзі; затое тут пашыраны багатыя зваротнікавыя пушчы, балоты, пазарастаўшыя бамбукам, дый таксама і саваны. Жыве тут шмат буйное звярыны: слоняў, леваў, насарогаў, у рэках—крокодыляў, бэгемотаў. Затое людзей тут жыве мала. Вышэй, на вышыні $1\frac{1}{2}$ -2 км. клімат цёплы, пануе вечна-зялёная расыліннасць, што прыпамінае Паўднёвую Эўропу. Тут—бацькаўшчына кавы, добра ўдаецца вінаград. З жывёл водзяцца тут між іншым павіяны і

леопарды. Густое насяленъне, якое тут живе, займаецца наибольш земляробствам, сее пшаніцу, ячмень, разводзіць каву. Яшчэ вышэй, на горных вярхох (вышэй $2\frac{1}{2}$ кіл.) клімат халодны, значную частку году ляжаць съняті, бываюць маразы. Тут ужо мала і дрэў, а расьсьцілаюцца дужа добрыя пасьвішчы. Насяленъне тут рэдкае, пастырскае, але мясцамі сеюць ячмень.

Усяго насяленъня ў Абісыніі каля 11,5 мільёнаў. Складаецца яно, галоўным чынам, з абісынцаў—сэміцкага народу, зъмяшанага, мусіць, з бэрберамі, а можа і з нэграмі. Абісынцы належаць да хрысьціянскага коптскага секты, але паводле рэлігіі дужа падобныя на суседніх паганаў.



Мал. 105. Амбы на Абісынскім плоскаўзышты.

Абісынцы, галоўным чынам,—земляробы, разводзяць таксама шмат вінаграду й садовых дрэў і асабліва кавы, якая вывозіцца адгэтуль у Эўропу. Хоць гаспадараць яны яшчэ пастарасьвецку, але ўраджай маюць добрыя, дзякуючы вельмі спрыяльному для земляробства клімату і глебам. На горных пасьвішчах пасецца шмат кароў, авечак ды коз. Ахвотна займаюцца абісынцы і паляваньнем, дзеля якога спускаюцца ў даліны; ловяць там яны зьвярыну і жыўцом ды дастаўляюць яе для эўропейскіх зоолёгічных садоў.

Жывуць абісынцы ў вёсках, якія будуюць на няпрыступных амбах; хаты ў іх круглыя, з саламянымі стрэхамі. З культурнага боку абісынцы стаяць досыць нізка. Адно духавенства толькі пісьменнае; сваю незалежнасць край перахаваў толькі дзякуючы няпрыступнасці амбаў. У канцы XIX в. Абісынію хацелі звяяваць італьянцы, але абісынцы ўзвайніе перамаглі, і Італія змушана была адмовіцца ад сваіх намераў.

Дзеляица абісынцы на шмат родаў, якімі кіруюць князі—*нэгусы*. Край дужа церпіць ад вечных звадак і войнаў паміж гэтymi нэгусамі. У вапеншнія, аднак, поўвека ў Абісынії ўмацоўваецца самаўладзтва *нэгуса-нэгесты* (князь князёў), абісынскага імпэратора, які жыве ў м. *Адіс-Абэба*, сталіцы Абісынії. Места гэтае злучана ўжо чыгункаю з морскім узьбярэжжам (з французкім портам над Адэнскаю затокаю—*Джыбуутті*).

На ўсход і паўдня ад Абісынскага плоскаўзышша ляжаць салоныя стэпы ды пустыні. Жывуць там пастырскія народы *галлья* і *сомалі*, блізкія да абісынцаў, але магомэтане. Прасторы гэтых часткаў належачы да Абісынії, часткаю-ж заняты колёніямі ёўропейцаў. Маюць тут колёніі французы (з ужо ўспамінаным портам Джыбуутті), італьянцы і ангельцы.

Як утварыліся Абісынскія горы? Якое значэнне Блакітнага Ніла для Эгіпту?

Судан.

Судан (паарабску значыць „старана чорных“) цягнецца шырокім паясом праз усю Афрыку з захаду на ўсход. Ляжыць ён паміж Сахараю з аднаго боку, і берагамі Гвінейскае затокі ды наагул 5° паўночнае шырыні з другога.

Уесь Судан заняты нявысокім плоскаўзышшам, берагі якога на заходзе вышэйшыя; сярэдзіна-ж плоскаўзыша ўяўляе з сябе абшыраную бясстокавую западзіну, пасярод якое ляжыць воз. *Чад*. У воз. Чад зъбягаюца ўсе рэкі Цэнтральнага Судану, спаміж якіх найбольшая—р. *Шарі*. У Заходнім Судане цячэ вялікая р. *Нігер*, якая пачынаецца недалёка ад мора, на паўночных схілах паднятага берагу плоскаўзышша і зъбягае па спадзе гэтага-ж плоскаўзышша на поўнач, у бок пустыні. Толькі на самай мяжы з Сахараю, каля м. Тымбукуту *Нігер* крута заварачваецца і цячэ назад, да Гвінейскае затокі; пры сваім вусьці *Нігер* творыць вялікую дэльту. З іншых рэк Заходняга Судану найбольшая р. *Сэнегаль*, якая цячэ ў Атлянтычны акіян.


Праз Усходні Судан працякае Белы Ніл, які тут шырака разьліваецца па раўніне і мае берагі балатністыя, пазарастаўшыя папірусам. Тутака ў яго ўпадае шмат значных і многаводных рэк (рака *Газэлі*).

Дзякуючы багатым ападкам расыліннасць Судану раскошная. На заходзе, дзе ападкаў асабліва шмат (іх тут прыносяць мусоны, што дзьмушць з Гвінейскай затокі), шмат дзе, асабліва на ўзьбярэжжы, растуць раўніковыя пушчы, у якіх пашырана алейная пальма (з яе дастаюць пальмавыя алей); на ўсходзе ападкаў менш і пераважваюць саваны.

Глебы Судану—вельмі ўраджайныя чырвоназёмы. Наагул Судан са мая ўраджайная і густа заселеная частка Сярэдняе Афрыкі. Жыве тут каля 60 мільёнаў насялення, якое складаецца, галоўным чынам, з су-

данскіх нэграў-земляробаў. Зямлю яны вырабляюць, галоўным чынам, капаніцаю, сеюць *сорго* (або *дурра*)—збажыну, падобную на нашае проса, а таксама рыж, разводзяць бананы, цукровую трываліцу і г. д. Трымаюць нэгры і скакіну—карой, авечак, коз, знаюць рамёслы (напр., кавальскае).

Наагул паводле свае культурнасьці суданскія нэгры стаяць до-сіць высака. Дзеляцца яны на шмат пляменьняў, якімі кіруюць князі. Князі гэтых ваююць адзін з адным, зъбіраюць дань з падуладных пляменьняў і рабуюць суседнія, гандлююць узятымі ў палон нявольнікамі. Часамі сярод нэграў утвараюцца і досыць вялікія дзяржавы самаўладнага, дэспотычнага характару; дзяржавы гэтых, аднак, хутка разваливаюцца.



Мал. 106. Расылінасьць на верхнім Ніле.

Жывуць суданскія нэгры ў дзераўляных, найбольш круглых хатах з саламянай страхою, або ў будах з чароту. Вопратка іхняя часта складаецца толькі з аднаго хвартушка; найбольш, аднак, яны носяць вопраткі, падобныя на арабскія. Любяць вельмі нэгры ўсялякія прыборы: пацеркі, завушніцы, якіх носяць ня толькі ў вушох, але і ў носе; любяць яны музыку і гульні, і наагул харектар іх вясёлы і лёгкадумны, быццам дэяціны.

І сам Судан мае выгляд вясёлы ды багаты. Пакрываюць яго ўраджайныя нівы, зеляніна якіх прыгожа адбіваецца ад чырвонаватае глебы. З нівамі чаргуюцца прыгожыя гаі ды паракіданыя дзе-ні-дзе вёскі нэграў, а зредка і невялікія месці.

Гандаль у Судане шырака разьвіты. Адгэтуль да Ніла або да ўзьбярэжжа Міжземнага мора йдуць праз Сахару караваны з слан-

вай касьцёю, пальмавым алеем, штраусавым пёр'ем. Назад у Судан гэтыя караваны вязуць розныя фабрычныя вырабы: тканины, мэталёвыя рэчы ды інш. Гандаль у Судане ѹдзе найбольш менавы, або за-



Мал. 107. Савана ў Афрыцы.

мест грошай ужываюцца кавалкі солі, ракавіны і г. д. Апошнімі часамі тавары ўсё больш і больш вязуць ужо да морскіх портаў, да якіх з сярэдзіны краю праведзена некалькі чыгунак.



Мал. 108. Тымбукту.

Апроч нэграў, жыве ў Судане досыць многа арабаў дый мяшаных, пераходных паміж імі народаў (напр., фульбэ). Арабы зрабілі вялізны культурны ўплыў на суданскіх нэграў, навучылі іх рамёслам, будаўніцтву, разьвілі гандаль, пабудавалі месты; яны-ж пашырылі сярод

суданскіх нэграў магомэтанства, якое цяпер зьяўляецца пераважнай рэлігіяй Судану. Арабы пазакладалі былі ў Судане цэлы рад дзяржаў, з якіх некаторыя існуюць і дагэтуль, асабліва каля воз. Чад, але ўжо змушаны прызнаваць над сабою ўладу эўропэйцаў.

Эўропэйцы зъявіліся на ўзьбярэжжах Гвінейскае затокі і пачалі гандляваць з тубыльцамі яшчэ ў XVI-м веку. Іхня караблі вывозілі адгэтуль сланёвую косьць, золата, перац, нявольнікаў, ад чаго часткі гэтага ўзьбярэжжа або Верхній Гвінэі называліся Сланёвым берагам, Залатым, Нявольніцкім і г. д. Асабліва быў разьвіты тут гандаль нявольнікамі.

Калі-ж нявольніцтва ў Амэрыцы было скасавана, частка вывезеных у Амэрыку нэграў вярнулася назад і залажыла на беразе Гвінейскае затокі рэспубліку *Лібэрью*, якая існуе і дагэтуль, зъяўляючыся базай амэрыканскага капитала ў Афрыцы. Рэштка Судану падзелена на эўропейскія колёніі, галоўным чынам, французская ды ангельскія. Найдаўнейшая французская колёнія *Сэнэгамбія* ляжыць над р. Сэнэгалем. У ёй знаходзіцца важны порт *Сан-Люі*, ад якога праведзена чыгунка да верхняга Нігеру. Апроч Сэнэгамбіі, французам належыць блізка ўесь Заходні Судан і значная частка Цэнтральнага. У Заходнім французкім Судане важнейшае гандлёвае места—*Тымбукуту* (мал. 108) над Нігерам, адкуль ідуць караванныя шляхі ў Сахару. Ангельцам належыць Усходні Судан і значныя валаданьні ў Цэнтральным Судане паміж незавінамі Нігера і воз. Чад,—гэта званая колёнія *Нігерыя*. Ангельцы разводзяць тут плянтацыі баваўны, какао.

Найбольшае гандлёвае места ў ангельскім Судане—*Кука* над воз. Чад.

Якія ракі цякуць у Судане? Чым тлумачыца вялікае пашырэннне арабской культуры ў Афрыцы? Зъмерай адлегласць Тымбукуту ад Альжэрыі.

Раўніковая Афрыка.

На паўдня ад Судану аж да р. Замбэзі і пустыні Каляхары ляжыць па абодвух бакох роўніку самая нязьведеная частка Афрыкі—Раўніковая Афрыка. Займае яна высокое плоскаўзвышша, сярод якога ў вялізной катліне ляжыць вадазбор р. Конго—самае многаводнае афрыканскэ ракі і другой паводле даўжыні—пасыль Ніла (4.640 км.). Асабліва высокая частка плоскаўзвышша (вышэй 1 км.) знаходзіцца ў усходнім палавіне краю. Тут-же ў глыбокіх западзінах-равох ляжаць вялізныя ўсходні-афрыканскія азёры. Якраз тут з вялізнага возера *Вікторыя* (мал. 109) выцякае Ніл; з воз. *Бангвэолё*—р. Конго, якая пасыль прымае ў сябе ваду другога вялікага выцягнутага воз.—*Танганікі*. Трэцяе вялікае і таксама выцягнутае воз. *Ньяса* злучана пратокаю з р. Замбэзі. І Конго і Замбэзі маюць на сабе вялікія парогі і

вадаспады, якія моцна перашкаджаюць суднаходзтву. На р. Замбэзі ёсьць вадаспад *Вікторыя*, найвышэйшы на зямлі: вада ўсяе вялікае ракі ў ім спадае з вышыні 120 мэтраў.



(ОГ Геманы) Мал. 109. На ўзьбярэжжы воз. Вікторыі.



(Огеманы) Мал. 110. Краявід у афрыканскіх саванах (Усходняя Афрыка).

Гэтак сама падымаецца плоскаўзвышша і на паўночным заходзе, дзе знаходзіцца вулькан *Камэрун*. Наагул-жо Роўніковая Афрыка даволі аднастайная і роўная старана.

Клімат роўнікае Афрыкі моцна гарачы, праз уесь год роўны (тэмпэратурা 25—30°), для ёуропэйцаў, аднак, вельмі нездаровы з прычыны пануючай тут малярыі. Два разы ў год ліюць у Роўнікавай Афрыцы зенітальная дажджы, даючы магчымасць разьвіцца багатай расьліннасці.

На заходзе, асабліва ў вадазборы р. Конго, пашираны вільготныя недаступныя роўнікавыя пушчы, у якіх водзяца вялізныя, падобныя да чалавека малпы—шымпанзы і горылі. На ўсходзе, на сушэйшым і

больш гарачым плоскаўзыштым ляжаць нязъмерныя саваны, у якіх у сухія поры году расьліннасць сохне, дрэвы скідаюць лісьце. Паміж саванаў уздоўж рэк урэзываюцца шнурывесці; часамі гэтая шнурывесць у далінах вялікіх рэк робяцца вельмі шырокімі. У тых мясцох, дзе савана чаргуецца з лесам, мясцовасць мае выгляд парку; жыве тут асабліва шмат буйное звярыны (мал. 110).

Насяленыне Роўнікае Афрыкі складаецца, галоўным чынам, з нэграў-банту, якія з боку культурнага стаяць ніжэй за суданскіх нэграў. Займаюцца яны таксама земляробствам, але, апрача капаніцы, іншае снасьці ня знаюць і разводзяць найбольш кораньплоды — маниок, бататы ды яшчэ бананы. Рэлігія ў іх самая першбыт-



Мал. 111. Н'ям-н'ям (войны).

ная — фэтышызм. Яны пакланяюцца розным самым звычайнім прадметам, якія, паводле іх думкі, маюць цудоўную силу, могуць памагаць і шкодзіць чалавеку. Ёсьць у Роўнікавай Афрыцы паміж іх і людадэды. З гэтага боку асабліва ўславілася племя *н'ям-н'ям* (мяшанае племя з святлейшай скурай; жывуць на заход ад Белага Ніла), якія зьядаюць ня толькі палонных ворагаў, але нават і слабей шых спаміж сябе (мал. 111).

У роўніковых пушчах па раскіданы пляменыні *карлюкоў* (пігмеяў), якія стаяць на яшчэ ніжэй шайступені разьвіцца, чым банту, займаюцца паляўніцтвам, дзеля якога ўжываюць атручаныя стрэлы. Ува ўсходній часьці краіны жыве шмат арабаў, якія трymаюць у сваіх руках уесь гандаль на ўсходнім узьбярэжжы. Ёуропэйцаў, для якіх тутэйшы клімат нездаровы, у Роўнікавай Афрыцы вельмі мала. Толькі ўздоўж

больших рэк ды морскіх узьбярэжжаў пабудавалі яны свае гандлёвыя станцыі-факторы. Вывозяць яны адгэтуль найбольш каучуку, сланёвае косьці; пальмавага алею. Прабуюць яны таксама разводзіць плянтацыі цукровай трысціны і кавы.




Мал. 112. Торг на вышнявінах Конго.



Мал. 113. Караван пашэльнікаў у саванах.

Няхват сухаземных шляхоў вельмі перашкаджае разъвіацца гандлю. Тавары тут прыходзіцца перапраўляць найбольш пры дапамозе караванаў нашэльнікаў (мал. 113), бо свойскае жывёлы тут нельга трymаць з-за мухі цэ-цэ. Перавозяць тавары таксама і па азёрах ды

рэках, хаця парогі вельмі перашкаджаюць суднаходзтву. Эўропэйцы пазаводзілі тут на больших рэках ды азёрах дзесяткі ды сотні паraphodaў, а каб абмінуць парогі, папракладалі паўз іх чыгункі; таксама некалькі чыгунак злучае сярэдзіну краю з морскім узьбярэжжам. Ангельцы проектуюць правесыці сюдою вялікі комунікацыйны шлях праз усю Афрыку ад Каіру да сваіх паўднёва-афрыканскіх колёній (мал. 114).



Мал. 114. Спосабы сувязі ў Афрыцы.

Уся Роўнікавая Афрыка падзелена між эўропэйскімі дзяржавамі. Тут ляжаць колёніі бэльгійская (увесе блізка вадазбор р. Конго), ангельская (усходняе ўзьбярэжжа, край вялікіх азёр і вадазбор р. Замбэзі, на левым беразе якой колёнія Родэзія), португальская, французская ды інш. У рагу Гвінейскае затокі даўней былі абшырныя нямецкія колёніі (Камэрун ды інш.); пасля вайны іх падзялілі між сабой ангельцы з французамі. Бэльгійская ўладаныні носяць назоў „незалежнай дзяржавы Конго“. Ня гледзячы на гэты назоў, бэльгійцы тут страшна ўціскаюць і эксплюатуюць тубыльцаў.

Важнейшыя гандлёвыя пункты: *Леопольдвіль* над р. Конго ў бэльгійскіх валаданьнях; на ўсходнім узъбярэжжы — важны ангельскі порт *Момбас*, злучаны чыгункаю з воз. Вікторыя; м. *Занзібар* (мал. 115), пабудаваны на каралявым востраве каля самага ўсходняга берагу, дзея нездаровага клімату ўзъбярэжжа — сталіца невялікага арабскага



Мал. 115. Занзібар.

султанату, які знаходзіцца пад апекаю Ангельшчыны. Гэта найважнейшае гандлёвае места Ўсходняе Афрыкі. Адгэтуль ідуць галоўныя сухаземныя шляхі ў глыбіню контынэнту.

Што ты ведаеш аб зенітальных даждох? Параўнай прыроду Роўнікавай Афрыкі і Індыі. Чаму Роўнікавая Афрыка найменш дасьледвана?



Мал. 116. Вэльвічыя ў пустыні Каляхары.

ПАҮДНЁВАЯ АФРЫКА.

На паўдня ад р. Замбэзі ляжыць Паўднёвая Афрыка, якая ўяўляе з сябе высокое плоскаўзышша з моцна паднятымі берагамі, якія маюць выгляд гор. Асабліва высокі паўднёва-ўсходні бераг плоскаўзышша, які носіць назоў Цмокавых гор, (больш $3\frac{1}{2}$ км.), ды паўднёва-заходні. Горы гэтая ападаюць да морскіх узьбярэжжаў шырокімі прыступкамі. Адну з гэткіх прыступак займае стэп *Кару*.

Цмокавыя горы стаяць поперак дарогі паўднёва-ўсходнім пасатам, якія дзъмуць з Індыскага акіяну, ды затрымліваюць іх, прымушаючы

аддаць большую частку свае вільгаці; з гэтае прычыны іхнія паўднёва-ўсходнія схілы маюць шмат ападкаў (больш 100 см. у год). Да-лей-жа на плоскаўзышши ападкаў мала, клімат сухі. Тады, як на ўзьбярэжжы Індыскага акіяну растуць багатыя падзваротніковыя лясы з вечна-зялёнымі дрэвамі ды пальмамі, на плоскаўзышши разълягліся стэлы. Заходнія-ж часткі краіны, ўзьбярэжжы Атлянтычнага акіяну — зусім бедныя на ападкі. Сухасць клімату павялічваецца яшчэ і праз тое, што ўзьбярэжжа Атлянтычнага акіяну амываеца тут халодным Бэнгуэльскім цячэннем. Акіянічныя вятры, праносячыся над ім, змушаны аддаць яму ўсю сваю вільгаць і трапляюць

на сухазем'е ўжо зусім абсушаныя. Затым-же траха ня ўсю заходнюю палавіну краіны займае пустыня *Каліхары*.

Пустыня гэтая, аднак, крыху багацейшая на вільгаць, чым Сахара. У дажджавую пару году тут выпадаюць хоць і невялікія ападкі (усяго за год каля 20 см.), і пустыня ўкрываеца травою. Ведама, у сухую пару году ўся гэта трава гіне. З найбольш трывалых расылін, Каліхары варта ўвагі *велевічыя* (*Welwitschia mirabilis*) з даўжэйным паўзучым лісьцем і моцна разъвітым карэннем (мал. 116). Наагул клімат Паўднёве Афрыкі больш мерны, чым у іншых краінах Чорнага



Мал. 117. Бушмэны.

Контынэнту; зімою (якая бывае ў нашыя летнія месяцы) бывае ўжо нават халаднавата (у ліпні сярэдняя тэмпэратура $+12^{\circ}$; у студзені $+21^{\circ}$).

Насяленыя ў Паўднёвой Афрыцы—да 8 мільёнаў. Жыве яно, аднак, рэдка і складаецца найбольш з урослых ваяўнічых кафраў або зулусаў, якія належаць да нэграў-банту і займаюцца пастырствам, дый яшчэ з больш даўніх тубыльцаў краю—пастырскага народу гэтэнтотаў і паляўніцкага—бушмэнлў (мал. 117), якія таксама належаць да чорнае расы. Але побач з чорнымі жыве ў Паўднёвой Афрыцы, дзякуючы яе здароваму сухому клімату, шмат эўропейцаў (каля 1 міл.): голяндзкіх колёністых—бурауды ангельцаў, якія цяпер пануюць над усёю блізка краінаю.

Земляробства ў Паўднёвой Афрыцы дзеля сухасці яе клімату ня вельмі пашырана. Толькі на паўднёва-ўсходнім узьбярэжжы (у колёніі Наталь) земляробства стаіць высака; разводзяць тут найбольш кіякі ды пшаніцу, а таксама іншае збожжа і бульбу. На плоскаўзышы-ж земляробства ўдаецца толькі пры штучным абвадненні, дзеля якога тут капаюць саджалкі, праводзяць каналы. Затое ўва ўсей краіне, апрача паўночна-ўсходніяе часткі, дзе яшчэ водзіца муха „цэ-цэ“, моцна пашырана гадоўля скацины. Круглы год пасыўіца тут статак на стэпе, бо і ўзімку сънегу ня бывае. Разводзяць найбольш авечкі ды каровы; займаюцца яшчэ і гадоўляй штраусаў дзеля іх дарагіх пёраў, ды прывезеных з Малой Азіі ангорскіх коз,—дзеля іх цэннае воўны. Гадоўляй скацины займаюцца як буры, так і кафры ды готэнтоты. Гаспадары тутэйшыя маюць вялізарныя стады, але жывуць небагата. Жывуць буры ў фэрмах, якія параскіданы далёка ад аднае па стэпе.

Буры (паголяндзку значыць—сяляне) гэта і ёсьць сяляне-голяндцы, якія пачалі перабірацца ў Паўднёвую Афрыку яшчэ з XVII веку. Яны адцінулі на поўнач бушмэнаў і готэнтотаў і залажылі свае колёніі на самым паўдні контынэнту. Тут яны заснавалі места Капштадт. Пазней гэтыя колёніі пакрысе захапілі ангельцы. Тады частка бураў,



Мал. 118. Капальні дыямэнтаў ля Кімберлею.

Мал. 118. Капальні дыямэнтаў ля Кімберлею.

хочучы перахаваць незалежнасць, перабралася далей на поўнач за раку Оранію і залажыла там дзьве свае рэспублікі—*Трансвааль* і *Оранію*. Даўгі час гэтая рэспублікі існавалі спакойна, аж пакуль там не адкрылі багатых пакладаў золата і дыямэнтаў. Тады ангельцы пастанавілі захапіць і гэтая бурскія землі, і, пасля доўгае і вельмі цяжкое вайны з бурамі ў канцы XIX веку, намеры Англіі ўдаліся. Бурскія рэспублікі былі абернуты ў ангельскія колёніі, хаця і перахавалі нейкую аўтоно-мію (самаўрадаваньне).

Паклады золата і дыямэнтаў зьяўляюцца галоўным багацьцем Паўднёвой Афрыкі; паводле багацьця на золата краіна гэтая займае *першае месца на зямлі*. Таксама нідзе на зямлі не здабываюць гэтулькі дыямэнтаў. З адкрыццём залатых капаленъ сюды кінулася шмат шукальнікаў золата. Хутка каля залатых капаленъ вырасла вялікае места *Ёганэсбург* (з 250 тыс. нас.), найбольшае места Паўднёвой Афрыкі.

Дыямэнты знаходзяць над прытокаю Ораніі—р. Ва́ллем ды ў жоралах некаторых згаслых вулканаў. Найважнейшыя капальні дыямэнтаў знаходзяцца ля м. *Кімбэрлею* (мал. 118). У капальнях Паўднёвой Афрыкі працуюць найбольш кафры; ідуць яны да гэтае нязвыклася для іх работы ня дужа ахвотна, і затым ангельцы ўсё больш і больш карыстаюцца працаю прывозных работнікаў, галоўным чынам, кітайскіх кулі.

Кімбэрлей і Ёганэсбург злучаны чыгункаю з сталіцою Паўднёвой Афрыкі—*Капшадтам* (або Кэптоўнам). У краіне наагул існуе некалькі чыгунак, якія адгэтуль прадоўжаны на поўнач аж да р. Замбэзі і зьяўляюцца часткаю вялікага шляху, які мае ісъці праз усю Афрыку, і злучаюць Каір з Капшадтам.

Уся блізка Паўднёвой Афрыка належыць цяпер Ангельшчыне; у руках ангельцаў і залатыя ды дыямэнтавыя капальні. З Паўднёвой Афрыкі вывозяць яны шмат золата, дыямэнтаў і воўны. Галоўны порт—*Дурбан* у колёніі Наталь.

Большасць ангельскіх колёній Паўднёвой Афрыкі складаюць цяпер так званы Паўднёва-Афрыканскі Саюз, на чале якога стаіць мясцовы саюзны сойм (парлямент). Выканаўчая ўлада ў Саюзе належыць да міністраў, адказных перад соймам. Сувязь з Ангельшчынай выяўляецца ў тым, што ў Саюзе живе ангельскі генэрал-губарнатар, які, аднак, ня мае права выдаваць загады бяз згоды міністраў і сойму. Такім чынам, Паўднёва-Афрыканскі Саюз зьяўляецца бязмала што незалежнай дзяржавай.

Паўночна-ўсходняя частка краіны належыць *португальцам*. Важнейшы порт тут—*Мозамбік*.

Нарысуй карту Паўднёвой Афрыкі і надпіши, чым багатая кожная з яе частак. Зъмерай даўжыню проекставанай чыгункі Каір—Капшадт.

АФРЫКАНСКІЯ АСТРАВЫ.

Найбольшы з астрavoў Афрыкі — Мадагаскар (б-ы вострау па велічыні на зямлі) аддзелены ад усходніх узьбярэжжаў Афрыкі шырокай і глыбокай Мозамбіцкаю пратокаю. Горны хрыбет, які цягнецца ўздоўж усяго востраву, дзеліць яго на дзве кліматычныя краіны: на ўсходзе, дзякуючы вільготным паўночна-ўсходнім мусонам, ападкаў, шмат і растуць зваротнікавыя лясы, заходняя частка мае клімат шмат сушэйшы і пакрыта саванамі.

Мадагаскар рэзка адрозніваецца ад Афрыкі сваімі расылінамі і жывёламі. Тутэйшыя расыліны і жывёлы не сустракаюцца болей нідзе. Вельмі цікаўнай расылінай востраву зьяўляецца „дрэва падарожнікаў“ (м. 119), якое так завецца дзеля таго, што змораны падарожнік, прарэзаўшы галіну дрэва, можа напіцца заўсёды съвежай вады, якая цячэ з парэзу. Малпаў і вялікіх капытнікаў на Мадагаскары няма, але затое там многа лемураў, дробных ночных лазуноў, якія трохі нагадваюць малпаў будовай свайго касьцяка.

На ўсходзе востраву жыве народ майяскага племені — *говасы*, якія калісь прыплылі сюды з Майяскага згуртавання астрavoў; на захадзе — нэгрывы-банту. Говасы доўгі час панавалі над востравам, але ў канцы XIX веку французы абыярнулі вострау у сваю колёнію.

Усе іншыя афрыканскія астравы, як *Канарскія*, *Мадэйра*, *АЗОРСКІЯ*, *Маскарэнны*, сув. *Галены* (на думку некаторых вучоных, гэта астаткі патануўшага матэрыка — Атлянтыды) ды інш. зьяўляюцца невялікімі астравамі, найбольш вульканічнага паходжання, раскіданымі па акіяне або паасобку, або групамі. У Індыйскім акіяне ёсьць шмат астрavoў (прыкл., востр. Занзібар), збудаваных караллямі. Усе астравы пакрытыя багатай расыліннасцю.

Дробныя астравы, што ляжаць на паўночны захад ад Афрыкі, у Атлянтычным акіяне, як Мадэйра, Азорскія, Зялёная Рогу, Ка-



Мал. 119. Мадагаскарскае дрэва „падарожнікаў“.

нарскія ды інш., належаць португальцам ды гішпанцам. Некаторыя з іх, як Мадэйра, азначаюцца сваім роўным здаровым кліматам, дзеля якога сюды зъяжджаецца на зіму шмат хворых з Эўропы. Астравы гэтыя пакрытыя садамі ды вінаграднямі. На астравох Гвінейскае затоўкі ды Індыскага акіяну (Маскарэнскія астр.) існуюць багатыя плянтацыі цукровай трывсціны і какао. Шмат якія з астравоў маюць значынне, як станцыі для караблёў, што плавуць вакола Афрыкі. Астравы Індыскага акіяну належаць, галоўным чынам, французам ды ангельцам.

зівесто ажықем А ванронуўП үздөн вистет. Ё касиға жаңа ажықем А ванронуўП үздөн вистет.

АМЭРЫКА.

Палажэнъне і велічыня.

Эўропа, Азія і Афрыка злучаны паміж сабой і зьяўляюцца часткамі адзінага контынэнту, з усіх бакоў абкружанага вадой. Гэты контынэнт зьяўляецца найвялікшым на зямлі і завеца Старым або Ўсходнім контынэнтам, ці йначай Старым Съветам.

Амэрыка зьяўляецца другім паводле велічыні контынэнтам, які з усіх бакоў атачаецца морам. У адзнаку ад Старога Съвету Амэрыка завеца Новым Съветам, або Новым ці Заходнім контынэнтам.

З усходу Амэрыка аддзелена ад Старога Съвету Атлянтычным акіянам, з захаду—Вялікім.

Амэрыка складаецца з дзьвёх блізка што роўных па велічыні частак: паўночнай і паўднёвой. Паміж сабой гэтая дзьве часткі злучаны вузкім мастом сухазем'я, які завеца Цэнтральнаі Амэрыкай. На ўсход ад Цэнтральнаі Амэрыкі паміж Паўночнай і Паўднёвой Амэрыкамі ўрэзваецца частка Атлянтычнага акіяну, вядомая пад назовам Амэрыканскага Міжземнага мора. Яна складаецца з Мэхіканскай затокі й Карабскага мора і аддзелена ад адкрытай Атлянтыкі групай Вэст-Індзкіх астравоў.

Паўднёвая Амэрыка мае мала поўвастроў, а яе берагі досыць прости, мала пашматованыя морам. Наадварот, у Паўночную Амэрыку глыбака ўрэзваюцца морскія затокі, якія аддзяляюць там ад контынэнту многа астравоў і поўвастроў. Асабліва многа астравоў ляжыць у Паўночным Ледаватым моры, якое звязана шэррагай морскай прасторай з Атлянтыкай і зьяўляецца яе часткай. Наадварот, з Вялікім акіянам Ледаватае мора злучана вузкай Бэрынгавай пратокай, якая аддзяляе Паўночную Амэрыку ад Чукоцкага поўвостраву Азіі.

Быў такі час, калі Бэрынгавай пратокі зусім ня было, і Амэрыка была злучана з Азіяй сухаземным мастом.

Затое сама Амэрыка не заўсёды была адзінай. Цэнтральная Амэрыка была калісьці перарэзана шэррагам морскіх пратокаў, і Паўднёвая Амэрыка тады ня мела сухаземнай сувязі з Паўночнай. Гэтым тлумачыцца цэлы шэрраг асаблівасцяў прыроды кожнай з іх. Асабліва вялікая розніца паміж Паўднёвой і Паўночнай Амэрыкамі ў іх расьлін-


насьці і жывёльнасьці. З гэтага боку Паўночная Амэрыка стаіць значна бліжэй да Старога Сьвету. Як відаць, Паўночная Амрэыка доўга была звязана з Азіяй і абменьвалася з ёй сваімі організмамі. У працягу гэтага часу Паўднёвая Амэрыка жыла сваім асобным жыцьцём.

Калі ўсю Амэрыку лічыць за адно цэлае, дык гэта будзе найвялікшая пасыльня Азіі частка сьвету. Прастора яе перавышае 40 мільёнаў кв. кілёмэтраў.

(Азнач паводле карты географічную шырыню і даўжыню. На колькі градусаў шырыні цягнецца Амерыка з поўначы на поўдзень?).

Гісторыя дасьледваньня.

Насельнікі ўзьбярэжжаў Бэрыйнгавай пратокі спрадвеку пераяжджалі з Азіі ў Амэрыку і адваротна. Наадварот, эўропейцы доўга не адважваліся пераплываць цераз Атлянтыку; у даўныя вякі яны нічога ня ведалі пра Амэрыку. Толькі ў X веку норвэскія морскія падарожнікі, так званыя норманы, плаваючы па паўночнай частцы Атлянтыкі, пачалі даплываць да востраву Грэнландыі, а потым дасягнулі нават берагоў Паўночна-Амэрыканскага контынэнту. Аднак, большасць эўропейцаў ня ведала аб вынаходках норманаў, і нават самыя адукаваныя эўропейцы думалі, што Атлянтычны акіян цягнецца ад Заходнай Эўропы аж да ўсходніх берагоў Азіі. Толькі ў 1492 годзе генуйскі падарожнік Крыштоф Колюмб за кошт гішпанскага ўраду наладзіў першую падарож цераз Атлянтыку, спадзяючыся дабрацца да берагоў Індыі. З-га жніўня ён выехаў з Гішпаніі на Захад і 31 кастрычніка даплыў да берагоў аднаго з Вэст-Індзкіх астравоў. Затым у працягу некалькіх гадоў Колюмб аб'ехаў ўсходні бераг Цэнтральнай Амэрыкі і частку паўночнага берагу Паўднёвой Амэрыкі. Вынайдзеныя Колюмбам краіны былі абвешчаны ўладаньнямі Гішпаніі, і туды адзін па-



Мал. 120. Першае спатканье гішпанцаў з індзейцамі паводле старасьвецкага малюнка.

рыкі і частку паўночнага берагу Паўднёвой Амэрыкі. Вынайдзеныя Колюмбам краіны былі абвешчаны ўладаньнямі Гішпаніі, і туды адзін па-

адным началі пераяжджаць гішпанскія падарожнікі. Адзін з іх—Амэрыго Вэспуччы—прыгожа апісаў частку Паўднёвай Амэрыкі, і пасля гэтага Новы Сьвет началі называць у памяць гэтага падарожніка Амэрыкай. Вынаходкі ў Амэрыцы ішлі адна па аднэй. Падарожнік Бальбоа дашоў у Цэнтральнай Амэрыцы да берагоў Вялікага акіяну; съмелы авантурнік Фэрдынанд Кортэц вынашоў у Паўночнай Амэрыцы магутную і досыць культурную дзяржаву Мэхіку; другі такі самы авантурнік Пізаро захапіў дзяржаву Пэру ў Паўднёвай Амэрыцы. У 1520 г. гішпанскі падарожнік Магэлян праехаў цераз пратоку, названую яго імем, з Атлянтыкі ў Вялікі акіян і даплыў да Азіі. У 1522 г. адзін з яго караблёў, аб'ехаўшы з паўдня Азію і Афрыку, звярнуўся ў Гішпанію і закончыў, такім чынам, першую кругасьветную падарож.

Дасьледванье Амэрыкі асабліва хутка пасунулася наперад тады, калі ў Паўночнай Амэрыцы залажылі свае колёніі французы і ангельцы Патроху перасяленцы з Эўропы пасоўваліся ў глыб Паўночнай Амэрыкі і крок за крокам знаёмліся з ёй. Паўднёвая Амэрыка, якую захапілі меней культурныя гішпанцы і португальцы, дасьледвана горш, як Паўночная. Сярод эўропейскіх вучоных, якія працеваўлі над дасьледваннем Паўднёвой Амэрыкі, найболей вядомы нямецкі падарожнік Гумболт, які там быў у пачатку XIX в.

Цяпер мала абсьледваны толькі ўнутраныя часткі Паўднёвой Амэрыкі і ўзьбярэжжа Ледаватага мора на крайній поўначы. Аднак, і там было ўжо ня мала вучоных. Паўночныя берагі Амэрыкі прыцягвалі тых падарожнікаў, якія хацелі адшукаць шлях з Атлянтыкі ў Вялікі акіян навокала Паўночнай Амэрыкі. У вапошнія часы ад берагоў Амэрыкі на поўнач прабіраліся падарожнікі да паўночнага канцавосься. У 1909 г. амэрыканскі падарожнік Піры, нарэшце, дасягнуў паўночнага канцавосься, перашоўшы цераз Грэнляндыю і далей па лёдзе Ледаватага мора.

П а в е р х н я .

Паўночная і Паўднёвая Амэрыка маюць шмат падобнасці ў будове паверхні. Удоўж заходняга берагу абедзівюх Амэрык з поўначы на поўдзень цягнецца найдаўжэйшы на зямлі горны ўклад—так званыя *Кордыльеры*, якія ў Паўднёвой Амэрыцы завуцца яшчэ йначай *Андамі*. Кордыльеры складаюцца з некалькіх роўнаженных ланцугоў, якія у сярэдніх частках абедзівюх Амэрык разыходзяцца, а потым зноў сходзяцца, так што паміж гэтых ланцугоў застаюцца катліны-плоскаўышы, падобныя да Тыбету або Ірану. Кордыльеры належаць да досыць маладых зморшчавых гор, складзеных з вялікіх маршчын земнай кары. Найвышэйшыя горы дасягаюць у Кордыльерах 6-7 вёрст вышыні, так што паводле вышыні іх перавышаюць толькі найвышэйшыя горы Азіі. Вярхі Кордыльер пакрыты вечным снегам нават каля роўніку, дзе падгор'і маюць гарачы, парны клімат і пакрыты густым

вечна-зялённым раўніковым лесам. Многія горы Кордыльерскага ўкладу зьяўляюцца згаслымі або дзеінімі вульканамі, якія складаюць усходнюю частку вульканічнага персыцена, што атачае Вялікі акіян. Каля берагоў Атлянтычнага акіяну, ува ўсходній частцы Амэрыкі таксама ёсьць горы і ўзвышшы, але многа ніжэйшыя, чымся Кордыльеры. У паўночна-ўсходній частцы Паўночнай Амэрыкі ляжыць спрадвечны гранітна-гнейсавы масыў, падобны да Фінска-Скандинавскага масыву ў Эўропе. Гэта *Лаўрэнайская старана*, багатая азёрамі і пакрытая адкладамі даўных ледавікоў. На поўдзень ад яе каля Атлянтычнага акіяну цягнецца ўклад даўных зморшчавых *Апалахскіх* гор, моцна размытых і зыніжаных, трохі падобных да Уралу.

У Паўднёвой Амэрыцы на паўночным усходзе ўздымаецца *Гвіянскія*, а на крайнім усходзе—*Бразыльскія* ўзвышшы.

Прасторы паміж Кордыльер і ўсходніх ўзвышшаў у абедзвюх Амэрыках маюць выгляд неабглядных раўнін. Часткай гэта—плоска-увзвышшы, як, напрыклад, *плоска-увзвышша Прэрый* (на ўсход ад Кордыльер Паўночнай Амэрыкі) або *Патагонія* (на крайнім паўднёвым усходзе Паўднёвой Амэрыкі), часткай гэта вялікія нізіны, па якіх працякаюць шырокія магутныя ракі. Найвялікшыя нізіны Паўночнай Амэрыкі ляжаць на поўначы, каля берагоў Ледаватага мора, і на паўднёвым усходзе, каля берагоў Мэхіканскай затокі. У Паўднёвой Амэрыцы ёсьць трохі вялікія нізіны: *Орынокская*, на поўначы—паміж Кордыльерамі і Гвіянай, *Амазонская*—каля роўніку, паміж Гвіянай і Бразыльскім ўзвышшам, і *Ляпляцкая*—паміж Патагоніяй і Бразыліяй. Вельмі важна і характэрна для Амэрыкі, што яе горы і раўніны цягнуцца пераважна з поўначы на поўдзень, у палудзенікавым кірунку.

Рэкі і азёры.

Галоўны вадападзел Амэрыкі, які дзеліць вадазборы Вялікага і Атлянтычнага акіянаў, цягнецца з поўначы на поўдзень па найвышэйшых ланцугох Кордыльерскага горнага ўкладу, даволі блізка ад заходняга берагу. З гэтай прычыны найвялікшыя ракі бягуть на ўсход і ўліваюцца ў Атлянтыку і яе моры. Часта гэтыя ракі цякуць па нізінах і тады маюць надзвычайна вялікія вадазборы і нясуць вельмі многа вады.

Найвялікшая рака Паўночнай Амэрыкі *Micicini* цячэ з поўначы ў Мэхіканскую затоку, зьлева ў яе ўліваецца прыток *Огайо*, а справа з Кордыльер—*Mисуры*. Калі даўжыню *Micicini* лічыць ад пачатка ў *Mисуры* да вусця *Micicini*, дык гэта будзе найдаўжэйшая рака сьвету (6.730 кіламетраў). Вусце *Micicini* мае выгляд вялікай дэльты, якая поўвостравам выдаецца ў Мэхіканскую затоку.

Паміж Апалахскіх гор і *Лаўрэнайскага* масыву ў Атлянтыку пра-рываеца рака съвятога *Лаўрэн*. Па гэтай рацэ съцякаюць лішкі вады з пяцёх найвялікшых азёр Амэрыкі: *Верхняга*, *Гуруна*, *Мічигана*, *Эрыі* і *ОНтаріо*. Верхнє возера абымае прастору ў 81.000 кв. км. і зьяў-

ляеца найвялікшым з несалоных азёр зямлі. З салоных азёр толькі Касьпійскае займае яшчэ большую прастору. Плошча, якую займаюць усе пяць вялікіх азёр, мала меншая за этнографічную Беларусь і болей як у два разы перавышае прастору БССР.

На паўночны заход ад возера Верхняга ляжыць яшчэ адно вялікае возера *Вініпэг*, з якога ў Гудзонаву затоку Ледаватага мора бяжыць рака *Нэльсон*. Нарэшце, яшчэ далей на паўночны заход ляжаць адно за адным азёры: *Атабаска*, *Вялікае Няволынічае* і *Вялікае Мядзведжае*. Стокі гэтых трох азёр зыліваюцца ў магутную раку *Мэктэнзі*, якая цячэ ў адкрытае Ледаватае мора і пры вусьці ўтварае значную дэльту. У Паўднёвой Амэрыцы на ўсход па аднаназоўных нізінах цякуць вялікія рэкі—*Орыноко* і *Амазонка*. Апошняя з іх зьяўляеца найвялікшай ракой съвету паводле колькасці вады і велічыні вадазбору (7 мільёнаў кв. км.). Паводле даўжыні толькі *Місуры*, *Micicipi* і *Ніл* перавышаюць Амазонку. Некаторыя прытокі Амазонкі, напр., *Мадэра*, перавышаюць найвялікшую раку Эўропы—*Волгу*.

Па Ляпляцкай нізіне цячэ *Парана* з прытокай *Парагвай*. Злучыўшыся з р. *Уругвай*, *Парана* стварае шырокая лейкаватае вусьце, якое завецца *Ляплятай*. Паводле велічыні вадазбору *Ляплята* зьяўляеца найвялікшай ракой съвету пасля Амазонкі.

На заход, у Вялікі акіян, цякуць значна меньшыя рэкі, якія да таго-же маюць многа парогаў і вадаспадаў, а дзеля таго мала прыгодны для руху судзін. Найвялікшая з іх—*Юкон* у Паўночнай Амэрыцы—ўліваеца ў Бэрынгава мора, абцякаючы з поўначы паўночныя часткі Кордыльер. Праз Кордыльеры на заход прабіваеца толькі дэльта досыць вялікія ракі: *Колумбія* і *Колёрадо*. Яны цякуць па плоскаўзвышшы ў Паўночнай Амэрыцы ў глыбокіх цяльнінах—*каньёнах*. Між вадазбораў гэтых дэльвех рэк ляжыць абшырная бястокавая краіна, так званы *Вялікі Басейн*, у сярэдзіне якога ляжыць так званае *Вялікае Салонае* возера. Бястокавая краіна ёсьць і ў Паўднёвой Амэрыцы на так званым *Болівійскім* плоскаўзвышшы ў Кордыльерах. Між іншым там ляжыць найвялікшае з азёр Паўднёвой Амэрыкі *Тытыака*.

К л і м а т.


Працягнуўшыся далёка з поўначы на поўдзень па паўночнай і паўднёвой поўкулях, Амэрыка мае ў сабе краіны, самыя рознастайныя паводле свайго клімату.

Значныя часткі Паўночнай Амэрыкі высоўваюцца за падканца-весны круг і маюць халодны канцавосны клімат: сонца там па некалькі месяцаў не падымаецца над кругавідам і нават улетку, калі яно ў працягу такога-ж часу не заходзіць, стаіць вельмі нізка.

Наадварот, Сярэдняя Амэрыка і паўночная частка Паўднёвой Амэрыкі маюць гарачы клімат, а зімы ў нашым сэнсе слова там ніколі ня бывае. У паўднёвой частцы Паўднёвой Амэрыкі клімат халад-

нейшы, чым пад роўнікам, але поры году там акурат адваротныя на шым: у сьнежні, студзені, лютым—лета, у чэрвені, ліпні, жніўні—зіма. Абкруженая горамі, Кордыльерскія плоскаўзвышшы адзначаюцца надзвычайна сухім кліматам, а міжзваротнікавыя ўзьбярэжжы Атлянтыкі маюць залішне многа ападкаў.

Асабліва характэрна для Амэрыкі вялікая разніца ў клімаце заходніх і ўсходніх узьбярэжжаў. Гэтая разніца тлумачыцца тым, што



Мал 121. Карта разъмеркавання ападкаў у Паўночнай Амэрыцы.

галоўныя горныя ланцугі Амэрыкі цягнуцца з поўначы на паўдня. У звязку з гэтым кліматычныя пасы мясцамі цягнуцца не з захаду на ўсход, як у Старым Свеце, а з поўначы на паўдня ўдоўж горных ланцугаў.

Калі вятры дзьмуць пераважна з усходу, дык яны прыносяць вільгаць толькі тым часткам Амэрыкі, якія ляжаць на ўсход ад Кордыльер. Да заходняга ўзьбярэжжа, пераваліўшы праз Кордыльеры,

гэтыя вятры прыдуць ужо асушанымі, бо вільгаць іх асялзе ў стане ападкаў на ўсходніх схілах гор. Наадварот, там, дзе вятры дэймуць пераважна з заходу, напрыклад, на географічай шырыні ў $45-55^{\circ}$, ападкі будуць выгадаць на заходнім узьбярэжжы, і, перакінуўшыся цераз Кордыльеры на ўсход, вятры прыносяць толькі суш.

На клімат Амэрыкі вельмі моцна ўплываюць морскія плыні. З Мэхіканскасе затокі пачынаецца вядомае цячэнне Гольфштром. Яно абцякае поўвостраў Флёрыду, але затым адхіляецца на ўсход і мацней абаваграе Эўропу, як Паўночную Амэрыку. Каля берагоў Паўночна-



Мал. 122. Карта разъмеркаваныя ападкаў у Паўднёвой Амэрыцы.

ўсходній Амэрыкі насустрач Гольфштруму плыве халоднае адканца-
воснае Лябрадорскае цячэнне. Каля востраву Нью-Фаундленду Гольф-
штром і Лябрадорскае цячэнне збліжаюцца так, што там побач уакіяне
знаходзіцца халодная і цёплая вада. Нідзе ў сьвеце моры з цёплай
зваротнікавай вадой не падыходзяць так блізка да халодных мораў, як

у Паўночнай Амэрыцы. Ад халоднай Гудзонавай затокі, пакрытай лёдам у працягу большай часткі году, да ўзлае Мэхіканскае затокі толькі 3.000 вёрст. Ува ўсходніяя частцы Паўночнай Амэрыкі паўднёвыя і паўночныяя вятры вельмі часта мяняюцца і разносяць цяплыню або холад па контыненце. З гэтай прычыны там пануе зыменнае надвор'е: часта гарачыя зымянецца марозамі і наадварот. З Мэхіканскае затокі часта дзымуць вельмі моцныя вятры, якія часам пераходзяць у тураганы, або *торнадосы*, як іх там называюць. Такія гураганы з карэннем вырываюць дрэвы, зьдзіраюць стрэхі з хат і робяць вялікую шкоду людзям.

Расылінасьць.


У Амэрыцы ёсьць усе важнейшыя расылінныя згуртаваньні, пачынаючы ад тундры і канчаючы раўніковым лесам. Тундры тут пашыраны на ўзбярэжжах Ледаватага мора і маюць амаль-што такі самы выгляд, як і тундры Азіі.



Мал. 123. Карта расылінасьці Паўночнай Амэрыкі.

Аднак, чым далей на паўдня, тым больш розньяцца амэрыканскія расылінныя згуртаваньні ад эўропейскіх і азійскіх. Ужо ў пасе лясоў, якія цятнешца па паўночнай палове Паўночнай Амерыкі на паўдня ад тундры, эўропейская і азійская віды дрэў замяняюцца амэрыканскімі. При гэтым амэрыканскі лес адзначаецца большым лікам дрэўных парод. Адных толькі хвой тут 40 відаў.

На заходніх узьбярэжжах ігластыя лясы складаюцца з магутных вялізных дрэў, сярод якіх выдаюцца вялікія елкі і кедры. Асабліва-ж



Мал. 124. Карта расыліннасці Паўднёвай Амерыкі.

высокага росту дасягаюць волаты сэквоі, падобныя да хвой, але ў 60 і болей сажан вышыні. У параўнаньні з імі нашыя хвоі выглядалі-б маленікімі кусткамі.

Ад паласы лясоў адыходзяць трох языка лесу на поўдзень. Найвялікшы з гэтых языкоў знаходзіцца на ўсходзе, каля берагоў Атлянтыкі і па абедвух схілах Апалахскіх гор. Там пераважваюць лістставыя дрэ-

вы, прычым на паўдні трапляеца ўсё болей дрэў і кустоў з вечна-зялённым лісцем.

Два другія языкі цягнуцца па тых ускрайных Кордыльерскіх ланцугох, якія абхапляюць з заходу і з усходу вялікае плоскаўзвышша ў сярэдзіне Кордыльер Паўночнай Амэрыкі. Тут сустракаюцца часцей ігластыя дрэвы і ў тым ліку сэквоі, якія растуць толькі ў заходнім ланцугу—Сьера-Нэвада.

Прастора, што ўклінілася між атлянтычна-апалахскім лесу і Кордыльерамі, пакрыта травянымі стэпамі або так званымі прэрыямі, а на плоскаўзвышшы, абкруженым Кордыльерскім ланцугамі, дзякуючы сухому клімату, пашыраны сухія стэпы. На іх растуць хіба палын ці

ящчэ якія травы, каторыя не пакрываюць скрэз глебы, а трапляюцца пучкамі. Месцам гэныя стэпы маюць характар тыповых пустынь.

Паўднёвая часткі Паўночнай Амэрыкі пакрыты саванамі міжзваротнікавага тыпу, у якіх вельмі многа сочных сухалюбных расьлін: кактусаў і сталетнікаў.

У Сярэдній Амэрыцы і на поўначы Паўднёвой Амэрыкі, побач з саванамі, ўсё большыя прасторы пакрыты роўнікавымі лясамі, падобнымі да лясоў Малайскіх астравоў, але складзеныя зусім з іншых дрэўных парод. Асабліва густыя і вялікія лясы растуць на Амазонскай нізіне. Гэта так званыя *сэльвасы*, найвялікшыя лясы сьвету.

На Бразыльскім плоскаўзвышшы раўніковыя лясы чаргуюцца зноў з саванамі або з рэдкімі сухалюбнымі лясамі, а



Мал. 125. Лес роўнікавага тыпу ў Паўднёвой Амэрыцы.

ў Ляпляцкай нізіне дрэвы зусім зьнікаюць, і на шырокай прасторы пануе травяны стэп, так званая *пампа*.

Па заходніх схілах паўднёва-амэрыканскіх Кордыльер амаль што каля самага роўніку роўнікавыя лясы замяніяюцца сухім краем, які мае выгляд пустыні. Гэтая пустыня заходняга ўзьбярэжжа цягнецца, прыблізна, да 30° паўднёвой шырыні, дзе яна патроху пераходзіць у край з міжземнаморскім кліматам і вечна-зялёнай расьліннасцю.

Успомні галоўныя адзнакі такога клімату.

Нарэшце, на паўдня ад 40° паўднёвай шырыні, дзе пераважваюць заўсёды заходнія вятры, заходні схіл Кордыльер пакрыт густымі букаўмі лясамі, а ўсходні схіл—Патагонія—мае харктар сухога стэпу.

Некаторыя амэрыканскія расыліны пасля захопу Амэрыкі эўрапейцамі, перавезены ў Стары Сьвет і цяпер з'яўляюцца важнымі вельмі пашыранымі культурнымі расылінамі. Такімі расылінамі з'яўляюцца бульба, кіахі, табака, баваўна, какао і шэраг іншых.

Жывёльнасьць.

Падканцавосныя часткі Паўночнай Амэрыкі маюць блізка што такіх самых дзікіх жывёл, якія жывуць паўсюды на ўз্যярэжжах Ледаватага мора. У Амэрыцы, на астравох Ледаватага мора да звычайных тундравых жывёл далучаецца яшчэ *баранабык* з даўгай шэрсьцю. Гэта жывёла ўжо з'яўлялася ў тундрах Эўропы і Азіі.

У лясох Паўночнай Амэрыкі жывёльнасьць ужо менш падобна да эўразійскай. Замест нашага бурага мядзьведзя, там жыве *чорны мядзьведзь*, а на заходзе, у Кордыльерах,—яшчэ *вялізны шэры мядзьведзь*; замест нашага рыся, там жыве *канадзкі рысь*, замест звычайнага паўночнага рагаля (аленя), жыве другая парода гэтай жывёлы, якую не ўдалося зрабіць свойскаю. Многа там жыёл, падобных да эўразійскіх: *воўк*, *лісь бабёр*, *лось*, якія мала розніцца ад нашых, але ёсьць і такія, якіх няма ў Эўропе і Азіі: *яном*, *ондатра* або мускусны пацук і інш.

Чым далей на паўдня, тым больш розніцца амэрыканскія жывёлы ад эўразійскіх. У прэрыях калісъці жыло многа *бізонаў*, падобных да нашых зубраў; яшчэ й цяпер шмат так званых „*брахунчыкаў*“, падобных да байбака, і *коётаў*, падобных да шакала.

У паўднёвай частцы Паўночнай Амэрыкі і ў Паўднёвай Амэрыцы пераважваюць мясцовыя жывёлы, мала падобныя да жывёл Старога Сьвету. Вялікіх траваедных сысуноў там няма, тоўстаскурыя *тапіры*, многа менш за каня; замест дзікаў, там жывуць маленькія *пэкары*; мясажэры, напр., *пума* і *ягуар* з сям'і катоў, многа меншыя за львоў і тыграў.

Па раўніковых лясох жыве вельмі многа жывёл, дапасаваных да лазанья. Сюды належаць многалічныя *маллы* з чэпкім хвастом, які для іх з'яўляецца пятай канцавінай. Асабліва харктэрны для лясоў Паўднёвай Амэрыкі так званыя *лінніцы* з групы шчарбатых сысуноў. Гэтыя жывёлы зусім ня ўмеюць хадзіць па зямлі, але лазяць па дрэвах добра, прычым іх цела вісіць уніз, а лапамі яны тримаюцца за галіны дрэў. Да шчарбатых сысуноў належыць яшчэ *мурашаеды*, якіх таксама як ляніўцаў, няма нідзе, апрач Паўднёвай Амэрыкі. Вельмі многа ў міжзваротнікавай Амэрыцы розных грызуноў. Адтуль падзяць, між іншым, так званыя „*морская сьвінкі*“ або *грызухі*, якіх носяць у нас шарманшчыкі. Гэтыя жывёлкі ніколі ня жылі ў моры і

назоў іх, мусіць, атрымаўся з слоў: „заморскія съвінкі“. Надзвычайна многа там рознастайных птушак, асабліва *папугаяў, перцаедаў* з вялізнымі дзюбамі і маленкіх, як чмель, *колібры*. Чистай караю зъяўляюцца бязълічныя шасьціногія, асабліва мурашкі і тэрміты, якія залязаць усюды і выядоўць усё, што пакіне чалавек бяз догляду.

На саванах і пампе Паўднёвой Амерыкі трапляюцца *рэі*, падобныя да штраусаў, але значна меншыя; а ў горах паўднёвага заходу жывуць пераважна *лямы і шыншилі*. Лямы трохі падобны да вярблюдаў, але без гарба. На плоскаўзышах чалавек задоўга да прыходу эўропэйцаў прывучыў лям цягачь важкасці. Шыншилі—маленькая зъяўркі, падобныя да мышак, але з вельмі каштоўнай хутрай. Над горамі, вельмі высока ў паветры часта лётаюць магутныя *кондары*, найвялікшыя з драпежных птушак съвету.

Люднасьць.

Першапачатковыя насельнікі Амерыкі належалаць да жоўтае расы, але да асобнае амэрыканскага галіны гэтай расы. Большую частку першапачатковых насельнікаў Амерыкі завуць *індзейцамі*. Гэты назоў эўропэйцы надалі амэрыканцам тады, калі, дабраўшыся да Амерыкі, лічылі яе за Індыю. Сярод амэрыканскіх індзейцаў трапляюцца і высокія, і вельмі ніzkія людзі, і з вельмі цёмнай скурай, і з скурай съветла-жоўтай. Аднак, усе яны адзначаюцца круглым чэрапам, чорнымі простымі власамі і арліным носам. Адны з амэрыканскіх індзейцаў, пераважна тыя, што жылі на ўсходні-амэрыканскіх раўнінах, вялі бадзяжны спосаб жыцця і займаліся паляваньнем і рыбацтвам; другія, пераважна тыя, што жылі ў паўднёвых частках Паўночнай Амерыкі і на Кордыльерскіх плоскаўзышах Паўднёвой Амерыкі, вялі асель спосаб жыцця, займаліся, галоўным чынам, земляробствам і дасягнулі досьць высокай ступені культуры. Прыглядаючыся да культуры ацтэкаў і толтэкаў, якія жылі на Мэхіканскіх плоскаўзышах Паўночнай Амерыкі, або да культуры кечуа і аймара, якія жылі на плоскаўзышах паўднёва-амэрыканскіх Андаў, мы ўбачым у гэтай культуры шмат супольнага з культурай даўнага Эгіпту, Амерыкі, Бабілёну. Як і ў Старым Сьвеце, у Амерыцы культура жыццё пачалася ў сухіх краёх, дзе чалавеку прышлося клапаціцца аб штучным абвадненні палёў. Клопат аб штучным абвадненні згуртаваў людзей, прымусіў іх супольна працаўцаць, а гэтае супольная праца асабліва спрыяла развиццю чалавечага розуму. Аднак, у той час, як нізіны Эгіпту і Мэзопотаміі былі даступнымі для суседзяў, якія самі не маглі стварыць культуры, але, запазычышы яе, далёка пасунулі яе наперад, у гэты час культурныя куточкі Амерыкі былі адгароджаны ад іншых краёў няпрыступнымі горнымі ланцугамі. Гэтым можна тлумачыць тое, што ў Амерыцы індзейцы не дашлі да такога культурнага роўню, якога дасягнулі эўропэйцы.

Апрача індзейцаў, у Паўночнай Амэрыцы на ўзыбярэжжах Ледаватага мора жывуць эскімосы, з доўгім съцінутым з бакоў чэрапам і скуластым тварам, а на паўночным заходзе—тлінкіты і іншыя народы, блізкія да народаў Паўночна-Ўсходняе Азіі.

З XVI веку пачалося перасяленыне ў Амэрыку эўропэйцаў, галоўным чынам, гішпанцаў і португалцаў, якія захапілі ўсю Паўднёвую Амэрыку, Сярэднюю і паўднёвую частку Паўночнай. Гішпанцы і португалцы імкнуліся ў тыя часткі Амэрыкі, дзе было болей золата і дзе наагул было лёгка забагацець. Такімі краямі былі багатыя золатам дзяржавы культурных індзейцаў на Кордыльерскіх плоскаўзвышшах і ўся Міжзваротнікавая Амэрыка, дзе вялікі зыск даюць плянтацыі роўніковых культурных расылін. Гішпанцы залажылі свае колёніі, галоўным чынам, у Кордыльерах і ў Ляпляцкай нізіне, португалцы залажылі адзіную вялікую колёнію на ўсходзе—у Амазоніі і на Бразыльскім плоскаўзвышшы.

Пад націскам перасяленцаў індзейцы пачалі выміраць, часткай-жя перамяшаліся з белымі, запазычылі іх культуру, а месцам і іх мову.

Усьлед за гішпанцамі ў Амэрыку пачалі перасяляцца паўночна-заходнія эўропэйцы, асабліва ангельцы, якія засялілі сярэднюю і паўночную часткі Паўночнай Амэрыкі, зьнішчыўшы там амаль што ўсіх тубыльцаў.

Апрача гэтых вольных перасяленцаў, у Амэрыцы жыве шмат нэграў. Іх сюды перавезлы эўропэйцы сіламоц з Афрыкі для паднавольнай працы на плянтацыях, дзе эўропэйскія работнікі не маглі вытрымаць працы ў няпрывычным клімаце. Гадоў 60 назад нэгры былі абвешчаны вольнымі, але фактычна і дагэтуль у большасці выпадкаў ня маюць такіх праў, як белыя. Больш за ўсё іх жыве ў краінах з гарачым і вільгатным кліматам, асабліва на Гвіянскім узвышшы, на Вэст-Індзкіх астравох і ў краінах, што ляжаць каля Мэхіканскай затокі.

Апрача індзейцаў, белых і нэграў, у Амэрыцы жыве вельмі многа мяшанцаў. У Паўднёвой і Сярэдняй Амэрыцы яны складаюць, прыблізна, палову ўсяе мясцовае люднасці. Белыя пераважваюць там, дзе



Мал. 126. Паўночна-Амэрыканскі індзеец.

пануе памяркоўны клімат: у большай частцы Паўночнай Амэрыкі і на паўдні Паўднёвой Амэрыкі. Індзейцаў захавалася больш за ўсё ў Кордильерах, Паўднёвой Амэрыцы і на Мэхіканскім плоскаўзышты.

Заложаныя эўропэйцамі колені спачатку залежалі ад эўропэйскіх дзяржаў, але ў XVIII і XIX веку большая частка іх паўстала і ператварылася на незалежныя рэспублікі, у якіх, аднак, белая пануюць, і дзяржаўная мова засталася даўнейшая — гішпанская ў былых гішпанскіх уладаньнях, португальская ў Бразыліі, ангельская ў сярэдняй і ў паўночнай частках Паўночнай Амэрыкі. Нават у тых краінах, дзе стварыліся нэгрскія рэспублікі, напр., на востраве Гаїты, пануе мова былых гаспадароў востраву — французская. Нэгры наагул усюды ў Амэрыцы карыстаюцца мовай пануючага народу.

Усіх насельнікаў у Амэрыцы жыве болей за 204 міл. чал., так што па ліку насельнікаў Амэрыка займае трэцяе месца сярод частак сьвету.

Колькасць люднасці і ў тым ліку колькасць белых у Амэрыцы хутка ўзрастает, дзякуючы перасяленню эўропэйцаў. Цяпер у Амэрыку пераїжджаюць шукаць шчасця і волі бедныя і заможныя людзі ўсіх нацый. Ня мала туды пераехала і беларусаў.

Вылічы, колькі насельнікаў прыпадае ў Амэрыцы на кожны кв. км. Парадай з гушчыпей залюдненнем Азіі, Эўропы, Афрыкі.

Падзел Амэрыкі на пасы або зоны.

Як мы бачылі, асобныя часткі Амэрыкі вельмі значна розняцца адна ад аднай.

Перш за ўсё кідаецца ў очы розніца паміж Паўночнай і Паўднёвой Амэрыкай і паміж паўночнымі і паўднёвымі часткамі кожнай з іх. У залежнасці ад географічнай шырыні халодныя бедныя ўзбярэжжы Ледаватага мора паступова пераходзяць у краіны спачатку з мерным, потым з гарачым і нарэз це зноў з мерным кліматам.

Далей лёгка заўважыць процілежнасць паміж заходнімі горнымі часткамі контынэнту і больш-менш роўнымі прасторамі на ўсходзе абедзвюю Амэрык.

Каб бліжэй пазнаёміцца з галоўнымі адзнакамі асобных частак Амэрыкі, варта спачатку падзяліць гэтую частку сьвету на такія пасы або зоны, з якіх кожны адзначаўся-б больш-менш аднастайным кліматам і больш-менш аднароднымі асаблівасцямі ў жыцці расылін, жывёл і чалавека.

Адпаведна географічнай шырыні Амэрыку можна падзяліць на 6 такіх пасаў:

- 1) Канадзкі пас на поўначы Паўночнай Амэрыкі, прыблізна, да 45—50° пн. шырыні з халодным або мерна-халодным кліматам;
- 2) Сярэдні пас у Паўночнай Амэрыцы да шырыні Мэхіканскага затокі з мерна-цёплым кліматам;

3) Мэхіканскі пас—паўднёвую частку Паўночнай Амэрыкі да Тэхуантэпэскага пярэсмыку;

4) Сярэдня-Амэрыканскі пас—Цэнтральную Амэрыку да Панамскага пярэсмыку і Вэст-Індью;

5) Гарачы пас Паўднёвой Амэрыкі;

6) Паўднёва-Андыйскі пас на паўднёвым заходзе Паўднёвой Амэрыкі.

Ня толькі клімат, але й расыліны, і жывёлы, і людзі, і іх гаспадарка ў кожным з гэтых пасаў маюць свае характэрныя асаблівасці.

ПАЎНОЧНАЯ ПАЛАСА ПАЎНОЧНАЙ АМЭРЫКІ.

Паўночная або Канадзкая паласа Паўночнай Амэрыкі болей за ўсё нагадвае Эўропу і Азію.

Як у Паўночнай Эўропе, гэтак і тут многа тысячагодзіньні назад клімат быў значна халаднейшым, чымся цяпер, і горы былі пакрыты вечным снегам, які залежваўся, ператвараўся ў лёд і спаўзаў нані, пакрываючы амаль што ўсю паласу тоўстай лёдавай коўдрай. Тут былі аж трох асяродкі, у якіх утварыліся і з якіх спаўзелі ледавікі: адзін ляжаў на заходзе, у Кордыльерах; другі—на ўсходзе, у горах поўвостраву Лябрадору; трэці—на востраве Грэнлянды.

Як у Эўропе, напр., у Фінляндыі, гэтак і тут ледавікі пракапалі глыбокія яміны, якія потым зрабіліся вазёрамі. Як там, гэтак і тут ледавікі шліфавалі скалы, адламвалі ад іх вялікія кавалкі і цягнулі па раўніне, пераціраючы ў каменьне, пясок і гліну, якія пасыля растапленыя ледавікоў засталіся на іх месцы ў выглядзе ледавіковага на валу або так званай морэны.

Калі клімат пачяплеў, па раўнінах Паўночнай Амэрыкі ледавікі растапіліся і засталіся толькі па найвышэйших горах у Кордыльерах ды на далёкай поўначы, галоўным чынам, на востраве Грэнлянды.

Затое амаль што паўсюды кідаюцца ў вочы съяды даўнага зыледзяненія: вазёры, каменьне, абшарпаныя лёдам скалы. Ледавікі якбы адсвяжылі тут зямлю. Мякчэйшыя грунты зьнесены лёдам, а з-пад іх агаліліся скалы, якія яшчэ мала дзе пасыпелі пакрыцца новай глейбай. Пасыля ледавіковай эпохі дажджы яшчэ не пасыпелі паразмываць скалы, а рэкі не пасыпелі пракапаць сабе добрыя рэчышчы і, з'ягайочы па голых скалах і камянёх, утвараюць шмат вадаспадаў і парогаў.

У параўнаньні з Эўропай Паўночная паласа Паўночнай Амэрыкі мае многа халаднейшы клімат. Эўропу агравае Гольфштром, а тут каля берагоў Лябрадору па Атлянтычным акіяне плыве з Паўночнага Ледаватага мора халодная морская плынь. Увесе час вялікія адломкі грэнляндзкага лёду ў стане вялікіх плывучых лёдавых гор плывуць гэтай плынню аж да востраву Нью-Фаундлэнд, дзе іх суптракае і растапляе Гольфштром. Халодная Лябрадорская плынь так ахалоджвае бе-

рагі Паўночна-Ўсходній Амэрыкі, што на тэй-же шырыні, на якой ляжаць Беларусь і багатая Ангельшчына, на якой у нас съпее пшаніца, там ня можа расыці нават убогае паўночнае дрэва, і расыцілаецца бяздрэўная тундра. Гудзонава затока на шырыні Беларусі толькі на кароткі час вызываеца з-пад лёду.

Паводле сваёй расыліннасці і жывёльнасці Паўночная паласа Амэрыкі вельмі мала адрозніваецца ад Эўразіі. Па паўночным узбярэжжы ад Бэрынгавага мора да ўсходняга выступу Лябрадору цягнецца тундра, зусім падобная да эўразійскай.

(Апішы расыліннасць і жывёльнасць тундры).

На паўдня ад яе па рацэ Мэкэнзі і па паўднёвым беразе Гудзонавай затокі пачынаеца тайга, вельмі падобная да сибирской.

(Апішы расыліннасць і жывёльнасць тайгі).

Спэцыяльных, чыста амэрыканскіх расылін і жывёл у Паўночнай паласе вельмі мала; яны зьяўляюцца ў вялікім ліку толькі на паўдні, дзе Паўночная паласа пакрысе пераходзіць у Сярэднюю паласу Паўночн. Амэрыкі.

У Канадзкай паласе, асабліва на поўначы, захавалася яшчэ першапчатковая люднасць: эскімосы і індзейцы. Яны вядуць бадзяжны спосаб жыцця, займаюцца рыбацтвам і паляваннем. Чым далей на поўдзень, тым большую ролю грае земляробства і гадоўля жывёлы, гандаль і прамысловасць.

На паўдні жывуць амаль што выключна белыя—ангельцы і французы. Большая частка паласы спачатку належала да Францыі, а потым адышла да Ангельшчыны, пад якой засталася нават і пасція таго, як брытанскія ўладаныні ў Сярэдній паласе Паўночнай Амэрыкі аддзяліліся ад Ангельшчыны і зрабіліся незалежнай рэспублікай. Брытанскія ўладаныні Паўночнай паласы маюць назоў Канады і зьяўляюцца саюзам провінций, з якіх кожная мае шырокія права самакіравання. На чале Канадзкага саюзу стаіць ангельскі генэрал-губернатар, але фактычна кіруе Канадай саюзны парламант, абранны мясцовай люднасцю. Працоўны люд у Канадзе жыве заможна і карыстаецца шырокімі правамі, дзеяя чаго туды штогод наяжджае шмат перасяленцаў з Эўропы. Аднак, фабрыкі і капальні належаць да капитальных, і працоўны люд павінен заўсёды змагацца за заработную плату шляхам забастоўак. Работніцкі рух знаходзіцца ў сувязі з работніцкім рухам у Злучаных Штатах Паўночнай Амэрыкі.

Да Канады не належаць толькі ўскрайкі Паўночнай паласы Амэрыкі. На паўночным заходзе паласы ляжыць тэрыторыя Аляска, якая належыць да Злучаных Штатаў, а Грэнляндыя зьяўляеца колёніяй маленъкай Даніі.

Паводле прыроды і асаблівасцяў гаспадаркі Паўночную паласу можна падзяліць на 4 краіны: 1) Падканавосную Амэрыку, 2) Канаду ў цесным сэнсе слова або Лаўрэнційскую краіну, 3) Аляску і 4) Колумбійскую краіну.

Падканцавосная Амэрыка.

У склад Падканцавоснай Амэрыкі ўваходзяць: востраў Грэнляндыя, цэлы шэраг драбнейшых астрavoў, якія ляжаць на ўсход ад Грэнляндыі і на поўнач ад контынэнту Амэрыкі, і паўночная паласа самага контынэнту.

Грэнляндыя—гэта найвялікшы востраў сьвету. Яна займае прастору ў 2 міл. кв. км. і, значыць, у тро разы перавышае паводле велічыні найвялікшы з іншых астрavoў зямлі—Новую Гвінэю. Цэлы контынэнт Аўстраліі ня будзе ў чатыры разы большым за Грэнляндыю. Але большая частка Грэнляндыі зьяўляецца высокім плоскаўзвышшам, на якім тоўстым пластом ляжаць вечныя снегі і лёд. Лёд павольна, але бязупынна спаўзае з гэтага ўзвышша па далінах наніз у вузкія глыбокія зывілістыя затокі—фіорды, а па іх трапляе ў адкрытае мора. Пры гэтым вялікія кавалкі лёду, цэлыя лёдавыя горы адламваюцца ад масы ледавікоў і выносяцца морскімі плынямі далёка ў акіян.



Мал. 127. Пакрытае лёдам плоскаўзвышша ў Грэнляндыі.

Таксама вечным снегам і лёдам пакрыты найвышэйшыя часткі іншых паўночна-амэрыканскіх астрavoў, асабліва самых паўночных з іх. Пратокі паміж гэтых астрavoў блізка што заўсёды забіты лёдам, так што праехаць па гэтых пратоках на караблех надзвычайна трудна. Толькі двом падарожнікам (Мак Клуру і Роальду Амундсэну) па-шанцавала праехаць па гэтых пратоках з Атлянтычнага акіяну ў Вялікі.

На Грэнляндыі толькі вузкая паласа паўднёвага ўз্যбярэжжа ўлетку на кароткі час аслабаняеца з-пад снегавога насыцілу і пакры-

ваеща ўбогай тундраной расыліннасьцю. На іншых астравох і на контынэнце тундра трапляеца часьцей, чымся вечнапакрытыя лёдам прасторы, але й там клімат вельмі халодны. Узімку без перарываў па некалькі месяцаў цягнецца доўгая падканцовская ночь, і толькі падканцовснае зъязнёне час-па-часе асьвятляе неба. У працягу ўсяе зімы пануюць цішыня й цемра, холад і туман. Улетку сонца па месяцах не заходзіць, але стаіць нізка, грэе слаба, і зямля паспывае адтаяць толькі на паверхні, тады як пад тонкім пластом глебы застаецца вечна-мёрзлы грунт. Дрэвы расыці там ня могуць, і ўся расыліннасьць складаецца, галоўным чынам, з моху, лішаёў, рэдкай травіцы ды хіба яшчэ з нізкай падканцовской вярбінкі. Аднак, улетку тундра не выглядае пустынний. Абуджаеца жыцьцё жывёл. Паветра напаўняеца множствам мошак, якія бязылітасна кусаюць усіх, каго могуць.



Мал. 128. Баранабык.

З выраю прылятае многа вадзяных і балотных птушак, для якіх тут загатавана многа рыбы па вазёрах і рэках краіны, шмаг казюлек і ягад. Улетку аджываюць і сталыя мяшканцы тундры, якія там і зімуюць: вылазяць з сваіх пячурак падканцовсныя мышы-лемінгі, у журавіне жыре пардва, іх палююць сънежныя совы і блакітныя лісы. Цэлымі статкамі ходзяць па тундры амэрыканскія паўночныя алені і баранабыкі. З паўдня прыходзяць па іх ваўкі.

Людзей у Падканцовской Амэрыцы жыве вельмі мала. Большая частка краю можа лічыцца зусім бязлюднай. Толькі каля мора, вазёр і рэк сустракаюцца рэдкія паселішчы эскімосаў, якія займаюцца рыбацтвам і паляваньнем морскіх звяроў: маржакоў, нэрпаў, кітоў і інш. Недахват будавальнага матар'ялу прымушае эскімосаў жыць у кепскіх хатках, крытых скурамі, а ўзімку яны часамі будуюць сабе часо-

выя хаты з лёду. У такіх хатах уздень бывае досыць съятла, бо лёд прасьвечае, і не халодна, бо лёд не прапускае праз сябе цяплыні. Замест апалу і для асьятлення, эскімосы карыстаюца лямпачкамі, у якіх гарыць тлушч нэрпаў.

У халодным клімаце тундры чалавек ня мог-бы жыць, калі-б харчаваўся толькі расьліннай стравай. Каб перацярпець зімовую халады, эскімосы павінны есьці многа тлустай патравы, за кошт якой развіваецца ўнутраная цяплыня цела.

Больш за ёсё яны ядуць рыбы, якую ловяць па морах, азёрах і многалічных рэках краіны. Рыбу загатаўляюць на зіму, рыбай кормяй і сабак. Апрача рыбы, ядуць мяса рагалёў (паўночных аленяў), тлушч нэрпаў і маржакоў.

Гадаваць рагалёў эскімосы ня ўмеюць, і адзінай дамовай жывёлай у іх служыць сабака. Узімку сабак запрагаюць у сані і разъяжджаюць



Мал. 129. Лёдавая хата эскімосаў.

на іх па бязъмежных сънегавых раёніах. Улетку можна ездіць толькі водой на лодках, якія вырабляюцца часамі з нэрпавых скур. Горш за ёсё ў тундры ўвосені, калі рэкі ўжо замерзнуць, а сънегу яшчэ няма. Большая частка краіны належыць да Канады, але звязана з ёй вельмі слаба і жыве сваім асобным, ціхім і аднастайным жыццём.

Да Грэнляндіі дабраца лягчэй. Туды з Эўропы часта прывозяць зборжжа і іншыя харчы, жалеза і фабрычныя вырабы. У замену з Грэнляндіі вывозяць скуры, хутры, нэрпавы тлушч, пух птушкі гагі, кітавы вус (рагавік) і рыбі тлушч.

Грэнляндыю яшчэ задоўга да Колюмба вынайшлі съмелая норвэскія морскія падарожнікі—вікінгі. Цяпер гэты востраў належыць да Даніі, прычым даныцы клапоцяцца аб пашырэнні сярод эскімосаў эўропейскіх поглядаў і культуры.

Грэнляндзкія эскімосы блізка што ѿсе хрысьціяне, большасць з іх умее чытаць і пісаць. Цяпер на далёкай і пустыннай Грэнляндіі, нават, выдаюцца свае газэты.

Лаўрэнайская краіна.

За выключэннем паўночнага ўзьбярэжжа, уся ўсходняя частка Канадзкай паласы пакрыта лясамі, падобнымі да Сібірскай тайгі.

Паводле сваёй паверхні гэты край мае шмат супольнага з Фінска-Скандинавскім масивам у Эўропе.

Грунт тут паўсюды скалаваты, паўсюды раскіданы адломкі скал, вялікае і дробнае каменьне, вельмі часта спатыкаюцца вазёры, праз якія працякаюць шпаркія парагаватыя рэкі.

На спрадвечных гранітных узвышшах поўвостраву Лябрадору быў, відавочна, асяродак даўнага зъледзянення, і адгэтуль ледавікі спаўзулі калісь на захад і на поўдзень, пакрываючы ўсю краіну.

Клімат краіны сухі і халодны. Зіма паўсюды халодная, а на поўначы нават і ўлетку часамі здаряюцца маразы, так што земляробства



Мал. 130. Квэбек.

там зьяўляецца вельмі рызыкоўым заняткам. Найлепшы куток краіны ляжыць на паўдні, на беразе ракі сьвятога Лаўрэна. Там лета цёплае, часам нават гарачае, і ападкаў выпадае многа.

Галоўнае багацце краіны—вялікія бясконцыя лясы, складзеныя пераважна з елак, мадрын (лістаўніц), хвой і ельніц (піхт). На паўдні, побач з гэтымі ігlastымі дрэвамі, пашыраны бук, грэцкі арэх амэрыканскага гатунку, дубы, ясені, вязы, кляны і вішні.

Жывёльнасць тут многа багацейшая, як у тундры. Побач з рагалём (паўночным аленем), трапляеца лось і амэрыканскі алень-ваты. Побач з зайцамі, гарнастаямі і ваўкамі, спатыкаюцца канадзкі рысь, розныя гатункі лісаў, мядзьведзі, сабалі, расамахі, куніцы, бабры, белкі,

і ляцягі. Апрача гэтых зывяроў, блізкія родзічы якіх сустракаюцца з У Сібіры, тут зъяўляюцца і чыста амэрыканскія жывёлы, напр., скунс і падобны да вожыка грызун—іглак. Скуры і хутры дзікіх зывяроў зъяўляюцца яшчэ й цяпер важным продуктам вывозу з краіны, але, галоўным чынам, з паўночнай яе часткі. Каля берагоў Гудзонавай затокі мясцовыя насельнікі—канадзкія індэйцы, як і сібірскія тунгузы, займаюцца пераважна паляваннем і пры гэтым выяўляюць многа съмешасці, спрыту і здольнасці да гэтай справы.

Аднак, большасць насельнікаў краю гуртуюцца на паўдні каля ракі съв. Лаўрэна і займаюцца там сельскай гаспадаркай, прамысловасцю, гандлем. Гэты куток зъяўляецца эканомічным асяродкам Канады. Дзякуючы ўспам лету, там добра ўзрастаете ўсялякае збожжа, садовіна, гародніна. Асабліва многа сеюць аўсу, ячменю, бульбы, хая.



Мал. 131. Отава.

добра паспявае там і пшаніца, і кікіхі, і табака. Добра стаіць і гадоўля эўропейскай дамовай жывёлы, асабліва малочнага быдла, так што вывоз масла і сыру мае вялікае значэнне.

Вадаспады рэк даюць дармовую сілу для фабрык, і ў звязку з гэтым каля ракі съв. Лаўрэна хутка развіваецца прамысловасць. Асабліва многа тут такіх фабрык, якія перарабляюць мясцовыя продукты сельскай гаспадаркі: пілень, млыноў, гарбарань.

Лес вывозіцца пераважна з паўднёвой часткі краіны, тады як каля Гудзонавай затокі эксплóатациі лесу перашкаджае адсутнасць дарог. Рэкі, што бягуть у Гудзонаву затоку, надоўга замярзаюць, а чыгунак там амаль што няма. Наадварот, на паўдні чыгунак многа, а рэкі прыгодны для суднаходства ў працягу доўгага часу. Дзякуючы

штучнаму паглыбленьню рэчышча і абыходзячым быстрыні каналам, рака съв. Лаўрэна даступна для найвялікшых морскіх караблём; што-ж датыча да лейкаватага вусьця гэтай ракі, дык яно такое шырокое, што зусім няпрыметна пераходзіць у морскую затоку съв. Лаўрэна, дзеленую ад Атлянтыкі востравам Нью-Фаундлендам.

У тым месцы, дзе пачынаецца вусьце ракі съв. Лаўрэна, стаіць найстарэйшы горад Канады *Квэбэк*. У старыя часы праз Квэбэк вывозіліся ў Эўропу ўсе тавары Канады, але з таго часу, як морскія караблі пачалі плаваць вышэй па рацэ съв. Лаўрэна, горад заняпаў. Калісі гэта быў найвялікшы горад Паўночной Амерыкі, а цяпер сярод гарадоў Канады ён займае сярэдняе месца і налічвае толькі 79 тыс. насельнікаў. Здаўна залюднены французамі, Квэбэк пакуль-што засцяцца галоўным культурным асяродкам для французскай люднасьці Канады.

Гэндлёвае значэнне Квэбеку пераняў *Монрэаль*, асяродак канадзкага суднаходства, галоўны цэнтр замежнага гандлю. Гэты горад налічвае цяпер 607 тыс. насельнікаў.

Політычным асяродкам, сталіцай Канады лічыцца гор. *Отава* (107 тыс. насельнікаў), які ляжыць на аднаназоўнай прытоцы р. съв. Лаўрэна і зьяўляецца асяродкам ляснога гандлю.

Раўнаючы Канаду з Сібір'ю, трэба падкрэсліць значна вышэйшую культуру яе насельнікаў. У Сібіры ў 8 разоў менш вышэйшых школ і большасць насельнікаў належыць да няпісменных.

У Канадзе няпісменных вельмі мала, і ў звязку з гэтым многа лепей стаіць і гаспадарка. Канадзкія сяляне, так званыя фэрмэры, жывуць багацей за сярэдніх памешчыкаў дарэволюцыйнай Расіі, добра, пазуропэйску адзяюцца, харчуюцца лепей за эўропейскіх заможных гарадзян.

А л я с к а.

Захадняя частка Паўночной паласы Амерыкі вельмі адрозніваецца ад усходняй. У той час, як на ўсходзе знаходзіцца Лаўрэнайскі спрадвечны, зроўнены выпятрэннем гранітна-гнейсавы масыў, на заходзе высока ўздымаюцца Кордыльерскія зморшчавыя горы. У той час, як на ўсходзе, дзякуючы халоднай Лябрадорской плыні, клімат сухаваты з рэзкімі хістанынямі тэмпературы, на заходзе, дзякуючы суседству цеплай плыні ў Вялікім акіяне, клімат вільготны і роўны.

На крайнім паўночным заходзе ў суседстве з Азіяй, каля Бэрынгавай пратокі ляжыць тэрыторыя Аляска, якая належыць да Злучаных Штатаў Паўночной Амерыкі. Разам з суседнімі часткамі Канадзкай зямлі гэта тэрыторыя складае асобную географічную краіну.

Кордыльеры ўваходзяць у гэту краіну быццам з глыбінёй Бэрынгавага мора. Ад Камандорскіх астралавоў, што ляжаць у беспасрэднай блізкасці ад поўвостраву Камчаткі, шырокім і глыбокім морам аддзя-

ляющца першыя Аляукія астравы. Адзін за адным, як вярхі залітага морам горнага ланцуго, цягнуцца на ўсход гэтыя астравы, складзеныя пераважна з вулканічных земных парод. На контынэнце працягам Аляукіх астравоў зьяўляецца гарысты поўв. Аляска, аддзелены ад рэшты контынэнту вялікім возерам (Іліамскім). Далей за гэтым возерам Кордыльеры распадаюцца на некалькі ланцугоў. Найбліжэйшы з іх да Вялікага акіяну завецца Паўзморскім ланцугоем і мае ў сабе вялікую пакрытую снегам і лёдам гару Святога Ільлі (5.495 м. выш.). Галоўны ланцуг цягнецца роўналежна Паўзморскуму і мае ў сабе яшчэ большыя горы, у тым ліку гару Мак-Кілея (якая лічыцца найвышэйшай ува ўсёй Паўн. Амерыцы і дасягае шасьцёх вёрст вышыні над роўнем мора (6.239 м.). Снегавая мяжа ў горах Аляскі, дзякуючы вільгатнаму, халоднаму клімату, ляжыць досыць нізка, і з гор спаўзаюць па далі-



Мал. 132. Гандлёвая станцыя на беразе Юкону.

нах найвялікшыя ў съвеце горныя ледавікі. Але праходы праз горы ляжаць на вельмі высока, і ў адным месцы праз Кордыльеры ўдалося пракласці, нават, чыгунку ад Вялікага акіяну.

Па-за Кордыльерамі на поўначы цягнецца шырокая паласа ўзгар-
каватых прыгор'яў, па якіх роўналежна Кордыльерам бяжыць поўна-
водная магутная рака Юкон.

На поўнач ад Юкону сустракаюцца яшчэ значныя ўзгоркі, якія,
аднак, там патроху зынікаюць у бязьмежнай тундры.

Засланёнае Кордыльерамі ўзьбярэжжа Вялікага акіяну мае асаблі-
ва вільгатны і досыць цёплы клімат. На ўзьбярэжжах Юкону зіма ўжо
вельмі халодная і бываюць маразы ў — 56° пры вельмі малой коль-
касці ападкаў; затое лета там трошкі цяплейшае. Расылінасьць на

Географія па-заэўропейскіх краёў.

паўночным і заходнім узьбярэжжах тундраная, у вадазборы Юкону—тайга, складзеная з елак, таполяў і бярозак. На паўднёвым узьбярэжжы часьцей трапляюцца чыста амэрыканскія пароды ігластых дрэў, напрыклад, асаблівы кіпарыс (*Chamaecyparis*), падобная да хвоі цуга (*Tsuga*) і іншыя.

Да прыходу эўропэйцаў Аляска была месцам стыку многіх пляменіняў Амэрыкі і Азіі, якія ўжо тады бойка гандлявалі паміж сабой. Усе яны былі съмелымі падарожнікамі і добрымі мораплаўцамі. На поўвостр. Алясцы і на Аляуккіх астравох і дагэтуль жывуць аляуты, цяпер зрусыфікаваны і выміраючы народзец. Далей на ўсход і на паўднёвы ўсход жыве племя тлінкітаў; на Юконе ў тайзе пераважваюць індзейцы, у тундры—эскімосы.

Першымі эўропэйцамі, якія вынашлі Аляску і пачалі туды перасяляцца, былі расійскія казакі. Хутка ўсьлед за падарожжам Бэрнга, які даслыедваў мора й пратоку, названую яго імем, казакі пацягнуліся цераз пратоку за новымі землямі і новымі запасамі хутровага звера. Большая частка краіны пры гэтым была далучана да Расіі і часткай падпала пад расійскі ўплыў. У 1867 г. расійскі ўрад прадаў гэтую зямлю Злучаным Штатам Паўночнай Амэрыкі,—з аднаго боку, дзеля таго, што гэтая краіна давала вельмі малую карысць дзяржаве, з другога боку з прычыны труднасцяў адміністрацыіага кіравання ёю.

У сучасны момант краіна прыносіць, аднак, значны даход Злучаным Штатам. Апроч вялікіх запасаў хутровага звера, паляваньне якога зьяўляецца галоўным заняткам тубыльцаў, апроч вялікіх запасаў рыбы, якая ў значнай колькасці вывозіцца за межы, краіна мае вялікія падзёмныя багацьці, і перш-на-перш—золата. У канцы мінулага веку знайдены тут золатародныя пяскі прывабілі сюды з Эўропы, Канады і Злучаных Штатаў тысячы перасяленцаў, якія тут пасыпелі залажыць, нават, значныя гарады. Найвялікшы з гэтых гарадоў, галоўны асяродак здабываньня золата—*Даўсон-Сіты*—ляжыць пры сutoцы з Юконам невялікай рэчкі Клондайк, у той частцы краіны, якая належыць Канадзе.

У тэрыторыі, што належыць да Злучаных Штатаў, ёсьць морскія прыстані на Бэрнгавым моры.

Колюмбійская краіна.

Выходзячы з Аляскі, горныя ланцугі Кордыльер заломіста звярачваюць на паўднёвый ўсход. Паўэзьбярэжны ланцуг Аляскі тут пераходзіць у шэраг астравоў, аддзеленых ад контынэнту вузкімі затокамі, падобнымі да фіордаў. Найвялікшы з гэтых астравоў—*Ванкувэр*,—ляжыць на самым паўдні.

Далей астраўныя Кордыльеры зноў пераходзяць на контынэнт і цягнуцца праста на поўдзень.

Галоўны ланцуг Аляскі пераходзіць у паўзьбярэжны, а на поўдзень а Ванкувэру йдзе роўналежна з берагам, але на значнай адлегласці ад яго. Гэты ланцуг набыў назоў Каскадных гор, бо многалічныя кароткія рабкі, спадаючы з яго, утвараюць тут цэлы шэраг прыступкавых вадаспадаў або каскадаў.

Апрача гэтых двух ланцугоў, на ўсход ад Аляскі каля пачаткаў Юкону падымаецца трэці магутны горны ланцуг, які пад назовам Скалістых гор цягнецца на паўднёвы ўсход, увесе час адхіляючыся ў глыб контынэнту. Паміж ім і Каскаднымі горамі застаецца плоскаўзышша, спачатку вузкае, а далей на поўдзень усё болей і болей шырокое.

Скалістыя горы становяць вадападзел паміж Атлянтычным і Вялікаакіянскім вадазборамі, і галоўныя рабкі краіны—Фрэзэр і Колюмбія—




Мал. 132а Ледавін у Канадzkіх Скалістых горах.

цякуць спачатку па плоскаўзышши, потым прабіваюцца ў вузкіх глыбокіх цясынінах праз Каскадныя горы і ўліваюцца ў Вялікі акіян.

Па імю найвялікшай рабкі ўся краіна можа быць названа Колюмбійской. Галоўная асаблівасць гэтай краіны—гэта яе клімат: мерны, роўны, вільгатны, вельмі падобны да клімату Заходняе Эўропы. Таксама, як у Эўропе, тут пераважваюць заходнія вятры, якія прыносяць сюды цёплае надморскае паветра, абагрэтае цёплай морскай плынью. Гэта плынь прыносіць да Колюмбійскіх берагоў цёплую воду з-пад Японіі. Хмарнае, халаднаватае лета і дажджыстая або снеговая, але не халодная зіма, вялікая колькасць ападкаў,—вось найважнейшыя адзнакі тутэйшага клімату. Зразумела, што на плоскаўзышши клімат сушэйшы, чымся на ўзьбярэжжы, з халоднейшай зімой і гарачэйшым летам.

Вільгатны клімат спрыяе надзвычайнаму багацьцю лясной расьліннасці ў краіне. Пераважваюць у мясцовых лясох ігlastыя дрэвы, сярод якіх трапляюцца волаты, у параўнанні з якімі найвялікшыя з нашых дрэў выглядаюць невялікімі кусткамі. Вялізныя ельніцы (*Abies*), туі, цугі і нібыцугі (*Pseudotsuga*) чаргуюцца з звычайнімі дрэвамі—хвоямі і елкамі розных гатункаў. На плоскаўзышты дрэвы чаргуюцца з паплавамі і нават з сухімі стэпамі. Агульна-канадзкія жывёлы да-паўняюцца ў горах горнымі козамі, горнымі баранамі і байбакамі (*Arctomys*).

Першапачатковая індзейская люднасць краіны амаль што зьнікла. Белыя замацаваліся тут на рубяжы XVIII і XIX вякоў, спачатку толькі куплялі хутры ад індзейцаў, потым адшукалі тут мэталі: медзь, волава й золата, пачалі здабываць каменны вугаль на востр. Ванкувэры, высякаць лясы і завадзіць гаспадарку. Але асабліва хутка пачала разъвівацца краіна пасля таго, як сюды пралажылі чыгунку цераз увесь контынэнт ад густа залюдненых берагоў Атлянтыкі.



Мал. 133. Тэррасы каля ракі Фрэзэра ў Брыт. Колюмбії.

Цяпер ува ўсёй краіне жыве болей за 2.500.000 людзей, але з кожным годам гэты лік хутка ўзрастае, дзякуючы перасяленню з Усходняй Канады, з Злучаных Штатаў і з Эўропы.

Галоўныя заняткі насельнікаў—нетракапальная прамысловасць, лясная прамысловасць і рыбацтва, аднак пашыраецца і земляробства і гадоўля жывёлы. Сеюць тут пераважна пшаніцу і авёс.

Політычна краіна падзелена паміж дзяржавамі: паўночная частка да 49° паўн. шырыні належыць да Канады і складае асобную пра-вінцю—Брытанскую Колюмбію; на поўдзень ад 49° паўн. шыр. абавал

вусьця р. Колюмбії ляжаць уладаныні Злучаных Штатаў, а ўласна— штаты Вашынгтон і Орэгон. Апрача таго, вузкая паласа ўзъбярэжжа на паўн. заходзе і некалькі астрравоў лічацца часткай тэрыторыі Аляскі. Найгусьцей залюднены ўзъбярэжжы акіяну каля вусьця Колюмбії і востраву Ванкувэр.

У гэтай частцы краіны ляжаць і найвялікшыя гарады, якія надзвычайна хутка растуць. У Брытанскай Колюмбії найвялікшы горад— *Ванкувэр* на контынэнце супроць аднаназоўнага востраву. Горад зьяўляецца канцовым пунктам Канадзкай трансконтынэнтальнай чыгункі і злучан паразаднымі зносінамі з Кітаем і Японіяй. Заложаны толькі ў 1885 г., горад мае ўжо каля 200.000 насельнікаў.

У штаце Вашынгтон найвялікшы горад *Сітл* (316.000 насельн.) на выгоднай для прыстою караблёў Пэджэцкай затоцы. За апошнія 20 год лік насельнікаў гэтага гораду павялічыўся ў 4 разы.

Найвялікшы горад Орэгону—*Портленд* (258 тыс. насельнікаў), таксама важная прыстань з вывозам дрэва, рыбы і збожжа.

Для ўсіх гэтых гарадоў вялікае значэнне мае Панамскі канал, дзякуючы якому як бы зъменшылася адлегласць ад галоўных прыстаняў Атлянтыкі і разъвіўся гандаль з Усходнімі Штатамі і Эўропай.

СЯРЭДНІ ПАС ПАЎНОЧНАЙ АМЭРЫКІ.

Сярэдняя, мерна-цёплая паласа Паўночнай Амэрыкі, паводле сваёй паверхні, як і Канада, складаецца з двух горных укладаў, аддзеленых, адзін ад аднаго шырокімі раўнінамі.

У заходнюю частку паласы з Канады пераходзяць горныя ланцу́гі Кордыльерскага ўкладу, якія тут разыходзяцца яшчэ шырэй, як у Канадзе, так што паміж іх застаецца вельмі шырокое міжгорнае плоскаўзыши. Самая ўсходніяя Кордыльерская ланцу́гі, як і ў Канадзе, заўвуча тут Скалістымі гарамі і высокай съянай падымаміца над так званым плоскаўзышишам Прэрыяў, якое ступнявёва зьніжаецца і пераходзіць у нізіну каля ракі *Micicipi*.

На ўсход ад *Micicipi* пачынаецца *Апалахскі горны ўклад*, складзены з цэлага шэрагу зморшчаў земнай кары, якія цягнуцца з паўночнага ўсходу на паўднёвы заход. Заходняя зморшчы Апалахай няпрыметна выплываюць з-пад рэчных адкладаў *Micicіпskай* нізіны і маюць выгляд слаба хвалістага ўзышиша; ўсходняя зморшчы моцна съцінуты з бакоў і маюць выгляд значных гор.

Апалахі належаць да вельмі старых горных укладаў і многа мільёнаў год размываліся дажджамі і рэкамі, руйнаваліся і зьніжаліся. Яны маюць многа выгодных горных праходаў і на могуць лічыцца вялікай перашкодай для зносін. Багацьце вугалем, жалезам і нафтай робіць іх надзвычайна важнай часткай паласы, яе ядром з экономічнага погляду. Тут найгусьцей жывуць людзі, найвышэй стаіць фабрычная прамысловасць, найболей разъвілося гарадзкое жыццё.

На поўдзень ад Апалахаў па берагах Мэхіканскай затокі і Атлянтычнага акіяну ляжыць нізіна, якая лічыцца даўнейшым дном мора.

У той час як у Канадзе на заходзе клімат вільгатнейшы, чымся на ўсходзе, у сярэдняй паласе Паўночнай Амэрыкі наадварот—ападкаў найбольш выпадае на ўсходніх узьбярэжжах і чым далей на заход, тым сушэйшым робіцца клімат. Толькі на самым узьбярэжжы Вялікага акіяну ўзімку выліваецца досыць многа дажджу. Але нават у тых мясцох, дзе ападкаў хапае, клімат адзначаецца рэзкімі хістаньнямі тэмпературы. У залежнасці ад вястроў гарачыня часта раптам замяняецца марозамі—і адваротна.

Большая частка паласы ніколі ня была пакрыта ледавікамі, і толькі на паўночным ўсходзе ды па асобных горных ланцугох калісь ляжалі таўстыя пласты лёду.

З гэтай прычыны расыліннасць тут не магла так зъмяніцца і зъбяднечь, як гэта было ў Эўропе. Тутэйшыя лясы адразыніваюцца ад эўропейскіх значна большай колькасцю дрэўных парод, большай рознастайнасцю.

У Эўропе ледавік прыцінуў даўнейшую расыліннасць да Альп, Пірэнэяў і іншых горных ланцугоў, якія там цягнуцца пераважна з заходу на ўсход. Такім чынам, там гэтая расыліннасць загінула. Калі-ж ледавіковая эпоха скончылася, дык расыліны, што захаваліся на поўдзень ад гор, не маглі распаўсюдзіцца на поўначы Эўропы, бо не маглі перабрацца цераз горы. У Амэрыцы-ж горная ланцугі цягнуцца з поўначы на поўдзень, і расыліны, адціснутыя ледавіком, маглі патроху адступаць на поўдзень, а потым па сканчэнні ледавіковай эпохі тым-жэ шляхам паўз горы зъвярнуліся назад. З гэтай прычыны расыліннасць у Паўночнай Амэрыцы значна багацейшая, чымся ў Эўропе ў такіх самых кліматычных пасох.

У залежнасці ад асаблівасцяў клімату на ўсходзе паласы расцішы мяшаныя лясы, на плоскаўзышы Прэрыяў—травяністыя стэпы, на міжгорным Кордыльерскім плоскаўзышы трапляюцца, нават, пустыні, а на беразе Вялікага акіяну—вечназялёныя расыліны. Але ў складзе расыліннасці ёсьць шмат асаблівасцяў, агульных для ўсёй паласы, так што сярэднюю паласу Паўночнай Амэрыкі можна вылучыць у асобны аштар расылін.

Мясцовыя расыліны больш, як канадзкія, адразыніваюцца ад расылін Старога Свету, але ўсё-ж ткі маюць з імі больш супольнага, чымся з расылінамі Паўднёвой Амэрыкі.

Таксама і паводле жывёльнасці паласа выдзяляецца ў асобную зоogeографічную краіну. Там яшчэ ёсьць жывёлы, падобныя да нашых, але многа і такіх, якія сустракаюцца толькі там, і побач з гэтым ёсьць такія, якія вядуцца, апрача таго, яшчэ ў Паўднёвой Амэрыцы, напрыклад, ягуар і пума, іглак, скунс, янот, зъмяя-брзгачуха.


За апошнія стагодзьдзі чалавек зынішчыў большую частку мясцо-
вага звяр'я, павысякаў лясы, заараў стэпы. Чыгункі густой сеткай
пакрылі самыя глухія закуткі, па рэках усюды плаваюць пароходы,
судаходныя каналы перарэзалі вадападзецы ў ніжэйших месцах,
тунэлямі прабілі горы. Чалавек выявіў тут яшчэ большую энэргію,
як у Эўропе, і таксама, як там, заўладаў прыродай.

Гэтага не маглі зрабіць першапачатковыя насельнікі — індзейцы,
якія займаліся амаль што выключна паляваньнем, але іх тут засталося
вельмі мала. Яшчэ ў XVII веку на ўсходніх узьбярэжжах асталаўваліся
перасяленцы з Эўропы, галоўным чынам з Ангельшчыны. Яны паза-
ганялі індзейцаў у самыя бясплодныя куткі, нарэшце амаль што зусім
зынішчылі іх і захапілі ўсю паласу. Рэшткі індзейцаў жывуць цяпер
дзе-ні-дзе па стэпах, галоўным чынам на заходзе на спэцыяльна ад-
даных ім кавалках зямлі і часткаю перашлі ўжо да аселага жыцця.
Лік іх з кожным годам бязупынна змяняецца. Затое лік белых
хутка ўзрастает.

Першым перасяленцам прышлося паклаесьці многа працы і сіл
на змаганьне з індзейцамі, прышлося з вялікім напружаньнем, крок за
крокам заваёваць кожны кавалак зямлі, расцярэбліваць нечапаныя
лясы, каб завесыці сваю гаспадарку, змагацца з голадам і холадам.

Але ў гэтым змаганьні з прыродай і з індзейцамі выпрацаваліся
съмеласьць, энэргія, рухавасьць, здольнасць да ўсякай працы, якімі
адзначаюцца так званыя „янкі“. Першыя перасяленцы складаліся пера-
важна з ангельцаў, якія кінулі бацькаўшчыну часткай пад уплывам
рэлігійнага або соцыяльнага уцісу, часткай у надзеі палепшыць сваё
жыццё. Гэта былі найбольш энэргічныя, съмелыя й непакойныя прад-
стаўнікі ангельскага народу. Спачатку іх колёні ў Амерыцы лічыліся
уладаньнямі Ангельшчыны, але ў канцы XVIII стагодзьдзя, не жадаю-
чи падчыняцца абмежаваньям гандлю і несправядлівым мытам, гэ-
тыя колёні паўсталі супроць ангельскага панаваньня і дабіліся не-
залежнасці. З 13 першых колёні стварылася Новая дзяржава — Злучаныя
Штаты Паўночнай Амерыкі. Уладаныні гэтай дзяржавы началі
хутка пашырацца на заход; да першых колёні далучыліся новыя,
часткай набытыя за гроши, як Люізіана, якая належала да Францыі,
часткай адбітыя ад індзейцаў. Цяпер да Злучаных Штатаў належыць
амаль што ўся сярэдняя паласа Паўночнай Амерыкі, за выключэннем
паўночна-ўсходніх ускрайкаў, апрача таго Аляска, некаторыя астравы
Вест-Індыі і Вялікага акіяну, нарэште Піліпіны каля берагоў Азіі. Па-
водле сваёй прасторы (9.265.504 кв. км. без Піліпін і колёні у По-
лінезіі) і па ліку насельнікаў (107.000.000 чалавек), Злучаныя Штаты
зьяўляюцца чацвертай дзяржавай сьвету. Толькі Ангельшчына разам
з усімі сваімі колёніямі, СССР і Кітай перавышаюць з гэтага боку
Злучаныя Штаты. Займаючы выгоднае палажэнье ў паласе з карыс-
ным для здароўя мерна-цёплым кліматам, уладаючы берагамі двох

найвялікшых акіянаў, маючы на сваіх абшарах ураджайныя прасторы зямлі і навычарпаныя запасы карысных выкапняў. Злучаныя Штаты зьяўляюцца найбагацейшай і наймагутнейшай дзяржавай сьвету. Пасля сусьеветнай вайны 1914-18 гадоў, Злучаныя Штаты захапілі ў свае рукі новыя рынкі для вывозу сваіх тавараў, новыя месцы для памяшчэння сваіх каліталаў. Большая частка эўропейскіх дзяржаў зрабіліся даўжнікамі вялікай Амэрыканскай рэспублікі, і амэрыканскія гроши зрабіліся сусьеветнай грашовай адзінкай, па якой раўняюцца гроши іншых дзяржаў сьвету. Гандаль Злучаных Штатаў амаль што зраўняўся з гандлем Ангельшчыны, гандлёвая флота таксама заняла другое месца ў сьвеце, а за гандлёвым значэннем ідзе ўсьлед і вайсковая магутнасць. Прамысловасць рэспублікі стаіць надзвычайна высока, і фабрычныя вырабы вывозяцца ўсе часткі сьвету. Асабліва многа тут вырабляюць машын. Амэрыканцы стараюцца мэханізаваць усякую работу, і машыны там ужываюцца ўсюды. Машынамі вырабляюць зямлю, жніўцу, сеюць і г. д. Апрача таго, машыны вывозяцца з Амэрыкі і заграніцу. Развіццю фабрычнай прамысловасці спрыяюць вялікія запасы падземных багацьцяў. Нідзе ў сьвеце няма такіх вялікіх запасаў вугалю, жалеза, нафты і медзі, як у Злучаных Штатах. Але добра там стаіць і сельская гаспадарка. І для сябе і для вывозу хапае і збожжа, і мяса, і бавоўны.



Мал. 134. Драўляны чыгунакавы мост у Злучаных Штатах.

Знікаюць. Так бывае часам, напрыклад, у тых месцах, дзе распрацоўваюць запасы якіх карысных выкапняў. Пакуль гэтыя запасы даюць вялікі зыск працоўнаму люду, каля іх ствараюцца й растуць гарады. Як толькі запасы зьмяншаюцца, гарады знікаюць, і мясцов сць пусыцее. Затое ў тых выпадках, калі месца для гарадоў было выбрано,

Чыгунак у Злучаных Штатах болей, як ува ўсёй Эўропе, узятай разам (болей за 350.000 кіламэтраў), тэлеграф і тэлефон злучае з знадворным съветам самая глухія куточкі.

Люднасць гарадоў ужо перавышае люднасць вёсак. Гарады надзвычайна хутка растуць, угвараюцца часам у некалькі дзён, але часам так-жэ хутка пусыцеюць і

ўдала, гарады прадаўжаюць расьці і багацець. 40 гарадоў маюць больш як па 100.000 насельнікаў, а 4 з іх налічваюць больш, як па мільёну людзей. У найвялікшых гарадох маюцца вялізныя будынкі ў некалькі дзесяткаў паверхаў, па вуліцах пракладзены гарадзкія чыгункі на зямлі, пад зямлёй (метрополітэн) і над зямлёй на слупах. Вуліцы ў гарадох простыя, шырокія, аднастайныя, часта ня маюць асаблівых назоваў і адразненняў па нумарах. Сапраўдных вёсак у Злучаных Штатах мала. Сляне, так званыя фэрмэры, жывуць па хутарах, або, лепш кажучы, пафольварках, так званых фэрмах, да якіх належаны кавалкі зямлі, звычайна ў 20—50 дзесяцін.

Амэрыканцы прызвычайні, што ў іх старонцы часта з малога пачынаюць выходзіць вялікая справа, і з гэтай прычыны пачынаюць кожную справу з широкім замахам, які здаецца дзіўным эўрапейцу. Часта, захапіўшыся якой-небудзь справай, амэрыканец траціць на яе ўсе свае гроши і, калі яму не пашанцуе, застаецца бедняком, але ў шчасціўм выпадку раптоўна багацее. Нідзе ў сьвеце няма такіх багатыроў, як тут. Два проц. насельнікаў—багатыры, уладаюць 60 проц. усёй маемасці, тады як на долю беднатаў, 65 % люднасці, прыпадае толькі 5 проц. усёй маемасці ў дзяржаве. Саюзы буйнейших капиталістых—сындыкаты і трэсты—тримаюць у сваіх руках большую частку прамысловых прадпрыемстваў.

Злучаныя Штаты Паўночнай Амэрыкі зьяўляюцца фэдэрацийнай рэспублікай і складаюцца з 48 штатаў, 2-х тэрыторый і 1 саюзнай акругі. Кожны штат мае свае законы, свой сойм і свайго абранага губарнатара; тэрыторыімі завуцца рэдка залюднёныя краіны, губарнатар якіх назначаецца саюзным урадам. Саюзная акруга—г. Вашынгтон і яго аколіцы—лічыцца ўласнасцю ўсіх штатаў і зьяўляецца месцам знаходжэння саюзнага ўраду.

Саюзны ўрад загадвае зносінамі з замежнымі дзяржавамі, войскам і флётай, грашовымі справамі, поштай і выданьнем агульна-дзяржаўных законаў аб падатках. Урад гэты складаецца з презыдэнта, абранага ўсімі насельнікамі рэспублікі на 4 гады, конгрэсу і найвышэйшага суду. Конгрэс выдае законы і сам складаецца з дзве палат: сенату, у які абіраецца па 2 чалавекі ад кожнага штату, і палаты прадстаўнікоў, абраных пропорцыйнальна ліку насельнікаў кожнага штату і кожнай тэрыторыі. Усе грамадзянне рэспублікі—як мужчыны, гэтак і кабеты—ліца, якія маюць права выбіраць урад.

Аднак, фактычна працоўны люд, ня маючы ў сваіх руках сродкаў вырабу, цалкам залежыць ад капиталістых. Асноўныя законы накіраваны на ахову ўласнасці і ня могуць быць зменены бяз згоды $\frac{3}{4}$ асобных штатаў.

З даўных часоў за ўладу ў Злучаных Штатах змагаюцца дзівэ партыі—рэспубліканская і дэмократычная. Першую падтрымліваюць фабрыканты і фэрмэры, за другой ідуць дробная буржуазія і работ-

нікі. Большаясьць у конгрэсе па чарзе складаецца то з членаў рэспубліканскай партыі, то з дэмократу. Абедзьве партыі стаяць за прыватную ўласнасцьць, і багатыром адналькова добра пры іх панаваньні. Перадавыя работнікі, якія хацелі-б выбіць уладу з рук гэтых партый, ня могуць, аднак, змагацца з добра наладжаным, вельмі каштоўным партыйным апаратам пануючых партый, якія за дапамогай газэт і мітынгаў апрацоўваюць грамадскую думку, часам ня грэбуюць купляньянем і фальсифікацыяй галасоў на выбарах. Ня маючы такіх сродкаў, соцыялістычныя партыі пакуль што не маглі захапіць уладу, хача на выбарах прэзыдэнта кожны раз за соцыялістых падаецца ўсё большая колькасць галасоў. Свядомыя работнікі пррабавалі ўбіцца ў адну з пануючых партый, каб такім шляхам захапіць уладу, але да цяперашняга часу і гэта ім рэдка ўдавалася.

Дзякуючы вялікай даходнасці амэрыканскіх фабрык, фабрычныя работнікі забяспечаны лепшай пэнсіяй, чымся іх браты ў Эўропе. Але капиталістыя стараюцца зъменшыць заработную плату работнікаў. Барацьба паміж работнікамі і капиталістымі ў Злучаных Штатах выяўлена выразней, як дзе. Саюзы капиталістых час-ад-часу абвяшчаюць лёкауты, зачыняюць фабрыкі і пазбаўляюць работнікаў працы да таго часу, пакуль тыя ня згодзяцца на ніжэйшую заработную плату. З свайго боку работнікі злучаны ў Амэрыканскую Фэдэрацыю Працы, якая кіруе барацьбой з фабрыкантамі і шляхам забастовак падвышае заработную плату. Кіраунікі гэтай організацыі, аднак, ня хочуць мяшаница ў політычную барацьбу і на выбарах падтрымліваюць прадстаўнікоў рэспубліканской або дэмократычнай партыі, якія ім здаюцца найболей прыхільнімі да працоўнага люду. Такім чынам, галоўная прычына соцыяльной няроўнасці—прыналежнасць сродкаў вырабу да капиталістых—застаецца ў поўнай сіле, а роўнапраўнасць і воля застаюцца папяровымі законамі. У час вайны нават свабода слова засцявалася толькі на паперы, і ўсіх ворагаў вайны капиталістыя трымалі ў турмах, дзе іх білі і зьдзекваліся з іх. Аднак і ў мірны час некаторыя колы грамадзянства фактычна ня маюць ніякіх праў. Асабліва цяжка жывецца нэграм, якіх болей за 10 мільёнаў жыве ў Злучаных Штатах, пераважна на паўднёвым усходзе. Калісці іх папрывозілі туды, як нявольнікаў, з Афрыкі для працы на такіх плянтацыях, дзе эўропейцы не маглі працеваць па кліматычных прычынах. У 60-х гадох мінулага веку, пасля крывавай грамадзянскай вайны, нявольніцтва было зьнішчана, а нэгры былі абвешчаны вольнымі грамадзянамі рэспублікі. Усе нэгры гавораць паангельску, многія з іх самі зрабіліся багатырамі, шмат якія атрымалі вышэйшую асьвету. І ня гледзячы на гэта, белыя і цяпер яшчэ зьневажаюць нэграў, ня пускаюць, напрыклад, у вагульныя вагоні на чыгунках, а за злачынства караюць нэграў судом Лінча, або, прасцей кажучы, забіваюць бяз суд, часам без сапраўднай віны.

На гледзячы на тое, што і ў Амэрыцы становішча працоўнага люду ня вельмі добрае, туды, аднак, штогод прыяжджаюць сотні тысяч перасяленцаў з Эўропы, асабліва з Італіі, з Нямеччыны, з Польшчы і Заходняй Беларусі,—наагул з усіх краёў, дзе работніку жывеца яшчэ горш і дзе многа цяжкай знайсьці працу. Перасяленцы бяруцца за самую цяжкую працу і жывуць вельмі дрэнна, але часам шмат якія з іх прарабіваюць сабе дарогу, навучаюцца гутарыць паангельскую, знаходзяць добрыя пасады і пачынаюць жыць ня горш за прыраджоных амэрыканцаў.

Перасяленъне эўропэйцаў мае вялікае значэнъне для Амэрыкі. Дзякуючы перасяленъню, люднасць Амэрыкі бязупынна папаўняецца сувежымі рухавымі і энэргічнымі сіламі і хутка ўзрастает.

Апрача ўладаньняў Злучаных Штатаў, у Сярэднюю Паласу на паўночным усходзе заходзяць Брытанскія ўладаньні: паўднёвая часткі Канады і колёнія Нью-Фаўндлэнд, якая ляжыць на аднаназоўным востраве. Гэта даунейшыя колёніі Францыі, якія перашлі да Ангельшчыны незадоўга да вялікай Амэрыканскай рэвалюцыі. Пад Францыяй першым колёністым гэтага кутка жылося горш, як пад Ангельшчынай; з гэтай прычыны яны былі задаволены ангельскім панаваннем і не пажадалі далучыцца да амэрыканскіх паўстанцаў. Потым туды перашлі з Злучаных Штатаў тыя ангельцы, якія не хацелі падчыніцца новай рэспубліцы і засталіся вернымі Ангельшчынай.

Паводле асаблівасцяў прыроды і гаспадаркі Сярэднюю Паласу Паўночнай Амэрыкі можна падзяліць на 7 асобных краін, а ўласна:

- 1) Апалахскую краіну,
- 2) Заходня-Апалахскую прыгор'і,
- 3) Паўднёв-ўсходнія Штаты,
- 4) Плоскаўзвышша Прэрыяў,
- 5) Скалістыя горы,
- 6) Плоскаўзвышышы Далёкага Захаду і
- 7) Каліфорнію, якая ляжыць каля берагоў Вялікага акіяну, прыблізна між 33° і 43° паўночнай шырыні.

Дзякуючы густой сетцы чыгунак, усе гэтыя краіны цесна звязаны адна з аднай, ува ўсіх гэтих краінах пануе ангельская мова, і ўсе яны, за выключэннем Брытанскіх уладаньняў, зьяўляюцца непаддзельнымі часткамі вялікай заакіянскай рэспублікі. Але ў звязку з асаблівасцяў прыроды кожная з іх спэцыялізівалася на вырабе такіх продуктаў, якія там выгадней за ўсё здабываць. Тут адразу кідаецца ў очы падзел працы паміж краінамі, які вельмі спрыяе разьвіццю гаспадаркі. Няма сэнсу засяваць пшаніцу на вугляроднай зямлі, калі гэту пшаніцу лёгка прывезьці з болей ураджайнага кутка дзе вугалю няма. Няма сэнсу займаць зямлю бульбай там, дзе расьце баваўна. Адна краіна славіцца гароднінай, у другой лепш расьце садовіна. Некаторая куточкі спэцыялізіваліся на якім-небудзь адным гатунку гародніны або на якой аднай польнай расыліне і г. д.

Апалахская краіна.

Апалахскія горы складаюцца з шэрагу роўналежных ланцугоў, выцягнутых з паўночнага ўсходу на паўднёвы заход. У паўночнай сваёй частцы Апалахі цягнуцца каля самага берагу Атлянтычнага акіяну; на паўдні адхіляюцца ад берагу ў глыб контынэнту, аддзяляючыся ад акіяну спачатку вузкай, а затым шырокай нізіннай паласой. У паўночнай частцы Апалахскага ўкладу адбываецца паступовае апусканье сухазем'я, так што акіян пасыпей там глыбока ўрэзанца паміж горных ланцугоў, ператварыўшы горныя даліны ў затокі і бухты, вельмі выгодныя для прыстою караблём. Часткі Апалахскага ўкладу там амаль што адварваліся або й зусім аддзяліліся ад контынэнту, зрабіўшыся поўвостравамі або астравамі. Найвялікшым з такіх адарваных кавалкаў Апалахскага ўкладу зьяўляецца востраў Нью-Фаундленд, аддзелены ад контынэнту затокай сів. Лаўрэна.

Заходні з горных ланцугоў Нью-Фаундленду перакідаецца на поўвостраў Новую Шотляндыю, якая вузкім пярэсмыкам злучана з поўвостравам Новым Брауншвейгам і цераз яго з контынэнтам. На Новым Брауншвейгу і далей на паўднёвы заход паміж ракой сьвятога Лаўрэна і акіянам таксама цягнуцца горныя ланцуугі роўналежныя Нью-Фаундлендзкім і Нова-Шотляндзкім. На ўсход ад ракі Конэктыкут уздымаюцца так званыя Белыя горы; паміж рэкамі Конэктыкутам і Гудзонам ляжаць Зялёныя горы. Усе гэтыя горы складаюцца з старадаўных пластоў земнай кары, складзеных у зморшчы і моцна сціснутых.

Паміж Гудзонам і яго прытокай Могокам падымаетца асобны масыў Адырондакскіх гор, складзеных з гранітаў і гнейсаў і падобных да ўзвышшаў канадзкага Лаўрэнаўскага масиву.

Даліна Гудзону і Могоку аддзяляе ўсе апісаныя горы, вядомыя пад назовам Паўночных Апалахаў ад Апалахаў Паўднёвых. Па гэтай даліне пралягае морскі канал, што злучае возера Эры з Атлянтычным акіянам.

Паўднёвые Апалахі складаюцца з двух роўналежных горных ланцугоў. Паўднёва-ўсходні з іх завецца *Алеганамі* і мае выгляд шырокай сцяны, вярхі якой дасягаюць найвялікшай у Апалахскім горным укладзе вышыні. Шырокая прадоўжная даліна аддзяляе Алеганскі ланцуг ад так званых *Кумбэрлэндзкіх* гор, якія далёка не дасягаюць такай вышыні, як Алеганы. Паступова зьніжаючыся на паўночны заход, Кумбэрлэндзкія горы няпрыметна пераходзяць у ўзгаркаватыя плоскаўзвышшы Заходня-Апалахскіх прыгор'яў.

Каля Алеган з паўднёвага ўсходу цягнецца вузкая паласа таксама ўзгаркаватага прыгор'я, так званага *П'емонту*. Рэкі, што зьбягаюць з Алеган на П'емонт, утвораюць шэраг вадаспадаў, затым павольна пльвуць па П'емонце, і нарэшце спадаюць на прыморскую нізіну або беспасрэдна ў морскія затокі, утвораючы зноў вадаспады або парогі.

У ледавіковую эпоху ў краіну паўночных Апалахаў насынуўся вялікі канадзкі ледавік, які зраўняў там паўночныя схілы гор, павыдзіраў у скалах сучасныя вазёрныя катліны, а на паўдні паадкладаў морэнавыя груды і ўзгоркі. У паўднёвых Апалахах нанесеных грунтоў німа; глеба там утварылася на месцы з тых самых скал, з якіх складаюцца там горы.

Кумбэрлэндзкія горы вельмі багаты пакладамі каменнага вугалю. Толькі ў апошняй гады, дзякуючы бязупынай інтэнсіўнай распрацоўцы, гэтыя паклады пачалі даваць ужо менш вугалю. Побач у Кумбэрлэндзкіх горах ёсьць многа нафты, жалеза, мармуру і іншых карысных выканняў.

Клімат Апалахскага краю наагул мерна-цёплы, але значна халаднейшы, як на такой самай географічнай шырыні ў Эўропе (чamu?).

Асабліва харектэрны для гэтага краю рэзкія хістаныні тэмпературы і колькасці ападкаў, зъмены холаду і цяплыні, сушы і праліўных дажджоў. Узімку пры сухіх і халодных паўночна-захоўніх вятрох тэмпература часамі спадае да -20° і нават да -30° . Але холад часта зъмяняецца адлігай, асабліва ў паўднёвых Апалахах, дзе снег хация і часта выпадае, але хутка і растае. Улетку часта бывае вельмі горача, сонца так паліць, што часам з людзьмі здаряюцца сонцавыя ўдары.

Зъмены ў порах году наступаюць раптоўна. Часта ў адну ноч утвораецца лёд на рэках, і часта таксама раптоўна рэкі ўзынімаюцца. Вельмі прыемнай і прыгожай парой году ў краіне зъяўляецца восень. Лісьце на дрэвах набывае надзвычайна рознастайныя адценіні жоўтага, чырвонага, бурага і зялёнага колераў, і лясы маюць чароўны выгляд. Гэта тлумачыцца рэзнастайнасцю тутэйшых дрэўных парод. У той час, як адны пароды дрэў яшчэ зелянеюць, другія пачынаюць залаціцца, трэція чырвaneюць або маюць ужо бурае лісьце. На поўначы пераважваюць ігlastыя дрэвы, але ў там многа ліставых парод. На паўдні лік ліставых дрэў



Мал. 135 Вадаспад у Апалахах.

павялічваецца, а ў П'емонце часта трапляюцца нават вечназялёныя расыліны. Сярод дрэў Апалахскала краю сустракаецца каля дваццаёх гатункаў дубу, многа кляноў і ў tym ліку цукровы клён, з соку якога здабываюць цукер, шмат ясеняў, вязаў, каштанаў, бяроз; грабы, букі, ліпы, вішні чаргуюцца з рознымі хвоямі, ельніцамі, мадрынамі, ялаў-цом, нягной-дрэвам.

Калісь усю краіну за выключэннем горных хрыбтоў пакрывалі густыя лясныя пушчы, і толькі бадзяжныя індзейцы, пераходзячы з месца на месца, палявалі тут дзікага зьвера.

Але раней, як ува ўсіх іншых краінах сярэдняй паласы Паўночнай Амэрыкі, тут асталаўваліся і хутка расплодзіліся белыя перасяленцы з Эўропы. Яны павысякалі лясы, перастралялі дзікіх зьвяроў і павыганилі з краю індзейцаў.

Першыя перасяленцы з Эўропы залажылі свае асады ў XVII веку спачатку ў вусьцях ракі Гудзон, а потым і ў іншых месцах так званай Новай Ангельшчыны на ўсход ад Гудзона. Першымі перасяленцамі былі голяндцы, але на зъмену ім хутка надышлі ангельцы, а на поўначы на востраве Нью-Фаўндлэнд і на поўвостравох Новая Шотляндия і Новы Браўншвэйг—французы. У 1763 годзе ўся краіна належала да Ангельшчыны, але хутка пасъяля гэтага залюдненія ангельцамі колёніі аддзяліліся ад мэтрополіі і стварылі вялікую Паўночна-Амэрыканскую Рэспубліку. Пад Ангельшчынай засталіся толькі самыя паўночныя колёніі, якія былі заложаны французамі: Нью-Фаўндлэнд, астравы прынца Эдварда ў Лаўрэнаўскай затоцы, Новая Шотляндия і Новы Браўншвэйг. Цяпер трох апошніх колёніі ўваходзяць у склад Канады, а Нью-Фаўндлэнд складае асобную колёнію Ангельшчыны, да якой належыць, апрача востраву, частка контынэнту ў межах паўнай паласы Амэрыкі на поўвостраве Лябрадор.

Што датыча да тэй часткі краіны, якая належыць да Злучаных Штатаў, дык яна складаецца з цэлага шэрагу штатаў, з якіх паўночныя, што ляжаць на паўночны ўсход ад Гудзона, завуцца Новай Ангельшчынай і зьяўляюцца важнейшым прамысловым кутком ува ўсёй Амэрыцы. Наагул паводле сваёй гаспадаркі асобныя часткі Апалахскага краю маюць многа асаблівасці.

Востраў Нью-Фаўндлэнд на ўесь сьвет славіцца сваім рыбацтвам і вялікім запасамі жалезнай руды. Падморскія мяліны навокала яго надзвычайна багаты рыбай, а затокі, урэзаныя ў востраў, зьяўляюцца найлепшымі прыстанямі для рыбацкіх судзін. З усіх канцоў Атлянтыкі туды з'яжджаюцца на промысел рыбакі розных нацый.

На Новай Шотляндіі, на Новым Браўншвэйгу і ў самым паўночным нова-ангельскім штаце—Мэн захавалася яшчэ многа лесу. Там важнай галіной гаспадаркі зьяўляецца лясная прамысловасць. Побач з гэтым там вельмі пашырана рыбацтва, а на Новай Шотляндіі, апроч таго, яшчэ нетракапальная прамысловасць—здабыванье каменнага вугалю, жалеза і нават золата.

Сельская гаспадарка добра пастаўлена па ўсёй краіне. Асабліва многа тут сеюць кармовых траў, якія йдуць на спажыву малочнай жывёле. Сеюць бульбу, авёс, пшаніцу, але свайго збожжа ў большасці выпадкаў не хапае, асабліва ў густазалюдненых прамысловых мясцовасцях Новай Ангельшчыны і Паўднёвых Апалахах.

Там сельская гаспадарка зьяўляецца другараднай справай. Асновай дабрабыту тамтэйшай люднасьці зьяўляюцца фабрикі, якія карыстаюцца, як апалам, кумбэрлэндзкім вугалем, а таксама карыстаюць з сілы вадаспадаў, вельмі пашыраных на многалічных горных рэчках. Сіла падаючай вады выкарыстоўваецца электроўнямі і ў стане элекtryчнай энэргіі перадаецца на фабрыкі.

У Новай Ангельшчыне паўсюды па раскіданы вялікія і малыя прамысловыя гарады з фабрыкамі, на якіх апрацоўваюць баваўну, скуры, воўну, шоўк, вырабляюць кравецкія і іншыя мышны і г. д.

У Паўднёвых Апалахах, асабліва ў штаце Пэнсylvанія, за кошт мясцовых пакладаў вугалю разъвілася буйная гісэрневая прамысловасць, выраб мышн і іншых жалезных тавараў.

Лежачы ў параўнанні з іншымі краінамі Амэрыкі найбліжэй да Эўропы, маючы ў дастатку выгодных морскіх бухтаў, густую сетку чыгунак і вадзянную сувязь з вялікімі азёрамі, Апалахская краіна грае вялікую гандлёвую ролю. Болей за палову ўсяго замежнага гандлю Злучаных Штатаў прыпадае на дзінве тутэйшыя прыстані: Нью-Ёрк і Бостон.



Мал. 136. Нью-Ёрк.

Нью-Ёрк ляжыць прыблізна ў асяродку краіны ў вусьці Гудзона, які зьяўляецца важнейшай дарогай унутранага суднаходзства, бо па ім вялізныя караблі плаваюць аж у вялікія азёры цераз Эрыйскі канал.

Прыстань Нью-Ёрку найлепшая на ўсходнім беразе Злучаных Штатаў і паводле гандлёвых абаротаў займае першае месца ў сьвеце (у 1910 г. гандлёвы абарот Нью-Ёркскай прыстані дасягаў 3.486.000.000 р.). Асабліва многа вывозіцца адгэтуль мяса, збожжа, мэталяў, табакі, крамніны. Прывозіцца замежныя тавары ў Амерыку таксама пераважна праз Нью-Ёрк. Як прамысловы асяродак, Нью-Ёрк мае таксама вялікае значэнне. Тут існуюць тысячи фабрык, на якіх працуе многа с т тысяч работнікаў. Тут вырабляюць усё, чаго толькі вымагае чалавек. Як культурны асяродак, Нью-Ёрк славіцца сваёй вялікай бібліотэкай, музеямі, галерэямі малюнкаў, мае 2 універсітэты і шмат іншых вышэйших школ.

У Нью-Ёрку жыве 5.620.000 насельнікаў (1920 г.), а разам з прадмесціямі, якія ляжаць на правым беразе Гудзону ў штаце Нью-Джэрсэй,—каля 7 мільёнаў. Такім чынам, Нью-Ёрк зьяўляецца паводле колькасці насельнікаў другім горадам сьвету і ўжо амаль што зраўняўся з Лёндонам.

Рух людзей па вуліцах гораду надзвычайны. Па вуліцах цэлы дзень мітусіцца натоўпы народу, тысячи калёсаў; пад зямлём у тунэлях лётаюць вагоны мэтраполітэну, над зямлём на слупах грукаціць вагоны надземнай чыгункі.



Мал. 137. Бродвей, галоўная вуліца Нью-Ёрку.

ўночы яны пусьцеюць. Побач з Мангатанам на востраве Лонг-Айленд ляжыць вялізная прадмесціце Бруклін, злучанае з Нью-Ёркам вялікім

Асяродковая частка гораду пабудована на востраве Мангатане, дзе яшчэ ў 1614 г. голландцы залажылі першую эўропейскую асаду на зямлі сучасных Злучаных Штатаў. Перашоўшы да Ангельшчыны, а потым да Саюзу, пасёлак на Мангатане пачаў хутка расці, асабліва з того часу, калі пачаліся правільныя параходныя зносіны цераз акіян. Мангатан зрабіўся цесным для Нью-Ёрку, і горад пачаў абрастаць прадмесціямі. Цяпер на Мангатане ўздымаюцца вялізныя будынкі „небаскробы“, па 20—30 паверхаў у кожным. У гэтых будынках зъмяшчаюцца пераважна розныя гандлёвые установы, і

прыгожым мастом у 1,8 км. даўжынёй і тунэлем, які пралягае пад морскай пратокай Іст-Рывэрам.

Найялікшы горад на поўначы ад Нью-Ёрку—*Бостон* (748 т. нас.), які ляжыць у штаце Масачузэтс пры вусьці ракі Чарлс-Рывэр на паўн.-усх. ад Нью-Ёрку. Гэта гандлёвы і культурны асяродак Новай Ангельшчыны. Пасля Нью-Ёрку Бостон займае першае месца ў замежным гандлі Злучаных Штатаў. Гэтаму спрыяе палажэнне гораду, як найбліжэйшага да Эўропы з вялікіх гарадоў Саюзу. Адгэтуль вывозяцца таксама збожжа, мука, мяса, жывёла і асабліва продукты фабрычнай прамысловасці, якая надзвычайна разъвілася ў ваколіцах Бостону. У самым горадзе таксама ёсьць фабрыкі, на якіх вырабляюцца машыны, мэблі, цукер, каўчуковыя і скураныя тавары. Аднак, асабліва славіцца горад друкаваньнем кніг і наагул сваім культурным значэннем. Гэты асяродак разумовага жыцця ўсёй рэспублікі атрымаў назоў амэрыканскіх Атэн. Тутэйшыя бібліотэкі, музэі і вышэйшыя школы (асабліва вядомы Харвардзкі Універсytэт у прадмесцы Кэмбрыйдж) ліцацца найбагацейшымі і найлепш абсталяванымі ўсёй Амэрыцы.

Паміж Нью-Ёркам і Бостонам у штаце Род-Айленд ляжыць *Прэвіэнс* (238.000 насельн.). Гэта таксама важная прыстань, асяродак ювелірнай прамысловасці, ткацтва, вырабу машын, фарбаў і г. д.

На Новай Шотляндыі каля Атлянтыкі ляжыць *Галіфакс* (70 тыс. насельн.), найялікшы горад ў канадзкай частцы краіны. Першая канацкая трансконтынэнтальна чыгунка злучае Галіфакс з Ванкувэрам.

У Паўднёвых Апалахах у ваколіцы, багатай каменным вугалем, многа вялікіх і малых гарадоў, у якіх спэцыяльна вырабляюцца машыны і іншыя жалезныя тавары.

Такімі асяродкамі зьяўляюцца, напрыклад, *Скрэнтон* (138 тыс. насельн.), *Гарысбург* (76 тыс. нас.), *Вільксбар* (74 тыс. нас.) і шэраг іншых пэнсylvанскіх гарадоў.

Вялікія гарады ёсьць і ў П'емонце. Так, у штаце Алябама на поўдні краіны ў час вайны вельмі хутка разъвіўся горад *Бірмінгэм* (178 тыс. нас.), у якім вырабляецца зброя.

У штаце Джорджыя ляжыць багаты гандлёвы горад *Атлянта* (201 тыс. нас.), залюднены напалову нэграмі. Гэты горад мае 2 універсytеты (адзін для белых, другі для чорных), бойка гандлюе збожжам, баваўнай, табакай і дрэвам.

Два шэрагі гарадоў ляжаць каля тых вадаспадаў, што створаны п'емонцкімі рэкамі. Асабліва-ж вялікія гарады ўтварыліся ў тых месцах, дзе, дзякуючы наступу мора, морскія затокі ўрэзаліся ў сухазем'е аж да лініі вадаспадаў і аблигчылі замежны гандаль. Гэтыя гарады, дзякуючы вадаспадам, зьяўляюцца важнымі прамысловымі пунктамі, а дзякуючы мору, адначасна маглі зрабіцца буйнейшымі асяродкамі замежнага гандлю. Сюды належыць *Філіадэльфія*, *Балтымора* і *Вашынгтон*.

Філядэльфія ляжыць на паўднёвы захад ад Нью-Ёрку на рацэ Дэлавэр, у тым месцы яе бегу, да якога могуць даплываць морскія караблі. Гэта галоўная морская прыстань для вывозу продуктаў пэнсylvанскай нетракапальнай і фабрычнай прамысловасці. Суднаходны канал і чыгункі злучаюць Філядэльфію з самымі важнымі прамысловымі куточкамі Пэнсylvаніі. Дзякуючы вадаспадам на р. Дэлавэр, Філядэльфія і сама зьяўляецца вельмі важным прамысловым асяродкам. Асабліва пашырана тут гісэрневая, машынная, прадзільная і ткацкая прамысловасць. Гандлёваму развіццю Філядэльфіі трохі шкодзяць лёдавыя заторы на р. Дэлавэр узімку. Горад мае гістарычнае значэнне для Злучаных Штатаў, бо ў даўнейшыя часы гэта быў найвялікшы горад рэспублікі, у якім адбыўся першы сход амэрыканскіх незалежнікаў. У 1776 г. тут была абвешчана незалежнасць Злучаных Штатаў. Цяпер у Філядэльфіі 1.823.000 насельнікаў, так што паводле ліку насельнікаў Філядэльфія зьяўляецца трэцім горадам Амэрыкі.

Бальтымора (734 тыс. насельн.) ляжыць на Чызапіскай букуце і вывозіць, галоўным чынам, збожжа, продукты гадоўлі жывёлы і табаку.



Мал. 138. Капітол у Вашынгтоне.

Калія тэй-жэ буکты на рацэ Потомак ляжыць і Вашынгтон (438 тыс. насельн.), сталіца Злучаных Штатаў, якая, разам з сваімі ваколіцамі, лічыцца асобнай саюзнай акругай Колюмбіяй і належыць якбы ўсім штатам адначасна. Тут у так званым Белым Доме жыве прэзыдэнт Злучаных Штатаў, а ў вялізным прыгожым будынку, так званым Капітолі, працуе Конгрэс. Вашынгтон ня мае вялікага гандлёвага ані прамысловага значэння; гэта—адміністрацыйны і культурна-навуковы асяродак. Тут ёсьць аж тры універсітэты (у тым ліку адзін для нэграфаў), раскошны ботанічны сад, шэраг розных вышэйших навуковых установ.

Захадня-Апалахскія прыгор'і.

На заход ад Кумбэрлэндзкіх гор апалахскія горныя зморшчы ніжэюць, робяцца плоскімі і адхоннымі і нарэшце пераходзяць у роўную нізіну, па якой плыве найвялікшая рака Паўночная Амерыкі—Місісіпі. Але на крайнім заходзе гэтай краіны зноў падымаюцца значныя горы апалахскага тыпу. Так, на паўднёвым заходзе краіны, за ракой Місісіпі, ляжаць Озаркскія зморшчавыя горы, а на паўночным заходзе, каля возера Верхняга, уздымаюцца так званыя Мядзянія горы.

Большая частка гэтай шырокай прасторы мае выгляд хвалістай або ўзгаркаватай раўніны, на якой можна прымеціць съяды даўнага зъледзянення.

Клімат краіны ў параўнанні з кліматам Паўночных і Паўднёвых Апалахай адзначаецца яшчэ большымі хістаньнямі тэмпературы і меншай колькасцю ападкаў (г. Чыкаго над воз. Мічыган мае сярэднюю тэмпературу году $+9,1^{\circ}$, сярэднюю студзеня -5° , ліпня $+22^{\circ}$, ападкаў 854 міліметры). Нават на поўдні, напрыклад, ў Озарках, дзе сярэдняя гадавая тэмпература досыць высокая, узімку часта бываюць вялікія маразы. Часта маразы бываюць пры моцных вятрох і завірухах. Тады і людзі і жывёла нярэдка замярзаюць, калі не пасыпецца схавацца ў закрытае памяшканье.

З другога боку ўлетку часам бывае страшэнная гарачыня.

Часам з Мэхіканскага затокі налятаюць страшэнныя віхры, так званыя торнадо. Прыбліжэніе такіх гураганаў можна пазнаць па гудзеньні буры і па лейкаватым воблаку на небе. Як наляціць гураган, дык выдзірае з зямлі дрэвы з карэннем, зъдзірае з хат стрэхі і падкідае высока ў паветра людзей і жывёлу. На шчасце гэтыя буры здаряюцца рэдка і ахапляюць невялікія прасторы.

Наагул-жа клімат трэба лічыць сухім і карысным для здароўя чалавека і для расылін.

Калісі амаль што ўсю краіну пакрывалі густыя лясы, на поўнаныя каля вялікіх азёр складзеныя з ігlastых і ліставых дрэў, на поўдні—пераважна з ліставых. Месцам сярод лясоў сустракаліся значныя прасторы, пакрытыя травой, кавалкі стэпу і поплавы. Місісіпі можа лічыцца мяжой апалахскіх лясоў і прэрый, але месцам і на заход ад Місісіпі, напрыклад, у Озарках, трапляюцца вялікія лясы, а з другога боку на ўсход ад Місісіпі можна спаткаць таксама кавалкі стэпу.

Большая частка лясоў краіны ў цяперашнія часы ўжо павысяка-на. Усюды на месцы даўніх лясоў і стэпаў разълягліся палі і сена-жаці. Чалавек усюды налажыў сваю руку на мясцовую прыроду і значна змяніў агульны выгляд краіны.

Першапачатковыя насельнікі краіны—індзейцы—бязмаль што ўсюды зьніклі, і іх замянілі белыя. У Озарках досыць доўга значныя прасторы зямлі лічыліся недатычнай уласнасцю індзейцаў і ўваходзілі ў

склад так званай Індзейской тэрыторыі. Аднак, белая праніклі і туды, і цяпер гэтая тэрыторыя (Оклогома) ўжо мае больш белых, як індзейцаў. Індзейцы жывуць цяпер на спэцыяльна адданых ім кавалках зямлі і атрымліваюць ад дзяржавы маленькую грашовую дапамогу на жыцьцё.

Да 1803 г. вялікая частка краіны пад імем Люізіаны складала асобную қолённю Францыі і мела вельмі мала белых насельнікаў. Ады-шоўши да Злучаных Штатаў, краіна ў XIX веку хутка пачала залюдняцца.

Найлепшая прыродныя дарогі—рэкі Огайо і Місісіпі і вялікія вазёры дапамагалі колёнізацыі. Край аказаўся вельмі багатым на карысныя выканні, у ім пачала разъвіваша прамысловасць, і з усход-ніх штатаў сюды пачаў перасоўвацца асяродак гаспадарчага жыцьця Амэрыкі. На ўсходзе краіны, у вадазборы Огайо, на вялікіх просторах зямлі пад глебай ляжаць тоўстыя пласты каменнага вугалю. Побач з гэтым, там ёсьць вельмі многа нафты, трапляюцца газавыя і саляныя



Мал. 139. Ніагарскі вадаспад.

крыніцы. Блізка ад пакладаў каменнага вугалю залягае і жалезная руда, а такое суседства жалеза і вугалю спрыяе разъвіццю буйной гісэрневай прамысловасці. Жалеза і вугаль трапляюцца таксама побач у Озарках; вугаль, жалеза, цынк і волава ў вялікай колькасці знаходзяцца і ў вадазборы Місісіпской вышнявіны. Але найвялікшыя ў сьвеце паклады добрай жалезнай руды ляжаць каля возера Верхнага ў штате Мінэсота.

Раней каля гэтага возера здабывалі вельмі многа медзі, але цяпер асяродкі здабывання медзі перасунуліся на Далёкі Захад. Вугаль, соль і нафта трапляюцца на поўвостр. Ніжні Мічыган, які ляжыць між азёр Мічыган і Гурон. Наагул падземныя багацьці краіны вельмі вялікія.


З другога боку глеба ў краіне ўраджайная, вельмі выгодная для гаспадаркі. Па вышнявіне ракі *Micicípi* і на поўнач ад Огайо вялізныя прасторы засяваўца пшаніцай і маюць выгляд цэлага мора збожжа. У паўднёвай палове краіны асабліва многа сеюць кіяхоў, якія ўжываюцца на корм жывёле. Паводле агульнага збору кіяхоў краіна займае адно з першых месц на съвеце. На поўначы сеюць многа аўсу. На поўдзень ад Огайо распасыціраюцца найвялікшыя ў съвеце прасторы, засененія табакай. Паўсюды добра съпее садовіна і паўсюды вельмі пашырана гародніцтва.

На заходзе вялікую ролю грае гадоўля жывёлы. У тамтэйшых гарадох, напрыклад, у Канзас-Сіты пасуседству з прэрыямі і ў Чыкаго каля возера Мічыган, існуюць вялізныя разніцы, на якіх машынамі забіваюць жывёлу, машынамі зьдзіраюць скуры, машынамі аддзяляюць мяса. Асабліва многа там забіваюць съвіней і быдла.

Ня гледзячы на вялікія запасы карысных выкапняў, сапраўдная фабрычная пра- мысловасць мала пашыралася. Тутэйшыя фабрыкі перарабляюць пра- дукты сельскай гаспадаркі, у той час як выраб крам- ніны пакуль што застаецца харектэрным для ўсходніх штатаў і ў Заходня-Апалах- скім прыгор'і не разьвіўся.

У гаспадарчым жыцьці Амерыкі вельмі харектэрнай зьявай зьяўляецца падзел працы паміж асобнымі краінамі. У Заходня-Апалахскім прыгор'і кожны куток спэ- цыялізуваўся на вырабе тых продуктаў, якія ў гэтым кутку найлепей удаюцца. Так, у вадазборы Огайо добра съпееўца і вельмі пашыраны пэрсікі, на паўночным усходзе, каля воз. Эры,—абрыкосы, абалал возера Мічыган—гарох і сялера (сельдзярэй).

Такі географічны падзел працы дапамагае разьвіцьцю кожнай галіны гаспадаркі і зьяўляецца вынікам разьвіцьця гандлёвых зносін і найлепшых дарог. Перавозка тавараў пры сучасных дарогах каштуе зусім нядорага, так што выгадней купляць тавары, прывезеныя з да- лёкіх краёў, дзе людзі навучыліся лепш вырабляць іх або дзе прыро- да больш спрыяе іх вырабу, чымся вырабляць гэтыя тавары самім.



Мал. 140. Пакрытыя лёдам дрэвы каля Ніагары.

Дарогі ў Захо́дня-Апалахскай краіне вельмі добрыя. Ня кажучы ўжо пра штучныя дарогі,—чыгункі, якіх тут пракладзена надзвычайна многа, краіна мае добрыя прыродныя дарогі. З усходу на захад краіну пераразае рака Огайо, якая нясе вельмі многа вады (значна больш, чымся Місуры або Місісіпская вышнявіна) і зьяўлецца суднаходнай на большай частцы свайго бегу. Місісіпі злучае краіну з паўднёва-ўсходнімі штатамі і з Мэхіканскай затокай. Асабліва ж важны для зно-сін вялікі амэрыканскія вазёры, што ляжаць на поўначы краіны, на рубяжы з Канадzkай тайгой. Гэтыя вазёры (як яны завуцца?) зьяўляюцца найвялікшай у сьвеце вадзянай прасторай у васяродку контынэнту, калі ня лічыцца Каспіем. Але і перад Каспіем амэрыканскія вазёры маюць тулю перавагу, што з іх можна праехаць вадой у вадкрытае мора. Ня кажучы ўжо аб рацэ съв. Лаўрэна, якая злучае Онтарыо з Атлянтыкай, возера Эры звязана суднаходным каналам з ракой Гудзон і Нью-Ёркской прыстанню. Гэтым каналам могуць карыстацца вялікія морскія караблі, і такім чынам з вялікіх азёр Амэрыкі можна вывозіць тавары беспасрэдна на сусьеветны рынак. Паводле свайго гандлёвага значэння вялікія вазёры зьяўляюцца як-бы затокай акіяну, глыбока ўрэзанай у саме сэрца Амэрыкі. Для таварных прыстаней вельмі карысна палажэнніе на такіх глыбока ўрэзаных у сухазем'е затоках, бо да іх лёгка падвозіць тавары з самай сярэдзіны контынэнту, а перавозка вадой на вялікую адлегласць каштует вельмі мала. У звязку з гэтym у вапошнія часы тыя часткі краіны, што ляжаць каля вялікіх азёр, асабліва хутка разьвіваюцца, а гарады, што ляжаць каля вялікіх азёр, хутка растуць.

Так, каля возера Мічыган, у тым месцы, дзе яно далей за ўсё ўрэзалася ў пшанічныя акругі краіны, вырас найвялікшы горад Амэрыкі пасяль Нью-Ёрку—Чыкаго. У 1840 годзе гэты пункт быў маленькім мястечкам з 4-ма тыс. насельнікаў, а ў 1920 г. тут ужо было 2.702 тыс. насельнікаў. Як і ў Нью-Ёрку, тут пабудаваны вялізны будынкі—“небаскробы” па некалькі дзесяткаў паверхаў у кожным. Гэта першы ў сьвеце горад па гандлі збожжам, жывёлай, мясам і дрэвам. Праз Чыкаго на сусьеветны рынак ідзе большая частка збожжа з найбагацейшых у сьвеце пшанічных акруг. На тутэйшых 81 элеватарах ёсьць сувіраны, у якіх змяшчаюцца сотні мільёнаў пудоў кіяхоў, пшаніцы, аўсу і іншага збожжа. На тутэйшых панадворках для жывёлы можа разьмісціцца 75.000 галоў быдла, 300.000 сывіней, 30.000 авечак і 5.000 коняў. Штогод на мясцовых разыніцах сувязаюць 8 мільёнаў сывіней, 1,8 міл. штук быдла, 3 мільёны авечак. Паводле гандлю жалезам і стальлю Чыкаго таксама першы горад у сьвеце. Прамысловасць гораду стаіць вельмі высока. Тутэйшыя фабрыкі вырабляюць надзвычайна многа розных жалезных тавараў, асабліва жнівярак і іншых сельска-гаспадарчых машын для фэрм заходніх штатаў.

Другі паводле велічыні горад краіны—*Дэтройт* (996 тыс. насельнікаў) ляжыць блізка возера Эры. Гэты горад славіцца сваёй жалеза апрацоўчай прамысловасцю, вырабам розных тавараў і мэталяў, у першую чаргу машын. Асабліва хутка разьвіваўся Дэтройт у час сусьветнай вайны, калі ён дастаўляў у Эўропу многа зброі для Ангельшчыны, Францыі, Італіі.

Трэці па велічыні горад у вакрузе вялікіх азёр—*Клівэлэнд* (797 тыс. насельн.) ляжыць на возеры Эры ў штаце Огайо. Гэта прыстань для Огайскай каменнавугольнай акругі, з якой Клівэлэнд злучан суднаходным Огайскім каналам.

Над ракой Ніагарай, што злучае азёры Эры і Онтарыо, каля слыннага Ніагарскага вадаспаду ляжыць прамысловы горад *Бэфло* або Буфалё (507 тыс. насельн.). Сілай вадаспаду замест апалу карыстаюцца рознастайныя вялікія фабрыкі гэтага места.

На поўнач ад Чыкаго каля возера Мічыган ляжыць яшчэ адзін важны горад—*Мільуокі* (457 тыс. насельн.) з вывозам збожжа і з буйной прамысловасцю.

Між азёрами Гурон, Эры і Онтарыо, на ўсход ад першага і на поўнач ад апошніх, ляжыць поўвостраў Онтарыо, які належыць да Канады і зьяўляецца найбагацейшым кутком гэтай дзяржавы. Там добра съпеюць садовіна, кіяхі, пшаніца, гародніна, нават вінаград. Асяродкам гэтага поўвостраву зьяўляецца горад *Торонто* (болей за 400 тыс. насельнікаў), які ляжыць на паўночна-заходнім беразе возера Онтарыо.

Вялікія гарады трапляюцца і ў баку ад вялікіх азёр, асабліва на вялікіх рэках краіны. Так, на вышнявіне *Micicіpі* побач адзін каля другога пабудаваны два гарады: *Сэн-Поль* (235.000 насельн.) і *Мінэаполіс* (381 тыс. насельн.). Першы зрабіўся важным гандлёвым местам, як канцавы пункт паходзства па *Micicіpі*; другі скарыстаў сілу вадаспаду на гэтай рацэ і зрабіўся прамысловым асяродкам з дзесяткамі пілень і млыноў. Абэды гарады бойка гандлююць пшаніцай, якая вельмі добра расьце ў іх ваколіцах (штат *Мінэсота*).



Мал. 141. Многапаверхавы будынак у Чыкаго.

Пры сutoцы Mіcіcіpі і Mісуры ляжыць яшчэ важнейшы горад Сэнт-Луіс або Сан-Люі (773 тыс. насельн., а з прадмесьцем Усходні Сан-Люі—840 тыс.). Заложаны яшчэ ў 1764 г., калі край належала да Францыі, Сан-Люі зрабіўся асяродкам гандлю хутрамі. Калі-ж уся краіна ўвашла ў склад Злучаных Штатаў, Сан-Люі пачаў гандляваць збожжам, мясам, жывёлай, дрэвам, вугалем, цынкам і волавам. Маючи 2 універсітэты, багацейшую бібліотэку і музэі, горад зьяўляецца важным культурным асяродкам Сярэдніх Штатаў.

Вышэй на Місуры на мяжы з плоскаўзышчам Прэрый ляжыць Канзас-Сіты (425 тыс. насельн.), асяродак гандлю збожжам, жывёлай і мясам. Мясцовыя разыніцы зьяўляюцца найвялікшымі ў сьвеце пасъля чыкагскіх.

У вадазборы ракі Огайо галоўным гандлёвым асяродкам лічыцца горад Цынцынаты (402 тыс. насельн.), які ляжыць на галоўным загібе ракі Огайо. Пасъля таго, як з краіны выціснулі індзейцаў, Цынцынаты быў найвялікшым горадам краіны, так што яго звалі „каралём Захаду“. Аднак пасъля таго, як пачалося залюдненне краін, што ляжаць далей на захад, адноснае значэнне гораду пачало змяншацца. Аднак і цяпер горад бойка гандлюе збожжам, табакай, вугалем, баваўнай і жывёлай. Як і ў Чыкаго або ў Канзас-Сіты, тут знаходзяцца вялізныя разыніцы.

На левым беразе Огайо ляжыць Люісвіль (232 тыс. насельн.) у штаце Кентукі. Гэта найвялікшы ў сьвеце рынак табакі.

На ўсходзе краіны, на рубяжы з краінай Паўднёвых Апалахай, у Огайскім вадазборы ляжыць Піцбург (588 тыс. насельн.). Аколіцы гэтага места багаты вугалем і жалезам; суднаходны канал злучае іх з возерам Эры. Дзякуючы гэтаму, Піцбург зрабіўся важнейшым асяродкам жалезаапрацоўчай і нетракапальнай прамысловасці.

Паўднёва-Усходнія Штаты.

(Прыантлянтычная нізіна).

Ужо ў Заходня-Апалахскай краіне абавал ракі Mіcіcіpі цягнецца вузкая нізінная паласа, пакрытая рэчнымі адкладамі. Ніжэй вусьця Огайо гэтая нізіна пашыраецца, абыходзіць з паўдня Паўднёва-Апалахскую краіну і цягнецца ўздоўж берагоў Атлантычнага акіяну і Мэхіканскага затокі ад Чызапікской бухты да вусьця ракі Рью-Грандэ-дэль-Нортэ (адшукай на карце).

Большая частка гэтай нізіны лічыцца даўнейшым дном мора, якое тут патроху паднялося і зрабілася сухазем'ем. Паступовае падняцце краіны і наступ сухазем'я на мора адбываецца тут яшчэ і цяпер. Як і заўсёды, пры адступанні мора берагі гэтай краіны роўныя, мала зрезаныя, месцам пескаватыя, маюць мала заток і бухт, выгодных для прыстою караблём.

Дэякуючы падняцьцю краіны, тут на паўднёвым усходзе далучыўся да контынэнту поўвостраў Флёрыда, які быў раней востравам, таксама як і суседні з ім астравы—Куба, Багамы і інш. У сучасную эпоху ўсходні бераг Флёрыды падымаецца, а заходні паволі, няпрыметна апускаецца. З гэтай прычыны на ўсходнім беразе букт і заток няма, а на заходзе, дзе мора пазалівала даўнейшыя даліны, іх досыць многа.

У Мэхіканскую затоку, пасярэдзіне яе паўночнага ўз্বярэжжа, уліваецца Місісіпі, утвараючы вялікую і даўгую дэльту, далёка ўрэзаную ў мора і складзеную з рэчных адкладаў. Кожны год Місісіпі ў сваёй дэльце адкладае ўсё новыя масы пяску і глею, так што дэльта



Мал. 142. Краівід на Флёрыдзе.

штогод нарастае, усё далей уразаючыся ў мора. З рэчных адкладаў стварылася многа мялін і ў самым рэчышчы магутнай ракі, але людзі штучна паглыбілі стрыжань і па рацэ могуць плаваць досыць вялікія параходы аж да Сан-Люі і вышэй да Сэн-Поля. Часта Місісіпі ў сваёй нізівіне залівае свае нізкія берагі і разъліваецца па поплавах на дзесяткі тысяч кв. кілометраў, а пасля разводзьдзяў часам мяняе сваё рэчышча. Амерыканцы трацяць многа грошай і сіл, каб стрымаць небясьпечныя разводзьдзі і прымусіць магутную раку цячы па старой дарозе.

Клімат краіны цёплы з гарачым і вільгатным летам. Узімку, аднак, час-па-часе здараюцца маразы, ад якіх гіне далікатнейшая расьліннасць. Толькі ў паўднёвой Флёрыдзе клімат можна лічыць гарачым, хаця часамі, праўда, ня кожны год, маразы бываюць і там. Звычайна і ўзімку бывае цёпла, як у нас уянсуну або ў пачатку восені, але надвор'е часта зьмяняецца.

Сярэдняя гадавая тэмпература ў Новым Орлеане +20,4°, Сярэдняя ліпня +27,9°, гудзен +12,1. Але найніжэйшая тэмпература ў студзені —14. Ападкаў выліваеща там 1.405 мм.

Расылінасць краіны досыць багатая і рознастайная. Сярод расыліных згуртаваньняў пераважваюць лясы. Досыць часта сустракаюцца яшчэ ігластыя дрэвы, напрыклад, ялавец, купрэсы, тэрпэнтынныя хвоя, якая дае важны продукт вывазу — тэрпэнтын. Ёсьць і ліставыя дрэвы з ападаючым лісцем — дубы, магноліі, дрэўная баравіца (*Vaccinium arboreum*); сустракаюцца нават нявысокія пальмы (*Sabal*). Дрэвы лясоў перавінуты ў канцовымі расылінамі, да якіх належаць розныя гаункі дзікага вінаградніку. Многа на дрэвах так званых жываросльяў, вельмі часта трапляецца, напрыклад, лішай сівабароднік (*Tilandsia usneoides*).

Яшчэ багацейшую расылінасць мае Паўднёвая Флёрыда. Там расыце ўжо многа розных пальм, ёсьць смакоўніцы (*Ficus*), вельмі многа паўзучых расылін і жываросльяй, а па ўзыбярэжжах сустракаюцца нават манглевыя лясы, якія ў час прыплыву заливаюцца морам.

Жывёлы краіны таксама складаюцца з апалахскіх парод, да якіх далучаюцца зваротнікавыя жывёлы. Па рэках краіны жывуць, напрыклад, алігатары, падобныя да крокодыляў. Цяпер іх месцамі гаудаюць штучна дзеля іх скуры. Характэрнай жывёлай краю можна лічыць жабу-быка вялікую і надзвычайна крыклівую.

Люднасць краіны складаецца з белых і нэграў. Захапіўшы краіну, белыя, аднак, не маглі як трэба скарыстаць тутэйшую ўрадлівую глебу, бо не маглі добра працеваць пад гарачым сонцам краіны. З гэтай прычыны тут хутка пачаў пашырацца прывоз чорных нявольнікаў з Афрыкі. Нявольніцтва было прычынай упартай грамадзянскай вайны паміж паўночнымі і паўднёвымі штатамі заакіянскай рэспублікі ў 1861—65 гадох. Паўночныя штаты, дзе ня было нэграў-нявольнікаў, не маглі вытрымаць конкурэнцыі паўднёвых штатаў у справе вырабу і вывазу сырых продуктаў. У звязку з гэтым яны пашлі вайной супроць паўднёвых штатаў, прыкрываючы прычыны вайны лёзунгамі вызваленія нявольнікаў. Аднак, плянтары паўднёвых штатаў з зброяй у руках доўга баранілі сваё „права“ на карыстаньне дарэмнай сілы нявольнікаў. Самі нэгры ў час грамадзянскай вайны трymаліся пасыўна. Цяпер нэгры складаюць большасць насельніцтва ў краіне, а месцам іх у некалькі разоў болей, як белых. У апошнія часы сярод нэграў пачала пашырацца нацыянальная съядомасць; яны залажылі цэлы шэраг організацій, якія маюць на мэце вызваленіе Афрыкі з-пад ярма эўропейцаў. З свайго боку, белыя залажылі свае саюзы, спэцыяльна накіраваныя супроць нэграў. Члены гэтых саюзаў ня рэдка бяз усякай прычыны ўтрымліваюцца ў хату нэграў, б'юць гаспадароў, а за ўчынкі нэграў караюць іх съмерцю бяз суду.

Белыя ня хоць абедаць за адным сталом з нэграмі, не згаджаюцца нават сесці ў адзін вагон з імі. І гэта робіцца, ня гледзячы на

тое, што нэгры цяпер лічацца поўнапраўнымі грамадзянамі рэспублікі і нясуць на сваіх плячох усю цяжкасць гаспадаркі. Амаль што ўсе нэгры гавораць толькі паангельску, значная частка іх вучыцца ў вышэйших школах.

Галоўным заняткам насельнікаў зьяўляецца земляробства. Больш за ўсё тут сеюць *баваўны*, якая зьяўляецца галоўным багаццем і галоўным продуктам вывазу з краіны. Тут вырабляецца баваўны столькі, як ува ўсіх іншых краінах съвету, узятых разам.



Мал. 143. Паравы паром на *Micicini*.

Апрача таго, тут сеюць многа рыжу, галоўным чынам, у вусьцях *Micicini*, кіяхоў, галоўнага тутэйшага збожжа, і цукровай трывальні. Замест бульбы, сеюць бататы і іншыя падзваротнікавыя расьліны. На Флёрыдзе вельмі пашыраны сады паўднёвых плодовых дрэў—цытрын і памаранцаў. Часам там зьбіраюць многа пладоў, але бывае, што плодовыя дрэвы гінуць ад марозаў.

Гадоўля жывёлы ня мае вялікага значэння. Замест коняй, тримаюць многа мулаў; на рысавых палёх працуюць бавалы.

Калісі вадазбор *Micicini* належалаў да Францыі пад імем коленіі Люізіаны. Цяпер гэты назоў захаваўся за тым штатам, што ляжыць у вусьцях гэтай ракі. У найвялікшым горадзе гэтага штату і ўсёй краіны—*Новы-Орлеан* (377 тыс. насельн.) яшчэ і да цяперашняга часу жыве многа французаў. Новы-Орлеан ляжыць у самым вусьці сярод балот і часта падпадае пад небясьпеку, ад разводзьдзяў ракі. Каб сстрымаць разводзьдзі, тут утвораны штучныя ахойныя грэблі. Гарачы і вільгатны клімат гораду зьяўляецца вельмі шкодным для здароўя.

Многа людзей, асабліва ёўропэйцаў, тут памірае штогод ад так званай жоўтай гарачкі. Другая загана тутэйшага клімату—страшэнныя гураганы, ад якіх часам гіне многа будынкаў. Аднак, палажэньне ў вусьцях Mіcісіpі зьяўляецца такім выгодным, што Новы-Орлеан хутка вырас і зрабіўся найважнейшай прыстанню краіны, аднай з важнейших прыстаняў Злучаных Штатаў. Паводле вывазу баваўнянага сырцу Новы-Орлеан быў першым горадам съвету. Толькі ў 20 веку яго перагнаў паводле вывазу баваўны Гальвэстон, які ляжыць на захад ад яго на беразе Мэхіканскай затокі ў штаце Тэхас.

Плоскаўзвышша Прэрый.

Вялізнае Плоскаўзвышша Прэрый ляжыць у самым асяродку Паўночнай Амэрыкі. Яно пачынаецца на захад ад вялікіх азёр, Mіcісіпскай нізіны і заходніх адгор'яў Апалахскага горнага ўкладу—Мядзяных гор і Озаркаў.

Прыступкамі гэтае плоскаўзвышша падымаецца ўсё вышэй, чым далей на захад, чым бліжэй да Кордыльер.

З заходу на ўсход гэтую краіну пераразаюць вялікія стэпавыя рэкі. Зъбягаючы з прыступак, яны ствараюць вадаспады і парогі. Раз-



Мал. 144. Стаянка перасяленцаў у прэрыях.

мываючы мяккі ґрунт краіны, гэтыя рэкі пракапалі сабе глыбокія вузкія далины, так званыя каньёны. Большая частка гэтых рэк і ў тым ліку найвялікшная з іх—даўжэзная Mісуры—нясуць сваю воду ў Mіcісіpі. Паўночная частка краіны ляжыць у вадазборы р. Саскачаван, якая працякае праз воз. Вінілэг і пад назовам р. Нэльсон выносіць воду гэтага возера праз тайгу ў Гудзонскую затоку.

Клімат краіны сухі, контынэнтавы. Лета тутака гарачае, зіма халодная, але маласьнежная, даждоў выліваецца мала. Часамі ўзімку з пайночнага-захаду дзъмуць сухія халодныя вятры, пры якіх нават неўялікі мароз прымушае стыгнуць кроў у жылах. Бывае, што пры гэтых вятрах гінуць з холаду людзі і сотні штук дамовай жывёлы.

На поўначы, у вадазборы Саскачавану, зіма асабліва марозная і даўгая. У вадазборы Місуры ды Арканзасу зіма карацейшая, але таксама халодная. Затое там занадта гарачае лета і ад сухменяў часцей гіне расылінасьць. На поўдні, у штаце Тэхас, лета яшчэ гарачэйшае, але зіма зусім кароткая бяз сталага сънегавога насыцілу, так што там жывёлу можна пасьвіць блізка што ў працягу ўсёй зімы.

Расылінасьць плоскаўзышча стэпавая; дрэвы трапляюцца толькі ў речных далінах. Па раўніне распасыціраеца так званая *прэрыя*. Там растуць толькі травы, якія зьяўляюцца добрым кормам для жывёлы. Найпрыгажэйшы выгляд маюць прэрыі ўвясну, калі там красуюць розныя лярэстыя стэпавыя краскі. Але пад гарачымі праменямі сонца краскі хутка ападаюць, трава жоўкне, і ўлетку стэп мае аднастайны, невясёлы выгляд. Асабліва ўбогая расылінасьць на заходзе, дзе клімат найсушэйшы. Там трапляеца толькі палын, лябеднік ды сочныя калочыя опунты.

Калісі па бязъмежных просторах прэрый пасьвіліся вялізныя статкі *бізонаў*, дзікіх быкоў, падобных да нашых зубраў. Мясам бізонаў жывіліся бадзяжныя індзейцы.

Цяпер бізонаў замяніла дамовая жывёла, а індзейцаў замянілі белыя колёністыя. Частка сучасных насельнікаў, галоўным чынам на заходзе, займаеца выключна гадоўляй жывёлы і вядзе напалову вандроўны спосаб жыцця. Гэта так званыя каўбоі, заўсёды ўзброеныя коннікі-пастухі. Мяса і скуры сваёй жывёлы яны вывозяць ува ўсе канцы Амерыкі і ў Эўропу.

На поўначы і на ўсходзе, дзе клімат не такі сухі, пашырылася земляробства. На ўрадлівой глебе год-у-год без угнаення сеюць пшаніцу. Жнуць, сеюць, аруць, барануюць з дапамогай машын, без якіх досыць рэдкая люднасьць краіны ніколі не пасыпела-б управіцца з сваімі бязъмежнымі палямі. Калі зямля пачынае слабець, мясцовыя фэрмеры кідаюць свае фэрмы і пераходзяць на новыя месцы шукаць лепшых ураджаяў.

У апошнія часы мясцовыя насельнікі ўзяліся за лепшыя спосабы гаспадаркі, навучыліся змагацца з сухменямі і паставілі ральніцтва до-сыць высока. Даўней часта за ўраджайнім годам ішоў неўраджайны, прычым багатыя акругі раптам бяднелі і вылюдняліся. Цяпер ураджайнасьць стала больш роўнай.

Пшаніцы сеюць болей за ўсё на пайночным усходзе ў вадазборы Саскачавану і каля возера Вініпэг. У сярэдній частцы краіны, побач

з пшаніцай усё большую ролю грають кіяхі. На паўдні кіахі зъяўляюцца галоўным збожжам, а для жывёлы там апрача гэтага сеюць асаблівае проса—сорго.

Зямля ў прэрыях належыць да сярэдніх зямляўласнікаў—фэрмэраў. Маладыя перасяленцы, якія яшчэ ня маюць сваёй зямлі, працујуць на фэрмах, як парабкі, добра зарабляюць і звычайна хутка абжываюцца настолькі, што могуць набыць уласную зямлю. Асабліва добра жывеца земляробам на поўначы ў вадазборы Саскачавану. Гэтая частка прэрый належыць да Канады і вывозіць асабліва многа збожжа ў Эўропу.

Сярэдняя і паўднёвая часткі краіны належаць да Злучаных Штатаў. Там збожжа таксама надзвычайна многа, але адтуль яго вывозяць галоўным чынам, у іншыя краіны Злучаных Штатаў, і ў Эўропу адтуль трапляе толькі малая частка мясцовай працукцыі.



З усходу на захад праз прэрыі пралягае некалькі так званых трансконтинэнтальных чыгунак, гэта значыць такіх, што пераразаюць контынэнт Амерыкі ад Атлянтыкі да берагоў Вялікага акіяну. Станцыі гэтых чыгунак зъяўляюцца складамі збожжа. На станцыях фэрмэры аддаюць сваё збожжа на млыны, каля станцыі яны ў тамтэйшых крамах купляюць усе патрэбныя для свайго ўжытку фабрычныя і замежныя вырабы.

Каля чыгунак і вялікіх рэк павырасталі і места, гандлёвые асяродкі плоскаўзышша. Некаторыя з іх хутка зрабіліся вялікімі, багатымі

гарадамі, і другія заняпалі ў час неўраджаяў, але на змену іх утварыліся новыя ў іншых куткох краіны. Аднак, у паўночнай з іншымі краінамі Сярэдній паласы Паўночнай Амерыкі, Плоскаўзышша Прэрый—тыповы сельска-гаспадарчы край. Большаясьць мясцовай люднасці живе па фэрмах і вёсках. Гарадоў тут многа меней, як, напрыклад, у Апалахах.

Мал. 145. Каўбой аб'ядждае зъдзічэлага каня.

У межах тэй часткі прэый, якая належыць да Канады, найважнейшы горад—*Вініпэг* (178 тыс. насельн.), што ляжыць каля аднаразоўнага возера на Канадзкай трансконтынэнтальнай чыгунцы ў провінцыі Манітобе.

У Манітобе жыве, між іншым, многа расійшаў. Гэта сэктанты духаборы, якія не маглі спакойна жыць у Расіі, бо, згодна сваіх поглядаў, не хацелі йсьці на вайсковую службу, а за гэта іх прасльедваў і караў расійскі ўрад. Паводле вялікарускага звычаю яны ўладаюць зямлёй супольна, усёй грамадой і жывуць па вялікіх вёсках, у той час як навокала іх ангельцы жывуць па хутарох-фэрмах.

У межах Злучаных Штатаў найвялікшы горад прэый—*Омаха* (192 тыс. насельн.) на р. Місуры з вялікімі разьніцамі і млынамі.

У паўднёвой прэрыі найвялікшы горад—*Форт-Ворт* (106 тыс. насельн.) у штаце Тэхас.

Скалістыя горы.

Кордыльеры Сярэдняй паласы Паўночнай Амэрыкі запаўняюць прыблізна, трэцюю частку гэтай паласы і ня могуць лічыцца за адну краіну. Заходняя галіна іх, так званыя Скалістыя горы, падымаецца вялізной



Мал. 146. Елостонскі парк. Прыступкі з крамнязёму.

сьцяной над Плоскаўзышшам Прэый і складаецца з некалькіх горных дланцугоў, паміж якіх застаюцца досыць нізкія і выгодныя горныя праходы. Месцам горныя грамады складаюцца з старадаўных пагнутых пластоў земнай кары, месцам, замест гэтых пластоў, на паверхні ляжаць нова-вульканічныя выбуховыя пароды—базальты, трахіты і інш. Як відаць, земная кара ў гэтых месцах патрэскалася, і з утвораных шчылін

павыпаўзла лява, якая, астыгнуўшы, зрабілася базальтамі або трахітамі. Магчыма, што лява і да гэтага часу не пасьпела астыгнуць у некаторых месцах пад земнай паверхній. Аб гэтым съведчаць гарачыя крыніцы, якія выбываюцца на паверхню ў некаторых месцах краіны.

Асабліва многа гарачых і цёплых крыніц у так званым Елостонскім нацыянальным парку. Там на невялікай прасторы налічваюць 3.600 гарачых крыніц і 100 вялікіх прыгожых гэйзараў. Некаторыя крыніцы съсякаюць па прыступках, утвораных з крамнізёму, які зъмяшчаецца ў вадзе -крыніц і выдаляеца з яе, калі яна пачынае астываць. Гэйзары Елостонскага парку лічацца адным з найвялікшых дзіваў Амэрыкі.



Мал. 147. Гэйзар у Елостонскім парку.

Наагул Скалістая горы адзначаюцца прыгожым краявідам. У той час як сухія прыгор'і іх пазбаўлены ўсякай расбліннасці, тут у горах ападкаў бывае доўсыць многа, і па схілах растуць лісіцы, складзеныя пераважна з хвой і елак. Па горных вярхох трапляюцца альпійскія лугі, а месцам і зусім голыя скалаватыя прасторы. Вечнага снегу тут няма, але на паўночных схілах некаторых найвышэйших гор снег ляжыць часам па некалькі год. У ледавіковую эпоху снег ляжаў на многіх горных грудах, і вялікія ледавікі спаўзалі струменямі па горных далінах.

Сучасны клімат краіны сухі, калі яго раўняць з кліматам іншых горных краін. Неба звычай-

на яснае, вятры бываюць рэдка. Аднак, часамі здаряюцца навальніцы і мяцеліцы, у час якіх нават спыняюцца цягнікі. Як і ўва ўсходніх штатах, тут часта адбываюцца раптоўныя неспадзянаваныя зъмены тэмпературы: мароз замяняе съпякоту—і адваротна, часам некалькі раз у ночадзеньне. Розыніца ў тэмпературы лета і зімы вялікая.

Город Дэнвер у прыгор'ях мае сярэднюю гадавую $+9,7^{\circ}$, сярэднюю ліпня $+22,6^{\circ}$, студзеня $-2,1^{\circ}$. Ападкаў там выліваецца 352 мм. Але па горных вярхох колькасць ападкаў павялічваецца ў два-три разі.

Па няпрыступных куткох краіны захавалася яшчэ многа дзікіх жывёл, якіх ужо зьнішчылі ў іншых краінах Сярэдніяя паласы Паў-

ночнай Амэрыкі. У Елостонскім парку, дзе забараняеца паляваньне, жывуць яшчэ бізоны, бабры, алені, віларогі, горныя бараны і г. д.

У іншых месцах пад уплывам чалавека дзікая жывёльнасьць зьнікае і замяняеца статкамі дамовых авечак, якіх тут асаблівá многа, быдла, коняй, а на паўдні—яшчэ аслоў. Земляробства магчыма толькі ў далінах і ў прыгор'ях пры штучным абваднені.

Насельнікі займаюцца, галоўным чынам, нетракапальнай прамысловасцю. Вялікія запасы серабра, медзі, золата, волава (Pb) і жалеза дазваляюць лічыць краіну аднэй з найбагацейшых на карысныя выкапні. Ёсьць тут і падземны апал: вугаль, нафта.

Галоўны асяродак здабываньня руды і гісэрневай прамысловасці—горад Дэнвер (256 тыс. насельн.) у штаце Колёрадо.

Дзякуючы ніzkім выгодным праходам, краіна можа лічыцца досьць даступнай. З усходу на захад праходы пракладзена некалькі трансконтынэнтавых чыгунак.

Сучасныя насельнікі краіны амаль што выключна белыя. Тубыльцы краіны—індзейцы—захаваліся толькі на спэцыяльна аддзеленых для іх кавалках зямлі. У паўднёвай частцы краіны захаваліся цікаўныя падземныя будынкі тубыльцаў, так званыя „гарады“. Гэта выкананыя ў зямлі пячоры, у якіх жыло па некалькі сямей адначасна. Пячоры выкананы ў некалькі паверхаў у зрывістых прыступках, прычым з аднаго паверху ў другі можна было праісьці толькі па знадворных драбінах.

Плоскаўзышты Далёкага Заходу.

На захад ад Скалістых гор ляжыць адзін з найсушэйшых у сьвеце краёў—Плоскаўзышты Далёкага Заходу. Ад мора гэтыя плоскаўзышты аддзелены Каскаднымі гарамі на паўночным захадзе (глядзі аглед Колюмбійскай краіны) і іх працягам—Сьерай-Нэвадай на паўднёвым захадзе. Месцам яны зусім ня маюць стоку, месцам рэкі, якія пачынаюцца ў Скалістых горах, працякаюць па плоскаўзышах, праціваюцца праз заходнія горныя ланцугі і ўліваюцца ў Вялікі акіян.

Краіну можна падзяліць на тры часткі, аддзеленыя ад аднэй вадападзельнымі грудамі. Паўночная частка, складзеная з вульканічных скал, ляжыць у вадазборы ракі Коломбіі і яе прытокі Снэк.

Сярэдняя частка была калісь дном вялікага возера, рэшткай якога звяўляеца бяссокаве Вялікае Салонае возера. Гэтая частка завецца Вялікім Басэйнам і або зусім ня мае ніякіх рэк, або абвадніеца прытокамі Вялікага Салонага возера і ня мае рэчнай сувязі з акіянам.

Паўднёва-ўсходняя частка краіны прарэзана вузкім і глыбокім каньёнам, па якім бяжыць у Каліфорнскую затоку рака Колёрадо. Гэтая частка краіны мае выгляд вялізных прыступак, з якіх найвышэйшая ляжыць на паўночным усходзе, а найніжэйшая—на паўднёвым захадзе, дзе знаходзіцца гэтак званая Даліна Сымерці. Даліна Сымерці

зьяўляеца найглыбейшай западзінай Амэрыкі. Дно яе ляжыць на 146 мэтраў ніжэй роўню мора. Іншыя месцы паўднёва-усходнай часткі краіны ляжаць многа вышэй і пераважна зьяўляюцца плоскаўзышшамі. Прыступчатасць выклікае ўтварэннне вадаспадаў на р. Колёрадо, а вадаспады, руйнуючы пласты, з якіх спадаюць, патроху перасоўваюцца назад (проціў цячэння ракі) і прымываюць глыбокія каньёны з проставеснымі высокімі берагамі. Галоўнай асаблівасцю каньёна зьяўляеца паземнае палажэнне пластоў земнай кары, прапрэзаных гэтымі цяснінамі. Здалёку каньён выглядае вузен'кай шчылінай на роўным плоскаўзышшы, і толькі зблізка дзівіць сваёй вялізарнасцю і глыбінёй.

Абкружаная з усіх бакоў гарамі, Плоскаўзышшы Далёкага Заходу маюць надзвычайна сухі клімат. Месцам, напрыклад, у Даліне Съмерці выпадае менш за 100 міліметраў гадавых ападкаў. Лета тут вельмі гарачае, а зіма халодная; розніца ў тэмпературы дня і ночы таксама вельмі вялікая (горад Солт-Лэк-Сіты каля Вялікага Салонага возера мае сярэднюю гадавую тэмпературу $+10,7^{\circ}$ сярэднюю ліпня $+24,4^{\circ}$, студзеня $-2,3^{\circ}$. Ападкаў 432 мм.).

Паўсюды краіна мае выгляд пустыні. Толькі самая нягрэблівая расыліны, як палын, солялюбы, некаторыя кактусы і юка могуць расці ў такім сухім клімате. Толькі пры штучным абвадненні тут можа радзіць збожжа і садовіна.

Тубыльцы краіны—розныя пляменіні індзейцаў—займаліся пераважна паляваннем. У XVII в. сюды надышлі з паўдня гішпанцы, а потым з усходу пачалі сюды прасоўвацца амэрыканскія белыя зывералоўцы-трапэры. Аднак, індзейцы



Мал. 148. Даўна на Плоскаўзышшах Далёкага Заходу.

яшчэ пераважвалі ў краіне. Толькі ў сярэдзіне мінулага стагодзьдзя сюды перасяліліся першыя аселяя імігранты—мормоны. Гэта—сэкта, якая прызнае многажонства і з гэтай прычыны была выгнана з сярэдніх штатаў. Асталяваўшыся ў пустыні каля Вялікага Салонага возера, мормоны шляхам многагадовой старэннай працы, карыстаючыся штучным абвадненнем, ператварылі значныя прасторы пустыні ў багатыя нівы і сады.

Пасля вайны Злучаных Штатаў і Мэхікі (у 1848 г.), якая атрымала ў спадчыну ад гішпанцаў права на Колёрадзкое плоскаўзышшы і Вялікі Басэйн, краіна цалкам увашла ў склад Злучаных Штатаў. З гэтага часу белыя перасяленцы аканчальна павыганялі індзейцаў з леп-

шых куткоў краіны. Цяпер індзейцы жывуць на спэцыяльна аддзеленых для іх землях і патроху выміраюць. Затое лік белых хутка ўзрастает.

Апрача мормонаў, тут жыве многа каўбояў, якія займаюцца пераважна гадоўляй жывёлы, асабліва *авечак*, якія ня грэбуюць убогай травой краіны.

Карыстаючыся штучным абвадненнем, белыя сеюцы пшаніцу, кіяхі, ячмень, авёс, люцэрну на корм авечкам і быдлу, бульбу, цукровыя буракі, саджаюць пладовыя дрэвы: яблыні, ігруши, сылівы, абрыйкосы, пэрскі, вінаграднік, на поўдні нават фінікавую пальму.



Мал. 119. Плоскаўзвышшы каля вялікага каньёну на р. Колерадо.

Найлепш стаіць земляробства ў штаце Утаха, дзе жывуць мормоны. Асяродкам гэтага ўраджайнага багатага кутка з'яўляецца горад *Сольт-Лэк-Сіты* (118 тыс. нас.), што ляжыць пры ўпадзезе р. Ёрдан у Вялікое Салоне возера.

Мормоны зусім ня цікавяцца нетракапальнай прамысловасцю, ня гледзячы на вялікую колькасць падземных багацьцяў краіны¹⁾. З гэтай прычыны нетракапальная прамысловасць аказалася ў руках пазнейшых перасяленцаў з усходу, да якіх цяпер належыць большасць насельнікаў краіны.

У 70-ых гадох мінулага веку хутка засяліўся штат Невада на заходзе краіны, дзе тады распрацоўвалі так званую Комстокскую жылу. Але хутка багацьці гэтага штату былі вычарпаны, і ён апусцеў. Затое ў іншых куткоў краіны знешліся вялікія паклады золата, серабра, медзі, волава, вугалю, і нетракопы пакіраваліся на поўдзень у Арызону, на ўсход у Утаху і на поўнач у Монтану і Ідахо. Цяпер карысныя выкапні з'яўляюцца галоўным багацьцем краіны.

¹⁾ Знойдзенае мормонамі золата мормонскія правадыры абвясцілі непатрабным для чалавека предметам, але значную частку яго захавалі для сябе і палажылі на сваё імя ў адзін з Нью-Ёркскіх банкаў.

Каліфорнія.

Заходняе ўзьбярэжжа Сярэднай паласы Паўночной Амэрыкі і ланцуг Сьера-Нэвада, што аддзяляе ад яго плоскаўзышы Далёкага Захаду, уваходзяць у склад штату Каліфорнія. Гэта адна з багацейших краін сьвету, край багацьця і харства.

Каля берагоў Вялікага акіяну цягнуцца Паўузьбярэжныя Кордыльеры, працяг аднаназоўнага ланцуза Колюмбійскай краіны, а паміж гэтымі гарамі і Сьерай-Нэвадай цягнецца шырокая прадоўжная Каліфорніская даліна, пакрытая ўрадлівай нанесенай рэкамі глебай.


Сьера-Нэвада засланяе Каліфорнію ад халодных усходніх вятроў, і ўзімку там пераважаюць цёплыя і вільготныя морскія вятры. Улетку-ж цераз Сьери-Нэваду перавальваецца сухі і гарачы вецер з плоскаўзышшаў, і тады расліннасць у Каліфорніі съмягне, дрэвы пакрываюцца пылам. Нагаул клімат тут падзваротнікавы, такі, як па берагах Міжземнага мора, а з гэтай прычыны і расліннасць вечназялённая, якая лёгка пераносіць сухое лета і красуе ўвесну пасъля дажджыстай мяккай зімы. Сярод тутэйших дрэў найцікаўнейшымі зьяўляюцца волаты-сэквоі, найвялікшыя дрэвы ў сьвеце, якія толькі тут, па схілах Сьери-Нэвады, і захаваліся яшчэ да гэтага часу.

Горныя схілы, пакрытыя лясамі вечназялённых дубоў, волаты-сэквоі і кедры дадаюць многа красы каліфорніскаму краівіду. Асаблівай прыгожасцю славіцца некаторыя куточки на схілах Сьери-Нэвады, напрыклад, Іосэміцкая даліна. Высокія зрывістыя скалы розных колераў, бліскучыя сонягі на горных вярхох, шумныя вадаспады і вясёлыя ручайкі,—усё гэта робіць чароўнае ўражанье на падарожніка.

Мал. 150. Вялікі каньён на р. Колёрадо.

Прыгожымі можна назваць і ўзгоркі Паўузьбярэжных Кордыльер, якія хаваюцца ў вечнай зеляніне цёмналістых дрэў, а ўвесну адзяюцца дываном рознакаляровых красак.

Прыблізна пасярэдзіне Паўузьбярэжных Кордыльер перарываюцца, і акіян праз так званую Залатую Браму ўразаецца ў Каліфорніскую



даліну, утвараючы найлепшую ў сьвеце прыгожую і глыбокую букуту Сан-Францыско. У гэтую букуту ўліваецца найвялікшая рака Каліфорніі Сакрамэнто, што цячэ з поўначы па даліне, і яе прытока—рака Сьв.

Акіма, якая цячэ па даліне з паўдня. Такім чынам, Залатая Брама зьяўляецца прыродным асяродкам краіны, з якім звязаны ўсе яе часткі. Тут утварылася і найважнейшая ў Амерыцы прыстань на Вялікім акіяне—горад *Сан-Францыско* (508 тыс. насельн.), які бойка гандлюе з Японіяй, Кітаем, Аўстрый і Новай Зэляндый і кіруе гандлем на ўсім заходнім узьбярэжжы Амерыканскага контыненту.

Асабліва хутка ўзрасташаў гэты горад у час так званай каліфорнскай залатой гарачкі, калі вялікія паклады золата пры-



Мал. 151. Дрэвы сэквой ў горных лясах Каліфорніі.

надзілі ў Каліфорнію масу людзей, якія шукалі золата. Золата мноства яшчэ й цяпер, але яго цяпер здабываюць дарагімі машынамі, і гарачка скончылася. Перасяленцы з усходніх штатаў і з Эўропы пачалі займацца земляробствам, пабудавалі фермы па ўсёй краіне, пачалі сеяць пшаніцу, кіяхі, авёс, ячмень і вінаграднік.

Земляробства спрыяла далейшаму разьвіццю краіны. Намецілася розыніца паміж паўночнай і паўднёвай часткамі краіны. На паўдні пашырана штучнае абвадненне падоў, разьвілося садоўніцтва, павырасталі гаі памаранцевых і цытрынных дрэў, гранатаў і смакоўніц. Апрача таго, там знешлі нафту і жывое серабро.



Мал. 152. Кітайскі квартал у Сан-Францыско.

Паўднёвая плады і нафта вывозяцца праз асяродак Паўднёвой Каліфорніі—Лес-Анжэлес (516 тыс. насельн.). Гэты горад ляжыць каля штучнай прыстані, але хутка расьце і ўжо перагнаў Сан-Францыску.

Паўночная частка Каліфорніі спэцыялізавалася на вырабе вінаграду, пшаніцы і меней далікатных пладовых дрэў. Гэтая частка краіны па старому цягне да Сан-Францыска і яго прадмесцяў, з якіх Оклэнд (216 тыс. насельн.) зьяўляецца канцовым пунктам першай трансконтынэнтавай чыгункі.

Як хутка разъвіваецца Каліфорнія, можна бачыць з таго, што ў 1850 годзе, праз 2 гады пасляя далучэння да Злучаных Штатаў, у ёй было 93 тыс. насельн.; у 1900 г.—1.485 тыс., а ў 1918 г.—3.427 тыс. Аднак, гушчыня залюднення і цяпер яшчэ невялікая (8-9 чал. на 1 кв. км.), тады як ураджайнасць глебы і іншыя прыродныя багацьці могуць пракарміць значна большую колькасць людзей. У звязку з гэтым трэба думаць, што лік насельнікаў краіны яшчэ доўга будзе павялічвацца.

З культурнага боку Каліфорнія таксама хутка разъвіваецца. Там ужо ёсьць два універсітэты, якія не адстаюць ад лепшых навуковых устаноў усходу.

У вапошнія часы Каліфорнія, дэякуючы сваёй прыгожай прыродзе, зрабілася ўлюбёным месцам адпачынку багатых амэрыканцаў.

ПАЎДНЁВАЯ ЧАСТКА ПАЎНОЧНАЙ АМЭРЫКІ.

(Мэхіка або Мэксіка).

Паўднёвая частка Паўночнай Амэрыкі звужана ў трыкутнік, урэзаны паміж Вялікім акіянам і Мэхіканскай затокай. Гэты трыкутнік увесь можа лічыцца часткай Кордыльерскага горнага ўкладу і зьяўляецца як-бы працягам плоскаўзвышшаў Далёкага Заходу сярэдняй паласы Паўночнай Амэрыкі.

З усходу і заходу гэты трыкутнік абгароджаны горнымі ланцу́гамі, з якіх усходні аддзяляе краіну ад вузкай прыморскай нізіны, а заходні строма абрываецца над берагамі Вялікага акіяну. Абодва гэтыя ланцу́гі здаюцца вялікімі горнымі съценамі, калі на іх глядзець з боку мора, але пры поглядзе з сярэдзіны краіны, з Мэхіканскага плоскаўзвышша, што ляжыць паміж гэтымі ланцу́гамі, яны выглядаюць шэррагам ня вельмі высокіх узгоркаў. Усходні ланцуг можа лічыцца працягам Скалістых гор; заходні—гэта як-бы працяг Сьеры-Нэвады.

У паўднёвой частцы краіны, дзе абодва ланцу́гі сходзяцца, над імі ўздымаюцца вялізныя вульканы, вярхі якіх ляжаць на 5 і болей кіламетраў вышэй ад роўню мора. Найвышэйшы з гэтих вульканоў: Орызаба ўва ўсходнім ланцу́гу (5.700 м.) і Попокатэпэль (5.452 м.) на паўднёвым заходзе. Выбухі вульканоў і частыя зямлятрасеньні съведчаць аб бязупыннай дзейнасці падземных сіл у межах краіны.

Да Мэхіканскай краіны, апрача плоскаўзышша і ўскрайных ланцугоў, трэба далучыць поўвостраў Ніжнюю Каліфорнію, якая запоўнена гарамі і выгледае нібы-та працягам Паўзьбярэжных Кордыльер штату Каліфорніі. Вузкая Каліфорнская затока, як-бы працяг Каліфорнскай даліны, аддзяляе гэтых поўвостраў ад контынэнту.


На гледзячы на значную вышыню горных ланцугоў Мэхікі, на іх амаль што ніяма вечнага снегу. Толькі на трох найвялікшых горах (Орызабе, Попокатэпэлі і Іцасіхуатлі) ёсьць вечны снег, і толькі з гэтых трох гор спаўзаюць горныя ледавікі.

На поўначы краіны, на мяжы з Сярэдняй паласой бяжыць найвялікшая рака краіны Рью-Грандэ-дэль-Нортэ, якая ўліваецца ў Мэхіканскую затоку.

Другая паводле велічыні рака Мэхікі Рью-Грандэ-дэ-Сант-Яго ўліваецца ў Вялікі акіян.

У паўночнай частцы плоскаўзышша ёсьць і бясстокавыя акругі.

Клімат краіны наагул цёплы або гарачы ў залежнасці ад пала жэньня. Сапраўдна зваротнікавы гарачы клімат пануе паўсюды каля мора і на схілах гор на вышэй 1.000 мэтраў над р. м.



Мал. 153. Гара Попокатэпэль.

Там, напрыклад, у Вэра-Круцы каля берагу Мэхіканскай затокі, сярэдняя гадавая тэмпература $+25,4^{\circ}$ і зіма мала адрозніваецца ад лета (сярэдняя тэмпература студзеня $+22,1^{\circ}$, ліпня $+27,7^{\circ}$). Ападкаў там асабліва для ўропэйцаў. Жоўтая гарачка заганяе ў магілу многа сотняў тамтэйшых насельнікаў штогод.

Багатыя наяды горады прыгарады сюды ўносяць чорныя дымы, якія ўзвышаюць Гіацинты. Пагонкі гэтых перасыпаніцу пакідзяць і да

З гэтай прычыны люднасьць краіны значна гусьцей жыве на паўднёвай частцы плоскаўзышша на вышыні 1.000—2.000 м. н. р. м., дзе пануе мерна цёплы клімат (там, напрыклад, у г. Мэхіка, сярэдняя гадавая тэмпература $+15,4^{\circ}$, самы гарачы месяц мае сярэднюю тэмпературу $+19,6^{\circ}$, самы халодны $+12,5^{\circ}$.) Дзякуючы нізкай географічнай шырыні, сонца там грэе амаль што ўва ўсе поры году адолькава, а дзякуючы значнай вышыні над роўнем мора, гарачыні там німа. Можна сказаць, што там заўсёды пануе вясна. Розыніца паміж летам і зімой галоўным чынам у колькасьці ападкаў, бо зіма там сухая, лета дажджыстае. Наагул ападкаў на плоскаўзышши ніякога (у Мэхіцы 610 мм.).

На поўначы плоскаўзышша, у бястокавых краінах, ападкаў так мала, як і на плоскаўзышах Даўёгага Захаду Сярэдняй паласы. Там таксама пануе пустыня, і люднасьць жыве вельмі рэдка.



Мал. 154. Расылінасьць Мэхіканскага плоскаўзышша.

Часам на плоскаўзышши здараюцца ўночы невялікія маразы, але снегу амаль што ня бывае, бо зіма сухая.

Сухасьць плоскаўзышша зьяўляецца прычынай перавагі там сухалюбных расылін. Асабліва там пашыраны сочныя расыліны, якія ў сваім съязбле або ў лісьці захоўваюць ваду і жывяцца гэтай вадой у сухую пару году. Такімі расылінамі зьяўляюцца розныя кактусы і ста-летнікі або агавы. Часта сустракаецца ў краіне яшчэ юка, якая мае выгляд нівысокага дрэўка.

У горах, дзе ападкаў болей, растуць вечназялённыя дубовыя і іншыя лясы, а над імі па вышэйших горах пераважваюць ігlastыя дрэвы.

Па ўзьбярэжжах, галоўным чынам у паўднёвай частцы краіны, расылінасьць чиста мізваротнікавая. Там пануе высокі густы лес, у якім дрэвы абкружаны ліянамі, так што праз такі лес нельга пра- біцца без сякеры або нажа. Там растуць розныя пальмы, смакоўніцы, шэраг каштоўных дрэўных парод, каўчуковае дрэва, рыцынавы куст, ананасы, ваніля і т. д.

Па лясах паўднёвых узьбярэжжаў Мэхікі жыве многа паўднёва-амэрыканскіх або, як іх завуць, неотропічных жывёл: шыроканосыя малпы, ланцырнікі, ляніўцы, мурашаеды, тапіры, іглакі, съвіньні-пэкары, пумы, ягуары; з птушак — колібрі, папугай. Над гарамі Мэхікі лётаюць вялікія драпежныя кондара.

Жывельнасьць плоскаўзышша падобна да жывельнасьці Сярэдняй паласы Паўночнай Амэрыкі. Там сустракаюцца чорны мядзведзь, лісы, рыси, воўк-коёт, куніцы, побач з янотамі, скунсамі, аленямі і брахунчыкамі (*Cynomys*). Тыповай жывёлай Мэхіканскага плоскаўзышша лічыцца аксолётль (*Sirgodon pisciformis*), вадаземнік, падобны да рыбы.

Люднасьць краіны яшчэ да Колюмба складалася з культурных асельных індэйцаў. Яны ўжо ўмелі здабываць медзь і дарагія металі, займаліся земляробствам, селялі кіахі, табаку, бавоўну, з якой выраблялі сабе адзеньне. Яны ўмелі будаваць прыгожыя будынкі і былі знаёмы з штучным абвадненнем, дзякуючы якому яны нават голую пустыню ператваралі ў багатыя палі. Яны мелі багатую мітолёгію, свой каляндар і нават ведалі пачаткі пісьменнасьці.

Поўнага адзінства паміж тутэйшых індэйцаў ня было. Тут жыло некалькі асобных пляменіньяў, з якіх кожнае мела сваю мову і свае звычай.

У пачатку XVI в. наймагутнейшым з гэтых пляменіньяў было племя ацтэкаў, якія залажылі вялікую Мэхіканскую дзяржаву.

У 1519 г. сюды надышлі гішпанцы з Фэрдынандам Кортэзам на чале. Яны перамаглі індэйцаў, залілі крывёю краіну, зруйнавалі тутэйшую культуру і далучылі Мэхіку да гішпанскіх уладаніньяў.

Багатыя паклады серабра прывабілі сюды новых перасяленцаў з Гішпаніі. Патомкі гэтых перасяленцаў пад імем крэоляў і да-



Мал. 155. Тыпы сучасных індэйцаў Мэхікі.

сучаснага моманту складаюць пануючую клясу насельнасьці. Аднак, значная частка эўропейскіх перасяленцаў перамяшалася з індзейцамі-тубыльцамі, утварыўшы мяшаную люднасьць, так званых мэтысаў, да якіх належала большасць сучасных насельнікаў. З мяшанцаў высунуліся прадстаўнікі сучаснай мэхіканскай буржуазіі, якія не адстаюць ад крэоляў у багацьці і ў панскасці.

Чистых індзейцаў засталося ў краіне якіх 2 мільёны, і хаты яны тут не выміраюць, як у Злучаных Штатах і Канадзе, але жывуць бедна і складаюць прыгнечаную клясу люднасьці.

У 1824 г. Мэхіка аддзялілася ад Гішпаніі і зрабілася самастойнай федэрацийнай рэспублікай накшталт Злучаных Штатаў Паўночнай Амерыкі. Прэзыдэнты Мэхіканскай рэспублікі часта захаплялі ў свае руکі ўсю ўладу ў краіне, рабіліся фактычнымі дыктатарамі, і толькі пасля рэволюцыі іх скідалі з пасад.

Галоўнае багацьце Мэхікі—карысныя выкапні. Нідзе ў сьвеце ня было здабыта столькі серабра, як тут. Разам з волавам яно сустракаецца амаль што па ўсёй краіне і здабываецца белымі ўжо з 1522 г. Апроч таго, тут здабываюць медэз, жалеза, золата, жывое серабро, соль, дарагое і будавальнае каменное, каменны вугаль.

У 1906 г. каля места Тампіка знашлі вялікія запасы нафты. Гэта адразу прынадзіла ў краіну чужаземны капитал. Галоўныя організацыі нафтапрамыслоўцаў Злучаных Штатаў началі змагацца з ангельскімі капиталістымі за валаданьне мэхіканскімі пакладамі нафты. Каб да-біцца перадачы нафты ў свае рукі, паўночна-амерыканскія капіталістыя організоўвалі ў Мэхіцы банды паўстанцаў, якія стараліся перадаць уладу ў гэтай дзяржаве прыхільнікам амэрыканскага капиталу. Між тым, здабыванье нафты хутка ўзрастала, і ў час сусветнай вайны Мэхіка аперадзіла Расію паводле ко́лькісці здабыванай нафты. Цяпер сярод усіх дзяржаў сьвету толькі Злучаныя Штаты перавышаюць на гэтym полі Мэхіку.

Ня глядзячы на вялікія падземныя багацьці Мэхікі, фабрычная прамысловасць тут пакуль што не разъвілася. Сельская гаспадарка трае значную ролю.

Карыстаючыся штучным абвадненнем, на плоскаўзышты сеюць кіяхі, галоўнае і найстарэйшае мясцове збожжа, боб, гарох, пшаніцу, бататы (салодкую бульбу), бавоўну, некалькі гатункаў сталетніку, з якога вырабляюць валакно на вяроўкі і мясцовую гарэлку. Значны зыск даюць сады памаранцавых, яблыневых і йгрушавых дрэў.

Паўзубрэжныя гарачыя часткі Мэхікі даюць каву, цукровую трисціну, бананы, нават какосы. Асабліва-ж там пашыраны лясныя промыслы, якія даюць каштоўныя гатункі дрэва. Большую ролю грае гадоўля жывёлы, галоўным чынам коз, якія здавальняюцца угобай спажывай. Козы вельмі пашыраны і на плоскаўзышты, нават у самых бедных куточках яго. Апрача таго, гадуюць

авечкі, коні, аслы і мулы, а ў саванах у паўднёвых частках краіны—быдла. Наагул жывёлы ня вельмі многа, але насельнікі спажываюць мала мяса, і дзеля таго жывёлу вывозяць.

У запошнія часы пашыраецца гадоўля шаўкоўнага вусеню. Раней была вельмі пашырана гадоўля чарвяца (кошэнлі), які жывіцца кактусамі і дае чырвоную хварбу. З таго часу, як на сусветным рынку запанавалі хэмічныя (анілінавыя) хварбы, гэтая галіна гаспадаркі заняпала.

Мэхіка наагул залюднена радзей, чымся Сярэдняя паласа Паўночнай Амэрыкі, але значна гусьцей за Паўночную паласу. Найгусьцей



Мал. 156. Сабор у г. Мэхіка.

жыве люднасць у паўднёвой частцы Мэхіканскага плоскаўзышша. Там знаходзіца і найвялікшы горад краіны, сталіца Мэхіканскай рэспублікі—Мэхіка (каля мільёну насельнікаў). Гэты горад быў заложан ацтэкамі ў 1325 г. Да цяперашняга часу тут захаваліся руіны палацу слыннага ацтэскага цара Монтэзумы, руіны старых паганскіх храмаў і іншыя помнікі старасьветчны. Побач з гэтымі рэшткамі старасьветчны, тут пабудаваны прыгожыя сучасныя эўропейскія будынкі, сярод якіх вызначаюцца нацыянальны палац, універсytэт, сабор, акадэмія нетракапальнага промыслу, акадэмія мастацтваў, музэй. Горад лічыцца адным з найпрыгажэйшых у Амэрыцы, алे, дзякуючы высокаму роўню грунтавой вады, сакітарнае яго становішча далёка не бліскучое.

З іншых гарадоў важны Гвадаліхара (119 тыс. насельн.) на заходзе краіны каля вадаспаду, сілай якога карыстаюцца буйныя фабрыкі гораду, і Вэрэ-Круц (48 тыс. насельн.) галоўная прыстань на беразе Мэхіканскай затокі з вывозам дарагіх мэталяў.

СЯРЭДНЯЯ АМЭРЫКА.

Кордыльеры Паўночнай Амэрыкі канчаюцца на поўдні Мэхіканскага плоскаўзышша каля так званага Тэхуантэпэксскага пярэсмыку.

На поўдзень ад гэтага пярэсмыку зноў падымаюцца вялікія горы, сярод якіх многа дзеяных і згаслых вулканоў. Гэтыя горы таксама завуцца Кордыльерамі, але ня маюць ніякай сувязі з паўночна-амэрыканскімі, ні з паўднёва-амэрыканскімі Кордыльерамі. Яны запаўняюць сабой сухаземны мост, што злучае Паўночную Амэрыку з Паўднёвай, і цягнуцца да Панамскага пярэсмыку. Прастора, запоўненая гэтымі горамі, калісь бытала згуртаваньнем астрравоў,—такім самым, як і суседня з ёй Вэст-Індзкія астрравы, разам з якімі яна лічыцца за асобную частку Новага Свету, так званую Сярэднюю Амэрыку.

Уся Сярэдняя Амэрыка зьяўляецца пераважна гарыстым краем, багата на вулканы, ведама частымі зямлятрасеннямі, адзначаеца гарачым зваротнікам кліматам.

Узімку тут дзьмуць паўночна-ўсходняя пасаты, улетку вятры часта мяняюцца. Усходняя схілы гор адзначаюцца вялікай колькасцю ападкаў, бо нават сухія пасаты, падымаючыся на горы, ахалоджваюцца і выдзяляюць з сябе многа вільгаті. Затое, пераваліўшы цераз горы, усходняя вятры робяцца зусім сухімі, і з гэтай прычыны на заходніх схілах гор ападкаў бывае мала.

На ўсходніх схілах гор растуць густыя зваротніковыя лясы, багатыя каштоўнымі дрэўнымі прададамі і прыгожымі пальмамі, сярод якіх асаблівай красой выдаецца каралеўская пальма (*Oreodoxa regia*). На заходніх схілах лясы чаргуюцца з саванамі.

Жывёльнасць Сярэдняй Амэрыкі мае шмат мясцовых асаблівасцяў, але стаіць бліжэй да паўднёва-амэрыканскай, як да паўночна-амэрыканскай.

Люднасць краіны складаецца пераважна з індзейцаў і мяшанцаў на контынэнце і нэграфу Вэст-Інды.

Эўропэйцы з Колюбам на чале напаткалі Сярэднюю Амэрыку раней ад іншых частак Новага Свету. Першыя гішпанскія перасяленцы ў Амэрыку спачатку асталяваліся тут. Аднак, насьляд заваёў Кортэза ў Мэхіцы і Пізаро ў Перу, большасць тутэйшых гішпанцаў перасялілася на поўдзень і на поўдзень.

Пасыль тішпанцаў у Вэст-Індыі зьяўліся французы, ангельцы, голландцы і іншыя эўропэйцы і залажылі тут свае колёніі. Рэшткі гэтих колёній захаваліся і да цяперашняга часу, але большая частка Сярэдняй Амэрыкі складаецца цяпер з маленьких незалежных рэспублік.

Цэнтральная Амэрыка.

Сухаземны мост паміж Паўночнай і Паўднёвай Амэрыкай або так званая Цэнтральная Амэрыка складаецца з чатырох асобных краін, аддзеленых ад аднай лагчынамі. Кожная з гэтих краін была, мабыць, калісьці асобным востравам, а лагчыны, што разъдзяляюць гэ-

тыя краіны, былі, мусібыць, морскімі пратокамі. Морскай пратокай быў і Тэхуантэпэкскі пярэсмык, што злучае ўесь гэты край з Паўночнай Амэрыкай.

На паўднёвы ўсход ад гэтага пярэсмыку цягнецца паўночна-заходняя частка Цэнтральнай Амэрыкі, пакрытая горнымі ланцугамі, складзеная з старых пластоў і новавульканічных земных парод.

На поўначы з гэтай краінай стыкаецца поўвостраў Юкатан, які мае выгляд досыць роўнага вапнавага плоскаўзвышша.

Вузкая лагчына, па якой цякуць на поўнач у Атлянтыку рака Улуа, а на поўдзень у Вялікі акіян рака Гуаскаран, аддзяляе паўночна-заходнюю частку Цэнтральнай Амэрыкі ад сярэдняй часткі, якая таксама мае выгляд горнага краю, багатага вульканамі. Сярэдняя частка абмяжована з паўдня доўгай і шырокай лагчынай, у якой ляжаць азёры Манагуа і Нікарагуа і па якой бягучы рэкі, што злучаюць гэтыя азёры паміж сабой і з Атлянтычным акіянам. Над гэтай лагчынай стаіць шэраг дзейных вульканau, з якіх некаторыя ўтварыліся на памяці людзей у XIX веку.

На паўдня ад гэтай лагчыны цягнецца паўднёва-ўсходняя частка Цэнтральнай Амэрыкі, якая дасягае да Панамскага пярэсмыку.

Панамскі пярэсмык мае шырыню толькі ў 50 кілометраў і найвялікшую вышыню ў 82 метры над роўнем мора. Як і Тэхуантэпэкскі пярэсмык, Панамскі лічыцца даўнейшай морскай пратокай, якая з цягам часу была завалена нова-вульканічнымі пародамі (астыглай лявай).

Ужо даўно эўропэйцы надумалі пракапаць праз Панамскі пярэсмык морскі канал, каб морскія караблі маглі тут праплываць з Атлянтыкі ў Вялікі акіян. Французы нават пачалі гэту працу яшчэ ў 80-ых гадох мінулага веку, але зьдзейсніць проект Панамскага канала ім не давялося.

З посьпехам пачала пасоўвацца гэтая справа толькі ў XX веку, калі за яе ўзяўся ўрад найбагацейшай дзяржавы съвету—Злучаных Штатаў Паўночнай Амэрыкі. У 1914 годзе канал быў пракопаным, і цяпер з кожным годам праз яго праплывае ўсё большы лік караблёў. Дзякуючы Панамскому каналу, Нью-Ёрк і іншыя прыстані Атлянтыкі як-бы прыблізіліся да Сан-Францыска і іншых вялікаакіянскіх партовых гарадоў, бо морская дарога паміж імі скарацілася болей, як у 2 разы.

Праца капаньня каналу вялася ў надзвычайна нявыгодных акалічнасцях. Клімат краіны гарачы і вільгатны; аколіцы каналу багаты балотамі; парнае паветра выклікае ў чалавека зморанасть і лягнівасць; зваротнікавая гарачка заганяла у магілу сотні работнікаў, якія капалі канал. Толькі за вялікія гроши можна было наймаць такіх работнікаў, якія ішлі сюды амаль што на пэўную съмерць.

Расылінасць і жывёльнасць Цэнтральнай Амэрыкі вельмі падобны да паўднёва-амэрыканскіх. Люднасць, як і ў Мэхіцы, складаецца з індзейцаў, белых і мяшанцаў. Індзейцы з даўных часоў займаюцца земляробствам і жывуць асела. Сярод іх асабліва культурном было

племя майя на Юкатане. Ад эўропэйцаў яны запазычылі хрысьціянства і эўропэйскую вонратку. На ўсходніх узьбярэжжах, дзе клімат асабліва вільготны і дзе пераважаюць лясы, сустракаюцца дзікія бадзяжныя індзейцы.

Белая залажылі ў межах краю 6 самастойных рэспублік: Гватэмалю, Гондурас, Сальвадор, Нікарагуа, Костарыку і Панаму. Апошняя знаходзіцца ў поўнай эканомічнай залежнасці ад Злучаных Штатаў Паўночнай Амэрыкі. Найважнейшая частка Панамскай рэспублікі— паласа зямлі абапал Панамскага канала—нават зусім прададзена Злучаным Штатам. У большай ці меншай меры з Злучанымі Штатамі эканомічна звязаны і іншыя рэспублікі.

Апрача самастойных рэспублік, на поўначы, каля Тэхуантэпэкскага пірэсмыку і на поўвостраве Юкатане ляжыць некалькі штатаў, якія належаць да Мэхікі, а на паўднёвым заходзе Юкатану знаходзіцца брытанская колёнія Брытанскі Гондурас.



Мал. 157. Тыпы індзейцаў Цэнтральнай Амэрыкі.

Галоўныя продукты вывозу з краіны: кава, раўніковыя плады, асабліва бананы, хварба індыго, каўчук і дрэва. Для свайго улеснага ўжытку насельнікі сеюць кіяхі, цукровую трываліцу, бабы, рыс, бататы. На плоскаўзвышшах, дзе халадней, сеюць пшаніцу і бульбу.

Падземныя багацьці вялікія, але не асочаны. Нетракапальная пра- мысловасць дае невялікую колькасць золата, серабра і солі. Апра- цоўчая пра- мыловасць не пашырана, а з гэтай прычыны і гарадоў нямнога.

Найвялікшы горад Гватэмаля (125 тыс. насельн.), сталіца адна- назоўнай рэспублікі. Шансы на разьвіццё мае Панама, што ляжыць на беразе Вялікага акіяну пры ўваходзе ў Панамскі канал.

Вэст-Індыя.

Астравы Амэрыканскага Міжземнага мора (з якіх мораў яно складаецца?) былі вынайдзены Колюбам раней ад контынэнту Амэрыкі. Пры гэтым Колюб лічыў, што гэтыя астравы ляжаць калі берагоў паўднёва-ўсходняй Азіі і належаць да Індыі. Назоў Індыі замацаваўся за гэтымі астравамі. А тады, калі выявілася, што Амэрыка зьяўляецца асобным контынэнтам і яна мае нічога супольнага з Індыяй, эўропэйцы па прывычцы, называлі астравы Сярэднія Амэрыкі Вэст-Індыяй (Заходнія Індыяй), бо яны ляжаць на заход ад Эўропы, а сапраўдную Індыю пачалі зваць Ост-Індыяй (Усходнія Індыяй), бо яна ляжыць на ўсход ад Эўропы.

У склад Вэст-Індыі ўваходзяць Вялікія і Малыя Антыльскія астравы, якія аддзяляюць Караібскае мора ад Мэхіканскай затокі і Атлантычнага акіяну, Багамскія астравы і шэраг дробных астраўкоў, раскіданых навокала іх.

Багамскія астравы ледзьве прыпадымаюцца над роўнем мора і складаюцца з каралівай вапні.

Сярод Антыляў пераважаюць высокія горныя астравы.

Можна прасачыць тры горныя дугі, з якіх складаецца Вэст-Індыя..

У склад знадворнай, усходняй, дугі ўваходзяць астравы: Барбадос, самая ўсходняя з дробных Антыляў і Багамы. Сярэдняя дуга складаецца з усходняй паловы востраву Гвадэлюпы, з астравоў: Антыгуа, сіяцога Бартолемэя і Вялікіх Антыляў—Пуэрто-Рыко, Гаїты, Ямайкі і паўднёвых горных ланцугоў Кубы. Унутраная дуга складаецца з астравоў: Грэнады, сіяцога Вінцэса, сів. Люсіі, Мартыныкі, Домінікі, заходняй паловы Гвадэлюпы, сів. Астапа і іншых.

Усходняя дуга складаецца з каралевых вапнякоў, сярэдняя—з даўніх выбуховых і пластовых земных парод, заходняя—з нова-вульканічнай лявы. Там часта здараюцца вульканічныя выбухі, ад якіх часам гіне многа народу. Зямлятрасеньні таксама зьяўляюцца звычайнім зьявішчам Вэст-Індыі.

Асаблівасці вэст-індзкага клімату залежаць, галоўным чынам, ад пасатных вятроў, якія тут дзымуць амаль што бязъзменна ў працягу ўсяго году. Толькі ў канцы лета і ўвесені вятры часта мяняюцца, і пры гэтым, бывае, здараюцца страшэнныя гураганы. На тым куточку, на якім разгуляўся гураган, гіне ўсё жывое, і трэба лічыць ішчасцем, што гэтыя гураганы бываюць рэдка.

Паўночна-ўсходняя берагі Вэст-Індзкіх астравоў, абвяянія пасатамі, маюць досьць прыемны клімат з досьць вялікай колькасцю ападкаў, бо сухія пасаты ўсё-ж такі прыносяць туды вільгаць, калі з мора падымаюцца на ўзвышшы сухазем'я і пры гэтым ахалоджваюцца.

На паўднёвым заходзе астравоў, перавалішы праз горы, пасаты зьяўляюцца ўжо зусім сухімі вятрамі і ападкаў там многа меней.

Расъліннасьць краіны паўсюды багатая, тыповая міжзваротнікавая. На самым узъярэжжы ў паласе, заліванай прыплывамі, растуць манглевыя лясы; у сярэдзіне астравоў пераважваюць густыя лясы з прыгожымі пальмамі і каштоўнымі дрэўнымі пародамі.

Як расъліннасьць, гэтак і жывёльнасьць маюць шмат асаблівасцяў і значна розніца ад расъліннасьці і жывёльнасьці контынэнту. Гэта можна растлумачыць тым, што Вэст-Індыя вельмі даўно адасобілася ад контынэнту, калі там жылі яшчэ зусім іншыя організмы. Калі на контынэнце з'явіліся сучасныя жывёлы, Вэст-Індыя была ўжо аддзелена, і гэтыя жывёлы не маглі на яе перасяліцца.



Мал. 158. Зьбіранье цукровай трывсціны.

населенікаў для працы на руднях, індзейцы не прызыўчайліся да такой працы і хутка павыміралі. Тады белыя пачалі прывозіць сюды з Афрыкі чорных нявольнікаў—нэграў. Гэтыя падняволельныя перасяленцы лёгка пераносілі тутэйшы клімат і маглі добра працеваць на плянтацыях і ў капальнях. З кожным годам іх прывозілі ўсё больш і больш, так што хутка яны аказаліся ў большасці на многіх астравох краіны.

Нэгры запазычылі мову сваіх уладароў і патроху пераймалі эўропейскую культуру. Пасля зьнішчэння нявольніцтва на востраве Гаїты, нэгры залажылі нават дзіве нэгрскія рэспублікі: Гаїты на заходзе востраву і Домініканскую (Сан-Домінго)—на ўсходзе. У першай з іх

На Кубе і Гаїты жыве, між іншым, цікаўная жывёла—шчыліназуб, які належыць да кузолька-едных сысуноў і не сустракаецца болей нідзе. Блізкімі родзічамі яго лічацца толькі танрэкі, што жывуць на востр. Мадагаскары. Птушкі Вэст-Індыі падобны да птушак контынэнту, ды гэта і зразумела, бо птушкі маглі пераляцець на Вэст-Індыю нават і тады, як яна была ўжо аддзелена.

Люднасьць Вэст-Індыі ў даўнейшыя часы складалася, як бязмаль что паўсюды ў Амерыцы, з індзейскіх пляменіньяў. З іх найбольш упартая бараніліся ад эўропейцаў караібы, што жылі на Малых Антылях.

Эўропейцы, захапіўшы краіну, хацелі скарыстаць мясцовых капальнях і плянтацыях. Аднак, падняволельныя перасяленцы лёгка пераносілі тутэйшы клімат і маглі добра працеваць на плянтацыях і ў капальнях. З кожным годам іх прывозілі ўсё больш і больш, так што хутка яны аоказаліся ў большасці на многіх астравох краіны.

такуе мова даўнішых валадароў—французаў, у другой, якая раней належала да Гішпаніі, гавораць пагішпанску. Іншыя астравы да канца XIX веку заставаліся коленіямі эўропейскіх дзяржаў. Багамы і Ямайка належаць яшчэ і цяпер да Ангельшчыны. Сярод Малых Антыляў ёсьць коленії францускія (Гвадэлюпа, Мартыніка), ангельскія (Домініка, Св. Ліосіі, Св. Вінцэсія, Грэнада, Барбадос), голандскія і ўладаньні Злучаных Штатаў, набытыя ад Даніі. Да Злучаных Штатаў належыць і Пуэрто-Рыко, адваёванае ад Гішпаніі ў 1898 г. Найвялікшы востраў—Куба—да 1898 г. таксама належала да Гішпаніі, з 1898 да 1902 году знаходзіўся пад кіраваньнем Злучаных Штатаў, а ў 1902 годзе быў авбешчаны незалежнай рэспублікай, якая, аднак, засталася пад уплывам Злучаных Штатаў.

У першыя часы пасялья захаплення Вэст-Індыі эўропейцамі тут рабіліся спробы наладзіць нетракапальную прамысловасць.

Аднак, багатыя капальні Мэхікі і Пэру значна болей цікавілі таго-часных валадароў краіны—гішпанцаў, і яны пазакідалі рудні Вэст-Індыі.

Лепей пашла справа сельскай гаспадаркі, асабліва з таго часу, як з Афрыкі началі прывозіць танную працоўную сілу—нэграў-няволінікаў. Плянтацыі цукровай трывсціны, кавы, бавоўны і паўднёвых пладоў прынеслы нязвычайна вялікі зыск гаспадаром краіны.

Калі нявольніцтва было зынішчана, нэгры спачатку адмовіліся ад працы на плянтацыях. Аднак, з цягам часу яны зразумелі выгоды вызваленія плянтацыйных расльін і зноў началі сеяць цукровую трывсціну і саджаць каўнае дрэва.

У канцы мінулага веку разъвіццё ў Эўропе засеваў цукровых буракоў выклікала зыніжэнне цэн на трывсцінны цукер і часовы занядзялік плянтацый цукровай трывсціны ў Вэст-Індыі. У запошнія гады засевы цукровай трывсціны зноў пашыраюцца, а побач з імі разъвіваюцца плянтацыі іншых зваротніковых культурных расльін, асабліва бананаў.

Востраў Куба паводле вырабу трывсціннага цукру займае першае месца ў сьвеце, апрача таго, славіцца тытуном і найлепшымі габанскімі цыгарамі, якія вырабляліся ў месцы Габана або Гавана (303 тыс. насельн.), што ляжыць на поўначы востраву і лічыцца аднэй з лепшых прыстаняў сьвету. Як на самым паўночным востраве з Вялікіх Антыляў, на Кубе жыве больш белых, чымся нэграў; большасць гаворыць пагішпанску.

Востраў Гаіты вывозіць, галоўным чынам, каштоўнае дрэва, каву, какао; Пуэрто-Рыко—таксама каву, апрач таго, цукер, табаку, паўднёвия плады. Ямайка славіцца сваімі бананамі, апрач таго, вывозіць памаранцы, ананасы, какосавыя арэхі і іншыя паўднёвые плады. З даўніх часоў адтуль вывозяць многа цукру, рому і кавы.

Багамы залюднены рэдка, а вывозяць, галоўным чынам, ананасы і так званую „багамскую пяньку”, якую вырабляюць з валакон аднагатунку сталетніка.

Малая Айтылі залюднены вельмі густа, з даўных часоў яны пастаўляюць на сусветны рынак цукер, ром, каву, какао і ванілю.

ГАРАЧАЯ ПАЛАСА ПАУДНЁВАЙ АМЭРЫКІ.

На паўднёвы ўсход ад Панамскага пярэсмыку пачынаюцца горныя ланцугі Кордыльер Паўднёвой Амэрыкі. Прыблізна да 4 градусаў паўднёвой шырыні Кордыльеры Паўднёвой Амэрыкі па абодвух схілах пакрыты раўніковымі лясамі і належаюць да гарачага кліматычнага пасу.

На ўсход ад гор распашціраюцца шырокія нізіны: Орынокская, пакрытая пераважна саванамі, і Амазонская, пакрытая раўніковымі лясамі. Стараадаунае Гвіянскае або Гваянскае ўзвышша разьдзяляе гэтых нізін на ўсходзе, тады як на заходзе абедзіве нізіны злучаны паміж сабой. На поўдзень ад Амазонскай нізіны разьмісьцілася вялізная Бразыльскае ўзвышша, таксама вельмі старое, утворанае яшчэ ў першыя часы жыцьця на зямлі. Гэтае ўзвышша сягае, прыблізна, да 34° паўднёвой шырыні, але амаль што ўсе можа быць далучана да гарачай паласы.

Такім чынам, гарачая паласа абымае большую паўночную-ўсходнюю частку Паўднёвой Амэрыкі і на ўсходзе далёка ўдаецца на поўдзень, тады як на заходзе ледзіве пераходзіць за роўнік. Гэтае рэзьніца паміж заходнім і ўсходнім часткамі Паўднёвой Амэрыкі тлумачыцца, між іншым, разьмішчэннем морскіх плыней каля ўсходніх і заходніх берагоў Паўднёвой Амэрыкі.

З усходу Паўднёвую Амэрыку агравае цёплая Бразыльская морская плынь, з захаду ахалоджвае халоднае Перуанскае цячэнне. Дзякуючы цёпламу Бразыльскому цячэнню, раўніковыя лясы на ўсходзе сустракаюцца аж пад паўднёвым зваротнікам, у той час, як на заходнім узьбярэжжы, пад уплывам Перуanskага халоднага цячэння, сухія перахаложаныя краіны, падыходзяць з паўдня амаль што пад самы роўнік.

Паўночная-ўсходняя частка Паўднёвой Амэрыкі, такім чынам, адзначаецца гарачым і вільгатным кліматам. У тэмпературе рэзьніца паміж летам і зімой тут вельмі малая. Блізка што заўсёды і амаль што паўсюды, за выключэннем высокіх гор, тэмпература рэдка звышжаецца ніжэй $+20^{\circ}$ і рэдка павышаецца вышэй $+27^{\circ}$. Ападкаў звычайна многа, але каля роўніку яны выпадаюць амаль што ўсе поры году, галоўным чынам, увясну і ўвесені, а ў паўднёвой і ў паўночнай частках паласы— пераважна ўлетку.

У звязку з гэтым каля роўніку і на горных схілах, павернутых у бок Атлантыкі, растуць густыя раўніковыя лясы, складзеныя з вы-

сокіх дрэў, перавінутых ліянамі. Далей ад роўніку па нізінах і плоскаўзышаха, дзе пануе сухая зіма і дажджыстае лета, пераважваюць міжзваротнікавыя стэпы-саваны з густой высокай травой або суха-любныя лісы, лісьце якіх спадае ў час зімовых сухменяў. Часта сярод саван каля рэк трапляюцца галярэйныя лісы, нібы прысады ў парку.

У парыўнаныні з гарачымі краямі Афрыкі гарачая паласа Паўднёвай Амэрыкі адрозніваецца вялікай колькасцю ананасных расылін, філедэндраў і фуксій.

Жывёльнасць паласы яшчэ болей адрозніваецца ад жывёльнасці іншых гарачых краёў. Найболей тыповымі тутэйшымі жывёламі лічацца шыраканосыя малпы, напрыклад, малпы-равуны, гучныя крыкі якіх далёка чуюцца па тутэйших лісох, або вясёлыя малпы-капуцынкі. Шчарбатыя сисуны—няўклюдныя лазуны—ляніўцы, доўгаязыкія мурашаеды і панцырнікі; з капытнікаў—сьвінні-пэкары, і тоўстаскурыя тапіры—таксама лічацца тыповымі жывёламі Паўднёвай Амэрыкі. Вельмі многа тут розных грызуноў, да якіх належаць так званыя грызуhi або „морскія сівінкі“. З мясажэраў да сям'і катоў належаць вялікія каты—ягуары, і пумы, падобныя да азійскіх тыграў і афрыканскага льва. Чала-веку асабліва дакучаюць усялякія казулькі, галоўным чынам, мурашкі і москіты. Каб мурашкі ня грызлі мэблю, яе трэба стаўляць на асаблівыя пасудзінкі з вадой, а індзейцы заўсёды сіпяць у гамаках, каб у ночы іх ня кусалі мурашкі. Москіты распаўсюджваюць зваротнікавую гарачку, дзякуючы якой, эўропэйцы ня могуць доўга жыць у межах паласы.

Па лісох і саванах і да гэтага часу жывуць дзікія бадзяжныя індзейцы з пляменіняў тупі, ну-аруак, караібаў. На Кордыльерскіх плоскаўзышах жывуць і аселяя народы, напрыклад, племя чыбча на паўночным заходзе паласы. Сярод эўропэйцаў найлепш дастасаваліся да гарачага клімату гішпанцы і португаліцы. Яшчэ ў XVI веку яны залажылі тут свае колёні, перамяшаліся з тубыльцамі і занеслы сюды эўропэйскую культуру. З цягам часу тутэйшыя колёні аддзяліліся ад сваіх мэтрополій і зрабіліся незалежнымі рэспублікамі. Найвялікшая з іх—Бразыльская фэдэральная рэспубліка—заложана патомкамі перасяленцаў з Португаліі на ўсходзе Паўднёвай Амэрыкі. Да яе належаць амаль што ўсё Бразыльскае ўзышша і блізка што ўся Амазонская нізіна.

Патомкі перасяленцаў з Гішпаніі залажылі на поўначы рэспубліку Вэнэцуэлю, а на заходзе ў Кордыльерах—Колюмбію і Эквадар.

Апрача таго, на паўночным усходзе на плоскаўзышы Гвіяна трох колёні належаць да трох эўропэйскіх дзяржаў—Ангельшчыны, Голяндыі і Францыі.

Паўсюды панамі зьяўляюцца патомкі эўропэйцаў, так званыя крэолі, ды багатыя мяшанцы. Індзейцы і нэгры, якіх многа прывезена ў Гвіяну, жывуць на палажэнні нявольнікаў, якія толькі на паперы маюць права грамадзянства.

Паводле асаблівасцяй прыроды, галоўным чынам, паводле будоў і пахаджэння паверхні, а таксама паводле асаблівасцяй гаспадаркі гарачую паласу Паўднёвай Амэрыкі можна падзяліць на 5 краін: 1) Край падрауніковых Кордыльер, 2) Ляносы, 3) Гвіяну, 4) Амазонскую нізіну і 5) Бразыльскае ўзвышша.

Край падрауніковых Кордыльер.

Ужо ў Карабскіх моры каля берагоў Паўднёвай Амэрыкі ляжыць некалькі астравоў, якія належаць да ўкладу зморшчавых гор Паўднёвай Амэрыкі. Гэта астравы: Трынідад, Тобаго і іншыя (Кюрасао, Аруба, Бонайрэ). Разам з горным ланцугом, які цягнецца па паўночным беразе Паўднёвай Амэрыкі, гэтыя астравы складаюць Карабскую горную краіну, утвораную досыць даўно ў параўнаньні з сапрауднымі Кордыльерамі, моцна размытую і разъбітую на шэраг асобных масываў.

На захад ад Карабскіх гор пачынаюцца сапраудныя Кордыльеры, утвораныя многа пазней, высокія, шмат у якіх месцах пакрытыя вечным снегам. Вярхі Кордыльер часта перавышаюць 5 кілём. вышыні над роўнем мора.

У сваёй паўночнай частцы Кордыльеры Паўднёвай Амэрыкі складаюцца з трох ланцугоў, якія аддзелены адзін ад аднаго шырокімі прадоўжнымі далінамі. Усходні ланцуг ідзе з паўночнага ўсходу ад Карабскіх гор; сярэдні ланцуг ляжыць паміж рэкамі Магдаленай і яе прытокай Каўкай, і заходні ланцуг цягнецца з паўночнага захаду ад Панамскага пярэсмыку, як-бы злучаючы Паўднёвую Амэрыку з Сярэдняй.

Каля роўніку гэтыя тры ланцугі сходзяцца, а затым цягнуцца на поўдзень ужо толькі два роўнападзейныя ланцугі. Гэтыя два ланцугі ляжаць досыць блізка адзін ад другога і злучаны паміж сабой кароткімі папярочнымі горнымі грудамі. Такім чынам, там паміж гор, якія дасягаюць 3.000—6.000 мэтраў вышыні, застаюцца горныя катліны ў 2-3 тысячи мэтраў вышыні, абкруженныя гарамі з усіх бакоў. Сярод тамтэйшых гор много згаслых і дзейных вулканікаў. Найвялікшай гарой краіны зьяўляецца Чымборазо (6.310 м. н. р. м.), якія лічыцца згаслым вулканам і ляжыць каля самага роўніку. Блізка ад яго знаходзіцца Котопахі (5.943 м. н. р. м.), найвялікшы дзейны вулкан сьвету. Выбухі Котопахі бываюць страшэнна шкоднымі для людзей, бо ў час выбухаў раптам растаюцца масы горных сніягоў на версе гары, і рэкі разыліваюцца, затапляючы ваколічныя вёскі і зьнішчаючы будынкі.

Клімат падрауніковых Кордыльер гарачы і вільгатны. На ўзьбярэжжах і ў ніжніх частках горных схілаў пануе густы рауніковы лес, у якім пашыраны прыгожыя каралеўскія і какосавыя пальмы; кароёе дрэва, сок якога нагадвае малако; можа расці какао і іншыя рауніковыя карысныя расціліны. У гэтым лесе людзі здабываюць хварбоўныя расціліны, каўчук, каштоўныя лекі і гэтак далей. На вышыні 600 і бо-

лей мэтраў над роўнем мора клімат ужо не такі гарачы, хаця таксама вільгатны. Там таксама растуць густыя лясы, але пальмы ў гэтых лясох замяненіца дрэўнымі папарацыямі; сярод карысных расылін там пашыраны: хіннае дрэва, з кары якога здабываюць вядомы каштоўны лек—хіну, і кока, з якой здабываюць таксама вельмі важны лек—кокайн. Плады кокі ўжываліся ўжо задоўга да прыходу эўропейцаў у Амэрыку мясцовымі індзейцамі.

Яшчэ вышэй, на вышыні 1.000—2.000 мэтраў, клімат можа лічыцца мерна-чэплым з аднастайной тэмпературай ува ўсе поры году. Гэта, так сказаць, край вечнай вясны. На такой вышыні гусьцей за ўсё жывуць людзі, бо там няма шкодных для здароўя балот і небяспечнай раўніковай гарачкі.

Яшчэ вышэй у Кордыльерах, пачынаючы ад вышыні 2.500—3.000 м.,



Мал. 159. Котопахі.

важна бяздрэўныя прасторы, пакрытыя балотамі, горным мохам, асакой, наагул пустынныя і ўбогія. Снег выпадае часам ужо на вышыні 3.200 мэтраў, а на вышыні 4.500 мэтраў звычайна ляжыць вечны снег.

У залежнасці ад асаблівасцяў клімату, гаспадарка гарачых нізін і прыгор'яў адрозніваецца ад гаспадаркі ў горах. Для мясцовага ўжытку ў прыгор'ях саджаюць бананы, цукровую трывсціну, корань-плод юку, ананасы, дыні і іншыя карысныя расыліны гарачых краёў. Для вывозу за межы саджаюць каву, якую можна лічыць галоўным продуктам вывозу з Караібскай краіны, какао, якое асабліва пашырана на ўзбярэжжы Вялікага акіяну каля роўніку. Апрача таго, вывозяць ванілю, каўчук; дзе-ні-дзе сеюць табаку і баваўну.

На плоскаўзышашах, дзе пануе мерны клімат, галоўным продуктам мясцовага спажываньня зьяўляюцца кіхі; саджаюць бульбу, сеюць пшаніцу і ячмень; гадуюць дробную жывёлу.

У вадазборы Магдалены з даўных часоў здабываюць многа нафты і дарагіх мэталяў, асабліва золата і часткай плятыны. У Караібскай краіне таксама вельмі многа нафты. Наагул падземныя багацьці краіны вельмі вялікія, але мала асочаныя.

Першапачатковыя насельнікі ў Караібскіх горах складаліся з бандзяжных індзейцаў-людаедаў з племя караібаў. У Кордыльерах на плоскаўзышашах жылі аселяя індзейцы, якія займаліся земляробствам. У паўночнай частцы Кордыльер жыло племя чыбча, каля роўніку—племя квіту.

Пасля прыходу гішпанцаў індзейцы прынялі хрысьціянства і пачалі мяшацца з гішпанцамі. Караібы амаль што ўсе павыміралі, і цяпер у Караібскіх горах рашуча пераважваюць белыя. Наадварот, у Кордыльерах індзейцы захаваліся і да цяперашняга часу складаюць болей за палову ўсёй люднасці. Аднак белыя і мяшанцы там пануюць і кіруюць дзяржаўным і гаспадарчым жыцьцём. Дзяржаўнай мовай паўсюды зьяўляецца гішпанская.

Караібская краіна зьяўляецца ядром рэспублікі Вэнэцуэлі, да якой, апрача гэтага, належыць большая частка Ліяносаў і Гвіяны. Сталіца Вэнэцуэлі ляжыць у самым асяродку Караібскага горнага краю. Гэта—*Каракас* (92.000 насельн.), бойкі і прыгожы горад эўропейскага тыпу. Астравы Трынітад і Тобаго, што ляжаць на ўсход ад Караібскіх гор, належаць да Ангельшчыны і вывозяць ў Эўропу цукер, кака і асфальт. Маленькая астравікі (Аруба, Кюрасао, Бонайрэ), што ляжаць на поўнач ад Вэнэцуэльскіх гор, належаць да Голяндыі.

У Кордыльерах у вадазборы Магдалены ўтварылася рэспубліка Колюмбія, да якой, апроч таго, належаць вялікія прасторы Ліяносаў і Амазонскай нізіны. Раней да Колюмбіі належаў і Панамскі пярэсмык, але пад уплывам Злучаных Штатаў Паўночнай Амерыкі Колюмбія признала незалежнасць Панамскай рэспублікі і адмовілася ад сваіх праў на гэты важны куток Амерыкі. Сталіца і найвялікшы горад Колюмбіі—*Богота* або Санта-Фэ-дэ-Богота (144.000 насельн.)—ляжыць на плоскаўзышашы і выглядае старасьцецкім гішпанскім горадам.

Каля роўніку ў Кордыльерах утварылася рэспубліка Экуадар, у склад якой уваходзіць, апрача Кордыльер, частка Амазонскай нізіны і шырокая нізіна на захад ад Кордыльер каля берагу Вялікага акіяну. Асяродкам рэспублікі зьяўляюцца горныя катліны ў Кордыльерах з мерным кліматам. Там ляжыць і сталіца Экуадару—*Кіто* (70 тыс. насельн.). Гандлёвы асяродак рэспублікі—*Гваяквіль* (94.000 насельн.)—ляжыць на прыморскай нізіне.

Да Экуадару належаць яшчэ Галіапагоскія астравы, што ляжаць на самым роўніку на захад ад Амэрыкі ў Вялікім акіяне. Гэта вулъка-нічныя астравы з климатам досыць сухім, дзякуючы халодным морскім вадатокам. Расылінасьць гэтых астравоў складаецца з қустоў і кактусаў, жывёльнасьць бедная, але самабытная. Між іншым, на гэтых астравох жывуць вялізныя чарапахі, з якіх на кожнай можа сесьці 2 чалавекі.

Да канца XVIII веку ўся краіна Падрауніковых Кордыльер належала да Гішпаніі. У пачатку XIX веку пад кірауніцтвам вядомага рэволюцыянера Болівара тут выбухнула паўстаньне, а ў 1820 годзе краіна аддзялілася ад мэтрополіі і зрабілася самастойнай рэспублікай.

У 1830 годзе гэтая рэспубліка распалася на тры (Колумбію, Венесуэлю і Экуадар).

Лъяносы.

На поўдзень ад Карабскіх гор разъляглася шырокая Орынокская нізіна, якая за сваю раўнінасць набыла назоў Лъяносаў, што і азначае роўнідзь.

Рака Орыноко аддзяляе гэтую нізіну ад Гвіянскага ўзвышша.



Мал. 160. Краявід у Лъяносах.

Калісь краіна была дном морскай затокі, і яшчэ цяпер на значнай адлегласці ад Орыноко на раўніне падымаетца прыступка, якую завуць галерас і лічаць берагам даўнага мора.

Клімат краіны сухі, дажджы бываюць толькі ўлетку, зіма асабліва сухая. Паўсюды краіна пакрыта высокай травой і павінна лічыцца тыповым міжзворотнікам стэпам, саванай. Толькі на ўсходзе, каля

прыгор'яу Кордыльер, клімат вільгатнейшы і расылннасьць багацейшай: там трапляюцца галярэйныя лясы каля рак і цэлыя гаі пальм. На паўднёвым усходзе няпрыметна савана замяняеца раўніковым лесам, і Лъяносы пераходзяць у амазонскія Сэльвасы.

Большая частка краіны пазбаўлена дрэу і кустоў. Узімку ў час сухменяў краіна пусьцее: жоўкне і выгарает трава, кайманы закапваюцца ў зямлю, рыба ўцякае з ручайкоў у ракі, бліжэй да рак адыходзіць і чалавек з сваёй дамовай жывёлай.

Каліс у Лъяносах жылі індзейцы-караібы, але з XVI веку сюды праніклі гішпанцы, часткай перамышаліся з тубыльцамі і ўтварылі новы, напалову вандройны, народ, так званых лъянэросаў, якія займаюцца амаль што выключна гадоўляй жывёлы. Гэта съмелая коннікі-пастухі, падобныя да паўночна-амэрыканскіх каўбояў.

Наагул люднасьць жыве тут вельмі рэдка, але вывозіць за межы многа быдла і коняй.

Большая ўсходняя частка краіны належыць да Вэнэцуэлі; паўднёва-заходняя частка—да Колумбіі.

Гвіяна.

Ад высокага правага берагу Орыноко пачынаецца ўзыышша Гвіяна, або Гвіяна, якое цягнецца адгэтуль на паўднёвы ўсход да Атлянтыкі і Амазонскай нізіны. Гэта старадаўны горны масыў, на якім пачынаюцца шмат якія прытокі Орыноко і Амазонкі.

Орыноко, пачынаючыся ў паўднёвых схілах Гвіяны, аддзяляе ад сябе адтоку Касіквіарэ, якая цячэ ў прытоку Амазонкі Рыо-Нэгро. Такім чынам, тут звязваюцца ў адно два вялікія рэчныя ўклады Паўднёвой Амерыкі.

Клімат Гвіяны вільгатнейшы, як у Лъяносах; на ўзьбярэжжах і горных схілах выліваецца 2.000—3.000 міліметраў ападкаў, але ў сярэдзіне краіны, у мясцовасцях, абкруженых гарамі, клімат сушэйшы. Наагул, клімат шкодны для здароўя. Тут вельмі пашыраны малярыя, крываўка, жоўтая гарачка, бэры-бэры і іншыя хваробы, ад якіх хутка паміраюць эўропейцы. Затое для расылннасьці клімат спагадны. Расылннасьць тут багатая і рознастайная.

Каля берагу Атлянтычнага акіяну ў паласе, заліванай морскім прыплывам, растуць манглевыя дрэвы, далей ад берагу пануюць раўніковыя лясы, а ў сярэдзіне краіны ў міжгорных катлінах—саваны. Лес дае многа каштоўных падарункаў чалавеку. Ёсьць тут каўчуковыя дрэвы, какао, каштоўныя пальмы, лісьцем якіх крыюць хаты, ёсьць хварбоўныя і лекавыя дзікія расыліны. Між іншымі з аднай расыліны (*Strychnos*) здабываюць атруту—курапа, якой даўнейшыя індзейцы шмаравалі свае стрэлы ў час вайны або паляванья.

Цяпер даўнейшыя насельнікі краіны індзейцы-караібы значна паменшыліся ў ліку і патроху выміраюць. Галоўную масу сучаснай

люднасці складаюць нэгры, якіх эўропэйцы папрывозілі сюды з Афрыкі для працы на плянтацыях, і мяшанцы. Белых тут мала, але яны зьяўляюцца поўнымі гаспадарамі краіны.

Політычна краіна падзелена на 5 частак: Заходняя Гваяна належыць да Вэнэцуэлі, Паўднёвая—да Бразыльскай рэспублікі, Паўночна-ўсходняя падзелена паміж Ангельшчынай, Голяндыйяй і Францыяй.

Ангельская (Дэмэрара), Голяндзкая (Сурынам) і Французская (Кайена) Гваяна былі раней, а да некаторай ступені засталіся і да цяперашняга часу, месцам ссылкі злачынцаў з адпаведных эўропэйскіх дзяржаў.

Гваяна багата золатам, якое вывозіцца з усіх частак краіны, і іншымі яшчэ мала асочанымі падземнымі багаццямі.

Апрача гэтага, з Гваяны вывозіць какао, каву, каўчук і цукер. Галоўныя гарады краіны ляжаць каля мора і зьяўляюцца морскімі прыстанямі і асяродкамі замежнага гандлю (найвялікшы з іх Дэ́кордэ́стайн у ангельскай Гваяне або Дэмэрары).

Амазонская нізіна.

Раку Амазонку часамі завуць Міжземным морам Паўднёвой Амерыкі, і гэты назоў вельмі падыходзіць да яе. Даўжыня Амазонкі—5.000 км., так што паводле даўжыні Ніл або Місуры—Місісіпі яе перавышаюць, але па колькасці вады Амазонка займае першае месца сярод рэк сьвету і як-бы займае сярэдняе месца паміж рэкамі і морамі.

Шырыня Амазонкі каля места Манаосу дасягае 5 км., глыбіня каля места Обідос—50—100 мэтраў. Ад вусьця аж да Манаосу па рацэ могуць плысьці вялізныя акіянскія караблі, а для рэчных параходаў рака даступна на працягу ўсёй тэй часткі, якае працякае па нізіне.

Уесь вадазбор Амазонкі абымае прастору, прыблізна, у 7.000.000 кв. км., з якіх 4.500.000 кв. км. прыпадае на Амазонскую нізіну. Нізіна гэтая вельмі роўная, і вялікая рака плыве па ёй павольна, пакойна.

Каля вусьця Амазонка падзяляецца на дзве шырокія адтокі, паміж якіх ляжыць вялікі востраў Маражо (19.000 кв. км.). Паўднёвая адтока, Пара, прымае прытоку Токантынс, што цячэ з паўдня з Сярэдняй Бразыліі.

У самую Амазонку таксама бяжыць многа прыток як з поўначы, гэтак і з паўдня. Некаторыя з гэтых прыток перавышаюць паводле велічыні нават найвялікшыя рэкі Эўропы. Нават Дняпро які можа раўняцца з імі. З паўднёвых прыток асабліва важна Мадэйра, з паўночных—Рио-Нэгро.

Вельмі важна, што прытокі Амазонкі цякуць з абедзівых поўкуляй. Рэкі міжзворотніковых краёў разъліваюцца ў летку, але ў той час, калі на поўнач ад роўніку бывае лета, у паўднёвай поўкулі—зіма. Калі паўднёвый прыток Амазонкі маюць мала вады, тады многа вады нясуць

прытокі паўночныя—і наадварот. Прытокі, такім чынам, рэгулююць колькасць вады ў Амазонцы і яна заўсёды мае вады многа.

Над самай Амазонкай і наагул на Амазонскай нізіне, якая ляжыць пры самым роўніку, розніца паміж сухой і дажджыстай парой зусім нівыразная. Клімат тут адзначаецца аднастайнай высокай тэмпературай і дажджамі амаль што ўва ўсе поры году. Сярэдняя тэмпература начадзення бізка што заўсёды раўніеца 25° . Дажджу выліваецца болей за ўсё на заходзе калі прыгор'я Кордыльер, але і на ўсходзе паветра гарачае і парнае. Такі клімат асабліва спрыяе разъвіццю багатай дрэўнай расыліннасці, і па ўсёй нізіне пануе раскошны раўніковы лес—так званыя сэльвасы. Саваны трапляюцца толькі плямамі сярод лясоў на ўсходзе краіны.

Як тыповы раўніковы лес, сэльвасы адзначаюцца перш за ўсё надзвычайнай рознастайнай расыліннасцю дрэўных парод. Наўрад ці сустрэнеш там побач два дрэвы аднаго й таго самага гатунку. Сотні відаў пальм, тысячы відаў іншых дрэўных парод чаргуюцца паміж сабой па ўсёй прасторы гэтага вялікага лесу. Другая асаблівасць сэльвасаў—іх вышыня і гушчыня. Над дрэвамі звычайнай вышыні, падобнымі да нашых, раскідаюць свае кароны волаты-пальмы і страшэнна вялікія дрэвы з сям'ем ляўраў. Усе дрэвы і кусты перавінуты ліянамі, якія звязшываюцца з дрэў, перакідаюць свае галіны з дрэва на дрэва і робяць лес такім густым, што праз яго нельга прабіцца без сякеры. На вялікіх дрэвах расыце цэлы лес розных чужаедных расылін і жываросцяў.

Многія расыліны амазонскага лесу прыносяць вялікую карысць чалавеку. Асабліва важны каўчуковы дрэвы, што змяшчаюць у сабе белы сок, з якога і здабываюць каўчук. Апрача таго, там трапляюцца какаўнія дрэвы, ваніля, дрэва-кока, дрэва-бэртолетыя, якое дае так званыя амэрыканскія арэхі.

Жывёльнасць краіны складаецца пераважна з лазячых і вадзяных жывёл і таксама, як і расыліннасць, надзвычайна рознастайная. Адных толькі малі тут сустракаецца 38 парод. Ляніўцы, белкі, іглакі-лазуны хаваюцца на галінах дрэў, а па зямлі ў гушчарах хаваюцца тоўстаскурыч тапіры, пэкары, пумы і ягуары.

У рэках жывуць чарапахі, алігаторы, манаты (зыверы, падобныя да рыб) і г. д. Сярод птушак кідаюцца ў вочы папугай, галубы, колібрьи, тоўстадзюбия перцаеды. Але асабліва многа тут шасыножак: мурашак, тэрмітаў, матылёў, жукоў, москітаў.

Людзей на Амазонскай нізіне жыве мала. Гэты багаты край, у якім магла-бы пракарміцца люднасць ўсёй Эўропы, налічвае трохі болей за 2 мільёны насельнікаў. Тут яшчэ многа індзейцаў, якія займаюцца паляваннем, зьбіраюць ядобныя плады і патроху сеюць маньёк, карані якога даюць мучністую страву, кіяхі, рыс, бананы і г. д.

Эўропэйцы разводзяць какао, табаку, цукровую трысціну, але больш за ўсё цікавяцца каўчуком, ужо пачынаюць штучна разво-


дзіць каўчуковыя дрэвы. Раней каўчук здабываўся выключна з дзікіх расылін, і тады Амазонская нізіна ня мела конкурэнтаў па вывазе каўчуку. Але драпежныя спосабы здабывання каўчуку прывялі да зъяншэння колькасці каўчукавых дрэў, хаты вываз дзікага каўчуку і цяпер яшчэ зъяўляецца галоўнай галіной гаспадаркі ў краіне.

Багацце краіны каўчуком прывабіла сюды многа эўропейцаў, пераважна португалцаў, якія тут залажылі некалькі вялікіх гарадоў.

Найважнейшыя з іх—*Пара* (275 тыс. насельн.), што ляжыць пры вусыці аднаназоўнай адтокі Амazonкі, і *Манаос* (81 тыс. насельн.) на сярэдній частцы самой Амazonкі. Абодва гэтыя гарады даступны для найвялікшых морскіх караблёў і ляжаць у тэй вялікай частцы нізіны, якая належыць да Бразыльскай рэспублікі. Меншая заходняя частка нізіны падзелена паміж рэспублікамі Колюмбіяй, Экуадарам і Перу.

Бразыльскае ўзвышша.

Бразыльскае ўзвышша ляжыць ува ўсходній частцы Паўднёвой Амерыкі і таксама, як Гваяна, зъяўляецца старадаўным гранітным масивам. У большай сваёй частцы гэта—узгаркаватая раёніна, але найвышэйшыя часткі ўзвышша, што ляжаць на паўднёвым усходзе калі берагоў Атлантычнага акіяну, маюць выгляд значных горных ланцу-



Мал. 161. Кампсы ў Сярэдній Бразылії.


гоў, калі на іх глядзець з мора. Гэта так званыя „сэры“, высокія гранітныя груды, якія строма абрываюцца на паўднёвы ўсход у бок мора і павольна зьніжаюцца ў бок сухазем'я, на поўнач і захад. У гэтай частцы ляжыць, між іншым, і найвышэйшы пункт усёй краіны—Ітатыайа (2.712 мэтраў вышыні над роўнем мора).

На поўначы краіны Бразыльскае ўзвышша зусім няпрыметна пераходзіць у нізіну ракі Амazonкі. Граніцу паміж узвышшам і нізінай

лёгка прымець толькі там, дзе прытокі Амазонкі, съякаючы з гранітаў узвышша на нізіну, пакрытую мяккімі земнымі пародамі, утвараюць вадаспады і парогі.

Дзякуючы гэтым парогам і вадаспадам, па рэках—Мадэйры, Танахосс, Токантынсе і іншых—нельга праехаць з Амазонкі ў Сярэднюю Бразылію, якая з гэтай прычыны зъяўляеца маладаступным і малавядомым краем.

Найбольш вядомай, найгусьцей залюдненай і найбагацейшай часткай Бразыліі зъяўляеца ўсходні, найвышэйшы край узвышша. Гэты край абвываеца паўднёва-ўсходнім пасатам, які тут дзъме проста з мора. Паветра, прынесенае пасатам, падымаеца тут угару, паліваючы край дажджом.



Мал. 162. Лес каатынга ў Бразыліі.

Такім чынам, Усходняя Бразылія досыць багата ападкамі, і з гэтай прычыны там расце густы лес рауніковага тыпу, багаты юнцовымі расылінамі, але не такі рознастайны, як лясы Амазонской нізіны, што тлумачыцца ніжэйшай сярэдняй тэмпэратурай і большымі хістаннямі тэмпэратур.

У горах лясы бяднеюць, зьнікаюць пальмы і пачынаюць панаваць розныя папараці, дрэўныя і травяністыя.

На паўночны ўсход ад горных вярхоў Усходняй Бразыліі пасаты пераходзяць ужо абсушанымі, і ападкаў там выліваеца многа менш. У Сярэдняй і Паўночна-ўсходняй Бразыліі густыя вечназялённыя лясы растуць толькі каля рэк і часта маюць выгляд галірэйных лясоў, выцягнутых па сухіх рэчных далінах. Там болей пашыраны саваны, вядомыя пад назовам кампосаў і пакрытыя высокай травой, і сухія лясы, вядомыя пад назовам каатынга. Лясы каатынга асабліва пашыраны ў

Паўночна-ўсходній Бразыліі на паўднёвы ўсход ад вусьця Амазонкі. Дрэвы гэтых лясоў часта маюць пукатыя бочкавідныя ствалы, у якіх захоўваецца вільгаць у час зімовых сухменяў (гл. мал. 162).

Самы паўднёвы куток Бразыліі ляжыць ужо па-за звартнікам і мае цёплы, а не гарачы клімат. Расылінасьць там пераважна лясная, але болей аднастайная. Тамтэйшыя лясы складаюцца пераважна з араўкарый і матэ. Араўкарыі належаць да ігластых расылін і ў моладасці падобны да нашых елак, а дарослыя нагадваюць хвою. Матэ або парагвайская гарбата—невялікае дрэва з вечназялёным лісцем, якое ў Паўднёвой Амэрыцы сушаць, параць і п'юць, як гарбату.

Сучасная люднасьць Бразыльскага ўзвышша складаецца пераважна з белых і мяшанцаў. Першапачатковыя насельнікі — бадзяжныя індзейскія пляменыні — захаваліся толькі ў недаступных куткох, галоўным



Мал. 163. Панцэрнікі.

чынам, у Сярэдній і часткай ува Ўсходній Бразыліі. Белыя належаць пераважна да патомкаў тых португальцаў, якія вынашлі Бразылію і далучылі яе ў свой час да португальскіх колёній. Найвялікшы працант белых жыве ў Паўднёвой Бразыліі, дзе мерны клімат дазваляе жыць нават выхадцам з Паўночнай Эўропы. Апрача португальцаў, там жыве многа немцаў, палякаў, беларусаў, італійцаў. Ува Ўсходній і ў Паўночна-ўсходній Бразыліі, апрача белых, індзейцаў і мяшанцаў, жыве досыць многа нэграў, якія лягчэй за белых пераносіць гарачы клімат і менш баяцца міжзвартнікавай гарачкі, ад якой памірае вельмі многа белых.

Разам з большай часткай Амазонскай нізіны Еразыльскае ўзвышша было спачатку вялікай португальскай колёніяй, а потым зрабілася не-

залежнай дзяржавай. Цяпер гэта фэдэрацыйная рэспубліка, падзеленая на штаты і тэрыторыі, як і Злучаныя Штаты Паўночнай Амэрыкі або Мэхіка. Гэтая дзяржава абымае 8.498 тыс. кв. км., і налічвае болей за 30 мільёнаў насельнікаў. У сусьветнай політыцы Бразылія грае не апошнюю ролю. Злучуўшыся з дзяржавамі іншымі маднейшымі дзяржавамі Паўднёвой Амэрыкі, Аргентынай і Чылі, у саюз ABC (пачатковыя літары слов: Argentina, Brasilia, Chile) Бразылія мае магчымасць змагацца з імкненнямі вялікіх дзяржаў панаваць у Паўднёвой Амэрыцы.

У сусьветнай гаспадарцы Бразылія таксама грае важную ролю. У Бразыліі вырабляецца 75 проц. сусьветнага вырабу кавы і каля паловы каўчуку. Каўчук вырабляецца, галоўным чынам, у Амазонскай нізіне, кава—продукт Усходняй Бразыліі.



Мал. 164. індэйцы з Сярэдняй Бразыліі.

Апрача кавы, Усходняя Бразылія мае вялікія плянтацыі іншых міжзваротнікаў расылін, багатыя паклады руды і невялікія паклады дыямэнтаў. Недахват вугалю перашкаджае выплаўцы жалеза, і руда вывозіцца ў неапрацаваным стане.

Паўночна-Усходняя Бразылія багата плянтацыямі баваўны, цукровай трэсціны і табакі, а таксама мае многа жывёлы, скуры якіх вывозіцца за межы.

У Сярэдняй Бразыліі мала белага насялення, дзеля таго яе прыродныя багацьці ня выкарыстаны. Там па лясах каля рэк здабываюць лекавыя расыліны, у нетрах капаюць дыямэнты, на кампосах пасъвяць мясную жывёлу.

Але болей за ўсё гадуюць жывёлы ў Паўднёвой Бразыліі, дзе густа жывуць белыя і дзе часта трапляюцца ўрадлівыя травяныя стэпы.

Апрача таго, там зьбіраюць і сушаць матэ, якое вывозяць у суседнія краіны Паўднёвай Амэрыкі.

Галоўная прыстань Паўднёвай Бразыліі — *Порт-Алегрэ* (150 тыс. насельн.) — вывозіць матэ і жывёлу. Каля паўднёвага зваротніку ўва Ўсходній Бразыліі ляжыць прыстань *Сантос*, найважнешая ў съвеце паводле вывозу кавы. Недалёка ад гэтай прыстані ляжыць горад *Сан-Паолё* (504 тыс. насельн.), у ваколіцах якога знаходзяцца найвялікшыя ў съвеце плянтацыі кавы.

Найвялікшы горад і сталіца Бразыліі — *Рью-дэ-Жанэйро* (1.158 тыс. насельн.) — ляжыць далей на паўночны ўсход каля прыгожай морскай бухты, вельмі выгоднай для прысгою караблёў. Букта Рью-дэ-Жанэйро абкружана высокімі скаламі, якія яе засланяюць ад вятроў і ад паўзь-



Мал. 165. Букта Рью-дэ-Жанэйро.

бярэжнага хвалявання. Рью-дэ-Жанэйро звязана паходнымі рэй-самі з галоўнымі прыстанямі Атлянтычнага акіяну і зьяўляецца галоўнай прыстанню, праз якую прывозяцца ў Бразылію эўропейскія тавары. На вуліцах гораду, побач з крэолямі, мяшанцамі і нэграмі, можна спаткаць прадстаўнікоў усіх народаў Эўропы і Амэрыкі. Як сталіца рэспублікі, горад Рью-дэ-Жанэйро вылучаны ў асобную саюзную акругу, якая належыць да ўсіх штатаў Бразыліі адначасна.

З іншых прыстаняў Усходній Бразыліі заслугоўвае ўвагі *Багія* або *Сан-Сальвадор* (348 тыс. насельн.), а ў Паўночна-Усходній Бразыліі найвялікшым горадам зьяўляецца *Пэрнамбуко* або *Ресіфэ* (216 тыс. насельн.). Праз Ресіфэ вывозяцца вырабы зыніканай паўночна-Усходній часткі Бразыльскага ўзвышша: баваўна, цукер, табака і інш.

ПАҮДНЁВА-ЗАХОДНЯЯ ПАЛАСА ПАҮДНЁВАЙ АМЭРЫКІ.

Галоўная асаблівасць Паўднёва-заходнай Паласы Паўднёвай Амэрыкі—гэта яе мерна-цёплы клімат. У большай частцы гэтай паласы сярэдняя гадавая тэмпература ніжэй за $+20^{\circ}$. У той час, як Паўночна-заходнія паласа Паўднёвай Амэрыкі знаходзіцца пад уплывам цёплых морскіх плыней Атлянтыкі, Паўднёва-заходнія паласа як-бы пераҳалоджана адканцавоснымі вадатокамі Вялікага акіяну. Клімат тут сушэйшы, ападкаў выліваецца меней, а часта яны выпадаюць у стане снегу.

Расыліннасць тут бяднейшая. Замест міжзваротнікаў лясоў і саван, тут пашыраны пустыні, падзваротнікавыя стэпы і лясы і, на рэшце, лясы мернага пасу.



Мал. 166. Вікуны.

З другога боку, сем'і, рады і віды расылін тутака іншыя, мала падобныя да тых, што пануюць у Паўночна-заходнія паласе Паўднёвай Амэрыкі. З гэтай прычыны Паўднёва-заходнюю паласу Паўднёвай Амэрыкі вылучаюць у васобнае Андыйскае царства расылін.

Таксама і жывёльнасць гэтай паласы значна адразненіеца ад бразильскай, амазонскай і гваянскай. Тут яшчэ можна спаткаць пуму, колібрі і некаторых іншых агульна-амэрыканскіх жывёл, але побач з імі тут пашыраны мясцовыя пароды, напрыклад: сям'я лям, траваедных

сысунью, падобных да вярблодаў, але бязгорбых. Да гэтай сям'і належаць адзіння чиста амэрыканскія дамовыя жывёлы—ляма і альпака. Першая з іх пераносіць нават цераз найвышэйшыя горы невялікія цяжары, другую гадаюць дзеля яе каштоўнай тонкай воўны. Апроч лям, тыповымі жывёлінамі тутэйшых гор зьяўляюцца невялікія грызуны шыншылі з дарагой густой шэрсцю. Па стэпах паласы бегаюць бяскрылія птушкі—рэі, падобныя да штравусаў.

Люднасць Паўднёва-заходнай паласы Паўднёвай Амэрыкі адзначацца большым процэнтам здаўна культурных індзейцаў. Каля берага Вялікага акіяну ў паўночнай частцы паласы жывуць народы кечуа і аймара. Яшчэ задоўга да прыходу эўропэўцаў гэтыя два народы залажылі тут вялікую і багатую Пэрuanскую дзяржаву. У цяперашні

час тут існуюць выключна новыя дзяржавы, заложаныя патомкамі гішпанцаў-заваявальнікаў. Ува ўсіх гэтых дзяржавах пануе гішпанская культура і дзяржаўная гішпанская мова. Але ёўропейцы пераважваюць толькі ў паўднёвых дзяржавах: Уругваі, Аргентыне, Чылі; у паўночных дзяржавах—Пэрку, Болівіі і Парагваі—пераважваюць індзейцы і мяшанцы. Усе 6 гэтых дзяржаў зьяўляюцца незалежнымі рэспублікамі. Культура стаіць вышэй у паўднёвых рэспубліках.

Як і ў Паўночна-ўсходнім паласе Паўднёвай Амэрыкі, гэтак і тут—на заходзе ўдоўж берагу Вялікага акіяну цягнуцца Кордыльеры або Анды; на ўсходзе распасціраюцца шырокія стэпавыя раўніны; на поўначы, у вадазборы ракі Ля-Пляты пераважна нізіны, на поўдні, у так званай Патагоніі—плоскаўзвышшы.

Паводле асаблівасці прыроды і гаспадаркі Паўднёва-ўсходнюю паласу Паўднёвай Амэрыкі можна падзяліць на 6 краін: 1) Пэруанская Кордыльеры, 2) Кордыльеры Болівіі і Паўночнага Чылі, 3) Сярэдняе Чылі, 4) Паўднёвае Чылі, 5) Патагонія, 6) Ля-Пляты край. Чатыры першыя ляжаць на заходзе ў Кордыльерах; дзіве апошнія разъмяшчаюцца на ўсходзе, на раўнінах каля Атлянтыкі.

Пэруанская Кордыльеры.

Пэруанская Кордыльеры зьяўляюцца беспасрэдным працягам Падрауніковых Кордыльер Экуадару, ад якіх яны адразніваюцца цэлым шэрагам прыродных асаблівасцяў. З Кордыльерамі Экуадару Пэруанская Кордыльеры злучаны толькі адным горным ланцугоем. Але трохі далей на поўдзень каля гэтага ланцуга на ўсходзе зьяўляюцца другі, трэці, і ўсе гэтыя ланцуги роўналежна берагу Вялікага акіяну цягнуцца на паўднёвы ўсход. Тут німа ўжо вулканы, якіх было многа ў Экуадары, а, замест горных катлін Экуадару, паміж горных ланцугоў цягнуцца шырокія прадоўжнія даліны, па якіх бягуць шпаркія рэкі, што ўтвараюць магутную Амазонку: Мараньён, Укаялі, Хуаляга.

Вадападзел паміж Амазонкай і вадазборам Вялікага акіяну ляжыць на заходнім ланцугу Пэруанскіх Кордыльер, на так званай Кордыльеры Блянка, вярхі якой пакрыты вечным снегам.

Паводле клімату краіну Пэруанскіх Кордыльер можна падзяліць на чатыры часткі.

1) Гарачае пустыннае ўзьбярэжжа Вялікага акіяну. Сярэдняя тэмпература на гэтым узьбярэжжы вышэй за $+19^{\circ}$, ападкаў амаль што німа (у горадзе Ліма за год выпадае каля 14 мм. дажджу). Вільгаць даюць халодныя туманы „гаруас“, якія бываюць з чэрвеня па верасень (у час зімы паўднёвай поўкулі).

Прычынай адносна халоднага і сухога клімату ўзьбярэжжа зьяўляецца халоднае Пэруанскае цячэнне каля гэтага берагу Вялікага акіяну.

2) Горныя даліны і наагул горныя мясцовасці прыблізна да вышыні 2.500 м. н. р. м. завуцца *сверай* і адзначаюцца таксама сухім,

але ўжо не гарачым, а мерна-цёплым, так сказаць; веснавым кліматам. Сярэдняя гадавая тэмпература там каля +14, +15°.

3) Яшчэ вышэй пачынаеца так званая *пун* з халодным і ветраным, чиста горным кліматам.

Часта ў полудзень на сонцы бывае горача, а ў цені адначасна марозіць. Часамі здараюцца сънежныя мяцеліцы. Рэдкае паветра выклікае горную хваробу ў няпрывычнага чалавека. Па найвышэйшых горах, вышэй за 5.000 мэтраў ляжыць вечны сънег.

4) Усходнія схілы Кордыльер завуцца *монтанъяй* і зьяўляюцца поўнай процілежнасцю заходнім схілам. Клімат тут вельмі вільгатны, а ў ніжніх частках монтаны чиста раўніковы.

У залежнасці ад клімату і расылінасць кожнага з чатырох кліматичных раёнаў краіны мае свае асаблівасці. Заходняя паўзубярэжная паласа мае выгляд голай пустыні. Толькі там, дзе „гаруас“ даюць вільгаць, сустракаюцца лялеі, арнікі, кактусы, барбарысы і іншыя, пераважна сухалюбныя расыліны. Дрэвы трапляюцца толькі па рэчных далінах.


Расылінасць сьеры таксама аднастайная, убогая, складаецца з кактусаў і сухалюбных кусткоў. У пуне, прыблізна, да вышыні 4.500 м. н. р. м. можна спаткаць куст квінуар, а яшчэ вышэй да сънегавай мяжы пашыраны толькі травы ды куст толя. Затое расылінасць монтаны вельмі багатая і рознастайная. У горных лясах монтаны між, іншым, знаходзіцца радзіма хіннага дрэва і дрэва кокі.

Жывёльнасць монтаны падобна да амазонскай, тады як у сьери і пуне тыповымі жывёламі зьяўляюцца лямы, шыншылі, чылійскія мяձзведзі, кондары (гл. мал. 167).

Люднасць краіны з даўных часоў складаеца з індзейскага народу кечуа. Гэты народ задоўга да прыходу эўропэйцаў быў ужо досыць культурным, займаўся земляробствам, сяўбой кіяхоў, лебяды, квіноа, кораньплодаў оўкі, юкі і бульбы. Насельнікі харчаваліся гэтымі расылінамі і мясам самцоў-лям. Кечуанцы ўмелі вырабляць гаршкі, ткалі адзеньне з бавоўны, умелі здабываць і апрацоўваць медзь, серабро, золата.

Даўнія перуанцы будавалі вялізныя крэпасці, навокала якіх будаваліся каменныя валы і сцены з вялікімі брамамі (гл. мал. 168).

З усходніх схілаў Кордыльер у сухія пустыні заходу перуанцы праводзілі вадаправоды, дзякуючы якім можна было займацца земляробствам нават у такіх месцах, дзе цяпер пануе голая пустыня.



Мал. 167. Кондары.

Кечуа стварылі магутную даўна-Пэрuanскую дзяржаву, на чале якой стаяў так званы інка-поўбог, які лічыўся сынам сонца.

У гарадох гэтай дзяржавы былі пабудаваны вялізныя, багатыя і прыгожыя будынкі палацу і храмаў, у якіх дзвіверы абкладаліся золатам і серабром.

Па ўсёй краіне былі пракладзены добрыя брукаваныя дарогі; це раз рэкі перакідваліся каменныя масты; пры дарогах стаялі заезные дамы.

Урад дзяржавы наглядаў за вырабам зямлі, за штучным аўгад ненънем і ўгнаеньнем, падзяляў зямлю на кавалкі, якія раздаваліся грамадзянам для карыстаньня. Дакладна падлічвалася колькасць народу, вялася статыстыка нараджэннія і съмірцей, падлічваліся ўсе



Мал. 168. Руіны крэпасці даўных пэруанцаў.

запасы дзяржавы і больш-менш роўна разъмяркоўваліся паміж насельнікамі. Пісьменнасці ў даўным Пэру ня было, але замест гэтага ўжываліся пучкі вяровак, так званыя „квіпу“, на якіх асаблізым спосабам навязваліся вузлы. Па палажэнні і колькасці гэтых вузлоў можна было пазнаць, які загад, пастанову, думку хацеў перадаць той, хто заўзвядзе гэтыя вузлы.

Капланы вучылі дзяцей багатых бацькоў мераць палі, наглядаць зоркі, будаваць будынкі.

Дзяржава інкаў пашыралася далёка за межы сучаснай Пэрuanской краіны на поўнач і на поўдзень, але гішпанцы з авантурнікам Пізаро на чале, узброеныя жалезам, перамаглі пэруанцаў, зруйнавалі іх дзяржаву, разрабавалі яе багацьце і зьнішчылі будынкі, разбурылі вадаправоды і багатыя нівы зрабілі пустыні.

Аднак, індзейцы яшчэ і цяпер пераважваюць у межах краіны, і мова кечуа пашырана болей, як мова гішпанцаў.

Сучасная Пэруанская рэспубліка, утвораная з былой гішпанскай колёніі належыць да бедных і малакультурных дзяржаў.

Больш за ўсё адгэтуль вывозяць падземных багацьцяў: серабра, медзі, жывога серабра, золата, нафты і солі; з паўзьбярэжных астраўоў вывозяць гуано (птушачы гной). У пуне гадуюць лямы і альпака, авечкі, быдла. Лясы монтаны даюць каўчук, лекі, ванілю.

Сталіцай сучаснай Пэруанской рэспублікі зьяўляецца горад *Ліма* (173.000 насельн.); галоўная прыстань—*Кальяо* (52.000 насельн.).

Кордыльеры Болівіі і Паўночнага Чылі.

(Сярэдняя Кордыльеры).

На поўдзень ад Пэруанской краіны ланцугі Кордыльер разыходзяцца, так што паміж усходнім і заходнім ланцугамі застаецца шырокое горнае плоскаўзышша.

Паўночная частка гэтага плоскаўзышша завецца Болівійскай пунай. Па ёй бяжыць рака Дэсагуадаро, якая працякае праз вялікае во́зера Тытыкака і ўліваецца ў бясстокавае салонае азярко—Пампа Аулягас.

Возера Тытыкака адзначаецца прыгожымі берагамі; высока ўздымаюцца над ім вялізныя, пакрытыя вечным сънегам вульканы—Сората і Ілімані.

Паўднёвая частка плоскаўзышша зусім ня мае рэк. Гэта вядомая пустыня Атакама або Пуна-дэ-Атакама. Салоныя стэпы, пескавыя выдмы і адломкі скал—вось усё, што кідаецца ў вочы ў гэтай пустыні. Месцам над голай пустынія падымаюцца высокія вульканы, з якіх некоторыя дасягаюць 6.000 метраў вышыні над роўнем мора.

Наагул уся краіна багата на вульканы. Усё плоскаўзышша складаецца з выбуховых вульканічных скал. Магчыма, што калісь і тут, як у Пэруанской краіне, было некалькі прадоўжных горных ланцугоў, але лява заліла прадоўжныя даліны паміж імі і, такім чынам, утварыла тут вялікае міжгорнае плос аўзышша. Вялізным згаслым вульканам зьяўляецца і гары Аконкагуа, найвышэйшы пункт усёй Амэрыкі (7.039 м. н. р. м.), што ляжыць на паўднёвой мяжы краіны.

На захад, у бок Вялікага акіяну, Кордыльеры краіны спадаюць шэрагам прыступак, якія маюць выгляд голых скал або пакрыты толькі саланчакамі. Бедная расылінамі паўзьбярэжная частка краіны славіцца багатымі пакладамі карысных мінералаў, асабліва так званай чылійскай салетры. Апрача таго, там ёсьць медзь, серабро, буры вугаль, ёд, золата, цынк, бісмут, волава, жалеза, никель, серка і кобальт.

Надзвычайна сухі і досыць халодны клімат краіны залежыць ад уплываў халоднай морскай плыні ў Вялікім акіяне і ўсходніх вятроў,

якія, перавалішы цераз Кордыльеры, прыносяць сухое паветра. У Болівійской пуне горад Ляпас мае сярэднюю гадавую тэмпературу +10°, прычым сярэдняя тэмпература самага гарачага месяца там +12,5°, а самага халоднага +5,2°. Ападкаў і ў пуне і на ўзьбярэжжы вельмі мала. Месцам дождж бывае раз у 8—10 гадоў. На ўзьбярэжжы галоўнай кропніцай вільгаці зьяўляюцца густыя халодныя зімовыя туманы—гаруас.

Дзякуючы сухому клімату, некаторыя вялізныя вулканы ў 6.000 м. вышыні ня маюць вечнага снегу. На поўначы краіны на гары Ілімані снегавая мяжа ляжыць на вышыні 5.000 м. н. р. м.

І ў пуне і на ўзьбярэжжы расцягнуласць вельмі рэдкая і бедная. Затое ўсходні схіл Кордыльер, павернуты ў бок Амазонскай нізіны, адзначаецца вялікай колькасцю ападкаў, багатай лясной расцягнуласцю і жывёльнасцю бразильскага тыпу. На ўзьбярэжжы і ў пуне тыповымі жывёламі зьяўляюцца вікунья на поўначы і гуанако на поўдні з сям'ем лям, далей шыншиля, кондар і іншыя андыйскія жывёлы.



Мал. 169. Краявід каля Аконкагуа.

Люднасць краіны складаецца пераважна з індзейцаў племя аймары. Гэта здаўна культурнае, здольнае племя, якое карысталася асаблівымі правамі ў даўнай дзяржаве інкаў. На астравах возера Тытыка-кі захаваліся руіны вялізных будынкаў, пабудаваных у часы інкаў продкамі тубыльцаў. Цяпер індзейцы сільна перамяшаліся з белымі. Найгусцей залюднена Болівійская пуна, дзе насельнікі займаюцца пераважна нетракапальнай прамысловасцю. Адтуль вывозяць многа цынку, цынку, серабра. Земляробства задавальняе мясцовыя патрэбы толькі на поўначы каля возера Тытыка. Там спрадвеку сеюць кіахі, бульбу, лебяду-квіноа, гадуюць лям і пасъля прыходу эўропейцаў яшчэ авечак.

На ўсходніх схілах здабывають каўчук, саджають каву, цукрову троцьціну, бананы, ананасы. На паўднёвым усходзе, дзе клімат на вельмі гарачы, сеють пшаніцу, люцерну, кіякі, гадують быдла, авечак, аслоў, коняй і коз.

На заходзе, каля берагу Вялікага акіяну жыве досыць многа белых, якія там займаюцца здабываньнем салетры і гандлем.

Політычна краіна падзелена паміж чатырма рэспублікамі. На паўночных ускрайках невялікія куточки належаць да Перуанскай рэспублікі; Атакама і ўзьбярэжжа ўваходзяць у склад, галоўным чынам, рэспублікі Чылі; паўднёва-ўсходні куток складае два штаты і адну тэрыторыю Аргентынскай федэрациінай рэспублікі. Што датыча да Болівійскай пуні і большай часткі ўсходніх схілаў Кордыльер, дык там утварылася самастойная рэспубліка Болівія, да якой, апрач таго, належаць вялікія прасторы Амазонскай нізіны і раўніны Чако на ўсход ад Кордыльер.

Ня маючы сваёй уласнай прыстані на беразе мора, Болівія вывозіць свае тавары праз чылійскія і перуанскія прыстані. Сярод дзяржаў Паўднёной Амерыкі Болівія зьяўляецца аднай з самых адсталых і паводле свайго экономічнага становішча, і паводле культуры сваіх насельнікаў.

Найвялікшы горад Болівіі—Ляпас (107.000 насельн.) ляжыць у ваколіцах возера Тытыкака.

На ўзьбярэжжы, у Паўночным Чылі, найвялікшыя месцы—Іквіквэ (43.000 насельн.) і Антофагаста (52.000 насельн.), якія вывозяць многа салетры ў Злучаныя Штаты Паўночнай Амерыкі і ў Ангельшчыну.

Сярэдняе Чылі.

На поўдзень ад вялізной гары Аконкагуа паўзьбярэжная паласа каля Вялікага акіяну адзначаецца тыповым падзваротнікам кліматам. Лета там сухое і гарачае, зіма дажджыстая, цёплая (у горадзе Сант-Яго сярэдняя гадавая тэмпература $+13,5^{\circ}$, сярэдняя самага цёплага месяца $+20,1^{\circ}$, самага халоднага $+7,6^{\circ}$). Зразумела, што на высокіх горах клімат многа халаднейшы. На поўначы на вышыні 4.000 м. н. р. м. ляжыць вечны снег; на поўдні снегавая мяжа ляжыць ужо толькі на 1.700 мэтраў вышэй роўня мора.

Галоўны горны ланцуг цягнецца ад Аконкагуа на поўдзень па ўсходній частцы краіны; каля самага берагу Вялікага акіяну праходзіць другі многа ніжэйшы ланцуг Паўзьбярэжных Кордыльер. Чым далей на поўдзень, тым радзей сустракаюцца вялізныя горы, падобныя да Аконкагуа, але дзякуючы таму, што на поўдні клімат халаднейшы, там часцей трапляюцца горы, пакрытыя вечным снегам.

Паміж Паўзьбярэжнымі Кордыльерамі і галоўным ланцугом цягнецца широкая пралоўжная Чылійская даліна, пакрытая ўрадлівой глебай. Большая частка гэтай даліны ўзорана і зроблена багатай ні-

вай, на якой расьце эўропэйскае збожжа. Наагул Чылійская даліна вельмі падобна да Эўропы. Нават пустазельле на полі—тыя-ж васількі, дзымухаўкі, куколь, што пашыраны і на Беларусі і наагул усюды ў Эўропе. Часта трапляюцца перасаджаныя сюды з Эўропы купрэсы і дубы, таксама перанесеныя з Аўстраліі эўкаліпты і каліфорнскія сэквойі. Па горных схілах захаваліся і мясцовыя лясы, складзеныя з вечназялёных букаў і араўкарый (гл. мал. 170).

Насельнікі краіны пераважна эўропэйскага паходжэння. Гэта, галоўным чынам, патомкі перасяленцаў з Гішпаніі. Яны гавораць па-гішпанску, трymаюцца гішпанскіх звычаяў, гарады іх маюць старогішпанскі выгляд. На поўдні краіны захаваліся і тубыльцы—індзейскае племя араўканцы. Араўканцы да прыходу эўропэйцаў займаліся паля-



Мал. 170. Лес араўкарый у Сярэднім Чылі.

ваньнем і земляробствам, засявалі кіяхі, бульбу, бабы, трymалі свойскіх гуанако. Цяпер яны сеюць пераважна ячмень, гарох, саджаюць яблыні, гадуюць быдла, авечкі, коні.

Земляробства зьяўляецца галоўным заняткам і ў белых. На поўначы галоўнымі культурнымі расьлінамі зьяўляюцца кіяхі, вінаграднік, табака; у сярэдзіне краіны галоўным збожжам трэба лічыць пшаніцу; на поўдні важную ролю граюць жыта, авёс, ячмень.

Гадоўля жывёлы найвялікшую вагу набывае ў горах, дзе земляробства немагчыма.

Побач з развіцьцём сельскай гаспадаркі развіваецца і нетра капальная прамысловасць, якая дае галоўныя продукты вывозу. Асабліва многа ў краіне медзі, якую вывозяць у Злучаныя Штаты і ў

Эўропу. Апрача гэтага, тут даволі многа каменнага вугалю і жалеза. У звязку з гэтым пачынае разьвіацца і апрацоўчая прамысловасць. Наагул гаспадарка ў краіне стаіць добра, а паводле культуры гэта адзін з найболей перадавых куткоў Паўднёвой Амерыкі. Краіна зьяўляецца экономічным і культурным ядром рэспублікі Чылі, да якой належыць уся вузкая паласа ўзьбярэжжа Вялікага акіяну ад граніц Пэру да рогу Горн. На краіну прыпадае толькі $\frac{1}{3}$ усёй прасторы рэспублікі, але затое тут жыве $\frac{6}{7}$ чылійскай люднасці.

Чылійская рэспубліка ўваходзіць у склад саюзу „ABC“ і разам з Аргентынай і Бразыліяй зьяўляецца важнай процівагай імкненню вялікіх дзяржаў захапіць у свае руکі экономічнае панаванье ў Паўднёвой Амерыцы. На чале Чылійской рэспублікі стаіць буржуазная партыя, але работнікі, занятыя нетракапальнымі промысламі, гуртуючы навокала чылійскай комуністычнай партыі, змагаюцца з капіталістымі, дабіваючы ўлады і падтрымліваючы сувязь з Комуністычным Інтэрнацыоналам. Професіянальныя організацыі работнікаў таксама прызнаюць канечную патрэбу клясавай барацьбы і ўваходзіць у склад Чырвонага Профінтэрну.

Сталіца Чылі—горад *Сант-Яго*—налічвае 507.000 насельн. Гэта стара-гішпанскі горад з важнейшымі школамі і галоўнымі дзяржаўнымі установамі рэспублікі.

Найважнейшая прыстань—*Вальпараісо* (182.000 насельн.)—зьяўляецца бойкім гандлёвым асяродкам.

Паўднёвае Чылі.

Каля 42° паўднёвой шырыні Паўзьбярэжныя Кордыльеры Сярэдняга Чылі замяняюцца шерагам астрavoў, аддзеленых ад аднаго вузкім і шырокім морскімі пратокамі. Таксама і прадоўжная Чылійская даліна замяняецца шырокай пратокай, якая аддзяляе ад контынэнту гэты астраўны ланцуг. Галоўны ланцуг, такім чынам, робіцца паўзьбярэжным і цягнецца каля берагу Вялікага акіяну аж да самага паўднёвага канца Паўднёвой Амерыкі, дзе яму загараджвае дарогу вузкая Магаліанава пратока. Працяг Кордыльер ляжыць ужо па той бок Магаліанавай пратокі на востраве Агнёвая Зямля, каля якога раскідана шмат драбнейшых астраўкоў.

У гэтай, самай паўднёвой частцы Кордыльерскага горнага ўкладу, сънегавая мяжа зьніжаецца да вышыні 900 м. н. р. м., а дзеля гэтага тут нават нявысокія горы пакрыты вечным сънегам. З сьнягоў утвараючы ледавікі, якія спаўзаюць месцам беспасрэдна ў мора.

Клімат гэтай краіны халаднаваты і вельмі вільгатны. Тут пераважваюць заходнія вятры, якія заўсёды прыносяць з мора хмарнае, вільгатнае надвор'е. Лета тут асабліва вільгатнае, халоднае, зіма безмарозная, дажджыстая, але трохі сушэйшая. Сярэдняя гадавая тэмпература на поўдні краіны, каля рогу Горн $+5,6^{\circ}$, пры $+7,2^{\circ}$ у самым цёплым месяцы і $-3,2^{\circ}$ у самым халодным. Ападкаў там 1.510 м.м.

Уся краіна пакрыта густымі і непраходнымі лясамі, складзенымі пераважна з цяністых букаў, з якіх адны заўсёды застаюцца зялёнымі, а другія трацяць лісьце на зіму. (Успомні, калі ў паўднёвой поўкулі зіма).

Мяццовыя насельнікі—нізкарослыя індзейцы з племя пэшэрэх абса-
гняземцы вандруюць па лясах, плаваюць на чаўнох па пратоках, ло-
вяць рыбу і нэрпы, ходзяць блізка што голыя, ня гледзячы на даждж
і холад.

Земляробства тут дае вельмі малую карысць. Да сіпляваюць хіба
толькі ячмень, авёс і бульба, але гэтым займаюцца, галоўным чынам,
белыя, якіх тут вельмі мала. Сярод паселішчаў толькі прыстань *Пунта-Арэнас* мае некаторае значэнне, бо ляжыць на Магаліанавай пратоцы,
на дарозе караблёў, якія аб'яджаюць навокала Паўднёвую Амэрыку.

У звязку з адчыненнем Панамскага каналу і скарачэннем
круга-амэрыканскага параходзтва гэтая прыстань траціць сваё значэнне.



Мал. 171. Магаліанава пратока.

Паўночна-заходняя частка востраву Агнёвая Зямля, адгароджаная Кордыльерамі ад заходніх вятроў, паводле сваёй прыроды адрозніваецца ад рэшты краіны. Гэта плоская, досыць сухая раўніна, пакрытая ўбогай травой і залюдненая высокімі індзейцамі племя онас. Цяпер онасаў засталося мала. Калі на Агнёвую зямлю белыя прывезлы авечак, онасы, як паляўнічыя, началі паляваць іх, называўшы незнамага, звера белым гуанако.

На паўднёвы ўсход ад Агнёвой Зямлі ў Атлянтычным акіяне ляжачы *Фальклэндзкія астравы*, пакрытыя эморшчавымі гарамі. Клімат:

тэтых астрравоў морскі, дажджысты, досыць халодны. Часта бываюць буры. Лясоў там няма; расыліннасць складаецца з траў і нізкіх кустоў вярбы ды бярозы. Цікаўная мясцовая расыліна тусок (*Dactylis coespitosa*) ідзе на корм авечкам і на апал. Належаць астравы да Ангельшчыны.

Патагонія.

На ўсход ад Кордыльер Паўднёвага Чылі, уздоўж берагоў Атлянтыкі распасціраеецца досыць шырокая, месцам узгоркаватая ступеньчатая раўніна—Патагонія. На заходзе, каля Кордыльер—гэта досыць высокая плоскаўзышша (каля 800 м. н. р. м.), на ўсход яно прыступкамі зьніжаецца (і абрыў над Атлянтыкай падымается толькі на 100—200 мэтраў).

З захаду на ўсход па гэтай краіне працякаюць досыць вялікія, хаця і небагатыя водой ракі (Колёрадо, Рио-Нэгро, Чубут, Санта-Крус).

Кордыльеры засланяюць Патагонію ад вільгатных заходніх вятроў, і клімат краіны сухі, з досыць гарачым летам і халаднаватай зімой. Паводле сваёй расыліннасці гэта сухі стэп, на якім пучкамі расыце травы ды шэралісныя кусты. Па гэтым стэпе пасыняцца гуанако і амэрыканскі штравус—рэя.

Насельнікі краіны належаць да індзейскага племя тэхуэльчаў або патагонцаў. Гэта здаровыя, моцныя людзі, якія лічацца найвышэйшым племем на зямлі (сярэдні рост іх дасягае 180 сантим.). Яны займаюцца паляваннем і гадоўляй быдла, авечак і коняй. Верхам яны ганяюцца за гуанако або рэяй з асаблівой зброяй „боля“. Гэта—вяроўка з цяжкімі кулямі на канцы. Патагонцы лоўка кідаюць яе на жывёлу, прычым кулі абкручваюца навокала яе шыі і жывёла падае (гл. мал. 172).

Патагонія ўваходзіць у склад Аргентынскай рэспублікі і падзяляецца на некалькі асобных тэрыторый.

Ляпляцкі край.

Паміж Кордыльерамі, Патагоніяй і Бразыльскім узвышшам ляжыць вялікая пераважна, раўнінная старонка, якую можна лічыць краем пераходным паміж гарачай—Паўночна-ўсходній і мernай—Паўднёвазаходнім палосамі Паўднёвай Амерыкі.

Большая частка гэтага краю ляжыць у вадазборы Ляпляты, а дзеля гэтага яму назоў Ляпляцкага краю.

Тры галоўныя ракі, з якіх складаецца Ляплята—Парана, яе прытока Парагвай і Уругвай,—пачынаюцца на Бразыльскім узвышшы. Парана пачынаецца ўва Ўсходній Бразыліі, цячэ па скалах Паўднёвай Бразыліі, утворае шмат парогаў і нарэшце выбягае на нізіну, дзе злучаецца з Парагваем, зварочвае на поўдзень і пазольна нясе сваю воду ў сваё лейкавае вусьце—у Ляпляту. Парагвай пачынаецца ў Сярэдній Бразыліі і плыве на поўдзень па заходній мяжы Бразыльскага узвыш-

ша. Правы бераг яго ніzkі, уздоўж левага берагу ўзди́маюцца ня-
высокія скалаватыя ўзгоркі Бразыльскага ўзвышша. Парагвай адзна-
чаецца павальнейшым цячэннем, чымся Верхняя Парана, і хаця вады
ў ім меней, але для паходзтва ён зьяўляеца болей выгодным.
Уругвай пачынаецца ў Паўднёвой Бразыліі, сваёй шпаркасьцю і паро-
гамі нагадвае вышнявіну Параны.

Паводле паверхні Ляпляцкую старонку можна падзяліць на тро-
часткі: на заходзе, каля Кордыльєр Сярэдняга Чылі падымаюцца так
званыя *Антыкордыльеры*, сухія гранітныя і гнейсавыя ўзвышши, па-
крытыя адломкамі скал і саланчакамі. Далей на ўсход, пасярэдзіне
краю, з поўначы на поўдзень удоўж правага берагу Парагвая і ніжній
Параны аж да Ляпляты і Патагоніі цягнецца широкая, роўная нізі-
на. Паўночная яе частка мае назоў *Чако*, паўднёвая завецца *Пампай*
або Пампасамі і пакрыта ўраджайнай чорназемнай глебай. На ўсход ад



Мал. 172. Патагонцы на паляванні.

лініі Парагвай—Ніжняя Парана ляжыць узгоркаватая раўніна, якую
можна лічыць за крайнія адгор'і Бразыльскага ўзвышша. Падгрунце
там складаецца з такіх самых скал, якія мы бачылі ў Бразыліі.

Клімат Ляпляцкага краю наагул можна назваць мерна-цёплым з
значнай розніцай паміж зімой і летам. Дажджы тут выліваюцца пера-
важна ўлетку і пры гэтym у значнай колькасці. Найгарачэйшымі
куточкамі краю зьяўляюцца паўночна-ўсходнія ўскрайкі; на заход і на
поўдзень ляжаць мясцовасці з ніжэйшай сярэдняй тэмпературай і з
меншай колькасцю ападкаў.

На ўсход ад ракі Парагвай клімат можа лічыцца зваротнікам,
падобным да Бразыльскага. Сярэдняя тэмпература году там перавы-
шае $+20^{\circ}$, лета вільгатнае і гарачае, узміку сухі і халодны вецер, так

званы пампэро, прыносіць з паўдня халоднае паветра. Ападкаў там хапае, і з гэтай прычыны там растуць густыя лясы, у якіх многа пальм і так званай парагвайскай гарбаты. Гэты куток досыць густа залюднены часткай белымі і мяшанцамі, але пераважна індзейскім народам тупі з племя гуарані. Яшчэ ў XVII веку гішпанскія язуіты на вучылі тузыльцаў засяваць карысныя расыліны, завезенныя з Старога Свету, і залажылі там дзяржаву Парагвай, у якой былі поўнымі аспадарамі. З 1814 г. Парагвай парваў сувязь з Гішпаніяй і зрабіўся самастойнай рэспублікай, якая была аднэй з багацейшых у Паўднёвой Амэрыцы. У 1865 г. Парагвай пачаў вайну адначасна з Бразыліяй, Уругваем і Аргентынай. Пасьля гэтай вайны ў Парагваі зусім не засталося здаровых мужчын, гаспадарка заняпала і толькі ў канцы



Мал. 173. Гаўчосы.

мінулага стагодзьдзя начала адраджацца. Цяпер тут сеюць кіяхі, маньёк, з бульбін якога вырабляюць асаблівую муку, цукровую трывсціну, табаку, землянія арэхі. Славянца тутэйшыя памаранцы, ананасы, бани, памідоры, пэрсыкі, але галоўным продуктам вывазу зьяўляецца парагвайская гарбата або матэ. Галоўная прыстань па рацэ Парагвай, праз якую вывозяць тутэйшыя продукты—Асунсіон (100.000 насельн.), сталіца Парагвайскай рэспублікі.

На заход ад Парагваю аж да Сярэдніх Кордыльер ляжыць Чако. Клімат там таксама амаль што гарачы, але сушэйшы. Лясы там чаргуюцца з лугавінамі, так што гэты куток можна назваць саванай. Насельнікі Чако складаюцца пераважна з вандроўных індзейцаў, якія займаюцца паляваннем. Белыя сякуць там дрэвы, асабліва каштоўнае

дрэва—квэбрас, якое дае матар'ялы, патрэбныя для апрацоўкі скур. Паўночнае Чако належыць да Болівіі, сярэдняя частка—да Парагваю, паўднёвая—да Аргентыны.

У Пампе, у Энтрэ-Риос (міжарэчча паміж рэкамі Парана і Уругвай) і ў рэспубліцы Уругвай (на ўсход ад ракі Уругвай) клімат мерны. Лета там гарачае, зіма цёплая, вясна сухая, дрэў амаль што няма, і па ўсёй прасторы пануе аднастайны травяны стэп.

У сухую пару стэп пусьцее, сохне і жоўкне, але ў пару дажджоў трава дасягае высокага росту і дае багатую спажыву дамовай жывёле. Насельнікі гэтага стэпу складаюцца амаль што выключна з белых, якія гавораць пераважна пагішпанскую, займаюцца гадоўляй жывёлы і земляробствам. Па шырокіх прасторах Пампы жывуць так званыя гаўчосы, съмелыя коньнікі, падобныя да каўбоў або лъянэросаў. Яшчэ й цяпер у некаторых куткох глухой Пампы гаўчосы не признаюць ні-якіх законаў, апроч звычаю, ніякіх дакументаў, апроч пісталета, ніякіх



Мал. 174. Буэнос-Айрэс. Пляц 25 мая.

судзьдзяў, апрача самых сябе. Аднак, у тых частках краіны, што ляжаць каля мора, каля вялікіх рэк і чыгунак, жыцьцё набывае эўропейскі адбітак. Дый сярод насельнікаў там, апрача гішпанцаў, многа прадстаўнікоў іншых эўропейскіх народаў. Там многа перасяленцаў з Італіі, Нямеччыны, Польшчы і Беларусі. Галоўнае багацце краю—вялікія статкі дамовай жывёлы. Асабліва многа тут авечак. Па іх колекасыці толькі Аўстралія апярэдзіла Пампу. Але нават і ў Аўстраліі на кожнага насельніка прыпадае меней авечак, як у Уругваі. Па колекасыці быдла і коняй вышэй за Пампу стаяць толькі Злучаныя Штаты Паўночнай Амерыкі і СССР.

Зразумела, што галоўнымі продуктамі вывозу з Пампы і з Уругваю зьяўляюцца продукты гадоўлі жывёлы: воўна, мяса і скуры. Аднак,

побач з гадоўляй жывёлы, з кожным годам усё большую вагу набывае ральніцтва. Мільёны дзесяцін урадлівага чорназему засяваюца тут пшаніцай, кіяхамі, люцэрнай, лёнам, ячменем. Кіяхі і люцэрна ідуць на корм жывёле, а пшаніца вывозіцца ў Эўропу. Побач з Злучанымі Штатамі, Канадай і Аўстраліяй, Пампа зьяўляеца адным з важнейших краёў съвету, якія кормяць пшаніцай люднасць земнай кулі.

У травяных стэпах Ляпляцкага краю ўтварыліся дзіве дзяржавы, найболей культурныя ў Паўднёвой Амэрыцы. На левым беразе ракі Уругваю і Ляпляты знаходзіцца рэспубліка Уругвай, сталіца якой—*Монтэвідэо* (362.000 насельн.)—ляжыць на левым беразе Ляпляты і зьяўляеца вялікім горадам эўропейскага тыпу.

Пампа зьяўляеца ядром і асяродкам Аргентынскай рэспублікі. Гэта—фэдэрацыйная рэспубліка з такім-жа дзяржаўным ладам, які пануе ў Злучаных Штатах, Мэхіцы і Бразыліі. Сталіца Аргентыны—горад *Буэнос-Айрэс* ляжыць пры вусці Параны і зьяўляеца найвялікшым горадам Паўднёвой Амэрыкі (1.674.000 насельн.). На вуліцах гэтага гораду можна спаткаць прадстаўнікоў ад усіх народаў Эўропы і Амэрыкі. Прамыслове значэнне гораду грунтуюцца на апрацоўцы працтваў пампакской сельскай гаспадаркі. Тут многа млыноў, фабрык марожанага мяса і мяснога экстракту. Работнікі гэтых прадпрыемстваў стаяць на чале профэсіянальнага і політычнага работніцкага руху рэспублікі. Злучыўшыся ў шэрагах соцыялістычнай партыі, яны стараліся змагацца з капіталістымі і буржуазнымі партыямі. Аднак кіраўнікі соцыялістычнай партыі не апраўдалі надзеі пролетарыяту, і ў звязку з гэтым перадавыя работнікі залажылі новую комуністычную партыю, якая падтрымлівае сувязь з РКП і III Інтэрнацыяналам.

Другі па велічыні горад Аргентыны—*Росарью* (234.000 насельн.)—ляжыць на Паране многа вышэй сталіцы, але і туды па рацэ могуць даплываць морскія караблі. Такім чынам, Росарью мае значэнне морской прыстані і бойка гандлю жывёлай і збожжам.

Да Аргентынскай рэспублікі належаць і Антыкордыльеры, якія адзначаюцца сухім кліматам, пакрыты сухім стэпам з калючым хмызняком—чаньярам і саланчакамі. Пры штучным абвадненні там сеюць кіяхі, люцерну, цукровую трысціну, пшаніцу і вінаграднік. Апрача таго, там пашыраны нетракапальныя промыслы. Там вельмі многа солі, ёсьць серка, мэдзь, золата, маляхіт, жалеза, никель і серабро. Антыкордыльеры залюднены белымі раней за Пампу, і індзейцаў там таксама даўно няма, але сухасць клімату і саланчаковая глеба перашкаджалі там згушчэнню люднасці. Аднак цяпер і там ёсьць значныя гарады, напрыклад, *Кордoba* (156.000 насельнікаў), на граніцы з Пампай.

АУСТРАЛІЯ.

Палаажэньне і велічыня.

Адасоблена ад Старога і Новага контынэнтаў у паўднёвай поўкулі, паміж Вялікім і Індыйскім акіянамі ляжыць найменшы з усіх контынэнтаў—Аўстралія. Гэта як-бы паўднёва-ўсходні працяг Азіі, аддзелены ад яе глыбокім Аўстралійскім морам, па якім нібы-та насеены многалічныя астравы (Зондзкія, Молюкскія, Новая Гвінэя). На поўнач ад Аўстраліі цягнецца вузкі і востры выступ—Іорскі поўвостраў, а побач з ім, у паўночны бераг Аўстраліі ўразаецца шырокая морская затока—Карпэнтарыя. Аднак, наагул, берагі Аўстраліі мала зрезаны морам. Сваімі берагамі Аўстралія нагадвае Афрыку або Паўднёвую Амерыку. На паўднёвым заходзе ў Аўстралію ўдаецца ад Індыйскага акіяну яшчэ адна шырокая, так званая Аўстралійская затока, але яна зусім не адмяжована ад акіяну. З паўдня Аўстралія аддзелена шырокай Басавай пратокай ад востраву Тасманіі, якая даўней была звязана з Аўстраліяй і да цяперашняга часу паводле сваёй прыроды вельмі падобна да Аўстралійскага контынэнту.

(Адшукай на карце Аўстралію, Тасманію і ўсе моры, затокі і пратокі, пералічныя вышэй. Азнач географічную шырыню і даўжыню Аўстраліі).

Аўстралійскі контынэнт абымае прастору трохі болей, як у 7 з паловай мільёнаў квадратовых кілёмэтраў, а Тасманія мае ў сабе трошкі больш за 67 тыс. кв. км.).

(Параўнай прастору Аўстраліі з прасторамі Азіі, Амерыкі).

Гісторыя дас্যледваньня.

Аўстралію часамі завуць Найноўшым контынэнтам, бо яе эўропейцы ня ведалі нават і тады, калі ўжо была вынайдзена і досыць добра абсъследвана Амерыка. Ужо Магалян аб'ехаў навокала сьвету, але Аўстралія заставалася яшчэ невядомай.

Першыя з эўропейскіх падарожнікаў, якім пашанцавала дасягнуць берагоў Аўстралійскага контынэнту, былі голіндцы, якія назвалі сучасную Аўстралію Новай Голяндыйяй. Падарожнік Абэль Тасман у XVII веку даплыў да берагоў Заходній Аўстраліі і нават дабраўся да востра. Тасманіі, якую лічыў часткай контынэнту. Аднак яму ня прышлося аб'ехаць

Аўстраліі навокала. Пасъля яго эўропэйцы яшчэ думалі, што Аўстралія цягненца далёка на ўсход і на поўдзень, што яна злучана з Агнёвай Зямлёй, якую вынашоў яшчэ Магалян, і дасягае да паўднёвага канца восься. Эўропэйцы амаль што ня ведалі пра падарожжы і вынаходкі Тасмана, і ў канцы XVIII веку новы слаўны падарожнік—ангелец Кук як-бы занова вынашоў Аўстралію, добра абсыльедваў яе ўсходнія берагі і давёў, што гэта зусім асобны контынэнт, аддзелены ад паўднёвага канца восься і ад Агнёвой Зямлі шырокімі прасторамі акіянаў. Ад гэтага часу эўропэйцы наагул і асабліва ангельцы пачалі цікавіцца Аўстралій; там пачалі закладацца ангельскія колёніі, у якіх спачатку жылі пераважна злачынцы, высланыя з Эўропы. Затым у хуткім часе ў Аўстралію пачалі наяджаць і вольныя колёністыя. Аднак, эўропэйцы доўга не асьмельваліся пранікнуць у глыб контынэнту і жылі каля берагоў. Толькі ў 1862 годзе падарожнік Стюарт перашоў цераз увесь контынэнт Аўстраліі, перарэзаўшы аўстралійскую пустыню з паўдня на поўнач. Нават і цяпер, калі Аўстралія зрабілася аднай з важнейшых ангельскіх колёній, ня гледзячы на систэматичную працу мясцовых вучоных, унутраная частка контынэнту яшчэ мала дасыльедвана.

Паверхня й рэкі.

Паводле будовы сваёй паверхні Аўстралія трохі падобна да Афрыкі. Гэта таксама вялізная раўніна, на якой пласты земных парод ляжаць роўна, паземна. Месцам, галоўным чынам, на заходзе, гэта досыць высокое плоскаўзвышша, паднятае на 200—400 мэтраў над роўнем мора. На гэтым плоскаўзвышшы раскіданы плоскаверхія адзінокія горы-съведкі. Іх завуць так дзеля таго, што яны зьяўляюцца съведкамі тых часоў, калі ўся гэтая краіна была такой высокай, як яны. Побач з імі земная кара размыта і зыніжана, а яны яшчэ стаяць і чакаюць таго моманту, калі пад упрыгам выпятрэння і яны рассыпяцца, спаражнеюць. Месцам, галоўным чынам, у васяродку і на паўдні Аўстраліі, плоскаўзвышша пераходзіць у нізіну.

Прыблізна пасярэдзіне контыненту, але бліжэй да паўднёвага берагу знаходзіцца зусім нізкі край, часткі якога ляжаць нават ніжэй роўня мора. Гэта раён бясстокавых азёр, сярод якіх выдаецца сваёй велічынёй возера Эйр. У гэтих азёрах вада салоная, а часам вады і зусім ня бывае і застаецца толькі салоная гразь. Часамі, пасъля даждоў, у гэтыя азёры ўліваюць сваю ваду часовыя рэкі, якія там завуцца „крыкамі“. Найвялікшы з гэтих „крыкаў“, Купэр-Крык, часамі нясе ваду ў возера Эйр.

На ўсход ад катліны бясстокавых азёр і крыкаў распасыціраецца шырокая нізіна, якая патроху павышаецца на ўсход у бок Вялікага акіяну. Па гэтай нізіне на заход і паўднёвы заход зьбягаюць галоўныя аўстралійскія рэкі: Мэрэй і яго прытокі Мэрэмбыджы і Дарлінг. Гэтыя рэкі пачынаюцца ў горах каля ўсходняга берагу Аўстраліі. Найдаўжэй-

шы з іх Дарлінг, але па ім парады могучь плысьці толькі ў даждыштую пару, а ў час паўднёвай зімы ён робіцца вельмі мелкім. Найболей вады ў Мэрэ. Досьць многа вады маюць і тыя рэкі, што цякуць на поўнач па нізіне ў затоку Карпэнтарью.


Удоўж усходняга берагу Аўстраліі ад поўвостраву Іорк да крайняга паўднёва-ўсходу цягнецца вузкая паласа гор, якія завуцца Аўстралійскімі Кордыльерамі. Гэтыя горы строма абрываюцца ў бок мора на ўсход і адхонна, павольна зьніжаюцца на захад у бок нізіны, якая ляжыць па рэках Дарлінгу і Мэрэю.

Эта даўняя горная зморшчы, утвораная ў першыя часы жыцця на зямлі, зруйнаваная многавяковым выпятрэннем і размываннем, пакрытыя паземнымі пластамі пазнейшых эпох. Наагул, гэта навысокія горы, але маладаступныя. Найвялікшай вышыні дасягае тая частка Аўстралійскіх Кордыльер, якая ляжыць на крайнім паўднёвым усходзе і вядома пад назовам Аўстралійскіх Альп. Найвышэйшы пункт гэтых гор—гара Таўнсэнд мае 2.400 метраў вышыні над роўнем мора

(Параўнай з вышынёй найвялікшых гор Афрыкі, Азіі і Амерыкі).

На поўнач ад Аўстралійскіх Альп цягнуцца ўдоўж берагу так званыя Блакітныя горы.

(На карце адшукай галоўныя рэкі, азёры і горныя ланцугі Аўстраліі).




Мал. 175. Карта разьмеркаванья ападкаў па тэрыторыі Аўстраліі.

Географія па-заэўропейскіх краёў. Беларускі музей імя Максіма Танката 17

Клімат.

Лежачы ў Паўднёвой поўкулі, Аўстралія мае поры году, адваротныя нашым. Лета там прыпадае на сьнежань, студзень і люты, зіма—на чэрвень, ліпень і жнівень. Большая частка Аўстраліі ляжыць на географічнай шырыні 20° — 30° , дзе ў працыту ўсяго году бязупынна дзъме паўднёва-ўсходні пасат. Толькі на ўсходзе, падымоючыся па схілах Аўстралійскіх Кордыльер, гэты вецер прыносіць ападкі. Пераваліўшы цераз горы, ён, і без таго сухі, робіцца яшчэ сушэйшым, і ў звязку з гэтым большая частка Аўстраліі мае надзвычайна сухі бяздожджны клімат. Сярэдняя і большая частка Заходняй Аўстраліі маюць харектар вялікай пустыні, падобнай да Сахары і Аравіі.



Мал. 176. Карта расчленнасці Аўстраліі.

Паўночная Аўстралія, лежачы на географічнай шырыні, меншай за 20° , падпадае пад уплыў паўднёва-ўсходніх вятроў толькі ўзімку. З гэтай прычыны зіма там, хаця і гарачая, але вельмі сухая. Затое ўлетку там дзъмуць паўночна-заходнія вятры ад раўніковага мора. Гэтыя вятры нясуць многа вільгаці, так што клімат Паўночнай Аўстраліі мае харектар мусоннага клімату з вільгатным летам і сухой зімой.

Наадварот, паўднёвыя часткі Аўстраліі—паўднёва-заходні куток і ўсходнія ўзьбярэжжа Аўстралійскае затокі—падпадаюць пад уплывы пасатаў толькі ўлетку. Там пануе падзваротнікавы клімат з мяккай вільгатнай зімой і сухім гарачым летам.

Нарэшце, паўднёва-ўсходняе ўзьбярэжжа, адгароджанае Аўстра-
лійскімі Альпамі і Блакітнымі горамі, адзначаеца вялікай колькасцю
ападкаў і найболей прыемным мерна-цёплым кліматам. Лета там віль-
гатнае, цёплае, зіма сушэйшая, але таксама не халодная. Маразоў і там
амаль што ніколі ня бывае.

(Сярэдняя тэмпература ў горадзе Сідні +16,6°, сярэдняя студзеня +21,4°,
ліпня +10,9° найвышэйшая тэмпература дасягае +37,8°, найніжэйшая +3,8°. Ападкаў там
выліваеца 1.265 мм.).

Тасманія мае памяркоўны клімат, падобны да клімату Заходняе
Эўропы. Сънег, аднак, і там бывае рэдка і толькі ў горах ляжыць да
сярэдзіны лета.

Расыліннасць.

У залежнасці ад асаблівасцяў клімату большая частка Сярэдняй
і Заходнай Аўстраліі пазбаўлена лесу. Вялікая Аўстралійская пустыня
месцам зусім пазбаўлена расыліннасці, але ўсё-ж такі не ў такой меры,
як Сахара. Тыповыя пескавыя пустыні сустракаюцца, галоўным чынам,

на захадзе. У васяродку частцы трапляеца калючы суха-
любны хмызьняк, так званы *скруб* або скрэб. Ніzkія кусты
шараватых эўкаліптаў і акаций
ствараюць густую непраходную
чашчу, праз якую праехаць
трудней, як праз пустыню. З
гэтай прычыны Аўстралійская
пустыня аказалася нават меней
даступнай, як Сахара. Праз
яе ніколі ня было пракладзена
караванных шляхоў, і эўропей-
цам было значна цяжэй пра-
нікнуць у яе. Апроч кустоў, па
сухіх прасторах трапляюцца
зараснікі калючага травяніста-
га спініфэкса. Гэтая расыліна
сваймі калючкамі рэжа ногі ко-
ням і рве вонратку чалавека,
які асьмеліцца пусыцца ў па-



Мал. 177. Эўкаліптовы лес у Аўстраліі.

дарожжа па Ўнутраной Аўстралії. Каля бясстоковых азёр і крыкаў
пашыраны саланчаковыя стэпы. Такія-ж стэпы пашыраны і па рацэ
Дарлінг. Характэрнай расылінай гэтых стэпаў зьяўляеца куст лябед-
ніка (атрыплекс), мяккі, з сіня-зялёнymі лістамі, улюбёны корм вялізных
статкаў авечак.

На паўднёвым усходзе Аўстраліі, у вадазборы Мэрэя пустыня, скрэб і саланчакі замяняюцца травянымі стэпамі. У час дажджоў гэтая краіна, бурая і голая ў сухую пару, робіцца прыгожым зялённым дываном, пакрытым рознастайнымі пярэстымі краскамі.

На ўскрайках бязьлеснай сярэдзіны Аўстраліі расылінасць багацейшая. Паўднёва-заходні падзваротнікавы куток Аўстраліі мае вечназялённую куставую расылінасць міжземнаморскага тыпу. Агульны выгляд тамтэйшай расылінасці нагадвае Паўднёвую Эўропу, Каліфорнію або Сярэдняе Чылі, але расыліны гэтага краю зусім іншыя і належаць да такіх сем'яў і радоў, якія ў большасці выпадкаў нідзе болей не сустракаюцца.

Асабліва харектэрны для гэтага кутка вечназялённыя кусты з сям'і ксэротыдый і протэацый. Надзвычайна цікаўная расыліна жоўтасмолка



Мал. 178. Скrub.

(*Kingia australis*) мае выгляд травы, але дасягае 6-9 м. росту, ідзе на апал і дае смалу. Многа тут вечназялённых міртавых і тыповых для Аўстраліі эўкаліптаў, акацый, казуарын.

Вечназялёны хмызьняк, падобны паводле знадворнага выгляду да паўднёва-эўропейскіх макісаў, пашыраны ў паўднёвой Аўстраліі на ўсходнім беразе Аўстралійскае затокі.

Вечназялёны лес вельмі высокі і досыць густы, пакрывае толькі ўсходніяе ўзьбярэжжа і горныя ланцугі Аўстраліі. Галоўнымі расылінамі гэтага лесу зьяўляюцца надзвычайна высокія (да 150—160 м. вышыні) эўкаліпты з вельмі цвёрдай дрэўнінай, якую вывозяць у Эўропу для тарцовых брукаў эўропейскіх гарадоў. Апроч таго, там многа ігlastых дрэў: араўкарыяў, хвой-дамараў і іншых. У горах вельмі пашыраны букі і асабліва папараці розных гатункаў, у тым ліку дрэўныя.

Чым далей ісьці на поўнач па ўсходнім беразе Аўстраліі, ты болей будзе сустракацца пальм, панданаў, сагаунікаў і іншых міжзваротнікавых дрэў. Гарачае паўночнае ўзьбярэжжа Аўстраліі пакрыта досыць густым міжзваротнікавым лесам, складзеным з такіх расылін, якія пашыраны на Малайскім згуртаванні астравоў. Пальмы, панданы, паўзучая пальма-ліяна і іншыя расыліны гэтага краю дазваляюць далучыць яго да Інда-Малайскага або Ўсходняга царства флёр. Наадварот, рэшта Аўстраліі выдзяляецца ў асобнае Аўстралійскае царства. Вялікая колькасць аўстралійскіх расылін не сустракаецца болей ні ў аднэй



Мал. 179. Заразнікі спінфэксу.

частцы съвету. Такая самабытнасць аўстралійскай расыліннасці тлумачыца тым, што Аўстралія вельмі даўно аддзялілася ад іншых контынэнтаў, і тыя расыліны, якія стварыліся на іншых контынэнтах пасля гэтага аддзялення, не маглі пранікнуць у Аўстралію, і наадварот—тыя формы, якія паспелі стварыцца ў Аўстралії, ужо не маглі пашырыцца ў іншых контынэнтах. Чым раней адасобіліся 2 суседнія кавалкі сухазем'я, чым большы час яны жылі паасобку, тым большая заўсёды розніца ў іх расыліннасці.

Жывёльнасць.

Аб гэтым даўним аддзяленні Аўстраліі ад іншых контынэнтаў съведчыць і жывёльнасць гэтае часткі съвету.

Аўстралія зьяўляецца асобнай зоогеог. афічнай краінай, і яе жывёлы зусім непадобныя да жывёл іншых краёў. Вышэйшых сысуноў тут амаль што ніяма, калі не лічыць сабаку-дінго, кажаноў і мышэй. Затое тут вельмі многа так званых торбачнікаў, г. ё. такіх сысуноў


дзеци якіх раджаюцца недаразьвітym і ня могуць жыць асобна ад маткі. Матка носіць іх некаторы час у асаблівай торбачцы пад жызatom. Калісік такія жывёлы былі

пашыраны і ў іншых частках сьвету, але вышэйшыя сысуны аказаліся больш дастасаванымі да жыцця і, пашырыўшыся ў Азіі, Афрыцы і Эўропе, зынішчылі іх. Толькі ў Амэрыцы захавалася некалькі торбачнікаў. Аўстралія, мусі-быць, адасобілася ад іншых контынентаў яшчэ тады, калі на зямлі ня было вышэйших сысуной, а калі яны зъявіліся ў Старым і Новым сьвеце, дык на Аўстралію цераз моры і пратокі пранікнуць не маглі. З гэтай прычыны, мусі-быць, Аўстралія і засталася адзіным краем, у якім торбачнікі пануюць да цяперашняга часу. Сярод аўстралійскіх торбачнікаў ёсьць вялікі траваедны, напрыклад, кангуры, лоўкія скакуны з даўгімі заднімі ногамі; ёсьць і драпежнікі-мяса-жэры, напр., тасманскі торбачнік-войк, сапраўды паводле аблічча падобны да звычайнага ваўка, або тасманскі торбачорт, трохі падобны да мядзьведзя.

Мал. 180. Пáпарацевы лес у Тасманії

Апрача торбачнікаў, у Аўстраліі захаваліся вельмі рэдкія сысуны—птушказьверы, напрыклад, цікаўны качадзюб. Гэтыя зъяўркі маюць шэрсыць, кормяць дзіцянят малаком, але не раджаюць іх жывымі, а нясуць яйкі, як птушкі. З яечак і вылупляюцца дзіцяняты. Дзюба качадзюба і балонка на пальцах ног дадае яму надзвычайную і съмешную падобнасць да качкі (мал. 181).

Птушкі Аўстраліі вельмі рознастайныя, але таксама самбытныя. Асабліва многа тут рознастайных папугаяў і голубоў. Чыста аўстралійскімі птушкамі зъяўляюцца чубатыя папугай-ка-каду, прыгожая птушка-лера, якая жыве ў



Мал. 181. Качадзюб

лясох Усходняй Аўстралії, чорныя лебедзі, падооны да штравуса эму, які жыве па стэпах і саванах і г. д. Сярод аўстралійскіх жывёл чалавек прывучыў служыць сабе толькі сабаку-дынго, але затое эўропэйцы папрывозілі сюды многа эўропэйскай жывёлы, якая цяпер зьяўляецца галоўным багацьцем сучасных насельнікаў Аўстраліі.

Люднасць.

Губыльцы Аўстраліі належаць да чорнай расы і таксама, як афрыканскія нэгры, маюць даўгі, вузкі, нібы-та съціснуты з бакоў чэреп. Аднак, валасы іх хвалістыя, як у эўропэйцаў, а не такія скрученныя ў зярніткі, як у нэграў. Мужчыны маюць густую бараду, што таксама адрознівае аўстралійцаў ад афрыканскіх нэграў. Паводле сваёй культуры аўстралійская тубыльцы стаяць вельмі нізка. Свае прылады яны вырабляюць толькі з дрэва, каменіня і чарапашынак. Між іншым, яны прыдумалі асаблівую прыладу з цвёрдага дрэва бумаранг. Гэта—крывуля, якая пры кіданні апісвае дугу і варочаецца пасля ўдару да таго, хто яе кінуў. Агонь аўстралійцы здабывалі трэннем двух кавалкаў сухога дрэва, жылі ў мяшканьнях, зробленых з галін і прыкрытых карой. Галоўнымі занятымі іх былі паляванье, рыбацтва і зьбіранье ядобных расылін.

Скарystаць ураджайнасць глебы і вялікія падземныя багацьці Аўстраліі тубыльцы ня ўмелі. З гэтай прычыны яны жылі бедна і блізка што не размнажаліся. На вялікай прасторы Аўстралійскага контынэнту, дзе цяпер багата жыве больш за 5 мільёнаў людзей эўропэйскага паходжэння, да прыходу белых бадзялася некалькі сот тысяч аўстралійцаў. Баючыся, што размнажэнне прывядзе іх яшчэ да большага ўбоства, аўстралійцы змагаліся з размнажэннем шляхам забойства некаторых дзяцей, асабліва дзяўчатаў. У некаторых куткох было пашырана людаедства.

Калі ў Аўстраліі на лепшых землях Паўднёва-Усходняга ўзьбярэжжа асталаўваліся белыя, становішча аўстралійцаў зрабілася яшчэ



Мал. 182. Тубыльцы Аўстраліі.

горшым. Белыя заразілі іх п'янствам і эўропэйскім хваробамі, ад якіх тубыльцы пачалі выміраць. Месцам эўропэйцы організоўвалі аблавы на аўстралійцаў, як на звязроў, і вынішчылі цэлыя плямены.

У сучасны момант аўстралійцаў засталося вельмі мала. На землях, залюдненых белымі, яны жывуць на невялічкую пэнсію, якую ім выдае ўрад белых. Большаясьць з іх нічога ня робіць, але некаторыя наймаюцца ў пастухі да белых гаспадароў.

Што датыча тубыльцаў Тасманіі, дык яшчэ ў мінульым веку яны вымерлі ў канчальна. Затое лік белых у Аўстраліі хутка ўзрастает. У 1901 годзе на контынэнце і на Тасманіі жыло 3.782 тыс. чал., у 1910—4.374 тыс., а ў 1920—5.438 тыс.

Уплыў эўропэйцаў на прыроду.

Пад упливам эўропэйскай культуры пачала зъмяняцца нават самая прырода Аўстраліі. Тутэйшыя пароды жывёл перш за ўсё пачалі

зънікаць: белыя павыбівалі ў першую чаргу тых, якія казаліся найболей шкоднымі для гаспадаркі або былі найболей каштоўнымі. Надзвычайнай рэдкасцю зрабіліся тасманскі воўк-торбачнік і торбачорт, усё меней застаецца і кангураў. Затое павялічыўся лік прывезеных з Эўропы жывёлаў. Раней у дзікіх тубыльцаў быў толькі адзін дамовы зъвер—сабака; цяпер па ўсіх прыгодных на пашу куткох Аўстраліі пасъвяцца дзесяткі мільёнаў авечак, мільёны быдла і коняй, сотні тысяч съвіней і іншае эўропэйскае дамо-вае жывёлы. Эўропэйцы завезлы сюды трусоў, якія тут зъдзічэлі і гэтак распладзіліся, што зрабіліся чыстай карай для земля-



Мал. 183. Тубылец з Паўночнай Аўстраліі.

робаў. Захаваць траву і засевы ад трусоў так цяжка, што зънішчэнне грусоў зъяўляецца адным з важнейшых нацыянальных задан няу.

Вераб'і, мыши, трусы, чмялі, пчолы,—усе гэтыя шкодныя або карысныя для чалавека эўропейскія жывёлы, былі завезены сюды белымі. Між іншым, чмялёў прышлося сюды ўвезьці спэцыяльна для апылкаванья канюшны, якая ў Аўстраліі добра расла і красавала, але не давала насенія да таго часу, пакуль з Эўропы сюды ня прывезлы чмялёў. Таксама пчолы прышлося ўвезьці для апылкаванья яблынь.

Пад уплывам эўропейцаў зъмяняеца і расыліннасць Аўстраліі. Садовыя дрэвы, вінаграднік, усе гатункі эўропейскага збожжа і гародніны распаўсюдзеліся па ўсіх даступных для земляробства куткох Найноўшага контынэнту. Нават некаторыя бясплодныя пустынныя прасторы, дзякуючы пракопаным у іх съвідраваным калодзежам і штучнаму абвадненіню, месцам зрабіліся Мал. 184. Жанчыны-тубылкі з паўднёвой Аўстраліі, раскошнымі садамі ці нівай.



Толькі Вялікая Пустыня Ўнутраной Аўстраліі застаецца чужой для эўропейскай культуры. Лясы ўсходняга ўзьбярэжжа, хая ѹ парадзелі, але яшчэ захавалі свой мясцовы выгляд, асабліва ў паўночнай гарачай паласе Аўстраліі.

Гаспадарка.

Недаступныя для культуры пустыні і нечапаныя лясы займаюць большую частку прасторы Аўстраліі. Люднасць у гэтай частцы жыве вельмі рэдка і складаецца яшчэ ў значнай меры з тубыльцаў.

Але асяродак гаспадарчага жыцця Аўстраліі ляжыць на там, а ў паўднёвых частках контынэнту. Там, спачатку на паўднёвым усходзе, а потым і на паўднёвым заходзе, ангельцы залажылі свае першыя колёніі, у якіх ссыпалі злачынцаў.

Развіццё гэтых колёній было вельмі марудным да таго часу, пакуль там на былі вынайдзены багатыя паклады золата. Шукаць золата ў Аўстралію паехалі ўжо вольныя перасяленцы з Ангельшчыны, і колёніі ў XIX веку пачалі развівацца вельмі хутка. Нават і цяпер

яшчэ, хаця галоўныя золатародныя пяскі і жылы вычарпаны, Аўстралія зьяўляецца трэцій краінай сьвету паводле колькасці здабыванага золата (у 1920 г. тут здабыта 1.130.000 унций, тады як у Афрыцы 9.149.000, а ў Злучаных Штатах 2.476.000). Большую частку аўстралійскага золата дае Паўднёва-Заходняя Аўстралія. Апроч таго, у Аўстраліі аказаліся вялікія запасы медзі, галоўным чынам, у провінцыі Паўднёвай Аўстраліі, волава і серабра—у стэпах провінцыі Нов. Паўдн. Ўэльс, цыны—у Тасманіі і іншых важных падземных багацьцяў. Ёсьць і падземны апал—нафта і каменны вугаль, але далёка не ў такой колькасці, як у Эўропе і ў Амэрыцы. Як у Каліфорніі, гэтак і ў Аўстраліі, залація промыслы толькі прынадзілі перасяленцу, але не маглі забясьпечыць сталага правільнага разьвіцця краю. Залатыя промыслы спрыялі разьвіццю часовых гарадкоў, якія, аднак, хутка занепадалі пасля таго, як запасы золата вычэрпваліся.



Мал. 185. Авечкі на аўстралійской фэрме.

Перасяленцы павінны былі шукаць іншых заработкаў і з'явінуцца да сельскай гаспадаркі. Асабліва хутка пашыралася ў Аўстраліі гадоўля жывёлы, у першую чаргу гадоўля авечак, для якіх знашлася добрая паша ў бязъмежных стэпах паўднёвага ўсходу. Па колькасці авечак (каля 90 мільёнаў) Аўстралія займае першае месца сярод усіх краёў сьвету. Гадоўля авечак не вымагае вялікага ліку працоўных рук, а гэта вельмі важна для такога малалюднага краю, як Аўстралія. Па стэпах раскіданы многалічныя станцыі, якія належаць уладаром авечак, так званым скватэрам. На кожнай станцыі ёсьць хата скватэра, халупы для работнікаў, крама і склад воўны. Навокала станцыі вялікія прасторы паши агароджаны калючым дротам, за якім амаль што

бяз усякага догляду пасъяцца дзесяткі і сотні тыс. авечак. Стрыгуць авечкі спэцыяльнымі паравымі і электрычнымі машынамі.

Урад Аўстраліі імкнеца зъменышыць прасторы зямлі, занятыя скватэрамі, і разъмежаваць зямлю паміж земляробамі. У звязку з гэтым у вапошнія часы гадоўля авечак ужо не пашыраецца далей, тады як гадоўля быдла, коняй і сывіней патроху пачынае набываць усё большае значэнне, як другарадная галіна сельскай гаспадаркі пры земляробстве. Земляробства пашырана найболей у Паўдн. Аўстралії, дзе сеюць пшаніцу і саджаюць вінаграднік і садовіну, і на поўначы, дзе добра расьце цукровая трысціна, баваўна, падрауніковыя плады.

Фабрычная прамысловасць накірована, галоўным чынам, на апрацоўку продуктаў сельскай гаспадаркі: тут многа гарбарань, фабрык марожанага мяса, съвечак і мыла, шмат млыноў, піваварань, цукраварань, консэрвных фабрык. Фабрыкатаў, напрыклад, тканіны, у Аўстраліі не хапае і іх прывозяць сюды з Эўропы, пераважна з Ангельшчыны і з Амэрыкі.

Вывозяцца з Аўстраліі воўна, золата, мяса, скуры, жывая жывёла, пшаніца, сала, волова, серабро і медзь.

Галоўныя паселішчы і асьвета.

Важнейшыя прыстані, праз якія вывозяцца аўстралійскія тавары: *Сідні* (898.000 насельнікаў у 1921 г.) на паўднёва-ўсходнім беразе, у провінцыі Новы Паўднёвы Ўэльс; *Мэльбурн* (784 тыс. насельн.) проці



Мал. 186. Сідні.

Басавай пратокі, у пров. Вікторыя; *Эдэлэйд* або *Адэліда* (225 тыс. насельн.) у пров. Паўднёвая Аўстралія, *Пэрс* (155.000 насельн.) у Паўднёва-Заходній Аўстраліі і *Брысбэн* (210.000 насельн.) на ўсходнім

беразе, у пров. Куінслэнд. Усе гэтыя гарады, асабліва-ж тро першыя, маюць у поўнай меры эўропейскі выгляд, у іх знаходзіцца шмат прыгожых палацаў, музеяў, паркаў, бібліотэк.

Як звычайна ў гарадох, пабудаваных ангельцамі, асяродкі гарадоў маюць значэнне гандлёвых і адміністрацыйных цэнтраў, у якіх жыцьцё бурліць у дзень і замірае ў ночы. Банкі, крамы, склады і установы, якія там знаходзяцца, поўны людзямі ў дзень і пустуюць у ночы. Прыватныя кватэры знаходзяцца на ўскрайках гарадоў, і туды ўвечары выяжджае ўесь той працоўны люд, што напаўняе асяродкі ў дзень.

У трох найвялікшых гарадох контынэнту, а таксама ў Гобарце (52.000 насельн.), галоўным горадзе Тасманіі, ёсьць універсітэты, пастаўленыя ня горш універсітэтаў Эўропы.



Мал. 187. Мэльбурн.

Наагул асьвета стаіць у Аўстраліі вельмі добра. У кожным паселішчы, у якім ёсьць хация-б толькі 20 дзяцей, адчынены ўрадавыя школы.

У меншых паселішчах, дзе не набіраецца 20-х дзяцей, дзеці вучатца у так званых рухомых школах, якія ня маюць уласных памяшканьяў. Амаль што паўсюды навучанье бясплатнае і для ўсіх абавязковае. Вучні школ карыстаюцца правам бясплатнага праезду па чыгунках, а бацьком бедных вучняў выдаецца дзяржаўная дапамога.

Дзяржаўны лад.

Аўстралія падзяляецца на 6 асобных провінцый або коленій: 1) Куінслэнд, 2) Новы Паўднёвы Ўэльс, 3) Вікторыя, 4) Паўднёвая Аўстралія з Паўночнай тэрыторыяй, 5) Заходняя Аўстралія і 6) Тасманія. Заложаныя ангельцамі-перасяленцамі ў розныя часы, гэтыя коленія

ній карыстаюцца шырокім самаўрадам; кожная з іх мае свой сойм, складзены з дзівюх палат: Сэнату і Ніжній Палата. У Ніжнюю Палату выбіраць можа кожны грамадзянін і кожная грамадзянка. Кабеты ў Аўстраліі атрымалі права выбару раней, як дзе ў Эўропе. Наагул, Аўстралія належыць да найболей дэмократычных буржуазных дзяржаў. Ангельскі губарнатар, які стаіць на чале кожнай колёніі, ня можа падпісаць аніводнага дэкрэту бяз згоды адказнага перад соймам міністра. У 1901 г. ўсе 6 аўстралійскіх колёній аб'ядналіся ў адзіную Аўстралійскую Фэдэрацыю, на чале якой стаіць Саюзны Парламант, таксама складзены з Сэнату і Палаты Прадстаўнікоў. Ангельскі ўрад назначае генэрал-губарнатара Фэдэрацыі, які фактычна толькі выпаўняе загады Аўстралійскага сойму. Сталіца Фэдэрацыі, спэцыяльна пабудаваны гарадок Канбэра, лічыцца Саюзнай Акругай, як Вашынгтон у Злучаных Штатах.

Аўстралія мае поўную волю накладаць мыту нават на ангельскія тавары, мае абавязак сама клапаціцца аб абароне сваёй зямлі і наагул фактычна зьяўляецца незалежнай рэспублікай. Сувязь яе з Ангельшчынай грунтуеца, галоўным чынам, на адзінстве нацыянальных, культурных і гандлёвых інтэрэсаў. У час вайны Аўстралія, ня маючы офицыйнага абавязку падтрымліваць Ангельшчыну, паставіла, аднак, для вайны проціў немцаў свае добра ўзброеныя вайсковыя аддзелы, бо нямецкі гандаль з Кітаем перашкаджаў разьвіцьцю аўстралійскага гандлю і аслабленьне Нямеччыны было карысным для Аўстраліі.

Работнікі Аўстраліі зарабляюць лепей, як работнікі ў эўропейскіх дзяржавах, і з эўропейскага погляду жывуць багата. Аднак, гэта не выключае вострай барацьбы іх з буржуазіяй. Большасць з іх, у тым ліку работнікі-stryгуны авечак і парабкі на фэрмах, злучаны ў адну вялікую організацыю „Саюз аўстралійскіх работнікаў“. Побач з гэтым, аўстралійская работнікі трymаюцца Аўстралійскай Работніцкай Партыі, якая некалькі разоў захапляла ўладу ў розных провінцыях і нават у агульна-саюзным парламанце. Партыя паляпшала ўмовы працы і пакарачвала працоўны дзень, але задаволіць працоўны люд не магла. У звязку з гэтым у 1920 г. частка працоўнага люду залажыла Комуністичную Партыю Аўстраліі, якая мае на мэце ўпартую барацьбу з капіталізмам да поўнай перамогі працоўных.

Місце яно звычайна зі скелем з місцем відштовхування й іншими структурами. У ділянках з пісковиками і вапняками хвост є місцем відштовхування зі скелем і відрізняється від інших хвостів тим, що він має відносно великі кількість плаваючих та підтримуючих кісток, а також велику кількість кісток, які відповідають за плавання.

АКІЯНІЯ.

На югі Африканського материка, у західній і східній частках Великага Акіяну раскиданы тисячы відмінних астралів, так звані Акіянії.

Звичайна гэтая астраравы ляжаць кучкамі на падморскіх мялінах, якія аддзелены адна ад аднай глыбокім западзінамі. Адны з гэтых астралів належаць да контынентальных і, значыць, калісці былі злучаны з контынентам; другія лічацца вульканічнымі і стварыліся, дзякуючы тому, што на дне мора ўтворыўся вулькан, які, патроху выкідаючы праз сваё жэрала ляву, вырас вышэй морскай паверхні; трэція астралів, звычайна нізкая і невялікія, зъяўляюцца каралевымі, складаюцца з вапняка, адкладзенай морскімі жывёлінамі-каралямі і часта маюць форму пярсы-цэнка, пасярэдзіне якога застаецца як-бы вазёрка-лягуна. Такія пярсы-цэнкавыя астралів завуцца атоламі. Караблевыя будынкі часта цягнуцца ўдоўж берага астралів. Пры гэтых яны часта не дасягаюць морскай паверхні, але зъяўляюцца вілікай небясьпекай для морскіх судзінаў, якія лёгка могуць наткнушца на такі караблевы рыф і прабіць сваё дно.

Так званы Великі Бар'ерны Рыф цягнецца ўдоўж паўночно-західнага берагу Африканського материка ў Караблевым моры. Большая частка вульканічных астралів таксама абкружана бар'ернымі рыфамі.

Расылнінасць астралів Акіянії досыць багатая і мае падобнасць да расылнінасці Паўднёва-західнай Азіі. Мусі-быць тутэйшыя расылніны і прышлі сюды з Азіі. Вечер, птушкі і морскія хвалі пераносілі насеніне іх з востраву на востраў, і такім спосабам гэтая расылніна праніклі нават на новыя нядаўна ўтвораныя астралів.

Вілікай колькасцю астралів, раскиданых па Великім Акіяні, дапамагла насельнікам Акіянії прызвычаіцца да съмелых акіянскіх падарожжаў. Пераяжджаючы з востраву на востраў, чалавек расыяліўся амаль што па ўсіх, нават па вельмі далёкіх астралів Акіянії. Магчыма, што яшчэ задоўга да прыходу ёўропейцаў насельнікі Акіянії пераяжджалі цераз усю прастору Великага Акіяну аж да заходніх берагоў Амерыкі. Паміж асобнымі астраўнымі групамі адбываліся бойкія гандлёвые зносіны.

Аднак, гэтая зносіны ня згладзілі вілікай розніцы паміж асобнымі народамі Акіянії. Адны з гэтых народоў лічацца вельмі дзікімі, другія адзначаюцца досыць високай, орыгінальнай культурай. Паводле асаблівасці прыроды і люднасці, Акіянію можна падзяліць на 5 краін: 1) Мэлянезію, 2) Мікронезію, 3) Полінезію, 4) Гавайскае згуртаванье астралів і 5) Нову Зеландью.


Мэлянэзія.

Слова „Мэлянэзія“—грэцкае і ў перакладзе на беларускую мову азначае „Чорнаастроўе“. Прычынай такога назову гэтага краю лічаць яго люднасць, якая належыць да чорнай расы.

У склад Мэлянэзіі ўваходзяць: найвялікшы пасъль Грэнляндіі востраў съвету—Новая Гвінэя, згуртаваныне астрavoў Бісмарка, Саламонавы і Новагэбрыдзкія астравы, Новая Каледонія і астравы Фіджы.

Новая Гвінэя аддзелена ад Іоркскага поўвостраву Аўстраліі толькі вузкай Торэсавай пратокай, а сваім заходнім канцом збліжаецца з Молюскімі астравамі, якія ўваходзяць у склад Малайскага згуртавання астрavoў. Саламонавы астравы, Новая Гэбрыды і Новая Каледонія аддзелены ад Аўстраліі Карапевым морам.

Ужо пры першым поглядзе на карту кідаецца ў очы, што астравы Мэлянэзіі цягнуцца дугамі, выцягнутымі з паўночнага захаду на паўднёвы ўсход. Адну з таких дуг складаюць, напрыклад, астравы—



Мал. 188. Кангур-дрэвалаз



Мал. 189. Раіптушка.

Новая Ірляндыя (у згуртаваныні а-воў Бісмарка), Саламонавы і Новая Гэбрыды. Магчыма, што гэтыя дугі зьяўляюцца рэшткамі горных ланцугоў, якія цягнуліся калісь па старадаўнім контынэнце, што злучаў у вадно ўсю Мэлянэзію і нават суседнія з ёй краі: Новую Эзлян-

дью і Аўстралію. Новая Гвінэя пазней за ўсё адасобілася ад Аўстралиі і ў сваёй прыродзе да цяперашняга часу захавала найбольш падобнасці да Найноўшага контыненту.



Мал. 190. Будынкі на палях на востраве Новая Гвінэя.

Вялікія зморшчавыя горы цягнуцца па астравох Мэлянэзіі і на Новы Гвінэі дасягаюць 4 вёрст вышыні над роўнем мора. Бісмаркавы, Саламонавы і Новагэбрыдзкія астравы вельмі багаты дзейнымі і згаслымі вульканамі. Частыя зямлятрасенныі паўсюды съведчаць аб



Мал. 191. Свяшчэннае месца папуасаў Новай Гвінэі.

тым, што ў Мэлянэзіі яшчэ ня спынілася дзейнасць падземных сіл. Нізінных прастораў на Мэлянэзіі мала. Найвялікшая нізіна ляжыць у паўднёвой частцы Новай Гвінэі, у вадазборы р. Флей.

Клімат Мэлянэзіі чыста раёніковы, вільгатны. На Новай Гвінэі заусёды сярэдняя тэмпэратура начадзеньня $+25^{\circ}, +28^{\circ}$. На паўднёвым ўсходзе гарачыня трохі меншая. Ападкаў паўсюды многа і вылівающа яны амаль што ўва ўсе поры году. Для здароўя клімат гэты зьяўляецца шкодным, бо забалочанасць усіх роўных прастораў спрыяе разьвіццю тут балотнай гарачкі, якую распаўсюджваюць москіты.

Затое тутэйшы клімат спрыяе разьвіццю раскошнай расыліннасці. Большая частка паверхні астрavoў пакрыта густымі раўніковымі лясамі. Паміж высокіх гон-кіх дрэў расце караўы хмызняк, па зямлі цягнуцца паўзуны расыліны, з дрэва на дрэва перакідаюць свае гнуткія галіны-ліны, проста на дрэвах растуць чужаедныя расыліны і падобныя да нашых лішаёў жыварослі, якія не карыстаюць з соку дрэва, але пакрываюць яго ад зямлі да кароны. Сотні тутэйших расылін даюць тую ці іншую карысць чалавеку: ці то ядобныя плады, ці матэрыял для будынкаў, для асьвятлення, для ткацтва і г. д. Асабліва карыснай расылінай трэба лічыць какосавую пальму. Недасыпелыя арэхі гэтай пальмы даюць смачнае піцьё, болей сыпелыя арэхі маюць мякіш, якім можна карміць жывёлу, з дасыпелых арэхаў здабываюць копру, галоўны продукт раўніковай Акіяніі, які ідзе на мылаварні; усе ведаюць какосавы алей, які пра-даецца ўва ўсіх гарадох съвету; з валокнаў абалонкі арэха ўюць вяроўкі; з маладых лістоў какосавай пальмы робіцца салат і пальмаве віно, старымі лістамі крыюць хаты; дрэваў ідзе на будынкі. Другая вельмі карысная расыліна краіны—хлебнае дрэва.

Агульным харектарам і складам мэлянэзійская расыліннасць вельмі падобна да малайскай. Толькі на ўзвышшах Новай Гвінэі часамі трапляецца расыліннасць, падобная да аўстралійскіх саванаў.

Наадварот, паводле жывёльнасці падобнасць да Аўстраліі большая. Тут таксама пераважваюць торбачнікі і сустракаюцца птушка-зыверы, але тутэйшая жывёльнасць больш дастасавана да жыцця ў



Мал. 192. Ваяка з Саламонавых астрavoў.

лесе. Вельмі харктэрны для Новай Гвінэі, напрыклад, кангуры-дрэвазы. З вышэйших сысунуў на Новай Гвінэі трапляецца дзікая сьвіньня.

Найпрыгажэйшай і найцікаўнейшай птушкай Мэлянэзіі зьяўляецца шматкаляровая райптушка.

Люднасьць краіны складаецца з папуасаў або мэлянэзійцаў, вельмі падобных паводле аблічча да афрыканскіх нэграў.

Доўгагаловыя, чорнаскурыя, кучарава-валосыя, яны адрозніваюцца ад афрыканцаў, галоўным чынам, мовай і звычаямі. Адзеньне кабеты—травяная спадніца, вопратка мужчыны—павязка з кары. Часта яны прадзяюць палачку праз нос або пярсыцёнкі праз ноздры. Мужчыны вельмі сочаць за сваймі валасамі і носяць вялікія прычоскі, цэлую капну валос. Часта папуасы жывуць у будынках на палях над вадой або будуюць хаты на дрэвах. На выпаленых з-пад лесу прасторах сеюць кораньплоды ямс і таро, ядуць плады хлебнага дрэва і какосавай пальмы, гадуюць дзеля мяса дамовых сабак, сьвіней і курэй, любяць і чалавече мясо. З гліны яны вырабляюць гаршкі і наагул

Мал. 193. Тубылец з астрavoю Фіджы.

паводле культуры стаяць вышэй за тубыльцаў Аўстраліі. Найвышэй паводле культуры стаяць насельнікі астрavoю Фіджы.

Хаця цяпер Мэлянэзія захоплена эўропэйцамі, якія тут залажылі свае плянтацыі какосавай пальмы, цукровай трэсціны, бавоўны, табакі, але самі эўропэйцы тут ня могуць падоўгу жыць, і на іх плянтацыях працуюць пераважна мэлянэзійцы. Усход Новай Гвінэі, астравы Бісмарка, Саламонавы і Фіджы належаць да Ангельшчыны; заходняя палова Новай Гвінэі—да Голяндышт; Новая Каледонія—да Францыі. Но выя Гэбрыды знаходзяцца ў супольным валаданьні Ангельшчыны і Францыі. Багацьці краіны яшчэ далёка не асочаны і не скарыстаны, хаця відавочна іх вельмі многа. На Новай Каледоніі здабываецца многа нікелю і іншых мэталяў. Галоўны продукт вывозу з Фіджы—



цукер; з інших астрavoў—копра. На Новую Каледонію французы ссылаюць політычных дзеячоў. У 1875 годзе там было 3.859 ссыльных комунараў—удзельнікаў Парыскай Комуны. Большаясьць з іх заўгнала ад хвароб і цяжкай працы ў няправычных умовах гарачага клімату. І цяпер становішча ссыльных надта дрэннае.

Мікронэзія.

„Мікронэзія“ ў перакладзе з грэцкае мовы азначае „Дробна-астроў“; і праўда, у склад гэтая краіны ўваходзіць безьліч дробных астраўкоў, рагіонів па акіяне на поўнач ад Мэлянэзіі.

Астраўкі гэтых скучаны ў некалькі згуртаваньняў, з якіх найбольш вядомы: Марыянскія, Карапінскія, Маршальскія і Паляў. Марыянскія, Паляў і частка Карапін належыць да вульканічных, рэшта—да каралевых. Дзякуючы паўночна-ўсходнім пасатам, якія дзьмушы тут асабліва выразна ўзімку, клімат Мікронэзіі сушэйшы і здаравейшы, як у Мэлянэзіі.

Расылінасць бяднейшая, але таксама складаецца з панданавых дрэў, фікусаў і іншых азійскіх расылін. Какосавая пальма і манглевыя лясы растуць па ўз্বіярэжжах. Жывёльнасць вельмі бедная, з дзікіх сысуноў сустракаюцца толькі кажаны. Люднасць—мікронэзійцы, трохі падобныя да малайцаў. Скура іх каштанавая, галава круглая; страва—рыба, какосы, мяса сабакі, курэй, плады панданаў і хлебных дрэў, таро і ямс. Адзеніне рабілася з асаблівай тканины, зробленай з кары або з лісця панданаў. На некаторых астраўах захаваліся руіны вялізных будынкаў, якія съведчаць аб тым, што калісь культура там стаяла вышэй, як цяпер.

Эўропэйцаў пазнаёміў з Марыянскімі астраўамі яшчэ Магалян. З таго часу яны належалі да гішпанцаў, якія зьнішчылі тубыльцаў на гэтых астраўах. Потым амаль што ўся Мікронэзія належала да Нямеч-



Мал. 194. Культурныя расыліны каля пасёлку ў Мікронэзіі.

чыны, а пасъля вайны 1914-1918 г.г. адышла да Японії. Толькі адзін з Марыянскіх а-воў Гуам належыць да Злучаных Штатаў Паўночной Амэрыкі. Галоўны продукт вывазу з краіны—сушаны мякіш какосавых арэхаў—так званая копра.

Полінэзія.

Полінэзія, як паказвае самы назоў (у перакладзе з грэцкага „полінэзія“ азначае „шматастроўе“), складаецца з надзвычайна вялікага ліку астрavoў, раскіданых пасярэдзіне Вялікага акіяну на ўсход ад



Мал. 195. Хлебнае дрэва.

улетку ён часта зъмяняецца гарачымі і вільгатнымі раўніковымі вятрамі. На крайнім паўднёвым усходзе пасат дзъме заўсёды.

Расылінасьць тут таксама азійскага пахаджэння; какосавая пальма, бананы і хлебнае дрэва з'яўляюцца найболей карыснымі расылінамі для чалавека. Чым далей на ўсход, тым бяднейшая расылінасьць і таксама бяднейшая жывёльнасьць. З сысуноў тут пашыраны толькі кажаны, з птушак найбольш характэрны галубы розных гатункаў.

Насельнікі краіны—полінэзійцы часамі лічацца за народ, блізкі малайцам. Яны таксама маюць круглу галаву, плоскі нос і тоўстыя тубы, але хвалістыя валасы, досьць съветлая скора, правильная, прыгожая очы і высокі рост гавораць аб тым, што яны стаяць досьць далёка ад малайцаў. Некаторыя вучоныя лічаць іх за асаблівы народ

180° даўжыні, галоўны чынам, паміж роўнікам і паўднёвым звартнікам. Сюды належыць астраўныя групы: Самоа, Тонга, Тайты, Паўмоту, Маркісікія і шмат іншых.

Большыя з іх належаць да вулканічных і дасягаюць значнай вышыні над роўнем мора, меншыя пераважна пабудованы караліямі і ледзьве ўздымаюцца над роўнем акіяну.

Клімат Полінэзіі здравы, роўны і не такі гарачы, як можна было бы чакаць, гледзячы на географічную шырыню. Узімку тут дзъме сухі паўднёва-ўсходні пасат,


белай расы. Паводле культуры полінэзійцы стаяць досыць высока. З дрэўнай кары яны вырабляюць мяккую добрую тканіну, так званую тапу, з якой і робяць сабе вопратку. Цела пакрываюць вельмі пры-



Мал. 196. Пасёлак тузыльцаў на астравох Паляў.

гожай татуіроўкай. Хаты будуюцца звычайна бяз съцен і маюць выгляд паветкі, крытай стромай страхой з лісьця пальм, бананаў або панданаў.

Галоўная страва полінэзійцаў таксама, як і ў іншых частках міжзваротнікавай Акіяніі,—таро, ямс, бананы, какосы, плады хлебнага дрэ-



Мал. 197. Чаўны полінэзійцаў паводле старога рэсунку.

ва, мяса дамовых сабак, съвіней, курэй, рыба. Улюбёнае піцьё так званая „кава”—настойка перажованых каранёў аднэй мясцовай расьліны *Piper (methysticum)*. Полінэзійцы любяць прыхарошваць сябе квет-

камі, любяць купацца і пераяжджаць па моры з востраву на востраў на сваіх чаўнох, да якіх дзеля стойкасці прымакоўваеца з боку бервяно. Яны яшчэ да прыходу эўропэйцаў па зорках і па кірунку хвалей умелі знаходзіць дарогу ў бязъмежным акіяне і нават рабілі карты знёмых астрavoў з палачак і каменъчыкаў.

Вельмі пашыраны ў Полінэзіі быў звычай накладання „табу“. Мясцовыя капланы абвяшчалі недатычнымі, съвяшчэннымі, „табуіраванымі“ некаторыя рэчы, усенароднае карыстаньне якімі лічылі непажаданым. „Табу“ накладалася на недасыпелыя плады, на шкодную для здароўя страву, а часамі на тое, што капланы хацелі захаваць для сябе.



Мал. 193. Полінэзійкі з астрavoў Самоа.

Месцам полінэзійцам удавалася часова ствараць досыць значныя дзяржаўныя адзінкі. Аднак, цяпер уся Полінэзія падзелена паміж эўропейскімі дзяржавамі. Астравы Таіты, Паўмоту і Маркіскія належаць д. Францыі; Тонга і частка Самоа—Ангельшчыне; другая частка Самоа—Злучаным Штатам Паўночнай Амэрыкі. Гандлюе з Полінэзіяй пераважна Новая Зэляндыя, Амэрыка і Аўстралія. Вывозіцца адгэтуль, галоўным чынам, копра.

Гавайскія або Сандвічавы астравы.

Група Гавайскіх астрavoў ляжыць блізка ад паўночнага зваротніку ў асяродку Вялікага акіяну, бліжэй да Паўночнай Амэрыкі, як да Азіі і Аўстраліі. Гэта—тыповыя вулканічныя астравы, утвораныя на месцы шчыліны земнай кары, якая цягнулася з паўночнага заходу на паўднёвы ўсход. Спачатку ўтварыліся крайнія паўн.-зах. астравы,

пазней за ёсё зявіўся самы паўднёва-ўсходні і пры гэтым найвялікшы востраў Гавайі. Вульканы Гавайскіх астравоў надзвычайна вялікія, а жэралы іх маюць выгляд вялікіх катлін, абкружаных горнымі валамі, якія жэралы вульканаў месяца, якія можна бачыць праз далёкаглядныя трубы.

Найвышэйшы з Гавайскіх вульканаў Мауна Кеа (2.210 м. н. р. м.) лічыцца згаслым. Мала меншы за яго дзейны вулькан Мауна-Лоа, на якім ёсьць некалькі жэралаў. На дне жэрала Кілауэа існуе некалькі ляўных азёр, у якіх лява то падымаецца, то зьніжаецца. Лява Гавайскіх вульканаў вельмі рэдкая і вельмі хутка расыякаецца па паверхні востраву ў час выбуху. Гэтым тлумачыцца тое, што Гавайскія



Мал. 199. Кілауэа.

астравы, складзеныя з гэтай, ужо астыглай лавы, маюць выгляд гор з вельмі адхоннымі схіламі.

У працягу 9-ці месяцаў Гавайскія астравы абвіваюцца паўднёва-ўсходнім пасатам, і з гэтай прычыны клімат іх досыць прыемны і ў меру сухі. Ападкі выліваюцца пераважна ўзімку і, галоўным чынам, на паўночна-ўсходніх схілах. У звязку з гэтым там пераважаюць лясы, а на паўднёвым заходзе—саваны. Лясамі пакрыты і горныя схілы за выключэннем тых месцаў, на якіх ляжыць нядайна зацьвярдзелая лава. Жывёльнасць астравоў бедная і самабытная. Асабліва многа тут наземных сълімакоў (сям'я *Achatinellidae*).

Люднасць складаецца з тузыльцаў і перасяленцаў. Тузыльцы—канакі—належаць да полінэзійцаў, адзначаюцца высокімі ростамі і прыгожымі абліччамі. У 1810 г. астравы аб'ядналіся ў адзінае Гавайскае каралеўства, якое ў канцы мінулага веку адышло да Злучаных Шта-

таў Паўночнай Амэрыкі. Цяпер тубыльцы патроху выміраюць і жывуць у беднасці і бяспраўі. Перасяленцы належаць часткаю да эўропейцаў; гэта, галоўным чынам, португальцы і часткай амэрыканцы, якія валадаюць усімі прамысловымі прадпрыемствамі і плянтацыямі. Яшчэ болей тут кітайцаў і японцаў. Работнікі ўсіх нацыянальнасцяў стараваца забараніць перасяленне новых імігрантаў з Кітаю, бо кітайскія кулі сваёй танным працай зьбіваюць цэны на працоўныя руکі.

Галоўнае багацце краіны—плянтацыі цукровай трэсціны, галоўны продукт вывазу—цукер. Апрача таго, тут сеюць рыж, каву, бананы і ананасы.

Палажэнне Гавайскіх астравоў робіць іх важнай станцыяй для тых параходаў, што плывуць з Паўночнай Амэрыкі ў Азію і Аўстралію. Гэта вельмі спрыяе разьвіццю гандлёвых зносін краіны, і сталіца Гавайскіх астравоў—прыстань Гонолулу (82.000 нас.), дзякуючы гэтаму, хутка разрастается. Гэты горад ляжыць на



Мал. 200. Хвоі-кауры на Новай Зэляндыі.

востраве Оагу, найгусьцей залюдненым сярод Гавайскіх астравоў.

Новая Зэляндыя.

(Азнач паводле карты географічную шырыню і геогр. даўжыню Новай Зэляндыі). Новая Зэляндыя складаецца з двох вялікіх і некалькіх малых астравоў і ляжыць на паўднёвы ўсход ад Аўстраліі, у самым асяродку так званай акіянічнай поўкулі.

(Успомні, якая каріна ляжыць на процілежным баку зямлі, у асяродку конты нэнтавай поўкулі).

Берагі Новай Зэляндыі з'яўлістыя і маюць многа бухтаў, выгодных для прыстою караблёў. Як і Аўстралія, Новая Зэляндыя была вынайдзена Тасманам і дасъледвана Кукам. У 1840 г. Новая Зэляндыя ўвашла ў склад Брытанскіх уладаньняў.

На абодвух астравох Новай Зэляндыі часта адбываюцца вялікія зямлятрасеньні, але наагул падземная чыннасьць выразней выяўляецца на Паўночным востраве. Там, у васяродку востраву, ёсьць вялікае возера Таупо, навокала якога ўздымаецца шмат дзейных і згаслых вульканau. З шчылін земнай кары заўсёды выходзяць газы і пары, шмат дзе з-пад зямлі выбываюцца цёплыя і гарачыя кропніцы, ёсьць вельмі прыгожыя і вялікія гэйзары.

Удоўж заходняга берагу Паўднёвага востраву цягнуцца зморшчавыя горы, вядомыя пад назовам Новазэляндзкіх Альп (найвышэйшы пункт іх—гара Кука дасягае 3.768 мэтраў вышыні над роўнем мора). Вярхі гэтых гор, ужо пачынаючы ад 2.100 мэтраў, пакрыты вечным



Мал. 201. Новазэляндзкі лён.


снегам; з вечнага сънегу ствараюцца вялікія ледавікі, якія спаўзаюць па далінах і аканчальна растаюць толькі на вышыні 215 мэтраў. У даўнейшыя часы ледавікі тут былі яшчэ болей пашыраны, як абы гэтым съведчаць ледавіковы навал і скалы, абшарпаныя і аблізданыя лёдам. Даўнымі ледавікамі выкананы, між іншым, і тыя катліны, якія цяпер запоўнены водой прыгожых тутэйших горных азёр. Таксама апрацованы лёдам берагі морскіх заток, глыбока ўрэзаных у Паўднёвы востраў з захаду. Гэтыя затокі, вузкія, даўгія і глыбокія, вельмі падобны да норвэскіх фіордаў. Некаторыя з новазэляндзкіх фіордаў цягнуцца на 40 кілёмэтраў і ўразаюцца ў раён гор, паднятых над вадой на 1.000 і болей мэтраў вышыні.

Усходні бераг Паўднёвага востраву плоскі; удоўж яго цягнуцца так званыя Кэнтэрбэрыйскія раўніны, трохі падобныя паводле сваёй прыроды да Патагоніі.

Паўночны востраў Новай Зэляндыі мае падзваротнікавы клімат, падобны да клімату Паўднёвой Эўропы, але з меншай розніцай паміж летам і зімой. Клімат Паўднёвага востраву можа лічыцца мерным і вільгатным, падобным да клімату Заходняй Эўропы. Паўночна-заходняя вятры прыносяць многа ападкаў, якія асядаюць, галоўным чынам, на Новазэляндзкіх Альпах. Кэнтэрберыйскія раўніны адзначаюцца многа **сушэйшым** кліматам.

Роўны, вільгатны клімат спрыяе разьвіццю лясной расыліннасці. На Паўночным востраве расце прыгожая пальма-нікау, рознастайная папараці, у тым ліку дрэўныя, цікаўныя ігlastыя дрэвы—хвоі-кауры. Дрэва хвоі-кауры лічыцца вельмі каштоўным; з яго робяць мачты, мэблію, шпалы; у свой час, калі яго было многа, яно йшло на будынкі. З зямлі здабываюць смалу гэтага дрэва.

Лясы Паўднёвага востраву складаюцца з вечназялённых букаў і сваім выглядам нагадваюць лясы Паўднёвага Чылі. З карысных мясцовых рас-



Мал. 202. Новазэляндзкія жывёлы: савіны папугай, ківі і гатэрыя.

лін славіща так званы „новазэляндзкі лён“, з валокнаў якога вырабляюць вяроўкі і грубыя тканіны.

Галоўная асаблівасць тутэйшай расыліннасці—гэта яе орыгінальнасць. Большасць новазэляндзкіх расылін не сустракаецца болей нідзе. Гэта съведчыць аб тым, што Новая Зэляндыя вельмі даўно страціла сувязь з контынэнтамі.

Аб тым-жэ гаворыць і жывёльнасць краіны. Тут зусім няма мясцовых сысуноў, калі не лічыць мышэй, мусі-быць, завезеных чалавекам, і кажаноў. Відавочна, Новая Зэляндыя адлучылася ад контынэнту яшчэ раней, як на зямлі з'явіліся першыя сысуны. Затое прывезеныя на Новую Зэляндыю з Эўропы коні, съвіньні, трусы, авечкі хутка расплодзіліся і месцам зьдзічэлі. Птушкі Новай Зэляндыі вельмі орыгінальныя. Асабліва характэрная птушка ківі, бяскрылая, з даўгой дзюбай і з пушком замест пёркаў. Незадоўга да прыходу эўропэйцаў

павыміралі вялікія птушкі моа, падобныя да штравуса, але многа большыя за яго. Сярод тутэйших папугаяў заслугоўваюць увагі ночны савіны папугай або какапо і эстар або кеа, які зрабіўся драпежнікам пасъля таго, як у Новай Зэляндыі зявіліся авечкі. Ён кідаецца на сыпіны авечак і выдзёубвае з-пад скуры тлушч нырак. Але, мусібыць, найцікаўнейшай новазэляндзкай жывёлай трэба лічыць яшчарку-гатэрью, бліжэйшыя родзічы якой на контынэнтах павыміралі яшчэ ў тыя часы, калі на зямлі ня было ані сысуноў, ані птушак (у мезозойскую эру, трыйсавы пэрыод).

Першапачатковая люднасць Новай Зэляндыі складалася з так званых маоры, якія належаць да полінэзійцаў і, як можна думасць паводле народных паданьняў, перасяліліся з астралюбів Самоа. Яны татуіруюць ня толькі цела, але нават твар; адзенінне рабілі з новазэляндзкага лёну; да сярэдзіны мінулага веку былі людаедамі. На Паўночным востраве хаты маорыйцаў аграваюцца гарачымі крыніцамі; у гарачых крыніцах маорыйцы часам вараць сабе страву. Цяпер маорыйцы ўсе адзялюцца ў эўропейскую вопратку, займаюцца земляробствам, гадоўляй жывёл і нетракипальнымі промысламі, карыстаюцца ўсімі правамі грамадзянства, усе ўмешаюць чытаць і пісаць памаорыйску і паангельску. Але многагадовая вайна з эўропейскімі колёністымі зъменшила іх лік у 2 з палова разы. Цяпер іх жыве на Новай Зэляндыі каля 40.000. Затое лік эўропейцаў, галоўным чынам, ангельцаў хутка павялічыўся і дасягнуў 1.200.000. Аднак, Новая Зэляндыя можа зъмясьціць яшчэ многа, і гэты лік штогод хутка расце. Прывычны для эўропейцаў клімат, вялікія запасы падземных багаццяў і заўсёды сувязная зялёная паша для авечак—зьяўляюцца найлепшымі варункамі для гаспадаркі перасяленцаў. Галоўным заняткам насельнікаў зьяўляецца гадоўля авечак, воўна і мяса якіх зьяўляюцца галоўнымі продуктамі вывозу. Вельмі пашырана ў краіне гадоўля трусоў, скуркі якіх таксама вывозяцца ў Эўропу. Нетракипальная справа дае многа золата, каменнага і бурага вугалю, сурмы, мангану, серабра і іншых мэталяў.

Земляробства стаіць на трэцім месцы. На паўдні сеюць пераважна авёс, на ўсходзе і каля пратокі Кука—пшаніцу, на поўначы—кіхі. Збожжа і новазэляндзкі лён даюць важныя продукты вывозу. Апрача таго, вывозяць смалу кауры і дрэва. Наагул, край мае ўсяго ў дастатку,



Мал. 203. Татуіроўка. (У правым кутку зьверху маорыец).

і насељнікі яго жывуць заможна. Работнікі маюць магчымасць атрымліваць вышэйшую асьвету і звычайна маюць свае ўласныя хаты на ўскрайках гарадоў.

Гарады маюць ангельскі харктар, але гарадзянне жывуць багацей, як у іншых краёх. Найвялікшы горад *Оклэнд* (158 тыс. насељн.), на Паўночным востраве, галоўная прыстань, праз якую вывозіцца болей за ўсё новазэляндзкіх тавараў.

Сталіца краіны *Уэлінгтон* (107 тыс. насељн.), з драўляным, але прыгожым палацам парламанту, таксама ляжыць на Паўночным востраве каля пратокі Кука. Асяродак Кэнтэрбэрыскіх раёнін—*Крыст-чэрч* (106.000 насељн.) з універсytетам і багатым зоолёгічным і бо-



Мал. 204. Айсбергі.

танічным садамі. На паўднёвым усходзе ляжыць таксама універсytетскі горад *Дэнэдин* (72.000 насељн.)—аяродак залатой і каменна-угальной прамысловасці.

Фабрычная прамысловасць тутэйшых гарадоў, як і ў Аўстраліі, накірована на апрацоўку продуктаў гадоўлі жывёлы, земляробства і лесу.

Новая Зэляндыя, як і Аўстралія, адна з самых дэмократычных краін сьвету. Кабеты тут карыстаюцца ўсімі правамі з 1893 г. На чале краіны стаіць парламэнт, у якім ёсьць, між іншым, і маорыйцы. Выканаўчая ўлада належыць да габінету міністраў. Сувязь з Ангельшчынай выяўляецца ў тым, што Ангельшчына назначае губернатара, які атрымлівае пэнсію ад Новай Зэляндыі, але яна мае ніякіх праў і зьяўляецца толькі сымболем единасці з Ангельшчынай.

АНТАРКТЫДА.

У паўднёвых частках Індыйскага і Атлянтычнага акіянаў трапляюцца невялікія астраўкі вулканічнага паходжэння з халодным морскім кліматам і беднай расыліннасцю, якая напамінае тундру. Гэтыя бязълесныя і бязълюдныя астраўкі служаць станцыямі для кіталоўных судзінаў. Але ў апошнія часы лік кітоў і іншага морскага зывяр'я гэтак зменшыўся ў тых краёх, што паляванье іх дае ўжо мала карысці. Толькі веслакрылыя птушкі-пінгвіны ў бязъмежным ліку гнізьдзяцца на гэтых астраўкох.

За паўднёвым падканцавосным кругам навокала паўднёвага канца-восься ляжыць контынэнт Антарктыда або Антарктыка. Гэта высокая плоскаўзышша, пакрытае вечным снегам і лёдам, які павольна спаўзае ў мора, утвараючы навокала контынэнту лёдавую прыступку з зрывістым краем, паднятym мэтраў на 40 над роўнем мора. Узълезыці на гэтую прыступку з мора зусім немагчыма, і з гэтай прычыны Антарктыда доўга заставалася неабсьледванай. Як і ў паўночных падканцавосных краёх, ад ледавікоў Антарктыды адрываюцца вялізныя кавалкі лёду, якія робяцца айсбергамі, або лёдавымі гарамі, і плаваюць па моры, заплываючы далёка на поўнач за падканцавосны круг.

Клімат антарктычных краёў значна халаднейшы, як на адпаведнай географічнай шырыні на поўначы. Найціплейшы месяц на Антарктыдзе часта мае сярэднюю тэмпературу ніжэй за 0° . Узімку часта бываюць маразы ў 40 і 50° . Зразумела, што на Антарктыдзе амаль што няма ані расылін, ані жывёл.

Эўропейскія падарожнікі пачалі знаёміцца з гэтым краем яшчэ ў XVIII веку, але толькі ў сярэдзіне мінулага веку ангельскі падарожнік Рес вынашаў урэзаную ў Антарктыду затоку, берагі якой былі настолькі даступны, што на іх можна было ўзълезыці. Нарэшце, 14 сіння 1911 году норвэскі вучоны Амундсэн дабраўся па Антарктыдзе да паўднёвага канца-восься, а 18 студзеня 1912 году там пабываў ангелец Скот, які загінуў на адваротнай дарозе.

| | | | | | |
|---------------|-------------------|-----|---------------|-----------|-----|
| Інфарміраваны | Піцер П. Бішоўскі | ІІІ | Інфарміраваны | І. Кільфі | ІІІ |
| ІІІ | І. Кільфі | ІІІ | ІІІ | І. Кільфі | ІІІ |
| ІІІ | І. Кільфі | ІІІ | ІІІ | І. Кільфі | ІІІ |
| ІІІ | І. Кільфі | ІІІ | ІІІ | І. Кільфі | ІІІ |
| ІІІ | І. Кільфі | ІІІ | ІІІ | І. Кільфі | ІІІ |

Зъмест.

А з і я.

Агульны агляд.

| | |
|---------------------------------|----|
| Велічыня і палажэнне | 5 |
| Гісторыя дасьледжання | 6 |
| Паверхня | 8 |
| Рэкі ды азёры | 11 |
| Клімат | 12 |
| Расыліннасць | 16 |
| Съвет жывёл | 18 |
| Насяленне | 19 |

Паасобныя краіны.

| | |
|----------------------------------|----|
| Паўночная Азія (Сібір) | 23 |
|----------------------------------|----|

Мусонавая Азія.

| | |
|-----------------------------------|----|
| Усходнія краіны мусонаў | 35 |
| Савецкі Далёкі Усход | 36 |
| Манджурыя | 40 |
| Корэя | 41 |
| Кітай | — |
| Японія | 49 |

Паўднёвая Мусонавая Азія.

| | |
|---|----|
| Індакітай | 59 |
| Малайскіе згуртаванні астрравоў | 62 |
| Індыя | 65 |

Пустынна-Стаповая Азія.

| | |
|---|----|
| Цэнтральныя Азійскія плоскаўзышты | 76 |
| Туарская нізіна | 84 |

Пярэдняя Азія.

| | |
|--|-----|
| Іран | 90 |
| Каўказ | 94 |
| Анатолія (Малая Азія) | 102 |
| Паўднёва-Заходняя Азія (Арабскі Усход) | 104 |

А ф р ы к а.

Агульны агляд.

| | |
|---------------------------------|-----|
| Велічыня і палажэнне | 112 |
| Гісторыя дасьледжання | — |
| Паверхня | 114 |
| Клімат | 116 |
| Рэкі ды азёры | 117 |
| Расыліннасць | 118 |

| | |
|-----------------------------|-----|
| Стар. Съвет жывёл | 120 |
| Стар. Насяленне | 122 |

| | |
|-------------------------------|-----|
| Паасобныя краіны. | |
| Паўночная Афрыка | 125 |
| Бэрберыя | 126 |
| Сахара | 128 |
| Эгіпэт і Нуబія | 132 |
| Сярэдняя Афрыка | — |
| Абісынія | 139 |
| Судан | 141 |
| Роўніковая Афрыка | 144 |
| Паўднёвая Афрыка | 150 |
| Афрыканскія астравы | 153 |

А м э р ы к а.

Агульны агляд.

| | |
|---|-----|
| Палажэнне і велічыня | 155 |
| Гісторыя дасьледваннія | 156 |
| Паверхня | 157 |
| Рэкі і азёры | 158 |
| Клімат | 159 |
| Расыліннасць | 162 |
| Жывельнасць | 165 |
| Люднасць | 166 |
| Падзея Амэрыкі на гасы або зоны | 168 |


Паасобныя краіны.

| | |
|---|-----|
| Паўночная Паласа Паўночнай Амэрыкі | 169 |
| Падканцованская Амэрыка | 171 |
| Лаўрэнайская краіна | 174 |
| Аляска | 176 |
| Колюмбійская краіна | 178 |
| Сярэдні Пас Паўночнай Амерыкі | 181 |
| Апалахская краіна | 188 |
| Заходні-Апалахскія прыгор'і | 195 |
| Паўднёва-Усходнія Штаты | 200 |
| Плоскаўзышта Прэрый | 204 |
| Скалістыя горы | 207 |
| Плоскаўзышта Далёкага Захаду | 209 |
| Каліфорнія | 212 |
| Паўднёвая частка Паўночнай Амерыкі (Мэхіка) | 214 |

| | Стар. |
|---|-------|
| Сярэдняя Амэрыка | 220 |
| Цэнтральная Амэрыка | — |
| Вест-Індыя | 223 |
| Гарадчая Паласа Паўднёвай Амэрыкі | 226 |
| Край падроўнікаўых Кордыльер | 228 |
| Лъяносы | 231 |
| Гвіана | 232 |
| Ацазонская нізіна | 233 |
| Бразыльскае ўзвышша | 235 |
| Паўднёва-Заходняя Паласа Паўднёвой Амэрыкі | 240 |
| Пруанскія Кордыльеры | 241 |
| Кордыльеры Болівіі і Паўночнага Чылі (Сярэдняя Кордыльеры) | 244 |
| Сярэдняе Чылі | 246 |
| Паўднёвае Чылі | 248 |
| Патагонія | 250 |
| Ляпляцкі край | — |

| | Стар. |
|--|-------|
| Палажэнные і велічыні | 255 |
| Гісторыя даследваньня | — |
| Паверхня і рэкі | 256 |
| Клімат | 258 |
| Расылінасьць | 259 |
| Жывёльнасьць | 261 |
| Люднасьць | 263 |
| Уплыў эўропэйцаў на прыроду | 264 |
| Гаспадарка | 265 |
| Галоўныя паселішчы і асьвета | 267 |
| Дзяржаўны лад | 268 |
| Акіянія. | |
| Мэлянэзія | 271 |
| Мікронэзія | 275 |
| Полінэзія | 276 |
| Гавайскія або Сандвічавы астравы | 278 |
| Новая Зэляндыя | 280 |
| Антарктыда | 285 |

234659




Ancient

| | Chap. | Text |
|-----|-------|--|
| 120 | 100 | ... възникна къмът ... възникна къмът |
| 121 | — | — |
| 122 | 62 | — |
| 123 | — | — |
| 124 | 63 | — |
| 125 | 64 | — |
| 126 | 65 | — |
| 127 | 66 | — |
| 128 | 67 | — |
| 129 | 68 | — |
| 130 | 69 | — |
| 131 | 70 | — |
| 132 | 71 | — |
| 133 | 72 | — |
| 134 | 73 | — |
| 135 | 74 | — |
| 136 | 75 | — |
| 137 | 76 | — |
| 138 | 77 | — |
| 139 | 78 | — |
| 140 | 79 | — |
| 141 | 80 | — |
| 142 | 81 | — |
| 143 | 82 | — |
| 144 | 83 | — |
| 145 | 84 | — |
| 146 | 85 | — |
| 147 | 86 | — |
| 148 | 87 | — |
| 149 | 88 | — |
| 150 | 89 | — |
| 151 | 90 | — |
| 152 | 91 | — |
| 153 | 92 | — |
| 154 | 93 | — |
| 155 | 94 | — |
| 156 | 95 | — |
| 157 | 96 | — |
| 158 | 97 | — |
| 159 | 98 | — |
| 160 | 99 | — |
| 161 | 100 | — |

Anterior

| | Chap. | Text |
|-----|-------|------|
| 170 | — | — |
| 171 | — | — |
| 172 | — | — |
| 173 | — | — |
| 174 | — | — |
| 175 | — | — |
| 176 | — | — |
| 177 | — | — |
| 178 | — | — |
| 179 | — | — |
| 180 | — | — |
| 181 | — | — |
| 182 | — | — |
| 183 | — | — |
| 184 | — | — |
| 185 | — | — |
| 186 | — | — |
| 187 | — | — |
| 188 | — | — |
| 189 | — | — |
| 190 | — | — |
| 191 | — | — |
| 192 | — | — |
| 193 | — | — |
| 194 | — | — |
| 195 | — | — |
| 196 | — | — |
| 197 | — | — |
| 198 | — | — |
| 199 | — | — |
| 200 | — | — |

Anterior



ЦАНА -2 р. 75 к.

572 1-00

Бел. 2005



2'